



Бібліятэка Бацькаўшчыны

Мінск, вул. Савецкая, 15/16, тэл. 8
+375 17 29 00 000 | e-mail: library@belibrary.org

Кніга 13

Вольга Грыцук

Мы стваралі сваю Беларусь

Жыцьцё і дзейнасць
Аляксея Грыцука

Мінск

2007

УДК
ББК 63.3 (4 Беи) 62
Г 75

Сэрыя заснавана ў 2004 годзе

Укладаньне і літаратурная апрацоўка
Вольгі Іпатавай

Камэнтары
Алега Гардзіенкі

- © Грыцук В., 2007
© Ипатава В., укладаньне, літапрацоўка,
2007
© Гардзіенка А., камэнтары, 2007
© МГА «ЗБС «Бацькаўшчына», 2007
© Афармленьне, _____, 2007

ISBN 985-_____



АД УКЛАДАЛЬНІЦЫ

Гэтая кніга — спроба аднавіць памяць пра аднаго зь лідэраў паваленай эміграцыі ў Канадзе Алеся (Аляксея) Грыцука. Летась споўнілася трывалаць гадоў з дня ягонай съмерці, але моцны духоўны імпульс, які пакінуў па сабе гэтыя таленавіты і мужныя сын беларускага народу, захаваўся ў памяці яго сучаснікаў. У выдавецтве «Бацькаўшчына» ўжо выйшла кніга яшчэ пра аднаго з тых, хто арганізоўваў беларускае жыццё ў Канадзе — Міколу Ганька¹ і кола ягоных аднадумцаў, да якіх адносіцца і Алесь Грыцук, таму чытач сустрэне ўжо знаёмыя імёны і некаторыя сітуацыі.

Кніга «Мы стваралі сваю Беларусь» зъмяшчае самае дарацое, што засталося пасля нашага слыннага земляка, а менавіта ягоную спадчыну: артыкулы і дасылдніцкія працы, прамовы на съвятых у гонар знакамітых дзеячоў Беларусі, а таксама разъезды зь ягонай дысэртацыі пра творчасць Максіма Багдановіча. Выбраць да друку найлепшае са створанага Алесем Грыцуком было няпростай задачай: у адной кнізе трэба было спалучыць і навуковыя працы, і лісты, і ўспаміны, напісаныя ў розны час і на розных мовах. Алесь Грыцук пісаў ня толькі на беларускай, але і на ўкраінскай, польскай, ангельскай мовах — і гэта пры тым, што амаль усё сваё эмігранцкое жыццё працаўваў не ў інтэлектуальнай сфэры, а пачынаў свой шлях у чужой краіне з самай чорнай працы і зь неймавернымі цяжкасцямі, прыступка за прыступкай, іноў да сваёй мары. З горыччу думаеща пра тое, колькі ён змог бы зрабіць для сваёй Бацькаўшчыны ў спрыяльных умовах! Але жыццё складалася так, што таленавіты беларус не дайшоў нейкі крок да пастаўленай мэты — абараніць доктарскую дысэртацыю і свабодна заняцца навуковай працай і гісторыяй Беларусі. Яго наўковая праца пра Максіма Багдановіча дзесяцігодзьдзі захоўвалася ў сямейным архіве і толькі цяпер энтузіясты з новай хвалі эміграцыі ўзяліся рыхтаваць яе для публікацыі. За час, што прайшоў ад напісання дысэртацыі, зъявілася мноства кніг пра творчасць Максіма

¹ Ганько Марыя. Каб съведчылі пра Беларусь. Жыццё й дзейнасць Міколы Ганька. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2005. — 192 с. (Тут і далей заўвагі і камэнтары Алега Гардзенкі.)

Багдановіча, гэтак жа як і артыкулаў па тэмах, закранутых А. Грыцуком, аднак жа варта памятаць пра тое, што тады, у 1950–1970-я гады, ён, ставячы пэўныя акцэнты, у многім апярэджаў дасыледнікаў у савецкай Беларусі. Апроч гэтага, яго слова ва ўмовах браку беларускай дасыледніцкай і мастацкай літаратуры было вялікай крыніцай натхнення і духоўнай спатолі для эмігрантаў.

Ня ўсё, зробленае А. Грыцуком, удалося адшукаць у архівах. Але на Белаосточчыне, адкуль ён родам, над яго спадчынай пачынаюць працаўаць кампэтэнтныя дасыледнікі Алег Латышонак і Вячаслав Харужы. Ва ўмовах сённяшняй Беларусі зрабіць на дзяржайным узроўні гэта практычна немагчымы.

Таму застаецца спадзявацца, што кніга «Мы стваралі сваю Беларусь» стане адпраўным пунктом для тых, хто будзе ва ўсім аб'ёме аднаўляць жыцьцё і дзейнасць найлепшых дзеячоў беларускай эміграцыі на чужыне.

Вольга ПАТАВА



ДЗЯКУЮЧЫ ІМ ЖЫЛА БЕЛАРУСЬ НА ЧУЖЫНЕ

Паўстагодзьдзя беларусы ў сьвete былі падвойна адарваныя ад свае Бацькаўшчыны: адлегласцю і жалезнай заслонай. Паўстагодзьдзя пераносіліся мы думкамі ў Беларусь і жылі марамі пра Беларусь. Чакалі на той дзень, калі зможам вярнуцца дахаты, у нашую вольную дзяржаву. Жылі надзеяй, хоць цяжка было ўяўіць, як гэта можа адбыцца.

У міжчасісце ўсе усьведамлялі сабе, што Беларусь бяз голасу. І тады найбольыш ініцыятыўныя з нас вырашылі быць гэтым голасам.

Алесь Грыцук ад самага пачатку выгнанья ўзяўся за працу. Яшчэ ў Аўстрый² здабыў сабе і адначасна Беларусі мноства прыяцеляў.

² У Аўстрый Алесь Грыцук жыў у 1945–1948 гг.

Атрымлівалася гэта ў яго лёгка. Вечная ўсьмешка, ветлівасьць, энтузіазм — прыцягвалі як магніт.

Пераехаўшы ў Канаду, Алесь стаў сябрам групы маладых патрыётаў, якія адразу ўзяліся за арганізацыйне беларускага жыцця, укладаючы ў гэта ня толькі ўвесь свой час, але і цяжка здабытыя заробкі. Так нашая грамада набыла свой першы дом³, сваю газету⁴.

Нашая сям'я пазнаёмілася зь сям'ёй Грыцукоў у 1970 г., хутка пасъля нашага прыезду ў Канаду⁵. Алесь, Оля і Юльянка былі нашымі найбліжэйшымі беларускімі суседзямі і хутка сталіся нашымі прыяцелямі. Да іх мы часта заяжджалі па дарозе [з Атавы] у Таронта. Алесь шмат расказваў пра пачаткі беларускага жыцця ў Канадзе. Спаканыні нашыя заўсёды былі прыемныя і цікавыя.

³ Беларуская дыяспара амаль ва ўсіх краінах Захаду была падзелена на прыхільнікаў адноўленай у 1947 г. Рады БНР (Міколы Абрамчыка) і Беларускай цэнтральнай рады (Радаслава Астроўскага). І традыцыйна ўдзельнікі гэтага грамадзкага жыцця ў сваіх успамінах згадвалі выключна пра сваіх прыхільнікаў і часта «забывалі» згадаць пра дзейнасць у сваім горадзе палітычных апанэнтаў. У нашым выпадку гаворка вядзеца аб праобразе астроўскім Згуртаванні беларусаў Канады, створаным у 1949 г. Зрэшты, спачатку ЗБК яднала ўсіх нацыянальна сведамых беларусаў у Канадзе, але пасъля «палявання на ведзьму» (выгнаннія прыхільнікаў Радаслава Астроўскага) стала падтрымліваць Раду БНР. Першы свой дом у Таронта ЗБК набыла ў 1953 г., ён месціцца па адрасе Вэст-Дандэс-стрит, 1000 (да гэтага арандаваліся залі ва ўкраінцаў). Там знаходзіліся грамадзкая зала і парафія сьв. Кірылы Тураўскага Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. У 1959 г. Беларускі грамадзка-рэлігійны цэнтар перабраўся ў будынак па адрасе Сэнт-Кларэнс-авеню, 524.

Свой дом у Таронта ў 1953 г. таксама набылі і сябры **Беларускага нацыянальнага аўяднання**. Трыма гадамі раней, у 1950 г., паўстала парафія сьв. Эўфрасійні Палацкай Беларускай праваслаўнай царквы, што знаходзілася ў юрысдыкцыі Константынопальскага патрыярхату. Але гэта былі не адзіныя беларускія арганізацыі ў Канадзе. У 1950 г. ў правінцыі Манітоба (століца Вініпэг) быў заснаваны **Беларускі нацыянальны камітэт** (кіраўнікі — Мікола Сільвановіч-Вярба і Г. Галожын), а ў пачатку 1950-х — Згуртаванніе беларусаў **Квэбэку** (зь сядзібай у Манрэалі). Апроч таго існавала пракамуністычна і прасавецкая **Фэдэрация рускіх канадцаў**, якая, нягледзячы на назыву, яднала багата беларусаў. Напрыклад, яе кіраўніком быў Рыгор Акулевіч — у 1920-я гады адзін з кіраўнікоў Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі.

⁴ Гутарка ідзе пра месячнік «**Беларускі эмігрант**», які выдаваўся зь лютага 1948 г. па красавік 1954 г. (редактар Кастьусь Акула). Выйшла 58 нумароў. Прыхільнікі БНА пачалі з 1952 г. выдаваць «**Беларускі голас**», які з 1957 г. стаў цалкам на незалежніцкія пазыцыі.

⁵ Сям'я Сурвіллаў пераехала з Гішпаніі.

У 1974 г., калі Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе⁶ выбраў мяне і Алеся старшынёй і сакратаром-скарбнікам Інстытуту, мы разам узяліся за арганізацыю Тыдня Беларусаведы ў Атаўскім універсітэце, які адбыўся зь вялікім посьпехам у красавіку 1975 г. і быў адной з найбольшых падзеяў у беларускім жыцці Паднебеснай Амэрыкі.

Перадчасную съмерць Алеся ўся беларуская грамада адчула як страшэнную страту. Не дачакаўся наш сябра незалежнасці Беларусі, за якую ёсё жыццё змагаўся. Але памяць пра яго жыве ў сэрцах усіх, хто яго ведаў, а партрэт вісіць да сёньня ў залі Беларускага рэлігійнаграмадзкага цэнтра ў Таронта.

Хацела б тут аддаць чэсць усім патрыётам, якія, апынуўшыся, як Алесь Грыцук, на чужыне, ня кінуліся шукаць для сябе выгадаў — даступных, між іншым, усім нашым працавітым суродзічам, — а ўзяліся за працу для Бацькаўшчыны. Гэта дзякуючы ім жыла Беларусь на чужыне, а съвет пакрысе даведваўся пра існаваныне паняволенай краіны, якое так старанна хавалася акупантам.

*Івонка СУРВІЛЛА,
старшыня Рады БНР*

⁶ БІНІМ у Канадзе заснаваны 17 верасьня 1967 г. на паседжаньні ў Беларускім грамадзка-рэлігійным цэнтры. Сёньня старшыня — прафэсар універсітэту Ватэрлоо Зінаіда Гімпялевіч.

Вольга Грыцук

**МЫ СТВАРАЛІ
СВАЮ БЕЛАРУСЬ**

**Жыцьцё і дзейнасць
Аляксея Грыцука**



МАЛАДЫЯ ГАДЫ АЛЕСЯ

Мой муж Аляксей Грыцук нарадзіўся 3 ліпеня 1910 г. у Міхноўцы на Беласточчыне¹. Бацька яго Юльян і маці Хрыстына з дому Харкевічаў мелі вялікую сям'ю: чатырох сыноў (Ігнат, Антон, Аляксей і Мікалай) і пяць дачок (Оля, Маня, Нюра, Насьця, Таня).

Сям'я была надзвычай рэлігійная, дзе шанавалі народныя традыцыі і звычай. Калядныя песні, якія так любіў съпяваша Алесь, засталіся ў ягонай памяці зь Беласточчыны, і ён ведаў іх мноства. Святыя заўсёды стараўся сустракаць так, як гэта рабілі ў ягонай вёсцы, калі зъбіраліся цэлымі сем'ямі.

Бяспрэчным у вялікай і дружнай сям'і быў аўтарытэт бацькі, які назаўсёды застаўся для Алеся ўзорам сапраўднага чалавека высоких маральных якасцяў і добрых гаспадарчых здольнасцяў.

Юльян Грыцук меў даволі вялікую гаспадарку, а таксама падравы млын у Старым Ляўкове. Юлья, як называлі яго ў ваколіцы, быў заможным гаспадаром. Дзяцей сваіх ён любіў і стараўся даць ім лепшую долю. Дачок выдаў замуж, надзяліўшы кожную добрым пасагам. Кожная з дачок пражыла даўгое жыццё. Найстарэйшая Оля і Насьця дажылі да 80 гадоў, Нюра — да 90 гадоў, Маня дажыла да 92 гадоў. Наймалодшая — Таня — выйшла за земляроба-беларуса — яны гаспадарылі на матчынай зямлі — і памерла ад паралічу.

Бацька Алесь таксама ведаў, што асьвета — гэта шлях да лепшай будучыні, таму паслаў вучыцца ўсіх сваіх сыноў. Найстарэйшы Ігнат яшчэ за царскім часам скончыў рускую гімназію і выехаў у Беларусь, і радня ніяк не магла яго знайсці. Антон навучыўся ў гаспадарча-агранамічнай школе, а потым застаўся на бацькавай гаспадарцы ды памёр у 68 гадоў. Алесь

¹ Сёння Падляскае ваяводзтва Польшчы.

і наймалодшы сын Мікола скончыл настаўніцкую сэмінарыю ў Сьвіслачы².

Сам Юльян Грыцук дажыў да дзевяноста гадоў, і пры канцы жыцьця адпісаў усю зямлю сынам (Алесь ужо быў у Канадзе). Юльян Грыцук пытаяўся ў сына, што рабіць з ягонымі надзеламі. Муж адказаў: «Рабі што хочаш, аддай яе, каму хочаш сам».

Мой муж быў здольны на нечаканыя ўчынкі, асабліва падчас навучання ў Гайнайцы, у гімназіі. Ён любіў жартаваць, часам учніяў вясёлыя, як яму здавалася, забаўкі. Дайшло наўрат да таго, што неяк зайдла гаворка пра выключэнне. Бацька прыехаў, сеў разам з Алесем, наліў сабе і яму чарку і сказаў некалькі словаў пра тое, што ён цяжка працуе і ня мае магчымасці глядзець за сваім, досыць вялікім ужо хлопцам. Сказаў гэта так, што Алесь адразу адчуў сябе таксама дарослым і адказным ня толькі за сябе, але і за свайго бацьку, які цяжка зарабляе на ягону вучобу і на вучобу іншых братоў.

Муж расказваў, як у 1944 г. ён разам з Масеем Сяднёвым³ выбраліся да бацькоў. Алесь адрэкамэндаваў Масея як паэта, і бацька перапыталаў: «Съняжнёў?». Сяднёву тое вельмі спадабалася, ён і пазней пра гэта ўзгадваў у сваіх успамінах.

У сярэдзіне 1930-х Алесь быў прызваны ў польскае войска. Ён служыў у 77-м палку ў Лідзе ў званні падхарунжага. У войску яму прапаноўвалі зъмяніць веравызнаньне з праваслаўнага на каталіцкае — у такім выпадку ён мог бы спадзівацца на больш высокія вайсковыя званні. Аднак мой муж не пагадзіўся, таму і застаўся падхарунжым.

Пасля ён некалькі гадоў працаўваў настаўнікам у Браслаўскай гімназіі, дзе выкладаў гісторыю ды завочна вучыўся на гістарычным факультэце ў Варшаўскім універсітэце. Універсітэт ён скончыў у 1938 г. з тытулам магістра.

² Сённянірайцэнтар у Гарадзенскай вобласці.

³ **Масей Сяднёў** (19.08.1915, в. Мокрае Клімавіцкага пав. Магілёўскай губ., сёняня Касцюковіцкі р-н Магілёўскай вобл. – 05.02.2001, Глен-Коў, штат Нью-Ёрк, ЗША), паэт. У 1933–1936 гг. вучыўся ў Менскім пэдагагічным інстытуце. Быў рэпрэсаваны і высланы на Калыму. У 1941 г. вернуты ў Беларусь на перагляд справы. З пачаткам вайны вярнуўся да бацькоў, працаўваў на гаспадарцы. Улетку 1943 г. разам з бацькамі выехаў на Захад. Жыў у Беластоку, працаўваў карэктарам у «Новай дарозе» (1943 – ліпень 1944). У ЗША з 1950 г. выкладаў расейскую мову ва ўніверсітэце Індыяны. З канца 1950-х працаўваў у беларускай рэдакцыі радыё «Свабода».

У 1939 г. Алесь змабілізавалі ў войска. Пачалася Другая сусьветная вайна. Падчас абароны Варшавы мужа парапілі, і ён трапіў у нямецкі палон. Ляжаў у варшаўскім шпіталі, а як трохі ачуняў, уцёк дадому, у Ляўкова, куды ўжо прыйшлі савецкія войскі.

У 1940–1941 гг. Алесь настаўнічаў, адначасова студыюючы літаратуру ў Настаўніцкім інстытуце ў Беластоку. Літаратура і гісторыя — дзіве вялікія любові ягонага жыцця. На жаль, ён змог займацца імі большую частку адведзеных яму лёсам гадоў толькі як хобі, і выкарыстаць напоўніцу вялікі патэнцыял так і ня змог. Ён быў прыроджаным Настаўнікам, які заўсёды мог растлумачыць нешта новае, ствараючы вакол сябе агульную атмасферу дабрыні і павагі адзін да аднаго.

Менавіта ў час нямецкай акупацыі, калі пачаўся вялікі ўздым беларускага руху на Беласточыне, Алесь нарэшце змог займацца tym, што яго найбольш цікавіла і што магло спатрэбіцца ў будучыні — ствараў беларускія школы, дзе выкладалася праўдзівая гісторыя Беларусі, яе культура і яе мова. Стаяўны акруговым школьным інспектарам Беластоцкай акругі, ён прысьвяціў гэтай справе ўсю сваю энэргію, нягледзячы на супраціў з боку польскіх настаўнікаў (пра гэта ён, на просьбу Юрыя Туронка, напісаў у сваіх успамінах)⁴. Сярод паплечнікаў Алеся былі Хведар Ільляшэвіч⁵ і Ўладзімер Тамашчык⁶,

⁴ Магчыма, гаворка ідзе пра ліст да Юрыя Туронка ад 21 лютага 1968 г., звесткі зь якога былі выкарыстаны ў артыкуле «Акупацыйная палітыка ў Беластоцкай акрузе» (1941–1944) // Туронак Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі. Вільня, 2006. С. 772–789.

⁵ **Хведар Ільляшэвіч** (17.02.1910, Вільня – 07.11.1948, Ватэнштэт, Нямеччына), грамадзкі дзеяч, журналіст, пісьменнік. Скончыў гісторычны факультэт Віленскага ўніверсітэту. Падчас нямецкай акупацыі жыў у Беластоку, кіраваў Беларускім камітэтам, рэдагаваў штотыднёвік «Новая дарога». У ліпені 1944 г. выехаў у Бэрлін, працаваў у рэдакцыі газеты «Раніца», у 1944 г. выдаў восем кніг з сэрыі «Народная бібліятэчка». Пасля капітуляцыі Нямеччыны жыў у лягеры Ватэнштэт, настаўнічаў у мясцовай беларускай гімназіі, апекаваўся беларускім скаўтынгам. Загінуў у аўтакатастрофе.

⁶ **Уладзімер Тамашчык** (япіскап **Васіль**, 15.06.1900, в. Вялікія Азяраны Гарадзенскага пав., сёньня Сакольскі павет Падляскага ваяв., Польшча – 09.06.1970, Нью-Ёрк, ЗША). У 1920-я гг. ўдзельнік нацыянальнага руху ў Заходній Беларусі. Быў арыштаваны польскімі ўладамі і асуджаны да трох гадоў турмы. З 1930 г. жыў у Чхаславаччыне. Скончыў агранамічны факультэт Праздскага політэхнічнага інстытуту, працаваў асystэнтам у Інстытуце заалёгі ў Празе. Браў удзел у грамадzkім беларускім жыцці

які пазыней стаў япіскапам Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы (БАПЦ) у Нью-Ёрку Васілем.

Нават той адзіны артыкул, у якім ён напісаў пра арганізацыю беларускага школьніцтва на Беласточчыне⁷, съведчыць пра тое, колькі было зроблена ім у такія неспрыяльныя для культурнай і нацыянальнай дзеяйнасці часы. Ен стараўся знайсці і абагрэць клопатам настаўнікаў, якіх так не хапала, арганізаваў ім экспкурсію ў Нямеччыну. Не хапала ўсяго: падручнікаў, паперы, алавікоў. Але важна было, каб беларускія дзецы здабывалі асьвету, бо жыцьцё працягвалася і нельга было дапусціць, каб яны заставаліся невукамі. Аднак калі ўсчалася партызанка, то менавіта беларускія школы сталіся аб'ектамі зьнішчэння, а некаторыя настаўнікі — ахвярамі ляснога тэрору.

Над Алесем таксама ня раз навісала небяспека, ды ратаўваў яго Бог. Ён расказваў мне гісторыю, што ў яго закахалася дзяўчына, каго, як і мянэ, клікалі Оляй. Ён, безумоўна, ня ведаў, што яна звязаная з партызанамі, але аднойчы яна папярэдзіла яго, каб не начаваў удома — мусілі апоўначы зьяўіца «лясныя госьці» і закідаць гранатамі ягоны пакой. Ён паслухаўся, і гэта ўратавала яму жыцьцё. Гэтая дзяўчына шукала яго пасля вайны, прыяжджала да бацькоў, але яны і самі ня ведалі, дзе ён і што зь ім. Гэта ўжо я, вярнуўшыся ў Польшчу з Зальцбургу, паведаміла ім, што іхні сын жывы.

Калі на Ўсходнім фронце зьмянілася сітуацыя і Чырвоная армія стала пасоўвацца на Захад, Алесь мусіў выбіраць. Жахі савецкай улады, рэпресіі супраць заможных сялян-гаспадараў, гвалтоўная высылкі ў Сібір ён змог бачыць ужо ад самага пачатку гаспадарання Саветаў, але цяпер ён у вачах гэтай

ў Чэхіі. З пачаткам Другой сусьветнай вайны пераехаў у Беласток, быў намеснікам рэдактара газэты «Новая дарога», працаваў у Беларускім камітэце. З 1944 г. на эміграцыі ў Нямеччыне. Быў абраны старшынём Беларускага цэнтральнага камітэту — галоўнай арганізацыі беларусаў у Нямеччыне ў 1945—1947 гг. У 1948 г. паstryжаны ў манахі пад імем Васіль, а ў 1949 г. вышэйшымі яархамі Украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ўзвыведзены ў сан япіскапа Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. У 1951 г. пераехаў у ЗША, узнічальваў япіскапат БАПЦ у Паўночнай Амерыцы. Браў актыўны ўдзел у беларускім грамадзкім жыцьці ў ЗША. Узнічальваў Беларускі інстытут навукі і мастацтва. Забіты невядомымі ў сваёй кватэры ў Нью-Ёрку.

⁷ Relacja Aleksandra Hryscuka, kierownika Głównego Inspektoratu Szkolnego w Okręgu Białostockim w latach 1943–1944 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1999. Nr 11. S. 228–234.

улады быў злачынцам удавая — як сын заможнага гаспадара і як арганізатар беларускіх школ. Таму выбару ў яго не было, і ў 1944 г. ён рушыў на Захад.

У Бэрліне Алесь быў асьветным афіцэрам у 1-м батальёне Беларускай Краёвай Абароны: выкладаў гісторыю для беларускіх вайскоўцаў. Дарэчы, ягоны брат Коля таксама быў у Краёвай абароне, ён зынік бязь вестак, будучы ў беларускім антыбальшавіцкім падпольі Родзькі-Гелды⁸, і Алесь вельмі цяжка перажыў гэтую страту. Перад самым заканчэннем Другой сусьветнай вайны ён трапіў у амэрыканскі палон у Аўстрыі, але зноў яму пащацьціла адтуль уцячы. Так ён апынуўся ў Зальцбургу.

Пасля капітуляцыі Нямеччыны ў Аўстрыю рынулася вялікая колькасць бяздомных людзей, якія пацярпелі ад жахлівай вайны. У 1945 г. для дапамогі ім была створана сусьветная арганізацыя ЮНРРА⁹, паўсталі лягеры для перасяленцаў у Аўстрыі. Сярод людзей многіх нацыянальнасцяў нямана было і беларусаў, і Алесь, як чалавек энэргічны і дзеясны, хутка арганізаваў там Беларускі камітэт, у якім зарэгістравалася шмат людзей зь Беларусі, найбольш, вядома, вайскоўцаў — маладых беларускіх хлопцаў, якія хацелі змагацца за незалежнасць Беларусі і супраць бальшавізму.

У tym жа 1945 г. адкрыліся два першыя ўкраінскія лягеры, адзін у Ленэры, а другі Лексэнфельдзе, што ў Зальцбургу. Алесь пасыпей пазнаёміцаў ў гэтых лягерах з украінскімі дзеячамі і наладзіў зь імі супрацоўніцтва. Украінцы наагул добра і прыязна ставіліся да беларусаў. Яны згадзіліся прыняць іх у свае лягеры. Такім чынам, съведамыя беларусы, сабраўшыся разам, змаглі будаваць у лягерах сваё культурна-грамадзкае жыццё. Алесь добра разумеў, што для сапраўднага аб'яднання беларусаў трэба мець свой друкаваны орган. І паколькі ён быў

⁸ Маецца на ўвазе група пад кіраўніцтвам **Усевалада Родзькі** (1920–1946), што павінна была прабіцца ў Беларусь для антысавецкай партызанкі. Пасля арышту кіраўнікоў (Родзькі, Яна Гелды, братоў Лявона і Юр'я Луцкевічаў) група спыніла існаваньне, а яе ўдзельнікі далучыліся да партызанскай антысавецкай барацьбы.

⁹ **ЮНРРА (UNRRA)** — United Nations Relief and Rehabilitation Administration), Арганізацыя Аб'яднаных Нацый па дапамозе і аднаўленьні. Створана 9 лістапада 1943 г. у Вашынгтоне прадстаўнікамі 44 дзяржаваў. Арганізацыя займалася дапамогай краінам, што пацярпелі ў Другую сусьветную вайну, у аднаўленні эканомікі. Атрымлівала яе дапамогу і насельніцтва Беларусі.

у добрых адносінах з камэндантам, то здолеў дастаць рататар. Перад гэтым ён і ягоныя сябры змаглі набыць друкарку і пачалі выдаваць часапіс «Пагоня» са старонкай «Зъ беларускага жыцьця»¹⁰.

У камітэце, які стварылі беларусы, сталі адбывацца розныя нарады, на якіх рашаліся пытаныні, як наладзіць грамадзкае і культурнае жыцьцё ў лягеры. Было гэта вельмі няпроста, але змаглі зарганізаўца таксама сваю беларускую царкву і хор са ссыятаром айцом Нікіфаравым.

Алесь, апрач гэтага, часта ладзіў паэтычныя вечары, на якія зъбіралася шмат народу. Былі таксама і дыскусіі з удзелам беларускіх і украінскіх паэтаў. Там завязалася сябробуйства, якое доўжылася гады. Прынамсі, украінскі паэт Барыс Олександровіч (Грыбінскі)¹¹ і праз шмат гадоў уключачу ў свае кнігі пераклады вершаў Алесь Салаўя і У. Дудзіцкага, а таксама Максіма Багдановіча, якога Алесь асабліва любіў і заўсёды яго дэкламаваў. Думаю, што кніга Барыса «Слово о полку Ігоревім», якая выйшла ў Таронта ў 1960 г. у выдавецтве «Молада Україна», была навеяна менавіта размовамі і дыскусіямі яшчэ там, у лягеры, бо і Алесь таксама напісаў вялікую працу на гэтую ж тэму.

Быў Алесь мужні і бясстрашны чалавек, таму меў у лягеры вялікі аўтарытэт. Вось жа толькі адзін прыклад з тых часоў: у 1945–1946 гг., калі яшчэ не было ніякіх візай на выезд з Аўстрыі ў іншыя краіны, ён хадзіў нелегальна цераз Альпы ў Нямеччыну, каб навязаць лучнасьць з Радай БНР, якая ў той час знаходзілася ў Мюнхене. Кожны раз я моцна перажывала за яго, бо гэта было небясьпечна і таму, што пераходзіць цераз гэтыя величэзныя горы простаму чалавеку, не альпіністу, зусім няпроста, а яшчэ таму, што гэта было забаронена і наступствы

¹⁰ Згодна зь бібліографіяй Вітаута і Зоры Кіпеляў «Беларускі друк на Захадзе» (Нью-Ёрк; Варшава, 2006) «Пагоня» і «Зъ беларускага жыцьця» былі рознымі выданнянімі, хоць і выдаваліся аднымі і тымі ж людзьмі. «Пагоня» — літаратурна-мастацкі (з № 3 — літаратурна-гістарычны) месячнік. Выйшлі чатыры нумары: у снежні 1945 г., у красавіку 1946 г., чэрвені–ліпені 1946 г. і лістападзе 1946 г. «Зъ беларускага жыцьця» выходзіў у 1946 г. Выйшлі 37 нумароў. Ад № 11 — тыднёвік. Апошні нумар пазначаны 19 студзеня 1947 г. Рэдактары Алесь Грыцук, Алесь Салавей і Ўладзімер Дудзіцкі.

¹¹ **Барыс Аляксандравіч Грыбінскі** (псэўд. **Олександровіч** альбо, па-беларуску, **Аляксандрыў**, 1921–1979), адзін зь вядомых паэтаў украінскай дыяспары.

маглі быць самыя цяжкія. Адтуль, зь Нямеччыны, Алесь прыносіў розныя навіны і весткі аб адраджэнні беларускага жыцця, што для нас было вельмі важна.

Таксама ў 1946 г. Алесь наладзіў спатканьне зь япіскапам Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Апанасам¹², каб пераканаць яго прыняць удзел у адбудове беларускай аўтакефальнай царквы на чужыне. Было нам усім вельмі горка, калі мы даведаліся, што нашыя беларускія сьвятары нам здрадзілі і перайшлі ў Расейскую зарубежную царкву¹³. Фактычна трэба было ўсё пачынаць ад пачатку — і беларуское школьніцтва, і сапраўдную, незалежную ад чужынцаў царкву.

Але самай галоўнай для яго падзеяй у Аўстрый, як ён ня раз прызначаваўся, была нашая сустрэча.

¹² Апанас (съвецкае імя Антон Мартас, 08.09.1904, в. Завітая, сёньня Нясвіскі р-н Менскай вобл. — 03.11.1984). Скончыў тэалагічны факультэт Варшаўскага юніверсітэту. Магістар тэалёгіі. У 1927 г. паstryжаны на япіскапа Віцебскага і Полацкага. У паваенны Нямеччыне выкладаў рэлігію ў беларускай гімназіі ў Ватэнштэце, супрацоўнічаў зь беларускай праваслаўнай прэсай, выдаў падручнік Старога Запавету па-беларуску. Праз перасыл беларускіх палітыкаў — прыхільнікаў аўтакефаліі, пры канцы 1940-х зъехаў у Аўстралію, затым жыў у Буэнас-Айрэсе (Аргентына). У 1966 г. выдаў книгу *Белорусь в исторической государственной и церковной жизни* (прадмова па-беларуску). У 1971 г. Сынод РЗПЦ забараніў чытанье й распаўсюд кнігі, а аўтара адлучыў ад рэлігійнай дзейнасці. У 1950—1970-я неаднаразова запрашаваўся прыхільнікамі падпісадкаванья беларускіх прыходаў канстантынопальскому патрыярху (Радаслаў Астроўскі, Іван Касяк, Дзымітры Касмовіч, Мікалай Лапіцкі) узнічалиць беларускія прыходы і стаць япіскапам Беларускай праваслаўнай царквы.

¹³ Маецца на ўвазе пераход япіскапаў Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў лона РЗПЦ у 1945 г.

МАЁ ЖЫЦЬЦЁ ДА СУСТРЭЧЫ З АЛЕСЕМ

Мая радзіма — Дзісеншчына. І дасюль, як заплюшчу вочы, бачу свой родны дом, над якім узыходзіць сонейка, росныя ранкі, прыгожую беларускую прыроду. Усё гэта застаецца з чалавекам навечна, і я не могу зразумець тых, хто лёгка забываеца на сваю зямлю, сваю родную мову, на ўсё тое, што робіць чалавека чалавекам. Вельмі важным мне здаецца пачаць не зъмяне, а з нашага роду.

Бацькі маёй маці, безвзяmelъnыя сяляне дзед Антон Барылка і бабуля Марыя з дому Аношкай, мелі троес дзяцей. Двоес зь іх памерлі ад тыфусу ў дарослыем веку, засталася толькі мая мама. Яны працавалі як парабкі ў паноў Дзядзюляў у маёнтку Дзедзялёва Дзісьненскага павету. Дзед Антон працаваў фурманам, а бабуля — ахмістрыняй у двары. Калі па старэлі і занядужалі, пераехалі жыць у Дзісну. У 1910 г. дзядуля пачаў будаваць дом на вуліцы Дарожкаўской ад стараны ракі Дзвіны (дарэчы, гэтая вуліца за палікамі насыла імя апошняга караля Рэчы Паспалітай Панятоўскага, а за Саветамі — Пушкіна). Яны падарылі гэты новы, прасторны, толькі што пабудаваны дом у пасаг за маёй мамай.

Мой бацька Васіль і мама Параскева з дому Барылкаў былі аднагодкамі. Абое нарадзіліся ў 1886 г., абое былі граматныя. Бацька скончыў у Дзісне прыходзкае вучылішча, а пасля ў Віцебску вучыўся на бухгалтара, затым на гэтай пасадзе і працаваў у Дзісьненскім банку. Перад вайной рабіў у латыскай фірме, што скупляла лес у купца Рэйніка, бухгалтарам, часта ездзіў у Рыгу. Ён з мамай меў шасьцёра дзяцей: троі дачкі і троі сыны. Я была наймалодшая з усіх, прыйшла ў сьвет, калі маме было ўжо трыццаць сем гадоў.

Я нарадзілася 29 кастрычніка 1923 г. у вёсцы Кадушки Дзісьненскага павету¹⁴. Чаму там, а не ў Дзісне? Тата і мама,

¹⁴ Сёньня, як і Дзісна, знаходзяцца ў Мёрскім раёне Віцебскай вобласці.

што была ў цяжы, паехалі на вясельле стрыечнай сястры бацькі ў Кадушкі. Мама ня надтга хацела ехаць, але па іх прыслалі фурманку — не адпраўляць жа назад! І якраз на tym вясельлі і пачаліся ў яе роды. Сястра, што выходзіла замуж, мела імя Оля. Яна і стала мне хроснай, а я атрымала тое самае імя. Будучы наймалодшым дзіцем, мела шмат тых, хто мяне песьцү ды любіў — мама, бабуля ды сёстры.

З натуры я была ціхае, сарамлівае дзіця. У дому мяне называлі пістухай і маленькай прылепачкай. Мама прыбірала мяне прыгожа — сукеначкі былі найболей пастэльных колераў, якія мне вельмі пасавалі. У шэсцьць гадоў я пайшла ў школу. Беларускіх школ не было, трэба было вучыцца ў польскай. Вучылася добра, і клопатаў са мной не было. Мела шмат сяброў, мы пасъля школы гулялі ў мячык, зьбіралі прыгожыя каменьчыкі і шукалі ў вадзе сълімакоў. Памятаю, як старанна выразалі розныя ўзоры з паперы. У свае 12 год я ўжо належала да вучнёўскага царкоўнага хору, які съпяваў у царкве. На правым клірасе там быў хор для дарослых, на левым — дзіцячы. Кожны год 10 жніўня ў Дзісне ладзілі вялікі фэст Узнясеньня і нашае храмавае іконы Адзігітрыя (яе пасъля скралі, і дзе яна — невядома). Хросны ход ішоў па ўсёй вуліцы, і тысячи людзей прымалі ў tym удзел. Я была ўключана ў дапамогу па продажы білетаў на царкоўную лятарэю ды ў зьбіраныні грошай на патрэбы царквы. Прадавалі мы маленькія ружова-блакітныя банцікі, якія людзі прычэплівалі да вопраткі і за тое дарылі грошы ў царкоўную скарбонку. На фэст дзяўчата звычайна апраналіся вельмі прыгожа. Памятаю адзін зь іх, калі мая сукенка была ясна-ружовая, з буфастымі кароткімі рукаўчыкамі, з фальбанкамі. Ішла ў белых туфельках, а валасы былі закручаныя ў французкія локаны. Побач ішоў хлопчык, мой партнэр, ён таксама быў прыгожа апрануты і пазіраў на мяне з захапленнем.

Мама вучыла нас усяму, што патрэбна ў жыцці. Яна была вялікага сэрца і цёплай душы. Любіла паўтараць: «Дбайце, дзетачкі, і шануйце ўсё, што маецце». І яшчэ была ў яе любімая прымаўка: «Як цябе відзяць, так цябе й пішуць». Яна была і добрыя гаспадыня: смачна варыла, пякла, была цудоўнай майстрыцай, любіла прасыці, шыць, вышываць. Яна перадала нам, дзецям, свае таленты, і мы захавалі іх на ўсё жыццё. Наша сям'я была сапраўды вельмі таленавітай, але найбольшай вядомасцю дабіўся мой дзядзька па бацьку Мікалай Дуброўскі, які стаў славутым опэрным сьпеваком у Рәсей, куды ён паехаў

яшчэ да вайны. Бацька даведаўся пра тое выпадкова: слухаў аднойчы радыё і пачуў голас брата.

Так я расла, рабілася дарослай. Мною пачалі цікавіцца хлопцы, але надышлі вялікія зъмены. У 1939 г. да нас прыйшлі бальшавікі. Усё зъмянілася. Школы зачыніліся, пачаліся арышты, вывазы, калектывізацыя. Для моладзі было ўсё няпэўна — што рабіць, куды ісці далей. 9 сакавіка 1941 г. ад паралічу ў выніку высокага крывянога ціску памёр мой бацька, і ўсё лягло на маміны плечы. Бацьку трэба было неяк пахаваць. Якраз тады, пры Саветах, Узынясенская царква была зачыненая: яе так аблалі падаткамі, што людзі не моглі выкупіцца. Адкупіліся раз, другі, трэці — але пасыля ня вытрымалі. Увогуле жыцьцё тады стала нейкае неверагоднае: людзей высыпалі, выганялі з собскіх дамоў, асабліва тых, у каго яны былі вялікія і прасторныя. Да нас таксама падсялілі ўкраінца, Лысенку, да яго потым прыехала сям'я. Мы пабачылі, якое там было бядоцьце, у чым яны прыехалі з той савецкай Украіны...

Такім чынам, на ўсю Дзісну засталася толькі адна царква на могілках. Але не было сьвятароў! Аднаго вывезылі ў Сібір разам з дзецьмі. Быў другі — але ня меў права хаваць. А маміна радня была ў Лугаўцах¹⁵, брат Лёнька ўначы пабег туды і папрасіў бацюшку прыехаць. Яго прывезлі ў цывільнным з дамовай, што ён справіць у хаце толькі паніхіду. Ён быў такі бедны, што ня меў галёшаў, і мы яму аддалі татавы, паколькі падаў вільготны сънег і ягоныя ногі зусім прамоклі... Часы і Псалтыр чытаў сусед Панізнык, які ведаў стараславянскую мову. Былі толькі сям'я і сябры: баяліся, каб ніхто не данёс. Таму на паходаваньне прыйшло зусім няшмат людзей — Дзямешка, Панізнык, Алешка, Ластоўскі, Маеўскія, Кандакевічы. Было горка, што даводзіцца хавацца ад уладаў, каб паходаваць тату па-хрысьціянску... Старэйшыя ўвогуле ўсе былі прыгнечаныя: яны спадзяваліся на іншое, бо прапаганда столькі казала, якое щасльвае жыцьцё абяцаюць Саветы...

Аднак моладзь не глядзіць ні на час, ні на абставіны, ёй хочацца жыць. Я мела сяброў і стрычечных сясыцёр і братоў, і часта моладзь зьбіралася ў нас, у нашым прасторным доме. Мы мелі патэфон і кружэлкі, танцавалі розныя вальсы, полькі, мелі і факстрот, і шлафокс. Гralі ў розныя гульні і даміно. А калі цябе запросяць танцеваць, то галава аж ідзе

¹⁵ Вёска за дзесяць кіляметраў на паўднёвы захад ад мястэчка Дзісна.

кругам — адыходзяць прэч усе нягоды, і жыцьцё ўсё роўна здаецца цудоўным.

Займаліся мы і спартовымі танцамі на беразе Дзівіны. Там у выходныя граў духавы аркестар. Калісьці мой тата і браты зрабілі каяк, і цяпер часта надавалася магчымасць нам, хлопцам і дзяўчатаам, пакатаца па раге. Суседзі ў нас на вуліцы былі цікавыя. Напрыклад, жылі на ёй маці і ѡтока ведамага мастака Віктара Жаўняровіча (дарэчы, мая маці хрысьціла яго). Калі ягоная маці памерла, ён прыяжджаў да ўсіх. Элегантны, з бародай, ішоў па вуліцы, выглядаў як сапраўдны мастак (ён тады, здаецца, вучыўся ў Вільні). Любіў съпяваць беларускія, расейскія, польскія песні. Яўрэі, што выходзілі на шпацыр, сядзелі на лавах, слухалі, часам нават гадалі, хто съпявае, і заўседы адгадвалі, калі съпяваў мой бацька — у яго таксама быў нядрэнны голас, ён нават удзельнічаў у царкоўным хоры. Яшчэ адзін вядомы сусед — брат Вацлава Ластоўскага, які, аднак, лічыў сябе шчырым палякам. Яны да нас прыходзілі гуляць у карты, спадарыня Ластоўская курыла, што нас уражвала. Бацькі гаварылі на ламанай пальшчызне, якая хутчэй нагадвала беларускую трасянку, а іх сыны — на добрай польскай мове, бо скончылі гімназію. Владэк быў з 1908 г., Янэк — з 1913, потым абодва былі рэпрэсаваныя. Мой брат Лёня расказваў пазней, што бачыў іх пасэлья вайны ў Польшчы.

Я і цяпер бачу горад¹⁶, наш дом, абкружаны палісаднікам, пафарбаваны ў прыгожы, бы трохі серабрысты колер, зь белымі аканіцамі, два каштаны, вярбу і бэз. Наша брама была з арнамэнтам... Бачу цудоўны маёнтак са старымі ліпамі. Нашая Дарожкаўская вуліца вяла прама да гімназіі, і на левым яе баку быў каталіцкі могільнік, на правым — праваслаўны. Засаджаная ліпамі, гэтая вуліца нагадвала бульвар. Але жыць у гэтым цудоўным горадзе, увогуле на радзіме нам не далі — ні нам, ні многім іншым сем'ям з нашай вуліцы...

Саветы шмат каго арыштоўвалі. І мы ў 1941 г., перад савімі прыходам немцаў, былі ў сьпісе тых, хто паддлягаў вызыву. Ня ведаю чаму: у нас жа і тата ўжо памёр, і даходаў асаблівых не было. Мы пра тыя сьпісы, вядома, ня ведалі. Але наш кватарант, савецкі служачы Лысенка, пра тое дазнаўся і прыслалі міліцыянта з запіскай, што нам трэба ратавацца. І мы ўцяклі.

¹⁶ У 1939 г. у Дзісне працьвівалася 6 тыс. жыхароў і Дзісна была павятовым цэнтрам. Сёння ў Дзісне живе 2,5 тыс. чалавек і амаль поўнасцю адсутнічае прамысловасць.

Схапілі шынку, дзьве буханкі хлеба, вopратку. Узяўшы малога Юрку, пайшлі берагам Дзвіны, увечары — у Беразова, зь Беразова ў Горкі, да сялян, у якіх мама купляла сънятану ды яйкі. Тыя людзі нас прынялі і перахоўвалі, аж пакуль не прыйшлі немцы. Тады зноў усчалася страляніна, згарэў касыцёл. Калі ўцяклі бальшавікі, мы вярнуліся ў наш дом. Ён ацалеў, але палісадніку навокал ужо не было, і нас спачатку не пусцілі, бо там ужо быў штаб. Аднак, ведаючы нямецкую мову (вучылі ў гімназіі), мы дабіліся, каб нас пусцілі спачатку ў кухню, а пазней далі нам яшчэ два пакоі. Нашыя пастаяльцы адносіліся да нас няблага, але аднойчы п'яны немец стаў страляць у хаце — у карціну, у гадзіннік. Куля прасьевіцела якраз над маёй галавой, я так спалохалася, што ў мяне падкасіліся ногі, тазік, які я несла ваду таму немцу, каб ён памыўся, бразнуўся аб падлогу, і вада разылілася па ўсім пакоі...

Сапрауды, з прыходам немцаў жывіцьцё ў Дзісне стала яшчэ цяжэйшае. На вуліцы можна было выходити толькі ад шостай раніцы да шасці гадзін вечара. На вечарыну альбо вясельле мусілі мець дазвол ад паліцыі, таму што маглі зьбірацца ня больш за трох чалавекі. Было вельмі небяспечна: партызаны часам нападалі на Дзісну¹⁷ і днём, але найчасцей уначы, і трэба было хавацца ў бункеры.

У 1943 г. мяне запрасілі на працу ў Дзісненскую гарадзкую управу, у сакратарыят. Бурмістрам гораду тады быў Сяргей Зыбайла, а галоўным сакратаром — Аляксей Сонцаў. Ва управе было ўжо даволі шмат беларускай моладзі. А раней, калі мностві месцы ва управе займалі палякі, яны змаглі зрабіць шмат шкоды беларусам. Ды з прыходам Радаслава Астроўскага¹⁸

¹⁷ У Мёрскім раёне (гістарычная Дзісеншчына) было вельмі шмат партызанаў: партызанская брыгады імя Ракасоўскага, Жукава, імя Калініна, Кароткіна ды інш.

¹⁸ Радаслаў Астроўскі (25.10.1887, Запольле, сёньня Слуцкі р-н Менскай вобл. – 17.10.1976, Бэнтан-Харбар, штат Мічыган, ЗША), палітычны дзеяч, педагог, аўтар школьных падручнікаў. У 1924–1936 гг. дырэктор Віленскай беларускай гімназіі. У другой палове 1920-х выканануць абавязкаў старшыні Таварыства беларускай школы, віцэ-старшыня Беларускай сялянска-работніцкай грамады. Улетку 1941 г. старшыня Менскага на месцніцтва, з каstryчніка 1941 па восень 1943 г. кіраўнік цывільнных адміністрацый Бранскай, Смаленскай, Магілёўскай акругаў. Ад 21 сінтября 1943 г. прэзыдэнт БІР. Зь ліпеня 1944 г. на эміграцыі. Жыў у Нямеччыне (1944–1948, 1950–1954), Аргентыне (1948–1950), Вялікабрытаніі (1954–1962). З 1962 г. у ЗША. У 1962 г. з прычыны слабога здароўя падаў

зъмянілася ўсё, палякаў павыганялі і перасталі расстрэльваць беларускіх актывістаў, на якіх часта паказвалі палякі, што яны бальшавікі, хаця гэта было няпраўдай.

У гарадзкой управе стварыўся прыгожы гарадзкі хор. Моладзь зъбіралася днём, ціхен'ка, прыватна, каб трохі хоць павесяліцца і патанчыць. Мае калегі і калегі майго брата Лёні зъбіраліся ў нас, а заканчваліся нашы пасядзелкі танцамі. Мая мама прыходзіла і казала: «Дзетачкі, дзетачкі! Фіранкі аж пад столъ падымаянца! Вы ж мне ўсю падлогу можаце сыцерці!» Але, безумоўна, гэта быў жарт, бо навошта забараняць моладзі весяліцца? Ніхто ня ведаў, што будзе заўтра. Нам, маладым, якія зъбіраліся разам, было весела. Хацелася, каб такія хвіліны доўжыліся бясконца, але наступаў вечар — і трэба было разыходзіцца.

У 1944 г. Чырвоная армія пасоўвалася наперад, фронт наблізіўся да Дзісны, пачаўся абстрэл снарадамі. Усе ўцякалі куды хто мог. Наш дом згарэў разам з паловай вуліцы. Першы снарад ударыў у дом удавы Галубовай, тады — Вішнеўскіх. Трэці быў наш дом, а тады — Рублеўскіх, Русецкіх, Барткевіча, Курыловіча і вялікі мураваны шпіタル.

Але яшчэ да гэтага наступу Чырвонай армії трэба было вырашаць, што рабіць. На тое, што такое бальшавізм і савецкая ўлада, мы ўжо добра нагледзеіся.

Мы ўсёй сям'ёй вырашылі ехаць на Захад. Нас павёз чалавек, які сам не хацеў заставацца, бо баяўся рэпрэсій. Узяўшы толькі іконы, клункі ды пару валізак з харчамі, накіраваліся на Глыбоке. (Якраз жа тады і загарэўся наш дом, і цяпер, кажуць, на tym месцы пабудаваны дзіцячы садок.) Стуль накіраваліся пад Вільню, затым пад літоўскую мяжу, на Коўна, потым даехалі да Марыямпалю¹⁹. Даехалі да Кёнігсбэргу. Там мы мусілі прыйсці праз строгі кантроль.

Ехалі на Захад ія толькі мы, але тысячы людзей. Зь іх наладавалі цэлы эшалон і павезылі на Бэрлін. Падчас страшэннай

у адстаўку з пасады прэзыдэнта БЦР. Паводле тэстамэнту пахаваны на могільніку Беларускай праваслаўнай царквы сьв. Эўфрасініі Полацкай у Саўт-Рывэры (Нью-Джэрzi, ЗША).

Аднак насамрэч беларусізацыя акругаў почалася яшчэ ўвесну 1942 г. дзякуючы дзейнасці Беларускай народнай самапомачы і яе кіраўніка Івана Ермачэнкі. Менавіта ўвесну 1942 г. почалася «ачыстка» — часам і шляхам банальных даносаў у нямецкую адміністрацыю — грамадzkіх устаноў у Заходній Беларусі ад польскага элемэнту і заменай яго беларускай адміністрацыяй.

¹⁹ Горад на паўднёвым заходзе Літвы.

бамбёжкі Бэрліна наша сям'я разлучылася. Мы згубілі сястру Любу і брата Лёню. Гэта была вялізная трагедыя: бамбаваньне скончылася, цягнік едзе далей, а паловы нашай сям'і няма! І што рабіць — ехаць і ратаваць астатніх ці застаца тут і загінучы усім? І мы вырашылі ехаць далей, цяпер ужо толькі мама, Марыся з сынам і я.

Усё падарожжа праходзіла пад вялікім страхам. У Радэн-бэргу, недалёка ад Дрэздэну, нас прывезылі на фабрыку, дзе мы працавалі па 12 гадзін. Жылі зь людзьмі розных нацыянальнасцяў, якіх сагнала з родных мясцінаў вайна і надыход бальшавікоў. Але найболей там было ўкраінцаў.

Пасля капітуляцыі Нямеччыны мы пакінулі гэты лягер, таму што побач аказаліся бальшавікі, якія занялі гэтую частку Нямеччыны. Мы зноў мусілі ад іх упякаць! З дапамогай адной немкі, якая нам спачувала і дала нам мапу, а таксама дапамагла зладаваць каляску, мы на пачатку чэрвеня пайшлі ў амэрыканскую ахову. Ішлі пехатой, пасадзіўшы на калясачку малога пляменьніка Юрку. Ішлі, цягнучы яе па чарзе. У Чэхаславаччыне чэхі нас накармілі ў Чырвоным Крыжы, далі адпачыць, дапамаглі даехаць цягніком да аўстрыйскай мяжы. Цераз Дунай мы паехалі паромам. Яшчэ трохі, і ехаць бы нам не далі: савецкае войска было зусім блізка. На tym беразе былі ўжо амэрыканцы. Уцекачоў была маса, усе шукалі ежы, былі галодныя. Гэтае падарожжа доўжылася каля трох месяцаў.

ЭМІГРАЦЫЯ. АЎСТРЫЯ

І цяпер, калі прайшло столькі гадоў, усё, што звязана з Алесем, прыходзіць да мяне часта, як быццам пракручваеца кінастужка, толькі ідзе яна не наперад, а назад, у незабытую маладосьць.

Першая сустрэча... Узгадваю сябе, зънясіленую, у вільготнай гумовай пелярыне, у тыя хвіліны, калі я ўвайшла ў пакой Беларускага камітэту ў Зальцбургу, дзе былі тры хлопцы і дзе вісеў бел-чырвона-белы сцяжок, зроблены з паперы. Першы з хлопцаў — элегантны, высокі, з вусікамі, з сіаватымі скронямі — гэта Уладзімер Дудзіцкі²⁰ (іхня імёны я спачатку не запомніла, і толькі пазней даведалася, што двое зь іх пісалі вершы). Другі, меншы ростам, заклапочаны і хмурны, — Алесь Салавей²¹. І трэці сінявокі, з лагоднай усьмешкай, — Алесь Грышук. Ён быў у съмешным нейкім адзеньні: старыя афіцэрскія боты, старое галіфе (я пазней даведалася, што ён, калі ўцікаў з амерыканскага палону, мусіў пераапранаца і таму надзеў тое, што можна было дастаць). Ад яго

²⁰ Уладзімер Дудзіцкі (сапр. Гуцька, 1911, Дудзічы, сёныня Пухавіцкі р-н Менскай вобл. – пасля 1976), пісьменнік, журналіст. У 1930-х гг. рэпрэсаваны. Падчас нямецкай акупацыі працаваў у беларускай адміністрацыі, у аддзеле культуры Менскай гарадской управы. У канцы 1940-х пераехаў у Вэнсуэлу, дзе заснаваў Беларускі камітэт. У сярэдзіне 1950-х — кіраўнік беларускай рэдакцыі радыё «Вызваленне». У 1976 г. выехаў у СССР, пасля чаго бясьсьцедна знік.

²¹ Алесь Салавей (сапр. Альфрэд Радзюк, на эміграцыі Альбэрт Кадняк, 01.05.1922, в. Крысава, сёныня Дзяржынскі р-н Менскай вобл. – 22.01.1978, Торкі, штат Вікторыя, Аўстралія), паэт. Падчас нямецкай акупацыі працаваў у павятовой управе ў Ільлі (Вялейскі р-н Менскай вобл.), з каstryчніка 1942 па жнівень 1944 г. — у часопісе «Новы шлях» (Рыга). У 1945–1949 гг. жыў у Зальцбургу (Аўстрывія). У 1949 г. разам зь сям'ёй выехаў у Аўстралію. Жыў у Адэлайдзе (Захадняя Аўстралія), Мэльбурнне (Вікторыя).

нібыта ішло нейкае прамяністae съятло, і мой страх адразу пратаў. Ён зняў зь мяне гэтую пелярыну, павесіў на крэсла.

Сястра Марыся засталася сядзець у калідоры — у яе не было ні сіл, ні съмеласці рассказваць камусыці пра нашую бяду: мы, троі бездапаможныя жанчыны і малое дзіця, жывём у чужым горадзе ў разбомбленым вагоне і ня маєм чаго есьці. У нас амаль няма апраткі, бо выехалі мы зь лягеру на пачатку чэрвеня, а цяпер ужо верасень... Давялося гаварыць мне. Алесь усё гэта слухаў, глядзеў на мяне, а пасыля ўзяўся за справу: стаў склікаць усіх бараковых, каб даведацца, ці ёсьць дзе месца. Аказалася, што месцаў няма, і ён пачаў шукаць, тэлефанаўцаць. Тым часам хлопцы распытвалі ў мяне падрабязнасці. Алесь Салавей перапытаў зьдзіўлена: «Няўжо вы троі месяцы вось так ідзяце?»

Я яму расказала некаторыя падрабязнасці. Мы ўжо былі там-сям, напрыклад, у Чырвоным Крыжы нас пакармілі, далі поліўкі, але ж гэта было адным разам. Пачулі польскую мову на вуліцы, запыталіся, ці ёсьць лягеры для палякаў. Як там пачулі нашыя праваслаўныя імёны — Параксева, Ганна, ды яшчэ і прозвішчы Барылка і Дуброўская, — не прынялі. Трымалі цэлы дзень, праўда, пакармілі, але — не ўзялі ў лягер, бо не палякі... Мы зъелі суп, а хлеб прынеслі маме і Юрку. У расейскія лягеры ісьці мы баяліся. И вось такое шчасце — сустрэць беларусаў! Ім далі прытулак украінцы, і якраз украінцы шчыра падтрымлівали беларусаў ва ўсіх іхніх культурных і грамадзкіх справах. Вялікі ім дзякай за гэта — я адчуваю гэтую ўдзячнасць і цяпер, праз многія гады.

Пачуўши, што мы амаль нічога ня елі, Алесь ускочыў, да-стаў са сваёй скураной тэчкі аўстрыйскія цёмныя булачкі, літровую банку амэрыканскіх кансерваў і кажа: «Вось вазьміце, занясіце сваёй маме».

Тым часам нехта прыйшоў і паведаміў, што ўсё ж ёсьць нейкі закуток у адным з пакояў. Там жыў съятар з жонкай і двумя дзэцьмі, яшчэ студэнткі — сем чалавек. Ложкі двух'ярусныя. Там жа, дзе быў вольны куток, дзе яшчэ можна было зъмясціць аднаго-двух чалавек, ложкаў не было. А нас жа чацьвёрта! Алесь стаў угаворваць, каб нас узялі. Кажа: «Яны лягуць на падлогу, вы толькі пусыціце». Я дрыжала ад страху і спадзяванья, бо ў вагоне начаваць ужо халодна, вечары ўжо даволі зімныя.

Прыняцьце ў лягер стала для нас сапраўдным паратункам, бо там, апроч даху над галавой, бежанцам давалі ежу. Калі мы ўжо ўладкаваліся там, Алесь кажа: «А вас жа яшчэ трэба

завезьці!» І праўда: на другі дзень ён, Мікола Ганько²² (там я ўпершыню зь ім пазнаёмілася) і яшчэ пара хлопцаў прыехалі на коніку і калёсах зь нейкім украінцам, пагрузілі нашыя рэчы (што там было ў нашых валізках) і прывезылі нас на месца. Бараковыя прынеслы два ложкі, а мы глядзім і думаем — як жа ладкавацца, нас жа чацвёра. Таму Юрку паклалі на драўляных чамаданах на падлозе, мы ляглі з мамай, а на другім ложку разьмесцілася хворая Марыся.

У час гэтых «улазінаў» высьветлілася, што праз нашую Дзісну Алесь праяжджаў ня раз, калі працеваў настаўнікам і ехаў у Браслаў праз Глыбокое і Мёры.

«Шкада, што я Вас тады ня ведаў», — пажартаваў ён, і мне стала вельмі лёгка, ды і ўсім нашым ён спадабаўся. Ды што там спадабаўся! Ён выратаваў нашыя жыцці, бо існаваць у разьбітых вагонах было небяспечна, і хто ведае, што было б з намі, калі б не ягоны клопат...

Алесь, апрача сяброўства з названымі хлопцамі, дружыў з а. Нікіфаравым і матушкай Зінай, а таксама беларусамі Верай і Косьцем Разумовымі. Там жа жыў украінскі паэт Барыс Олександровіч (Грыбінскі). І я па сёньня сяброву зь ягонай жонкай Святланай Кузьменкай, украінскай паэткай, зь якой я пазнаёмілася ўжо тут, у Канадзе.

Нашае каханье началося зь першага позірку, але патрэбны быў час, каб яно неяк праявілася. Памятаю, як Алесь праводзіў мяне вечарам і першы раз пацалаў. Мы тады толькі скончылі раскладаць съвежыя газеты, матрыцы. Рататар для друку надта пырскай фарбай, заливала матрыцы, літары выходзілі тоўстыя. Алесь казаў Ганьку: «Мікола, што ты робіш! Не набрай столькі фарбы!» У Алеся ў пакой быў толькі маленькі столік і ложак. І мы раскладалі газеты паўсюдна, каб яны прасохлі. Потым

²² Мікола Ганько (23.05.1924, хутар Каледзіна, сёньня Маладзечанскі р-н Менскай вобл. — 18.05.1999, Таронта, Канада), грамадзкі дзеяч у Канадзе, малодшы брат старшыні Саюзу беларускай моладзі Mіхася Ганька. Падчас німецкай акупацыі вучыўся ў Маладзечанскай гандлёва-адміністрацыйнай школе, скончыў курсы сярэдніх кіраўнікоў СБМ у Альбэрціне (1944). З лета 1944 г. на эміграцыі. У 1945—1948 гг. жыў у Зальцбургу (Аўстрыя). Улетку 1948 г. выехаў у Канаду. Спрычыніўся да заснавання парапфіі БАПЦ сув. Кірылы Тураўскага ў Таронта, быў шматгадовым кіраўніком Згуртавання беларусаў Канады, адным з заснавальнікаў дабрачыннага таварыства дапамогі дзесяцім — ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Падрабязней гл.: Ганько Марыя. Каб съведчылі пра Беларусь: жыцьцё ў дзеянасць Міколы Ганька. Мінск: Беларускі кнігаиздзор, 2005.

ішлі ў другі пакой адпачываць. Прыходзіў дапамагаць Алесь Салавей, Адольф Губэрт²³, зредку — Дудзіцкі.

Мне радасна зараз пра гэта ўзгадваць, бо ўвесь працэс нараджэння «Пагоні» і яе станаўлення адбываўся пры мне і пры маім, хоць і сціплым, удзеле. Мы былі маладымі, мелі надзею на лепшую будучыню і перажылі страшную вайну. Таму ўсе цяжкасыці пераносіліся даволі аптымістично, тым болей што мы згуртавалі ў лягеры свой беларускі асяродак. Узгадваю шматлікія паэтычныя дыскусіі і вечарыны, якія ладзілі нашыя паэты і перадусім мой Алесь, які вельмі любіў паэзію. Алесь Салавей чытаў свае паэтычныя творы, поўныя хараства, лёгка і плынна, вельмі мякка і чульліва. Часам Грыцук, які імгненна завучваў вершы, нават падказваў яму той ці іншы радок. Публіка выдатна прымала і беларускіх, і ўкраінскіх паэтаў, было шмат воплескаў і захаплення. Дарэчы, як мне падаецца, лепшыя вершы Салаўя прыпадаюць якраз на гэты час...

Грыцук, які сам не пісаў вершаў, выдатна чытаў творы паэтаў, якіх любіў: Максіма Багдановіча, Сяргея Ясеніна, Максіма Танка, які хаця і пісаў многае ў савецкім духу, ды ўсё ж заставаўся першаклясным паэтом. На гэтыя вечарыны зъбіралася да тысячы чалавек, у асноўным вайсковая моладзь. Было шмат беларусаў з Беларускай Краёвай Абароны — маладыя, у большасці васемнаццігадовыя хлопцы. Мікола Ганько хадзіў па пакоях, заклікаў прыйсьці на вечарыну, паслушаць сваіх беларускіх паэтаў; сам ён вельмі любіў паэзію і гэтую любоў захаваў на ўсё жыццё. Калі ўтварылі царкоўны хор, то былі вечары ўжо зъмешаныя — беларускія песні і паэзія. Алесь таксама чытаў і лекцыі зь беларускай гісторыі — на памяць, бяз кніг, бо іх папросту не было. Слухалі зь цікавасцю, задавалі шмат пытанняў. Як шкада, што лекцыі тыя не былі занатаваныя!

Увогуле там было шмат цікавых і таленавітых людзей, якія, на жаль, пасыля як растварыліся ў тых краінах, куды прыяжджалі.

²³ Адольф Губэрт (20.09.1922, в. Горбач, сёньня Любанскі р-н Менскай вобл. — 29.08.2006), грамадзкі дзеяч. Швагер Каствуся Мерлякія. З 1944 г. на выгнанні. Пад канец вайны апынуўся ў Аўстріі (Зальцбург). Ажаніўся з украінкай Раісай Плюжнік. У 1948 г. сям'я Губэртаў выехала ў Арген-тыну. З 1959 г. жыў у ЗША. Браў удзел у дзеянасці парафіі сів. Кірылы Тураўскага ў Рычманд-Гіле (вялікі Нью-Ёрк), у 2002—2005 гг. — старшыня царкоўнай управы. Пахаваны на беларускіх могілках у Іст-Брансвіку (штат Нью-Джэрзі).

Узяць, напрыклад, Янку Жытко²⁴: быў вельмі таленавіты, зьбіраў шмат беларускіх кніг, але ня змог у Канадзе вызначыцца як грамадзкі дзеяч, памёр у самоце. Альбо Янка Хадкевіч, малады хлопец, які працаваў у фірме «Эрно» разам зь Міколам Ганьком, — трапіў у аварыю, стаў піць і таксама як зынік. Выжылі мацнейшыя духам — такія, як Лёня Карыба²⁵. Але гэта ўсё яшчэ будзе наперадзе...

Жыцьцё наша стала паступова наладжвацца. Мяне ўзялі працаваць у ЮНРРА, я была там занятая ад дзевяці да трох, атрымлівала гроши. Гэта давала магчымасць штосьці дакупляць для пляменыніка Юркі і асабліва для хворай сястры.

Іншыя беларусы працавалі ў амэрыканскім гарнізоне — на кухні, у двары, мылі бялізну; амэрыканцы ім плацілі, часам давалі вугаль у брыкетах.

Наступаў час, калі людзей зь лягераў размяркоўвалі па краінах, якія выказалі жаданье ўзяць бежанцаў: Чылі, Бразылія, Аргентына, Злучаныя Штаты. Алесю запрапанавалі ехаць у Канаду, бо яны ў асноўным бралі маладых нежанатых хлопцаў. У нашай сям'і такой пэрспэктывы не было: старых і малых ня бралі. А маму з пляменынікам пакінуць я не магла. Праўда, працуочы ў ЮНРРА, я спадзявалася, што да нашай сям'і аднясуцца лепей, ды мае спадзіванні не збыліся. Мне так і сказали: «Вы ж адна ня зможаце ўтрымліваць усю сям'ю». А тут якраз Чырвоны Крыж адказаў на наш колішні запыт, што Коля,

²⁴ Янка Жытко (Жытка). У канцы 1940-х – пачатку 1950-х гг. навучаўся ў Лювэнскім універсітэце, які скончыў са ступенем інжынера хімічных науک. Узначальваў Саюз беларусаў Бельгіі. Пазней пераехаў у Мюнхэн, дзе ўзначаліў Беларускі антыбальшавіцкі блёк. Затым выехаў у Канаду. Вось што згадваў пра яго ягоны былы вучань Аляксей Арэшка: «Там [у Канадзе] працаваў навуковым даследчыкам у нейкай навуковай установе. Я атрымліваў ягоныя навуковыя публікацыі, але, на жаль, іх згубіў. Рантоўна ўсе контакты зь ім абарваліся. Як аказалася пасля, Жытка згінуў у Канадзе бясьследна. Прапаў чалавек. Ён быў асабаю высокай культуры, аматаром добраї клясычнай літаратуры (асабліва ірландзкай), меў добры слых і любіў клясычную музыку. Пра яго, на жаль, ніхто й нідзе ня піша. Вельмі шкада». // Адзінец А. Паваенная эміграцыя: скрыжаваныні лёсаў. Менск, 2007. С. 100–102.

²⁵ Лявон Карыба (05.08.1926, в. Губы, сённяня Вялейскі р-н Менскай вобл. – 26.11.1981). Падчас нямецкай акупацыі — у беларускіх вайсковых фармаваннях. З лета 1944 г. на эміграцыі. Жыў у Даніі. У Канадзе з 1949 г., жыў у Таронта, працаваў краўцом. Царкоўны стараста парафіі сцв. Кірылы Тураўскага. Пахаваны ў Кітчэнэры (Антарыё).

Люба і Лёня жывыя, паведаміў, што Коля знаходзіцца ў санаторыі ў Польшчы, куды трапіў празь Беларускі камітэт. Як жа мама ўвогуле магла згадзіцца кудысьці ехаць, акрамя як туды, дзе былі ейныя дзеці? Марыся на той час памерла (гэта адбылося 19 мая 1948 г. у Зальцбургу, мы нават змаглі паставіць ёй невялікі помнік), мы ўсё перажылі страшны шок, і мама рвала-ся хаця б ня ў родны горад, Дзісну, а ў Польшчу — туды, дзе ўладкаваліся мае браты і сястра, дзе было бліжэй да радзімы, якой мы баяліся...

Сэрца маё разрывалася. Алесь адчуваў тое ж. Але ён ніколі не траціў надзеі, што мы ў рэшце рэшт будзем разам. Мы ж заручыліся яшчэ ў чэрвені 1946 г., мама нас дабраславіла. І таму нам тады здавалася, што Алесь, прыехаўшы ў Канаду, неўзабаве зможа выклікаць мяне да сябе. Аднак сталася зусім ня так, як мы спадзяваліся.

КАНАДА

У Канаду Алесь паехаў параходам з Італіі ў студзені 1948 г. Яго ўзялі ў гэтую краіну па кантракце, які трэба было адрабіць. Цэлы год ён працаўваў лесарубам на будове *Hydro-Electric Comission* у *Fort Williams*, на поўначы штату Антарыё. Пабудаваны ў час канадзка-амэрыканскай «футравай» вайны, ён з гадамі разросцяся. Але і ў сёньняшніх турыстычных даведніках пра яго сказана, што ён узънік «у 1500 мілях ад цывілізацыі». Стаяць ён на 49-й паралелі (па ёй, дарэчы, некалі правялі мяжу паміж Амэрыкай і Канадай). Там лета нашмат карацейшае, а клімат значна больш суворы, чым у Таронта, да якога адтуль трэба ехаць каля 24 гадзін.

Было новаму эмігранту надта нялёгка. Маючы за плячыма вышэйшую эўрапейскую адукацыю, мусіў рабіць працу цяжкую, фізычную, дзе ня мелі значэння ані веды, ані досьвед у літаратуры. Быў адарваны ад беларускага жыцця, якое адно хаяці трохі давала спатолю яго душы, што рвалася туды, на родную зямлю, цяпнер такую далёкую і недасяжную. І таму ён пісаў лісты адзінаму земляку, які таксама апынуўся ў Канадзе, — Міколу Ганьку. Праз яго ён выйшаў на толькі што арганізаванае Каастусём Акулам²⁶ Згуртаванье беларусаў у Канадзе (ЗБК), якое якраз толькі што заснавала свой друкаваны орган — газету «Беларускі эмігрант».

²⁶ **Каастус Акула** (да эміграцыі **Аляксандар Качан**; 16.11.1925, в. Вешчае, сёньня Докшыцкі р-н Віцебскай вобл.). Падчас нямецкай акупацыі настаўнічаў, зь вясны 1944 г. — курсант Менскай афіцэрскай школы БКА. Зь лета 1944 г. на эміграцыі. Ваяваў у складзе 2-га Польскага корпусу брытанскай арміі. У 1946—1947 гг. жыў у Англіі. Браў удзел у заснаванні Згуртаванья беларусаў Вялікабрытаніі (ЗБВБ). У чэрвені 1947 г. пераехаў у Канаду. Адзін з заснавальнікаў ЗБК, першы яго старшыня. Рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», часопіс «Зважай» (1974—1997).

Як толькі скончыўся тэрмін контракту, муж адразу прыехаў у Таронта. Працу мог знайсці толькі фізычную: капаў канавы, мыў посуд у гатэлі *Royal York*. Пасыля працы, з чырвонымі, у пухірах ад гарачай вады рукамі браўся за падручнік ангельскай мовы. Вучыў мову старанна, бо разумеў, што без прыстойнага валоданьня ёю добрых перспектываў у яго ня будзе. Затым знайшоў працу ў індустрыяльнай кампаніі *Massey Harris Company*, якая ў той час выпускала трактары, камбайны ды розныя іншыя машыны для сельскай гаспадаркі.

Адразу актыўна ўключыўся ў беларуское жыццё. Маладой арганізацыі надтга спатрэбліўся арганізаторскія здольнасці Алеся, яго аптымізм, уменье шукаць і знаходзіць найбольш аптымальная рагшэньні. Пра гэта добра напісаў Мікола Ганько, зъ якім ён сябраваў з Аўстрый.

Мікола прывёз у Канаду верш свайго брата Міхася Ганько, і той верш адразу ж стаў своеасаблівым гімнам у час сьвяткаваньня Дня герояў²⁷ — гэтак маладыя патрыёты амаль ад самага пачатку стварэнья Згуртаваньня адзначалі чарговую гадавіну Слуцкага антыбальшавіцкага паўстаньня [1920].

Поўны тэкст вершу ўсе гэтыя гады захоўваўся ў нашым доме — яго Алеś счаста любіў съпявачы:

Сыпі пад курганам Герояў,
Сыпі, працаунік і змагар.
Несены верна табою,
Ціха схіліўся штандар.

Моцным ты быў барацьбітам,
Волю высока цяніў,
Куляй варожай прабіты,
Гонар жыцьцём адкупіў.

Мы не пахілім галоваў,
Не уцячом із радоў,
Месца тваё зойме новы,
Помнім ахвярную кроў.

²⁷ Верш быў пакладзены на музыку, і песньню съпявалі ня толькі падчас сьвяткаваньня Дня герояў (27 лістапада). Песьня выконвалася і ў часе пахаваньня грамадzkіх дзеячаў, а радкі «Сыпі пад курганам герояў» або «Сыпі, працаунік і змагар» нярэдка выбіваліся на надмагільных помніках. Уласна ж верш быў напісаны ў лістападзе 1943 г. на съмерць грамадzkага дзеяча і журналіста Ўладзіслава Казлоўскага (1896–1943), забітага ў рэдакцыі «Беларускай газэты».

З кожнае кроплі паўстане
Сіла і воля, як сталь.
Сыпі пад курганам Герояў,
Сэрцаў ня зломіць нам жаль.

Съветлы твой дух адлятае
Вечнасьці межай шукаць,
З шляху яшчэ раз кідае
Сыцаг свой высока трymаць.

Моцнай узъняты рукою,
Горда ўзъвіваецца съязг.
Сыпі пад курганам Герояў,
Твой мы працягваem шлях!

Зъбираючыся разам, хлопцы часта съпявалі розныя песні. Алесь надта любіў «Я ад вас далёка», «Васілёчкі», «Люблю наш край», «Беларусь мая, шыпшына», «На выгнаныні», «Зорка Вэнэра».

Паміж працай і грамадzkімі абавязкамі муж знаходзіў час і для таго, каб пісаць у «Беларускі эмігрант» артыкулы на літаратуразнаўчыя і культурніцкія тэмы. Яны атрымалі добры водгук у чытачоў першай у Канадзе беларускай газэты, што выканала сваю вялікую задачу: згуртавала беларускіх эмігрантаў, якіх лёс прывёў у гэтую велізарную паўночную краіну, дзе папярэдняя эміграцыя (яшчэ пачатку веку) пасыпела амаль цалкам растаць, нічым не заявіўшы пра сябе²⁸.

Не адразу, але мы — я ўжо жыла ў Польшчы — наладзілі перапіску. Ня ўсё я магла пісаць яму, бо вельмі хутка зразумела, што гэтая перапіска знаходзіцца пад кантролем і нашыя лісты чытаюць тыя, хто пераняў у Савецкага Саюзу яго страшныя структуры КДБ. Таму пісаў ён у асноўным пра тое, дзе і як працуе, якія ўражаныні мае ад свайго новага жыцця²⁹.

²⁸ Большасць эмігрантаў пачатку XX ст. або 1920-х гг. бралі ўдзел у розных пракамуністычных саюзах, найперш Фэдэрацыі russkіх канадцаў.

²⁹ Многія беларусы на эміграцыі кансьпіраваліся, каб не наклікаць бяды на галовы родных, што засталіся ў Беларусі. Прыкладам, дасылалі лісты знаёмым у Польшчу, а тыя ўжо ўкладалі іх у новы канвэрт і ставілі польскі адрес. Некаторыя пісалі пад пэўданімамі. Нават Вінцэнт Жук-Грышкевіч, які падчас Другой сусьветнай вайны змагаўся з нацыстамі і наагул ніводнага дня ня жыў на акупаванай немцамі тэрыторыі, пісаў да сваякоў у Беларусь, падпісваючыся як Віктар.

Скончыўшы школу тэлевізійных тэхнікаў, Алесь змог падняцца на чарговую прыступку. Праца ў кампаніі *Grossley TV Corporation* была ўжо кваліфікаваная, ён стаў зарабляць значна болей. Неўзабаве, набраўшыся досьведу, змог уладкавацца на працу ў *Admiral TV Corporation*, якая выпускала тэлевізары, а пасля стала асвойваць халадзільнікі.

Алесь, як і іншыя ягоныя сябры, добра разумеў неабходнасць для беларусаў дапамагаць адзін аднаму. Таму самы актыўны ўдзел ён браў у стварэнні Касы ўзаемадапамогі³⁰ — *Credit Union*. Гэтая каса дапамагла многім беларусам у набыцці сваіх дамоў, аўтамабіляў, іншых важных рэчаў. Без аўтамабіля ў Канадзе было немагчыма. Калі Алесь працаваў у містэчку Порт-Крэдый недалёка ад Таронта, то ён, як і іншыя яго калегі, змушаны быў карыстацца паслугамі знаёмага ўкраінца, які меў свой транспарт і заяжджаў дадому па яго і па іншых людзей з той жа фірмы. Пасля працы прывозіў іх назад. Іначай трэба было ехаць трамваем, затым аўтобусам, а шлях туды займаў паўтары гадзіны і білет каштаваў даражэй, чым бэнзін, выдаткі на які дзялілі на чатырох. Машынай ехаць было сорак хвілін.

Тым часам Алесевы сябры жаніліся, у іх нараджаліся дзеці. А ён з году ў год пісаў мне лісты, і часам у душы ўзынікала пачуццё, што мяне ніколі ня выпусціць з Польшчы. Алесь нават прапаноўваў мне неверагодны плян уцёкаў з Гдыні на параходзе. Але гэта было нерэальна: паходы, што ішлі з Гдыні, пільна правяралі. З камуністычнай Польшчы, як і з Савецкага Саюзу, нікога не выпускалі. І я часта ўзгадвала, як мы ўждужталі ўсе разам з мамай і пляменынкам, і нагадвала сабе, што ў Польшчы мы маглі уладкавацца і жыць, у той час як на радзіме, у Беларусі, жыць нам не далі б увогуле.



³⁰ Касы ўзаемадапамогі, дапамаговыя камітэты ствараліся самымі першымі на эміграцыі, або да ўзынікнення грамадzkіх арганізацый, або паралельна з імі.

ЯК НАС НЕ ЎПУСКАЛІ Ў ПОЛЬШЧУ

У 1948 г. у Польшчу мы ехалі з Аўстрый праз Чэхію. Нечакана нас затрымалі на польска-чэскай мяжы. Усіх, хто вяртаўся, прапусцілі, нас — не. Адабралі вялікія прыгожыя пакеты зь ежай, якія я атрымала на дарогу ў ЮНРРА, забралі дакумэнты: у мяне было пасьведчанье, што я працавала трывага гады ў ЮНРРА, патрабныя даведкі мелі мама і Юрачка. Гэта было вялікай неспадзеўкай. Я думала, гэтае пасьведчанье мне дапаможа, але яно аказалася для нас ракавым. Ідзе дзень за днём, а нас тыдзень трymаюць на мяжы, мяне штодня дапытаюць, стараючыся на нечым злавіць. Толькі пасьля я ўцяміла, што камуністы не давяралі ЮНРРА, і я выклікала ў іх падазрэнныні. Савецкая мэтадыка — гадзінамі пытацца пра адно і тое ж, адно і тое ж — змучвае дашчэнту. Я зразумела, што справы нашыя дрэнныя: возьмуць ды і вышлюць у Беларусь! А там — Сібір, катарга, съмерць... Назад у Аўстрію мы ўехаць ужо не маглі. Нас трymалі ў асобным пакоі — толькі нас. Я памятаю той жахлівы душэўны стан: нарачоны паехаў у Канаду, Марыся памерла, мама рвецца да дзяцей, пляменьнік вось-вось можа захварэць у цеснаце і на дрэнным харчаваньні — і ўсё гэта на маіх пляцах. І вось жа тут, за мытній, пачынаецца краіна, дзе жывуць нашы родныя... Коля пісаў нам у Аўстрію, што ён дастаў працу інтэндантам па харчаваньні ў санаторыі, а Люба і Лёня — у Гдыні. Надзея на нейкае ўладкаванье ёсьць, нашыя родныя дапамогуць — ды як да іх дабрацца?!

Але Бог нас не пакінуў. Яшчэ ў 1945 г., калі мы ехалі, уцякаючы ад бальшавікоў, у Чэхію, у вагоне пазнаёміліся з інжынерам, што некалі рабіў масты ў Польшчы. Ён, можа, быў беларусам, бо ўсё слухаў, як мы міжсобку гаворым па-беларуску, і прыязна ўсміхаўся. І вось цяпер, пасьля аднаго з допытаў, калі я сядзела ў адчай ў нашым часовым жытле, штосыці мяне як бы выгнала на вуліцу. І тут я пабачыла, што калі мытнікаў стаіць гэты наш знаёмы інжынер — ён вяртаўся з жонкай-ангелькай

у Польшчу, і быво бачна, што яго там чакаюць. Гэта было бачна па тым, як пачціва абыходзіліся зь ім мытнікі. Я падышла, пажадала ім шчасльвай дарогі і ўпотай запыталася, ці ня мог бы ён паслаць майму брату Колю тэлеграму: што мы тут, што нас трываюць на мяжы. Ён паабяцаў дапамагчы. І неўзабаве, атрымаўшы тэлеграму, прыехаў Коля. З дакумэнтамі, што ён у складзе 27-га ўланскага палка абараняў Варшаву, быў паранены. А да ўланаў у Польшчу стаўленыне асаблівае яшчэ з ранейшых часоў, калі гэта была самая элітная частка войска.

Было гэта якраз пасля чарговага допыту. Я сядзела амаль непрытомная на табурэце ў сваім пакойчыку, а мама гладзіла мяне па галаве. Бачым — ідзе да мытнікаў чалавек, але нават не пазналі яго: мінула дзесяць гадоў, як бачыліся апошнім разам. Коля трапіў у палон калі Лодзі, пасля трапіў у шпіталь у Варшаве. Потым выехаў у Гдыню да свайго сябра Пётры Шымборскага, дзе сустрэў брата Лёню і сястру Любу.

Брат паказаў мытнікам дакумэнты і выказаў прэтэнзіі, чаму трываюць тут ягоных родзічаў, у той час як ён праліваў кроў за Варшаву ды абараняў Польшчу! Мытнікі сталі апраўдаўвацца і гаварыць, што яны і самі ўжо зьбіраліся даць дазвол на ўезд.

Як наша сям'я сустрэлася — можаце сабе ўяўіць. Нягледзячы на страты, мы ўсё ж былі разам, хоць і не на радзіме. Праўда, радзіма тут была зусім блізка, і мы верылі, што нешта некалі зьменіцца. Вядома, вайна і ўсё перажытае немаглі прайсці бясьсьследна: пляменнік Юра, якому мы аддалі столыкі сіл і клопатаў, ўсё ж пазней памёр зусім маладым, у 20 гадоў. Коля памёр у 1956 г., праз паўтары гады пасля мамы (яе Бог узяў да сябе 25 студзеня 1955 г.), якая пахаваная на Ляшчынках у Гдыні, дзе мы сталі пасля нашага прыезду жыць разам.

Неўзабаве і я атрымала працу. Спачатку ў «Касе гандлёвой». Потым рабіла ў Польскім народным банку, чакала на лісты Алеся, і часам здавалася, што ніякіх надзеяў на перамену лёсу і на сустрэчу з каханым няма: жалезнай заслоне сацыялістычнага лягеру чэпка трymала людзей. Ён мне пісаў — але аднойчы мяне выклікалі ў польскі Камітэт бясьпекі і сталі задаваць пытаныні: «Хто такі Грыцук? А якія адносіны Вы да яго маеце?» Я пачала барапніца, бо разумела, што мяне напросту могуць выгнаць з працы, калі даведаюцца, што я хачу ад'ехаць у Канаду: «Гэта мой знаёмы, мы разам былі ў лягеры». Зь нейкіх іхніх словаў вынікала, што яны чытаюць

Алесевы лісты. Выклікі пачасціліся, але і адмовіца ад перапіскі я не магла — гэта была мая радасць, маё шчасце, а бязь іх што мне заставала?

Можа, ад усіх гэтых перажываньняў я захварэла на тубэркулёз. Гэта страшная хвароба — і Юрка, і Марыя памерлі ад яе. Думала, што я ўжо ня выберуся: стрэптаміцыну ў Польшчы тады яшчэ не выраблялі. Я зьвярнулася да Алеся. Але пакуль прыйшла пасылка, мне зусім нечакана дапамог доктар Май: даў французскага, пасъля расейскага стрэптаміцыну, і я змагла трохі пратрымашца да пасланых нараочоным канадскіх лекаў. Расейскі стрэптаміцын быў вельмі благі, неачышчаны, і мянене моцна ванітавала пасъля яго, але і ён трохі дапамог. А калі прыйшлі лекі ад Алеся, то яны вылечылі мяне па-сапраўднаму. Ён моцна пераpusкаўся, што мяне могуць не пусціць у Канаду, бо з сухотамі туды не бралі. Але калі мяне пасъля правяралі спачатку ў Польшчы, а падчас пералёту і ў Лёндане, то хваробы ўжо не было, былі толькі слабыя съяды кавэрнаў. Так што Алеся другі раз выратаваў мене жыццё.

Пакуль адбываліся ўсе гэтыя мітрэнгі, мае справы сталі паляпшацца. Адвакат Зыгмунт паехаў у Варшаву, дзе змог дабіцца для мяне дазволу на выезд. Канада можа прыняць мяне — толькі не як нявесту, а як жонку Грыцука. Аказалаася, што можна выйсці замуж паводле юрыдычнай дамовы «рег prokura»: аформіць гэтую працэдуру ў Варшаве без жаніха, але ў прысутнасці судзьдзі, са съведкамі і адпаведнымі дакумэнтамі з Канады. Так і зрабілі. На майм шлюбе съведкамі былі брат Лёня і дзяўчыны — калегі з банку.

Я нарэшце атрымала назад свае аўстрыйскія дакумэнты і пашпарт — і гэта толькі празь дзесяць гадоў! Але цяпер я стала свабоднай і магла ехаць да блізкага і любімага чалавека, які вытрымаў усе выпрабаваньні і чакаў мяне.



НАШАЕ ЖЫЦЬЦЁ Ў КАНАДЗЕ

Вылецела я самалётам з Варшавы ў Лёндан празь Нямеччыну. Рэчаў было няшмат, затое была са мной невялікая іконка Божай Маці з Дзісны, якой было больш за сто гадоў — ёй вянчалася моя мама. Я ўзяла яе з сабой, уцякаючы ад бальшавікоў. Сястра Любa тады дастала з рамкі большую ікону Хрыста. Гэтыя дзівэ іконы былі з намі ўесь час, пакуль мы ішлі праз Эўропу. Зьберажоная мною ікона была са мной падчас і майго вянчання ў Таронта, ёю праз колькі часу вянчалася і дачка Юльянка. Са мной, у маёй спальні, яна вісіць і па сёньня.

Увечары са сталіцы Англіі ляцела я трансатлянтычным самалётам у Манрэаль зь перасадкай у Таронта. У цудоўны сонечны дзень, гадзіне аб 11-й мяне сустрэў з групай сяброў Алесь — дарагі, чаканы. Ён бег насустроч, схапіў у абдымкі, пакружыў некалькі разоў, аж закружыў мне галаву. Мы абое расплакаліся. Яго сябры аплодзіравалі і казалі: «Горка, горка!». А там завезылі нас на кватэру, якую наняў ва ўкраінцаў Глушкоў. Алесь падрыхтаваў сюрпрыз: сам склаў з купленых ім дэталяў тэлевізар і паставіў яго ў пакоі. Тэлевізар тады яшчэ быў вялікай навінай, і мяне ўразіла, што Алесь змог яго сам зрабіць. Ён доўга нам служыў. Першы куплены тэлевізар мы займелі ўжо потым, калі пераехалі ў Кінгстан.

Крыху акрыяўшы і асвоіўшыся (шмат Алесевых сяброў хадзелі пабачыць яго нарачоную), пачала рыхтавацца да вясельля. Было прыкра, што я тут адна, бяз бліzkіх і родных, якія б мне ва ўсім дапамаглі. Ды Алесь быў неймаверна ласкавы і добры, дапамагаў мне ва ўсім і стаў майм найбліжэйшым дарадцам. Ён патэлефанаваў да сяброўкі Надзі Лысанюк і папрасіў яе мне дапамагчы. Я ня ведала Таронта, таму Надзя дапамагла мне ў важнай справе: павезла ў вялікую краму, дзе прадавалі вясельныя ўборы. Я спачатку ажно разгубілася — там было больш як тузін манэкенаў, убранных у вясельныя сукні. Як тут выбраць? Падышла да нас прадавачка. Агледзела і кажа: «Для

vas лёгка будзе выбіраць, вы тонкая і высокая, на такую фігуру тут шмат чаго знайдзеца». Прынесла тры сукенкі, я гляджу, выбіраю: а ці не задарагая вунь тая сукенка, ці спадабаеца Алесю? Нам жа столькі трэба купляць! Алесь быў доўга халастым, цяпер ладаваць сваё сямейнае гняздо будзем разам, а я ж пакуль ня маю працы!

Памерала я ўсе тры сукенкі, але яшчэ вагалася. Тады прадавачка прынесла і чацьвёртую, якая мне найбольш спадабалася: белая сукня з шоўкавага бракаду, з доўгімі рукавамі і глыбокім дэкальтэ ў зубок. Сукенка даходзіла мне да костачак і была з падшытым крынілінам. Там жа я купіла вэлюм, дзе ў вяночку былі пераплецены ружачкі і вельмі далікатны зялёны мірт. Яшчэ — белая туфлі і тоненкія панчошкі. У руках, калі вянчалася, быў вялікі букет жывых кветак.

Шлюб адбыўся 1 лютага 1958 г. у нашай прыгожай капліцы Беларускага дому. Вясельны банкет Алесь заказаў у вэнгерскім рэстаране на *Bloor Street West*; аркестар узяў такі, які мог выконваць раманская цыганскія мэлёдыі, і прасіў, каб нам адыгралі «Чардаш». (Трэба сказаць, што Алесь ня толькі любіў музыку, але і сам граў на скрыпцы і піяніна.) Вясельны банкет айцец Міхail Мацукеvіч³¹ распачаў малітвой, дабраславіў нас і пажадаў здароўя і ёщасці. Былі там найбліжэйшыя сябры, дваццаць восем асобаў: сямейства Жук-Грышкевічай³², Бара-

³¹ **Міхail Мацукеvіч** (21.05.1917, хутар Суяцін, сёньня Самарская вobl. – 20.06.2002, Таронта, Канада). У 1920–1930-я гг. жыў у Моталі (Іванаўскі р-н Берасцейскай вobl.). У 1943 г. вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну. У 1945–1951 гг. жыў у Вялікабрытаніі, браў удзел у працы ЗБВБ. У Канадзе з 1951 г. Скончыў Украінскую духоўную сэмінарыю ў Вініпэзе, высьвячаны ў сьвятара. 10 сакавіка 1968 г. у Адзлэйдзе (Аўстралія) хіратанісаны галавой БАПЦ Сяргеем у япіскапа Турава-Пінскага й Таронцкага пад імем **Мікалая**. У 1973 г. на Саборы БАПЦ узначаліў Канадзка-ўрапейскую япархію БАПЦ. Падчас расколу на Надзвычайні Саборы БАПЦ у Кліўлендзе (штат Агэё, ЗША) у 1983 г. абраны першайархархам, у 1984 г. на III Саборы ў Гайлэнд-Парку (Нью-Джэрзі) абраны паўторна. Выдаў «Праваслаўны малітойнік» (1966), «Службоўнік» (1980).

³² **Вінцэнт Жук-Грышкевіч** (23.02.1903, Будслаў, сёньня Мядзельскі р-н Менскай вobl. – 14.02.1989, Бэры, Канада). У Канадзе з 1950 г. Абранаі доктарскую дысэртацыю — «Лірыка Янкі Купалы» — у Атаяўскім універсітэце. У 1954–1956 гг. працаваў у Міонхэнэ ў беларускай рэдакцыі радыё «Свабода». У 1956 г. вярнуўся ў Канаду. У 1970–1982 гг. старшыня Рады БНР, кіраваў Каардынацыйным камітэтам беларусаў Канады. Пахаваны на беларускіх могілках у Іст-Брансвіку (Нью-Джэрзі, ЗША).

новічы ³³, [Мікола] Ганько, Арцюх ³⁴, Рачыцкі ³⁵, Лысанюкі, Аляксандрыў з жонкай ³⁶, Янка, мой сябра школьнны, інжынэр Янка Жытко, а таксама Янка Бруцкі ³⁷ (дружбан на нашым вя-
сельлі) і іншыя.

Раіса Жук-Грышкевіч (дзяв. **Жукоўская**; 22.10.1919, Пружаны, сёняня Берасцейская вобл.). У Канадзе з 1949 г. Скончыла Таронцкі ўніверсітэт па спэцыяльнасці «дантыстыка». У 1953 г. узяла шлюб з Вінцэнтам Жук-Грышкевічам. Бярэ актыўны ўдзел у працы ЗБК, у 1965 г. заснавала й узначаліла Згуртаванье беларускіх жанчын у Канадзе. Аўтарка кнігі «Жыцьцё Вінцэнта Жук-Грышкевіча» (Таронта, 1993).

³³ **Генрык Барановіч** (19.02.1916, хутар Крывуля, сёняня Ашмянскі р-н Гарадзенскай вобл. – 22.10.2002, Аўрора, Антарыё). Падчас нямецкай акупацыі працаўваў у Бэрліне, ва ўстанове пры Міністэрстве ўсходніх акупаваных тэрыторый, узначальваў Працоўную группу СБМ у Нямеччыне. У Канадзе з 1948 г., жыў у горадзе Аўрора каля Таронта. Браў актыўны ўдзел у працы ЗБК. **Надзея Барановіч** (дзяв. **Гобрык**; у першым шлюбе **Ганчарова**, 27.01.1917, Смаленшчына – 10.11.1984). Улетку 1944 г. разам з маленкім сынам Уладзімерам (муж загінуў) пакінула Беларусь. У Канадзе з 1950 г., у 1951 г. узяла шлюб з Генрыкам Барановічам. Браала ўдзел у працы ЗБК, належала да парафіі сьв. Кірылы Тураўскага.

³⁴ **Мікола Арцюх** (25.07.1924–26.02.1984, Дэтройт, штат Мічыган, ЗША). У 1940-х гг. жыў у Вялікабрытаніі, уваходзіў у склад управы ЗБВБ, у 1956–1957 гг. — старшыня ЗБВБ. У другой палове 1950-х выехаў у Канаду, жыў у Таронта, браў ўдзел у працы ЗБК. У другой палове 1960-х пераехаў у Дэтройт (штат Мічыган, ЗША), браў актыўны ўдзел у працы парафіі Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы сьв. Духа, Беларуска-амэрыканскім задзіночаныні.

³⁵ **Мечыслаў Рачыцкі** (27.02.1922, в. Параф'янава, сёняня Докшыцкі р-н Віцебскай вобл. – 22.06.1972, Таронта). Падчас нямецкай акупацыі настаўнічаў, скончыў школу праваднікоў СБМ у Альбертыне. Быў заступнікам кіраўніка СБМ у Глыбоцкай акрузе. З лета 1944 г. на эміграцыі. У Канадзе з 1948 г. Браў актыўны ўдзел у працы ЗБК і — нягледзячы на тое, што быў каталік — парафіі сьв. Кірылы Тураўскага. Узяў шлюб зь сястрой Генрыка Барановіча — Антанінай.

³⁶ Жонка Б. Аляксандрыва — паэтка **Святлана Кузьменка**, якая належыць да палітычнай эміграцыі ваенных часоў, жыве ў Таронта. — *B. I.*

³⁷ **Янка Бруцкі** (22.01.1926, в. Белавуша, сёняня Столінскі р-н Берасцейской вобл.). Увесну 1943 г. вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну. З 1947 г. жыў у Канадзе, у 1954 г. скончыў ўніверсітэт Манітобы (Вініпэг). У 1954–1962 гг. працаўваў як інжынэр дарог у правінцыі Антарыё. У 1962 г. пераехаў у ЗША, жыў у Дэтройце й Лос-Анджэлесе. У 1969 г. пераехаў у Кліўлэнд (штат Агаё), быў сябрам Кіраўнічай Рады БАПЦ, удзельнічаў у Царкоўным саборы БАПЦ у 1973 г. 29 красавіка

Наша вясельле было вельмі арыгінальнае, бо на ім спадарыня Барановіч сціпвала беларускія вясельныя і жартавулівныя песні, а Раіса Жук-Грышкевіч задэкламавала верш «Журавель і чапля», які якраз пасаваў да ўрачыстасці. Мой муж прачытаў верш Максіма Багдановіча «Вераніка», бо гэта быў ягоны любімы паэт. Атмасфера была сапраўды вясёлая і радасная.

Наш новы шлях у новым жыцці толькі пачынаўся...

Праз тры месяцы пасля шлюбу я зайшла ў цяжку. Чулася добра. На восьмым месяцы запрасілі мяне да сябе Рагулі³⁸, каб я прыехала да іх на цэлы месяц. Муж мяне адпусціў, бо ведаў, што яны будуць апекаваща мною да самых родаў, а доктар Ра-гуля — цудоўны спэцыяліст-мэдык. Калі прыйшоў час, Людміла і Барыс завезылі мяне ў шпіталь, дзе я была пад добрай апекай. 8 студзеня 1959 г. нарадзілася ў нас дачушка — здаровеньская, ружовенская і пульхненская, яна прынесла нам вялікую радасць. І тут жа прыехаў аўтобусам шчасльві і ўзрадаваны Алесь, прывёз мне вялікі букет ружаў і абцалаваў ножкі новонароджанай. Але нічога не сказаў пра неспадзеўку, якая нас чакала: ён жа тым часам купіў хату! Калі мы прыехалі, то пабачылі, што едзем не на старое месца, а на *Temple avenue*. Хата была ня новая, але ў добрым стане. Так што дачушка «ўвайшла» ў сваё ўласнае жытло. Дачку ён называў «доцік»³⁹, а імя далі ёй па дзеду — Юльяна.

1979 г. хіратанісаны ў сан дыякана мітрапалітам Андрэем, а 26 жніўня 1979 г. — у сан ярэя ўладыкам Мікалаем. 22 студзеня 1981 г. высьвячоны мітрапалітам Андрэем на біскупа, прыняў імя Ізяслава. На III Саборы БАПЦ у Манчестэрэ абраны мітрапалітам БАПЦ.

³⁸ **Барыс Рагуля** (01.01.1920, Турэц, сёньня Карэліцкі р-н Гарадзенскай вобл. – 22.04.2005, Лёндан, Канада). У 1943–1944 гг. кіраўнік СБМ у Наваградзкай акрузе, стваральнік і камандзір Наваградзкага коннага швадрону. З лета 1944 г. на эміграцыі. Скончыў Любэнскі ўніверсітэт (Бэльгія). У Канадзе з 1954 г. Жыў у Лёндане (Антарыё). У 1973 г. абраны прэзыдэнтам Лёнданскай мэдычнай акадэміі. Браў актыўны ўдзел у грамадzkім жыцці. У 1971–1989 гг. узнічальваў Каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, уваходзіў у Кансультатыўную раду па пытаннях шматкультуралізму. Ад 1971 г. намеснік старшыні Рады БНР. **Людміла Рагуля** (дзяв. Гутар, 1925, Наваградак), дачка грамадзкага дзеяча, настаўніка Мікалая Гутара. У 1943–1944 гг. кіравала юнацкамі СБМ у Наваградзкай акрузе. З лета 1944 г. на эміграцыі. Актыўістка ЗБК, парафіі сьв. Кірылы Тураўскага ў Таронта.

³⁹ З'беларусісананае ад daughter (дачка).

Алесь быў вельмі шчасльівы дачушкай, моцна яе любіў. Насіў, калі плакала ўначы, съпяваў калыханкі. Адну зь іх я запомніла:

Люлі-люлі-люлі,
Прыляцелі куры,
Селі на варотах
У чырвоных ботах.

Селі сакатаці,
Няма ж чаго даці:
Ні пшаніцы тры зяніцы,
Ні гарошку трошку.

Часам дзіва было глядзець, як Алесь поўзаў па падлозе, гуляў зь Юльянкай. Хутка ў нашу хату пераехалі як кватаранты Мікола Ганько, Мікола Арцюх, Янка Баран⁴⁰ і, пазней, Міхаіл Мацукеўіч, наш будучы Ўладыка. Жылі ўсе вельмі дружна. Паступова ўзынік нават рытуал: вечарам яны зьбіralіся на кухні, і я рабіла ім гарбату з чымсьці салодкім. У нашай хаце праходзілі розныя мерапрыемствы — зборы ЗБК, паседжанні. Часта ў нас быў і прэзыдэнт Мікола Абрамчык⁴¹, калі прыяжджаў у Канаду. Пасыля ён выяжджаў у госьці ў Бэрэ да сямейства Грышкевічай. Гасьціваў у нас і айцец Васіль Тамашчык, калі прыяжджаў зь Нью-Ёрку, а таксама і Янка Бруцкі — сёньняшні першагерарх БАПЦ Ізяслав. Былі іншыя беларусы з Кліўленду і Нью-Джэрзі.

Калі зьбіralіся вечарамі ў нашай хаце, то абмяркоўвалі ўсе справы Згуртавання беларусаў Канады і нашу будучыню. Асабліва непакоіла ўсіх адсутнасць уласнага дому для спраў ЗБК. Айцец Міхаіл Мацукеўіч быў галоўным чыннікам куплі дому і арганізоўваў паездкі ў пошуках патрэбнага памяшкання. Згадзіліся яму ў тым дапамагаць Мікола Ганько, Аляксей Грыцук, Мікола Арцюх, Янка Баран, Віктар Касцюковіч⁴², а часам і іншыя сябры з ЗБК і парафіі. Вырашылі, што кожную вольную суботу будуць ездзіць і шукаць патрэбны дом.

⁴⁰ Янка Баран (14.09.1923, в. Сьвіла, сёньня Глыбоцкі р-н Віцебскай вобл. — 26.03.2004, Таронта). З 1944 г. на эміграцыі. У Канадзе з 1948 г., жыў у Таронта, належала да ЗБК і парафіі сьв. Кірылы Тураўскага.

⁴¹ Мікола Абрамчык (15.08.1903, Сычавічы, сёньня Маладзечанскі р-н Менскай вобл. — 29.05.1970, Вільніс, Францыя), грамадзкі і палітычны дзеяч. У 1947—1970 гг. прэзыдэнт БНР.

⁴² Віктар Касцюковіч — актыўіст ЗБК.

Мікола Ганько ўжо меў свой аўтамабіль, і ён згадзіўся вазіць іх па горадзе колькі будзе патрэбна. Гэтыя пошукуі занялі больш за два месяцы. Аднойчы ў суботу вярнуліся яны толькі пад вечар. Праз вакно бачу, што ідуць і весела гамоняць. Калі пабегла адчыніць дзвіверы, мой муж кажа:

— Оля, ня стаў на стол кубачкі, а стаў чаркі.

— Чаму?

— Бо мы купілі хату. Трэба абмыць барыш! Цяпер трэба на-
ніць адваката і аформіць трасты (зьдзелку)!

Гляджу, яны ўжо і гарэлку купілі. Я зрабіла закуску, мы ўсе селі за стол і, як кажуць, «запілі барыш».

Гэтай «хатай» быў наш сёньняшні будынак на 524 St. *Clarens avenue*. А тады ён быў у занядбаным стане. Адбылося паседжанье Управы ЗБК, і мы ўсе сабраўся для работы і рамонту. Чысьцілі, малявалі, перараблялі неўкія рэчы. І неўзабаве ўсё пачало мяніцца, прыгажэць, у будынку стала ўтульна і было прыемна зайсьці туды. Гэтак мы набылі нарэшце свой Грамадзка-рэлігійны цэнтар, так патрэбны беларусам. У ім і сёньня зьбираецца наша Згуртаванне беларусаў Канады⁴³, кожны тыдзень ладзіцца набажэнства ў царкве, дзе гучыць малітва за беларускі народ і за незалежнасць нашае Бацькаўшчыны. Ва ўсім там ёсьць часьцінка нашае душы, нашай працы: каталік Мечыслай Рачыцкі, напрыклад, выразаў там з дрэва прыгожы аўтар. Дарэчы, мы зь Мечыславам разам хадзілі ў пачатковую школу ў Дзісне. Ажаніўся ён з Антанінай (Антосяй), сястрою Генрыха Барановіча, які таксама стаў вядомым грамадзкім дзеячом. Мой муж быў хросным у іхняга сына Эдзіка. Дарэчы, нашыя хлопцы хацелі мець за жонак менавіта беларускіх дзяўчат, але ў Канадзе іх амаль не было, і таму тыя, у каго былі родзічкі ў Польшчы, выклікалі іх сюды, у Канаду. Так было і з жонкай Мечыслава Рачыцкага, якая прыехала якраз з Польшчы (пра дзяўчат зь Беларусі зь яе надзвычай брутальным таталітарным рэжымам нельга было і марыць).

Многас з таго, што работі ў той час беларусы, ужо апісана ў кнігах Марыі Ганько⁴⁴ і Раісы Жук-Грышкевіч⁴⁵. Але зазна-
чу толькі, што нашай арганізацыі было нялёгка згуртавацца і

⁴³ Сёньня ЗБК кіруе эмігрант 1990-х Зыміцер Эльяшэвіч.

⁴⁴ Ганько Марыя. Каб съведчылі пра Беларусь: Жыцьцё і дзейнасць Міколы Ганька. Менск, 2005.

⁴⁵ Жук-Грышкевіч Р. Жыцьцё і дзейнасць Вінцэнта Жук-Грышкевіча. Таронта, 1993.

процістаяць тым правакатарам, якія спрабавалі раскалоць адзінную беларускую грамаду. У гэтым сэнсе нельга не ўзгадаць Сяргея Хмару зь яго прынцыпам стварэння нейкай «трэцяй сілы»⁴⁶. Хмара быў сапраўдны дэмагог, ён умееў уздзейнічаць на людзей, і Алесю, які ў тых часы быў старшынём Згуртавання беларусаў Канады, даводзілася нялёгка. Хмару і тых, хто за ім стаяў, «раскусілі» не адразу. А стаялі за ім савецкія камуністы, што стараліся не дапусыць аб'яднання беларусаў. Вось сталі мы, напрыклад, заўважаць: усё, пра што мы гаворым на сваіх паседжаннях, робіцца вядомым Хмару, хоць яго там і не было. А ён пісаў у «Голос Радзімы»⁴⁷ розныя страшныя рэчы і пра Абрамчыка⁴⁸, і пра найбольш съведамых нашых людзей. Людзі ад нас сталі адыходзіць. Але мы сабраліся зь сіламі і нарэшце выгнали Хмару ад нас, а паколькі ён нейкі час быў нават у Радзе БНР, яго вывелі і адтуль.

У 1966 г. наша сям'я набыла зямлю ў доме адпачынку «Слуцак» за некалькі сот кіляметраў ад Таронта, дзеля таго каб падтрымаць агульную ініцыятыву: беларусам трэба мець свае ўласныя асяродкі для грамадзкай працы і для адпачынку. Пазней мы аддалі свой участак царкве сьв. Кірылы Тураўскага, за што ўладыка Мікалай вельмі дзякаваў.

Тут, у Канадзе, мы адбудавалі сваю Беларусь, мы стварылі яе наўзамен той, якую стравілі і аб якой заўсёды марылі. Як маглі, стараліся працаваць дзеля яе, бо верылі, што некалі прыйдзе час — і нашая самаахвярная праца спатрэбіцца на радзіме, у паняволенай краіне. Гэты час сапраўды прыйшоў, і я цешу сябе думкай, што наш вопыт усё ж прыдаўся таму новаму пакаленіню, якое змагло дабіцца абавязчэння Беларусі незалежнай.

Уесь час перад Алесем стаяла пытаньне пра яго прафесійную адукацыю, пра тое, што ён мусіць атрымаць нейкі дыплём, які б даў магчымасць адысці ад працы, якая не адпавядала

⁴⁶ Сяргей Хмары-Сіняк прапаноўваў заснаваць арганізацыю, якая не будзе стаяць ні на рэйках БНР, ні БЦР.

⁴⁷ Хмара друкаваў гэтыя артыкулы ў «Беларускім голосе», які выдаваў у Таронта ў 1952–1992 гг., але менскі «Голос Радзімы» і створаная пры ім «Бібліятэчка «Голосу Радзімы» ахвотна карысталіся гэтай інфармацыяй, перадрукуючы найбольш адыёзныя артыкулы..

⁴⁸ Напрыклад пра тое, што Абрамчык у 1920-я гг. быў нібыта цесна звязаны з Камінтэрнам.

яго ўзроўню. Так, ён скончыў школу электронікі і працаваў тэлевізійным тэхнікам, але ж быў здольны на больше.

У 1961 г. Алесь выехаў на вучобу ў Атаяўскі ўніверсітэт, у *School of Library Science* (Школу бібліятэчных работнікаў). Даставаць грошы на вучобу — а гэта на той час былі дзівье тысячы даляраў, надтаго вялікая сума, — было складана. Дапамог Барыс Рагуля, пазычыўшы нам гэтую суму.

Вучыцца мужу было нялёгка — ужо ж пайшоў шосты дзесятак, і ён пасыля заняткай пачуваўся стомленым. Я рабіла што магла, каб ён ня мучыўся яшчэ і думкамі, як я спраўляюся адна з малой дачушкай. Гэтыя два гады памятаюцца як вельмі цяжкія, але ў будучыні мы глядзелі з аптымізмам. Галоўнае, што мы кахалі адно аднаго, у нас была сям'я і беларуская справа, якую мы абое любілі, хоць часу для яе заставалася зусім няшмат.

У 1963 г. мы мусілі выехаць з Таронта, прадаўшы свой першы дом. Выехалі ў Дандэс, дзе Алесь стаў дырэктарам публічнай бібліятэкі. Я працавала асыстэнткай у дантыста, які рабіў белыя і сярэбраныя плёнмы. Уладковалі мяне туды знаёмыя, бо ў Канадзе даставаць працу ня так проста. Мы жылі ў двухпавярховым доме, здымалі кватэру. У нас была маленъкая спальня, асобны пакойчык мела Юльянка. Алесь атрымліваў там, як на ягоны статус, надзвычай малы заробак. Яму плацілі меней, чым канадыцам, і яго гэта вельмі абураля. Таму ён стаў шукаць іншую працу ў розных універсітэтах. Ездзіў, пісаў лісты. Наведваў Атаву, універсітэт у Таронта — усё беспасыпхова. Нарэшце падехаў у Кіngстан, і ім там запікаўліся, паколькі Алесь ведаў шмат моваў — апроч беларускай расейскую, немецкую, польскую, украінскую. Ведаў і французскую, якую пачаў, як і ангельскую, вывучаць яшчэ ў Аўстрый. Моваведы былі ім на той час патрэбныя: пачыналася ўрадавая палітыка мультыкультуралізму, і неабходны быў чалавек, які мог бы перакладаць для выкладчыкаў і прафэсараў розныя артыкулы для іхняе працы. У той час была вялікая цікавасць да расейскай літаратуры, ладзілася шмат канферэнцый, і таму ў яго ёсьць некалькі працаў на расейскай мове і на тэмы расейскай культуры (біографія пра А. Салжаніцына, дасыльдаваныне пра дэмманалогію ў творчасці М. Гогаля). Алесь выпісваў і нешта беларускае, у прыватнасці, набыў для Кіngстанскай бібліятэкі першы том выдатнага ангельскамоўнага падручніка «Беларуская мова» Валянціны Пашкевіч⁴⁹.

⁴⁹ Маецца на ўзвaze кніга «Fundamental Byelorussian. Book 1. Беларуская мова», выдадзеная ў 1974 г. Другі том гэтай кнігі выйшаў у 1978 г., ужо па съмерці Алеся Грыцука. **Валянціна Пашкевіч** (дзяв. **Жукоў**)

У 1966 г. мы пераехалі ў Кінгстан, дзе мой муж стаў працаўцаً у мясцовым Kvіns-унівэрсытэце. Спачатку, праўда, паехаў туды адзін Але́сь, жыў там шэсцьць месяцаў, а мы зь Юльянкай заставаліся на старым месцы. Ён прыяжджаў штодвачыдні. Зімой я вельмі хвалявалася: галалёдзіца, слизка, каб чаго ня здарылася. Бо ён ужо меў трэныраваныя выносливасці: першы раз — калі толькі купіў аўто ў Гамільтане і ехаў паказаць нам. На скрыжаваньні ў яго ўехаў грузавік індзейцаў, якія ня зважылі на чырвонае сувязло. Паліцыя прызнала іх вінаватымі, але нам таксама было шмат працы і клопату.

Другі раз аўто перавярнулася, калі ён трапіў на «чорны лёд» (замярзае ўчастак асфальту пад сънегам, але кіроўцу гэта ня бачна). Быў і трэці раз. Але Бог і на гэты раз выратаваў яго ад вялікіх пашкоджанняў.

У Кінгстане, калі нарэшце наша сям'я злучылася, мы пяць гадоў жылі ў кватэры. Там было даволі цесна, бо ўжо і Юльянцы трэба было сваё месца, яна хацела, напрыклад, глядзець дзіцячыя перадачы. Але́сь жа працаўваў, расклайшы паперы, і не даваў мне іх упарадкоўваць, бо казаў, што потым ня знайдзе патрэбных. Грошай у нас было зусім мала. Калі я знайшла працу, то першае, што стала рабіць — адкладаць гроши на дом. Але́севы ўсе ішлі на жыццё, на аплату рахункаў. Першы чэк, што я паклала на дом, быў у 13 даляраў. Тады за гадзіну плацілі 35 цэнтаў. Аднак мне праз восем месяцаў падвысілі заробак да 85 цэнтаў за гадзіну, яшчэ пазней — да 1 даляра 50 цэнтаў, а праз паўтара году — 2 даляры 10 цэнтаў. У нашым склепе моднага адзеніння мяне сталі цаніць, казалі, што ў мяне добры густ і я ўмее гаварыць з пакупніцамі. Я і сапраўды неяк адразу разумела, што можа пасаваць той ці іншай жанчыне, і тое, што я раіла, падабалася. Таму хутка мяне

ская; 05.02.1916, Казельск, сёняня Калуская вобл., Расея — 25.03.2004, Таронта). Сястра Раіса Жук-Грышкевіч. Вучылася на клясычным, а затым фізыка-матэматычным факультэце Віленскага ўніверсытэту. Бräала актыўны ўдзел у Беларускім студэнцкім саюзе. Падчас Другой сусветнай вайны жыла ў Бэрліне, працаўвала ў перакладчыцкім бюро «Вінста». У паваеннай Нямеччыне апекавалася беларускімі скаўтынгамі. У Канадзе з 1949 г. Узяла шлюб з грамадзкім дзеячом Міхасём Пашкевічам. Бräала актыўны ўдзел у грамадзкім жыцці, арганізавала танцевальныя гуртоўкі. Кіравала суботнія школкай пры царкве сьв. Эўфрасініі Полацкай. Выдала «Першую чытанку пасылі лемантара для беларускіх дапаўнільных школаў» (Кліўленд, 1968). Падрыхтавала «Ангельска-беларускі слоўнік», які выйшаў ужо па яе съмерці, у 2006 г.

паставілі кіраўнічкай склепу, і тады заробак пачалі даваць не па адпрацаваных гадзінах, а ўжо сталы, за цэлы месяц. Гэта дазволіла адкладаць на дом болей грошай. Алесь вельмі цешыўся маймі посыпехамі, і, калі я сабрала тысячу даляраў, прынёс вялікі букет кветак. Ён увогуле вельмі любіў дарыць кветкі. Бывала, чакае мяне на прыступках склепу, пакуль я ня скончу працу, а тады вітае, трymаючи руку за сыпнай, і раптам дастае прыгожы букет... Гэта так сагравала душу! Я радавалася, што ў мяне такі цудоўны муж, такая добрая сям'я.

Вось ужо ў нас набралася пэўная сума грошай, і мы сталі шукаць сабе дом бліжэй да ўніверситету. Але дамы былі старыя, і рамонт патрабаваў бы шмат высялкаў. Тады мы вырашылі будаваць жытло, і будаўнічая фірма зьдзейсьніла тое за 4 месяцы паводле выбранага намі праекту.

У 1970 г. мы пераехалі жыць у новую хату. Дом быў цёплы і ўтульны. Мелі вялікі ўчастак, абнеслы яго плотам, пасадзілі прыгожыя елкі, сасонкі, кусты і кветкі. Мне трэба было і ўпрыгожыць хату. Шмат часу займаў пошук розных рэчаў, бо мне надта хацелася, каб гэтае нашае жыццё было найлепшым. Мэбля каштавала дорага, таму мы куплялі ўсё па чарзе, па меры таго як назапашвалі гроши.

Але нават калі яшчэ ня цалкам абставілі дом, запрашалі да сябе сяброў і самі ездзілі да іх. (Дарэчы, з самага пачатку сумеснага жыцця мы любілі прымакаць гасцей. Да нас яшчэ раней даволі часта прыяжджаў ксёндз Чарняўскі⁵⁰, і з прыемнасцю ўзгадваю, як мы сядзелі ля возера і дыскутувалі на розныя тэмы.)

Любілі бываць у спадарства Жук-Грышкевічай у горадзе Бэры. Там заўсёды нехта быў: прыяжджалі, апроч нас, доктар Вітаўт Тумаш⁵¹, паэтка Натальля Арсеньнева, знаныя бела-

⁵⁰ **Францішак Чарняўскі** (03.11.1893, в. Чухны, сёньня Смаргонскі р-н Гарадзенскай вobl. – 31.05.1979, Амстэрдам, штат Нью-Ёрк, ЗША), рыма-каталіцкі святар, грамадзкі дзеяч, выдавец. Дзядзька ксяндза Ўладзіслава Чарняўскага. На сталаі эміграцыі з 1929 г. Працаўваў у Францыі і Бэльгіі. У ЗША з 1957 г. Працаўваў у каталіцкіх парафіях ЗША, рэдагаваў часопіс «Сяйбіт».

⁵¹ **Вітаўт Тумаш** (1910, в. Сыпягла, сёньня Вялейскі р-н Менскай вobl. – 29.04.1998, Нью-Ёрк), грамадзкі дзеяч і навуковец. Скончыў мэдyczынскі факультэт Віленскага ўніверситету, узначальваў Беларускі студэнцкі саюз. У 1939–1941 гг. працаўваў у Лодзі, у ліпені – верасні 1941 г. — першы бурмістар Менску. У верасні 1941 г. выехаў у Нямеччыну.

русы з нашай арганізацыі: спадарствы Рагулі, Сурвіллы, Сажычы⁵², Пашкевічы⁵³, Марыя і Мікола Ганькі, Касцюковічы. Мы дыскутувалі на розныя тэмы — літаратура, паэзія, палітыка. Раіса і Вінцук ладзілі надзвычай добры стол: яны частавалі нас ня толькі смачным віном, але і рыжыкамі ў съмттане, якія Вінцук зъбіраў недалёка ад Бэры. Раіса пякла пышныя піражкі зь мясам, рабіла вінэгрэт.

Цудоўна праводзілі час у Барыса і Людмілы Рагуляў, якія нас прымалі як родных. Я была іх кумой, і мы часта езьдзілі адведаць хросніка, наймалодшага сына Рагуляў Андрэя. Гэта былі цудоўныя паездкі: шмат гаварылі пра мінулыя гады на Бацькаўшчыне, а таксама пра нашыя посьпехі і няўдачы тут, у Канадзе. Безумоўна, абміркоўвалі і сённяшнія беларускія справы. Барыс з натуры быў вясёлы, захапляльна, з гумарам расказваў розныя камічныя спартовыя эпізоды, калі ён зъ сябрам Віктарам Касцюковічам езьдзіў маратонным рэйсам на лыжах недалёка ад Атавы. Памятаю, як на съяткаваньні 25 Сакавіка ў Таронта Людміла і як салістка, і дуэтам з Варай Сажыч съпявала беларускія народныя песні, а іхныя дзеці Рагнеда і Вітаўт танцавалі «Крыжачок». Барыс быў ня толькі выдатным спэцыялістам-мэдыкам, ён быў чалавекам вялікай душы: у бядзе заўсёды гатовы быў дапамагчы, лячыў беларусаў бясплатна. Апроч гэтага, ён даваў значныя ахвяры на нашу царкву і арганізацыю. Быў знаным грамадзкім дзеячом, презідэнтам Мэдычнай акадэміі ў Лёндане (Антарыё), быў намеснікам Старшыні Рады БНР, а таксама ачольваў Каардынацыйны камітэт беларусаў Канады (ККБК).

ну, дзе займаўся лекарскай практыкай, супрацоўнічаў з газетай «Раніца» (Берлін), Беларускім камітэтам самапомачы. З канца 1940-х гг. у ЗША. Заснавальнік Беларускага інстытуту навукі й мастацтва і яго дырэктар (1952–1982), вядомы скарыназнаўца.

⁵² Язэп Сажыч (1917, в. Гарадзенская вобл.), грамадзкі дзеяч на эміграцыі (у Дэтройце). У 1982–1997 гг. старшыня Рады БНР. **Барбара Сажыч** (дзяв. **Мазура**, 17.12.1919, Укмэрge, Літва – 21.07.1978), жонка Я. Сажыча, грамадзкая дзяячка ў Дэтройце.

⁵³ Размова пра згаданую вышэй Валянціну Пашкевіч і ейнага мужа **Міхася Пашкевіча** (10.03.1915, Ашмяны, Гарадзенская вобл.), аднаго зь першых прадстаўнікоў паваеннай эміграцыі ў Канадзе, заснавальніка ў 1946 г. ЗБК.

Часта мы наведвалі сям'ю Сурвіллау⁵⁴ — надзвычай мілую і гасцьцінную. Прымалі яны нас заўсёды сардечна, і час у іхній хате мы праводзілі цудоўна. Дзеці нашыя Юльянка, Ганя і Паўлінка гулялі, а мы, прыехаўшы з дарогі, адпачывашы ды пасыля добрага пачастунку, пачыналі размовы. Узгадвалі сваю дарагую Радзіму, дзяліліся ўражаньнямі цяперашняга жыцця, разглядалі цудоўныя здымкі, зробленыя Янкам, а таксама мастацкія творы Івонкі. Нам вельмі падабаліся ейныя творы, дзе адлюстраваныя беларускія храмы, высока ацанілі мы і зробленую ёю выяву святой Эўфрасініі. Часта яны распавядалі нам пра тое, як Янка працаўаў у Гішпаніі, дзе спачатку ўтраіх [зь Віктарам Сянькевічам], а пасыля толькі ўдваіх з Івонкай рабілі радыёперадачы на беларускай мове на ўсю Еўропу.

Рабілі яны гэта за «дапамогу», якую прысыпалі ім беларускія асяродкі на просьбу Рады БНР, прыкладна па сто даляраў у месяц, і пра жыць на іх было надзвычай цяжка... Гэта была сапраўды тытанічная, самаахвярная праца. Дарэчы, да 1958 г. гішпанскіе радыё згаджалася даваць беларусам час толькі раз у год, да дня 25 Сакавіка. Затое з 1958 г. гэта былі штодзённыя перадачы (а ўсяго перадалося іх каля трох тысяч). Янка Сурвілла ўважаў іх найбольшым асягненьнем свайго жыцця.

Калі яны з Івонкай пераехалі ў Канаду, то адразу ж уключыліся ў беларускую грамаду ў Таронта, уступілі ў сябры ЗБК. На святкаваныні 25 Сакавіка і Слуцкага Збройнага

⁵⁴ Янка Сурвілла (20.06.1925, в. Бялевічы, сёняня Смаргонскі р-н Гарадзенскай вобл. – 03.06.1997, Атава, Канада). У 1943–1944 гг. працаўаў у Беларускім камітэце самапомачы ў Бэрліне. У паваеннай Нямеччыне жыў у лягеры Ватэнштэт, выдаваў і рэдагаваў часопіс «Шляхам жыцця». У 1951 г. пераехаў у Гішпанію, дзе скончыў факультэт палітычных і эканамічных наук Мадрыдзкага ўніверсітэту. У 1952 г. заснаваў беларускую рэдакцыю Нацыянальнага гішпанскага радыё, дзе вёў перадачы да 1965 г. У 1969 г. разам з жонкай выехаў у Канаду, працаўаў у Міністэрстве занятасці ў эміграцыі. Быў прадстаўніком ад беларусаў у Канадзкай Радзе паняволеных эўрапейскіх народаў, быў старшынём Атаяўскага аддзелу ЗБК.

Івонка Сурвілла (11.04.1936, Стоўпцы, сёняня Менская вобл.). Нарадзілася ў сям'і Ўладзімера і Эвэліны Шыманцоў. Вучылася ў Вышэйшай мастацкай школе ў Парыжы. Скончыла філялягічны факультэт Сарбонны (1959). З 1969 г. у Канадзе. Працаўала перакладчыцай у фэдэральным бюро перакладаў краіны. Узначальвала БІНІМ у Канадзе, Канадзкі фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю. Была рэферэнтам вонкавых справаў ва Ўправе ККБК, а таксама ва Ўправе Канадзкай Рады шматкультур'я. З 1997 г. старшыня Рады БНР.

Чыну ў Таронта яны прыяжджалі ўсёй сям'ёй. Янка часта рабіў даклады на гэтыя тэмы. Неўзабаве паслья прыезду яго выбралі старшынём Атаўскага аддзелу ЗБК. Дарэчы, у гэтай якасці ён удзельнічаў у Канадзкай Радзе паняволеных эўрапейскіх народаў.

У 1975 годзе Янка і Івонка зарганізавалі ў Атаўскім університетце беларускі сымпозіюм, які меў вялікі розгалас і прайшоў вельмі пасыпахова. У 1979 годзе Сурвіллы зладзілі беларускую экспазіцыю (Homlands Festival) у Атаве, якую рабілі штогод аж да 1989 г. Беларускі павільён афармлялі яны або, дэкаравалі яго па-мастацку і з густам, аздабляючы яго цудоўнымі беларускімі экспанатамі, што нязменна выклікала захапленыне наведальнікаў. Мы з Алесем таксама захапляліся гэтай парай: яны або ўсе свае сілы ўкладалі ў пашырэнныне ведаў пра Беларусь, часта чыталі даклады пра яе на розных канфэрэнцыях, былі ініцыятарамі залажэння Фонду дапамогі ахвярам Чарнобылю. Дарэчы, Івонка ў якасці рэфэрэнта вонкавых спраў ва Ўправе ККБК здабыла фінансаваныне дэзвюю канфэрэнцый беларусаў Канады ў пачатку 1990-х гадоў, дабілася прысутнасці беларусаў у Канадзкай Радзе шматкультур'я, і — што асабліва важна — гэта паспрыяла моцнай рэакцыі парламэнту Канады на зьбіццё беларускіх дэпутатаў 11 красавіка 1995 году. Але гэта ўжо будзе пазней, паслья съмерці яе дарагога Янкі...

Апошніяе, што ён пасльпей зьдзейсніць — узяць удзел у I з’ездзе беларусаў съвету ў Менску дый наведаць свой родны кут. Адышоў у Вечнасць у 1997 годзе.

Янка Сурвілла пакінуў вялікі сълед у сэрцах нашае грамады, і памяць аб ім застанецца ў нас назаўсёды. Івонка ж і далей працягвала сваю вялікую працу на карысць Бацькаўшчыны як старшыня Беларускага інстытуту навукі і мастацства (БІНІМ) у Канадзе, старшыня Фонду ахвярам Чарнобылю. Ад 1997 г. яна — старшыня Рады БНР.

Часта бывалі мы і ў Ганькоў, лічыліся ім крэўнымі, і іхні дом быў для нас сваім. Марыя і Мікола — гэта тыя беларусы, якія заслухоўваюць вялікай пашаны за сваю дзейнасць. Яны або ёні (а Марыя і па сёняння ёсьць) падмуркам і аховай нашай арганізацыі. Пачцівия, щчырыя, добрыя і вельмі ахвярныя людзі, яны дапамагалі многім беларусам і давалі ім прытулак у сваёй хаце, а таксама заўсёды былі гатовыя падмацаваць дух і цела тых, хто меў на тым патрэбу, — і грашыма, і парадамі.

Жыцьцё наша тым часам ішло, мінаў за годам год. У Кінгстане Алесь меў ужо даволі прыстойны заробак, і таму аўтамабіль мы купілі неўзабаве пасьля набыцца хаты (за якую пасьля трэба было яшчэ 25 гадоў сплачваць крэдыт). Але мы змаглі ужо нават запрасіць да сябе ў госьці пляменьніцу Алеся Крысыціну, і муж прагна распытаў яе і пра Польшчу, дзе яна жыла, і асабліва пра Беларусь, дзе дзяячына бывала ў час студэнціх канікулаў.

Алесь рабіўся вядомым у навуковым съвеце. Так, у 1969 г. ён напісаў даклад (на ангельскай мове) «Беларускія публікацыі ў Канадзе» і прачытаў яго на III Канфэрэнцыі канадскіх славістаў у Ерк-унівэрсытэце. Праз спэцыяльную камісію парламэнту ён быў запрошаны зрабіць ад імя ЗБК спэцыяльнае паведамленыне аб беларускай эміграцыі ў Канадзе. Такі ж ліст напісаў ён і для Каралеўскай камісіі па білінгвізме і бікультуралізме ў 1965 г., дапоўніўшы яго новымі звесткамі. Высока цанілі яго і на працы, напрыклад, прафэсар Садоўскі⁵⁵, які выкладаў ва ўніверсытэце расейскую мову і з якім Алесь часта абменьваўся кнігамі, а таксама ўкраінскі прафэсар Багдан Пляскач⁵⁶, які згадзіўся быць кіраўніком яго дысэртацыі. Вельмі цёпла ставіліся да яго і да ўсёй нашай сям'і сябры ЗБК.

Алесь і ў гэтыя гады, калі ўжо ня мог так часта ездзіць у Таронта (гэта недзе 250 км), усё роўна трymаў сувязь са Зтуртаваннем і шмат працаўаў на грамадзкай ніве.

Пачынаючы яшчэ з 1951 г., ён быў (з рознымі перапынкамі) то скарбнікам, то сябрам, а то і старшынём сэктару Рады БНР у Канадзе. У сямейным архіве маецца ліст сакратара фінансаў Рады БНР Васіля Кендыша, дзе ён піша: «Мяне цешыць, што вы адразу энэргічна прыступілі да працы і маецце добрыя вынікі».

⁵⁵ Янка Садоўскі (15.07.1926, Стоўпцы, сёньня Менская вобл. – 10.06.1982). Падчас нямецкай акупацыі браў удзел у нацыянальна-культурным руху на Стаўпечыне. З лета 1944 г. на эміграцыі. У Вялікабрытаніі з 1946 г., потым выехаў у Рым — вучыцца ў Папскім Грыгорыянскім інстытуце. У сінэжні 1955 г. высьвячоны на святара. Вярнуўся ў Лёндан дзеля працы ў Беларускай каталіцкай місіі. У 1961 г. парваў са святарствам ды выехаў у Канаду. Выкладаў расейскую мову й літаратуру ў Кўінскім унівэрсытэце (штат Антарыё). Аўтар манаграфіі *Byelorussians in Canada* (1982).

⁵⁶ Багдан Пляскач (20.03.1918–20.08.1992). Быў вялікім сябрам беларусаў. Спрыяў усім ініцыятывам ЗБК. Вучыўся ў Мадрыдзкім і Атаяўскім унівэрсытэтах, у апошнім здабыў дактарат, пасьля выкладаў філалёгію. Выдатны лінгвіст, ведаў усе славянскія мовы, а таксама гішпанскую, нямецкую, галіндзкую, ангельскую і французскую.

* * *

24 кастрычніка 1965 г. у царкве парафii сьв. Кірылы Тураўскага адбылася ўрачыстая літургія ў гонар 125-годзьдзя з дня народзінаў Францішка Багушэвіча і 65-годзьдзя ягонай съмерці. Урачыстую акадэмію адкрыў Алесь, які тады быў старшинём Згуртаваньня беларусаў Канады. А даклад зрабіў Вінцэнт Жук-Грышкевіч. Увогуле, мы даволі рэгулярна адзначалі даты жыцьця цi съмерці славутых беларусаў, асаблiва пiсменнiкаў, такiх як Максім Багдановiч, Янка Купала, Якуб Колас і Алесь Гарун. Літаратура дапамагала нам не губляць адчуваньня сувязi з Радзiмай.

17 верасьня 1967 г. у нашым Цэнтры адбылася важная падзея: быў заснаваны аддзел БНiМ у Канадзе. Старшинём быў абраны В. Жук-Грышкевіч, а сакратаром — Алесь Грыцук.

Памятаеца, як Алесь загадзя паклапаціўся пра тое, каб вызваліць сабе колькі свабодных дзён (што было зусім ня-проста), каб разам з В. Жук-Грышкевічам і Янкам Запруднікам паўдзельнічаць у Міжнароднай выставе ЭКСПА-67. Іх задача заключалася ў tym, каб съвет мог атрымаць праўдзвыя, а не сфальсифіканыя звесткі пра жахлівую русіфікацыю ў Беларусі (у праграме быў заплянаваны «беларускі дзень»). Яны прыехалі ў Манрэаль 25 верасьня, за тры дні да гэтага «беларускага дня», і пасыпелі зъмісьціць у манрэальскай газэце зварот інфармацыйнага бюро БНР, які быў у лістоўках распаўсюджаны ў савецкiм і іншых павiльёнах выставы.

Таксама важным этапам у жыцьці беларусаў Канады была канферэнцыя па развязвальнiй культуре Канады. У працы ўрадавай камiсii па бiлiнгвiзме i бiкультуралiзме разглядаліся праблемы этнiчных групau. Мой муж і спадар Барыс Рагуля распрацавалі два беларускія праекты, якія былi разгледжаныя спэцыяльнай камiсiяй. Такiм чынам была зафiксованая беларуская прысутнасць у Канадзе.

4 кастрычніка 1969 г. урачыста прайшло съяткованьне 15-х угодкаў БАПЦ. Мы шмат пастараліся, каб урачыстасць цi гэтая прайшла вельмi прыгожа і пакiнула ў сэрцах прысутных самыя добрыя ўражаньнi. У гэты ж дзень А. Грыцук, В. Жук-Грышкевіч, М. Ганько і А. Пратас⁵⁷ заснавалі аддзел лiгi БНР на Канаду.

⁵⁷ Аляксандар Пратас (1909, Лужкi, сёньня Шаркаўшчынскi р-н Вiцебскай вобл. – 27.09.1984). Браў актыўны ўдзел у працы ЗБК, дзейнасці парафii сьв. Кірылы Тураўскага ў Таронта.

Яшчэ хацела б адзначыць прыезд да нас у Таронта паэткі Натальлі Арсеньневай. Зь вітальным словам выступіў Алесь, а я ўручыла ёй падарунак ад імя ўсіх прысутных.

16 чэрвеня 1970 г. Алесь паехаў у Нью-Ёрк на паходіны ўладыкі Васіля, які памёр праз 11 дзён пасля съмерці прэзыдэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Гэтыя страты былі для нас вельмі горкія. Мікола Абрамчык часта прыяжджаў да нас і сябраваў з маім мужам (у нас захавалася шмат ягоных лістоў). З уладыкам Васілём (Тамашчыкам) Алеся звязвала даўніе сяброўства, яшчэ з часоў агульнай працы на Беласточчыне ў гады вайны.

10 лютага 1973 г. мы паехалі на съяткаваньне 70-х угодкаў з дня народзінаў В. Жук-Грышкевіча ў Бэрэ. Гэта была шчырая, цікавая і інтэлектуальная імпрэза. Алесь там сказаў добрае вітальнае слова.

Многае з таго, што рабіў муж, яшчэ трэба шукаць па дакументах, якія захаваліся ў іншых друкаваных выданьях, у архівах. Але хачу адзначыць, што ён паставіў на выполненіе розныя функцыі ў беларускіх арганізацыях: быў некалькіразовым старшынём Згуртавання беларусаў Канады, радным БНР, сакратаром БНІМ у Канадзе. Ён быў сапраўднай духовай падпорай нашай арганізацыі і зайсёды стараўся ўздымаць імя беларуса да высокага ўзроўню, у тым ліку навуковага.

Першую навуковую канфэрэнцыю па Беларусі, ці, як яе называлі, Першую сесію беларускіх студыяў, Алесь наладзіў у 1973 г. Дапамагаў яму Янка Садоўскі. Канфэрэнцыя атрымалася вельмі цікавая.

25–27 красавіка 1975 г. пры Атаўскім універсітэце адбылася Другая сесія беларускіх студыяў, якую праводзіў Беларускі інстытут навукі і мастацтва. У архіве майго мужа знаходзіцца 60 копій запрашэнняў розным навукоўцам і грамадзкім дзеячам — Інстытуту літоўскіх студыяў, старшыні камітэту па ўкраінскіх дасьледаваннях Гарвардзкага ўніверсітэту, прафэсарам Івану Любачку⁵⁸ з Кентукійскага ўніверсітэту, Д. С. Макмілану з Пецярбурскага (штат Антарыё), С. Свія-

⁵⁸ **Іван Любачка** (01.05.1915–20.07.1977, Мюрэй, штат Кентукі, ЗША). Скончыў Віцебскі пэдагічны інстытут (1939), у 1941 г. трапіў у нямецкі палон, вызвалены. Вярнуўся на Полаччыну. У 1943 г. вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну. У 1945–1950 гг. працаваў у школах у лягерах для перамешчаных асоб. З пачатку 1950-х жыў у ЗША. Скончыў Калюмбійскі ўніверсітэт. Працаваў у Блюмінгтонскім і Калюмбійскім універсітэтах. Аўтар працы «Беларусь пад савецкай уладай: 1917–1952».

невічу з університету съв. Марыі (Галіфакс), Дж. А. Франкелю з Брокскага ўніверситету (факультэт германістыкі і славістыкі), Вычынскаму з Атаўскага ўніверситету (факультэт францускай мовы), Яру Славуцічу з Альбертаўскага ўніверситету, Я. Садоўскаму з аддзялення Расейскіх навук пры Кінгстанскім ўніверситетэце і іншым вучоным, а таксама вядомым беларускім дзеячам: ксяндзу Сіповічу⁵⁹, беларускім прафесарам Уладзімеру Сядуры⁶⁰ і Вользе Арэхва⁶¹, Міколу Сільвановічу⁶², Кастусю Мерляку⁶³. Гэта было важна — сказаць усяму вучонаму съвету пра Беларусь, яе мову, літаратуру і высокую культуру.

Канфэрэнцыя, як успамінаецца, вельмі ўдалася. Ніхто з нас тады ня ведаў, што Алесь быў ужо цяжка хворы...

Але яго справа была прадоўжаная — празь некалькі гадоў у Кінгстане была праведзеная яшчэ адна канфэрэнцыя, і я, калі наведала яе, мела адчуваньне, што Алесь недзе тут — зь яго эрудыцыяй, голасам, уменьнем тримаць патрэбны тон і

⁵⁹ Часлаў Сіповіч (08.12.1914, в. Дзедзінка, сёньня Мёрскі р-н Віцебскай вобл. — 04.10.1981, Лёндан, Вялікабрытанія), грэка-кatalіцкі біскуп. У Вялікабрытаніі з 1947 г. Быў рэктарам Беларускай каталіцкай місіі, заставаў Беларускую грэка-каталикскую царкву съв. Пятра і Паўла (1947), ініцыятаў стварэння Беларускай бібліятэкі-музэю імя Ф. Скарыны.

⁶⁰ Уладзімер Сядура (псэўд. Глыбіны, 11.12.1910, Менск — 14.03.1997, Трой, штат Нью-Ёрк, ЗША), пісьменнік, літаратуразнаўца, культуроляг. У 1930-х гг. некалькі разоў рэпрэсаваны. У 1941 г. абараніў кандыдацкую дысертацию «Максім Горкі як гісторык рускай літаратуры». З 1944 г. на эміграцыі. Жыў у ЗША, выкладаў ва ўніверситетэце Трой (штат Нью-Ёрк), аўтар некалькіх прац па творчасці Ф. Дастаеўскага.

⁶¹ Вольга Арэхва (1918), грамадзкая дзяячка, дасыледніца. Скончыла Мюнхэнскі ўніверситет. Працавала ва ўніверситетэце штату Ілінойс. Жонка грамадзкага дзеяча Аркадзя Арэхвы.

⁶² Мікола Сільвановіч (псэўд. Вярба, 09.04.1917, в. Вірадова, сёньня Маладечанскі р-н Менскай вобл. — 13.07.1975), грамадзкі дзеяч, пісьменнік. У Канадзе з 1949 г. Жыў у Вініпэгу (правінцыя Манітоба), дзе спрычыніўся да заснавання Беларускага нацыянальнага камітэту, Беларуска-канадзкага нацыянальнага аб'яднання ў правінцыі Манітоба.

⁶³ Кастусь Мерляк (25.12.1919, в. Дзетамля, сёньня Наваградзкі р-н Гарадзенскай вобл.). У 1947—1954 гг. пражывала ў Аргентыне, дзе стварыў Згуртаванье беларусаў у гэтай краіне. З 1954 г. у ЗША. У 1959—1964 гг. старшыня Галоўнай управы Беларуска-амэрыканскага задзіночання (БАЗА). У 1964 г. у выніку «ўнутраных» канфліктаў выключаны з БАЗА. Разам з паплечнікамі стварыў Беларуска-амэрыканскэ аў'яднанне.

задаць агульны настрой усім прысутным. Я ж глядзела на яго на той, першай канфэрэнцыі, ня толькі вачыма ўдзельніцы, але і жонкі: прыгожы, у элегантным касьцюме, абаяльны, як і шмат гадоў таму. Ды, зрэшты, ён адразу вылучаўся ў на тоўпе, нават у тыя гады, калі працаўаў цяжка і надзвычайна стамляўся. Усё роўна, гледзячы на яго, можна было адразу сказаць, што гэта чалавек культуры. Але ж, як кажуць, часта «прымаюць па адзежы». Прыйехаўшы ў Канаду, я ўвесь клопат пра яго зьнешні выгляд узяла на сябе, як і належыць жонцы.

Я працаўала ў краме вопраткі, так што ўдавалася лёгка знайсці штосці для сябе і Юльянкі, а для Алеся падабраць вопратку было цяжкай. Ён любіў апранацца элегантна і выглядаў заўсёды вельмі прыстойна. Часам, апранаочы новы касьцюм, казаў, што ў такой жонкі і дачкі павінен быць адпаведны муж і бацька. Жартаваў: «У чэрвені Юльянка заканчвае гімназію, я хачу дачакацца выпускнога балю. Май на ўвазе: першы вальс буду танцаваць з табой, дачушка, бо такі звычай!» И безумоўна, Юльянка вельмі чакала гэтага балю і таго, як яна будзе там танцаваць са сваім татам, якога так любіла. Але, на жаль, не дачакалася... У траўні 1976 г. ён памёр.

Трымаўся ён да самага апошняга часу вельмі годна. Рабілі яму апрацы, але, на жаль, хвароба была запушчаная — рак тым і страшны, што падкрадаецца да чалавека спаквала. Пасьля дзіўнох апрацый стала зразумела, што добрага выніку чацаць не даводзіцца. Неўзабаве яго з бальніцы адправілі дадому. Наняць кагосці прыглюдаць за ім мы не маглі, бо гэта было страшэнна дорага. Мы абедзівье былі занятыя: я працаўала, Юльянка хадзіла ў школу, таму даводзілася выкроіваць любую вольную хвіліну, каб забегчы да яго. Ён жа зусім ня мог рухацца, у яго распухла ад трамбафлембіту нага, і хаты яму рабілі розныя працэдуры, усё ж тромб адараўся, і Алеся спаралізавала. Ізноў забралі яго ў бальніцу, і гэта быў самы страшны час, бо ніякія лекі не маглі зьмянць боль... Я праводзіла ў бальніцы ўсе свабодныя хвіліны, а дадому ішла, толькі каб там заначаўца і зноў бегчы да свайго дарагога мужа.

Надзеі ніякай не было, мы абое гэта ведалі, і ён казаў: «Беражы Юльянку і глядзі, каб ня страстіць дом» (за яго трэба было яшчэ выплачваць крэдыт). Я, вядома, плакала. А ён яшчэ мяне суцяшоў як мог: «Я ведаю, ты моцная, ты ўсяму дасі рады». Пасьля, каб прыдаць съветлую ноту нашым размовам, чытаў вершы: вершы для яго былі і лекамі, і жыцьцём... И яшчэ: не зьміраючыся з тым, што ў яго спаралізаваная рука, ён не ішоў

разам з усімі да тэлевізара, які стаяў у агульной залі, а, седзячы ў палаце, стараўся аднавіць здольнасць пісаць. Вымаўляў слоўы зь цяжкасцю, а вось пісаць ня мог. Мэдыцынская сястра аддала мне гэтыя лісткі — там былі суцэльнныя колцы, накшталт літары «а» альбо «о», але слоў ужо не атрымлівалася...

У апошні вечар ён таксама прачытаў вершы паэтаў, якіх вельмі любіў: Сяргея Ясеніна «Не жалею, не зову, не плачу» і Максіма Багдановіча «Зорка Вэнэра». Я чамусыці ўзгадала, што на нашым вясельлі ён чытаў «Вераніку», а тут выбраў «Зорку Вэнэру». Яшчэ раз сказаў вельмі стомлена, але з надзеяй (ня быў бы Алесь такім аптымістам!): «Ты дасі рады, Олењка». На тым мы і разъвіталіся, я пайшла дадому. І гэта была апошняя наша сустрэча на гэтай зямлі.

Толькі пазней я зразумела, што верш Максіма Багдановіча стаўся апошнім прызнаньнем майго мужа ў любові, якую ён пранёс праз усе гэтыя доўгія гады. Ён ніколі не стамляўся мне гаварыць пра каханье — сваім словамі, а часцей пазтычнымі радкамі, у якія ўкладаў усю душу і якія ўзвышалі і яго душу таксама. Я думаю таксама, што мне надта пашанцавала ў жыцці: я змагла сустрэць Алеся. І хаця пражылі мы зусім няшмат — васеннаццаць гадоў (1958–1976), нашае жыццё было асветлене ўзаемным каханнем і любою да Беларусі.

Таму на ягоным пахаваньні было шмат людзей, якія сабраліся з усіх Канады. І нездарма на помніку, што стаіць на могільніку *Cataraqui Cemetery* ў Кінгстане, ёсьць такія радкі:

Змагар за волю Беларусі,
Хай съняцца Табе родныя гоні.

І я веру: там, у Вечнасці, Алесь па-ранейшаму любіць Беларусь, яе рэкі, палі і гоні, яе мову, бо гэтая любоў, такая вялікая і ўсеабдымная, не магла памерці разам зь ім...

Кінгстан, 2006 г.

**УСПАМНЫ
І АРТЫКУЛЫ
ПРА АЛЕСЯ ГРЫЩУКА**

КАМУНКА.org



Яўген Кабатц, Польша

УСПАМИНЫ ПРА ДЗЯДЗЬКУ АЛЁШУ

Дзядзька Алёша — гэта выключная постаць у маёй памяці. Найперш я бачу яго вачыма дзіцяці, калі яшчэ перад вайною ён заскочыў да свае сястры — маёй маці — са Сьвіслачы ў Ваўкаўск. У Сьвіслачы месцыцілася славная настаўніцкая сэмінарыя, у Ваўкаўску мае бацькі пабудавалі дом, таму што бацька знайшоў тут працу на чыгуцны.

Дзядзька Алёша заўжды мяне крыху бянтэжыў. Здаваўся мне занадта сур'ёзным, глыбокі погляд ягоных цёмных вачэй асаджваў мае гульлівыя парывы, пэўная суровасць ягонага твару і стрыманасць у выказванні пачуццяў тармазілі фамільярнасць. У маіх стрыечных сясыцёр, якія часцей знаходзіліся побач зь ім, было іншае ўражаныне. І, напэўна, гэта яны мелі рацыю, бо ён ахвотна ўдзельнічаў у забавах маладых дзядзькаў і цётак у сваім родным доме, калі ўключалі грамафон з трубой і ручкай, які годна ўладарыў у куце найвялікшага пакою.

Аднак ён вылучаўся сярод шматлікай сям'і Грыцукоў з Нарадзіцкага сельскага паселішча. Калі я прыядржаў у дзедаў дом на вакаці, адкуль дзядзька выправіўся на сваю першую пасыль навучанья заваёву съвету, я адчуваў як бы настрой асаблівага чаканыня: і што далей, наш сыне, наш браце? Хоць у той час пачынаў настаўніцкі шлях ягоны малодшы брат Коля, вакол яго не было гэтай аўры няпэўнасці ці таго, каб у ягоным лёсе адбывалася нешта сапраўды важнае. Тады я не ўсьведамляў глыбокага ўнутранага раздвоення, якое ўзнікала ў розумах і сэрцах гэтых маладых людзей з памежжа культуры. Дома яны гаварылі па-беларуску, па-расейску маліліся ля праваслаўных абразоў, а дзяржаўны афіцыйёў вакол — адміністрацыйны, касцельны, школьнны — быў польскі. Мяне прывозілі ў вясковы сямейны дом з мовай нібыта польскай, адказвалі мне тутэйшай мяшанкай, але я

мог абуджаць ужо пэўны недавер: вось, сыны Нюры (у тым ліку і мой старэйшы брат Юры) адыходзяць ад этнічнасці сваёй зямлі, палянізующа ў паскораным тэмпе.

У дзядзькі бацыла нацыянальной съядомасці павінна была выразней праяўляцца падчас апошняга году навучанья ў сувіслацкай сэмінарыі, дзе, як тады сакрэтна казалі, ён спрабаваў заснаваць беларускае кола і адкуль яго канчаткова выключылі. Ён скончыў навучанье ў Вільні, таму на першую працу яго накіравалі ў глыбокую беларускую вёску дзесьці пад Дрысыятамі, пад латыскую мяжу. Адтуль прыходзілі дзядзькавы лісты пра старавераў і пра асаблівы спосаб выказваньяня тамтэйшага люду, які любіў перастаўляць значэньні («налі картошкі, насып малака»).

У плянах гаспадарчага разьвіцця польскай дзяржавы там, вакол Браслава, павінен быў паўстаць вялікі асяродак дрэваапрацоўчай прамысловасці, і будучыня маладога настаўніка магла б скласціся цалкам іначай, напэўна, менш драматычна. Але вось пачалася вайна, дзядзьку мабілізавалі, загналі ў жаўнерскі мундзір і паслалі на фронт. Лёс паспрыяў, і вайсковы транспарт зь Віленшчыны, скіраваны на Ваўкавыск, павярнуўшыся на захад, праяжджаў праз Нараўку. Зь нейкіх тэхнічных прычынаў ён затрымаўся быў на гэтаі малой станцыі так доўга, што дзядзька Алёша паспешыў забегчы дадому і разьвітацца з бацькамі. І зноў лёс паспрыяў: нягледзячы на адпраўку на фронт, гэта не было апошняе разьвітанье. Дзядзька змагаўся, абараняючы Варшаву, быў паранены ў нагу і трапіў у палон. Немцы неўзабаве адпусцілі яго, але ягоны дом апынуўся на савецкім баку новай мяжы¹.

І ўсё пачалося адпачатку... Нават яго ўлюблёнае настаўніцтва. У Нараўцы ўзынікла беларуская школа, і дзядзька вярнуўся да сваёй прафэсіі. Напэўна, ён павінен быў неяк да гэтага падрыхтавацца, але стрыечныя сёстры толькі згадваюць, што як вучаніцы яны ня раз праходзілі некалькі кілямэтраў дарогі ў кампаніі дзядзькі Алёшы — ужо настаўніка і выхавальніка. Вось тады доўгая дарога становілася кароткай і вясёлай...

Распачалася савецка-нямецкая вайна, і сітуацыя радыкальна зьмянілася. Савецкая ўлада не распешчвала сваіх грамадзян, магла быць жорсткай, але нямецкая акупацыя — гэта

¹ Паводле пакту Молатава — Рыбэнтрапа Беласточчына ў верасьні 1939 г. адышла да СССР (Савецкай Беларусі) і знаходзілася ў яе складзе да жніўня 1945 г.

ўжо сапраўднае рабства. Аднак і ў рабстве трэба неяк існаваць, часам змагаючыся, часам знаходзячы спосаб выжыць. У сваім хітрым кіраваныні немцы зрабілі ўяўныя ўступкі на карысць беларускага нацыянальнага руху. Я не разумеў шмат чаго з тагачасных палітыка-этнічных адносінаў, аднак у пэўны момант убачыў, што пэўная частка беларускай моладзі дае загнаць сябе ў пастку. Дзядзька Коля (Грышук) уступіў у Самаахову, якая павінна была ахоўваць насельніцтва ад бандаў і партызанаў з пушчы, дзядзька Алёша застаўся пры сваім школьніцтве. Засноўваў беларускія школы, сачыў за захаваннем іх узроўню. Стрыечная сястра Валя згадвае паскораныя настаўніцкія курсы, якія павінны былі хутка падрыхтаваць пэдагагічныя кадры. Згадвае яшчэ і пра тое, што дзядзька браў удзел у стварэнні падручніка на беларускай мове, становячыся адначасова ініцыятарам, зьдзязісьняльнікам і дагляднікам амбіцыйна патрыятычнага, нязвыклага цяжкага пляну ратаванья дзяцей і моладзі ад дэградацыі падчас вайны.

Памятаю вакацыі 1943 г. у Нараўцы, у доме дзядоў за чыгункай, у доме, поўным тады руху, спрэчак і разгубленасці. Зъехалася туды, дзе разам кіраваў цяпер зь дзедам дзядзька Антоні, шмат людзей з нашай вялікай сям'і. І дзядзька Алёша, і дзядзька Коля, і мы — становілася цесна. Таму што былі яшчэ і цётка Тэкля, і цётка Таня, і дзяве мае маладзюткія стрыечныя сястры. Тут лесапільня, там млын — немцы ўсё гэта хацелі забраць, найбольш непакоўся гэтым патрыярх роду дзед Юльян, бо немцы маглі таксама спаліць цэлую вёску, як спалілі ўсе іншыя вакол пушчы, жадаючы адрэзаць схаваных у лесе партызанаў ад іх базаў забесьпячэння. А вось дзядзька Алёша быў спакойны, калі з'явіўся немец з плянам ліквідацыі вёскі Плянта, да якой быў прыпісаны дзедаў двор. Немец загадаў цягам найбліжэйшай гадзіны пакінуць дом. Дзядзька Алёша адразу растлумачыў немцу, што тэрыторыя, на якой знаходзіцца дом, гэта ня вёска Плянта, а толькі пасёлак Плянта — гэта частка за чыгуначнымі пуцямі, што, на шчасце, была адзначана на карце. Немец скрупулёзна праверыў, развітаўся і сышоў, адчуваючы пад пахамі прыемныя формы бутэлек з самагонам.

Можа, таму і дома замочвалі гэтае выратаванье. Маладыя людзі пераможна авалодвалі сыгта застаўленым сталом і гучна спрачаліся пра лёс съвету. Рэй вёў дзядзька Коля, які ў стане моцнага ўзбуджэння заклікаў свайго суседа, даўняяга сябра са школы, разам зь ім патрыятычна крычаць: «Жыве Беларусь!». А хлопец адмовіўся і паўтараў сваё: «У парадку, савецкая

Беларусь!». Аж дайшло да таго, што дзядзька для падмацавання сваёй аргумэнтацыі схапіўся за пісталет і стрэліў у столь. На гэта па-свойму адреагаваў Алёша: «Глядзі, Коля, бо разбурыш дом, які мы толькі што ўратавалі!». Тады супольны съмех разрадзіў напружаныне, аднак ува мне застаўся звычайны страх.

Дзядзька Алёша, як чалавек асьветы, далей павінен быў удзельніцаць у tym, што вельмі супярэчыла ягоным ідэйным прынцыпам. Калі праз год Алёша разъвітваўся з бацькамі, уцякаючы ад расейскага фронту, ён ведаў, што цяпер гэта расстаньне назаўсёды. Прынамсі, такія былі яго апошнія разъвітальныя слова: «Пэўна, ужо больш ня ўбачымся». Гэта было нядобрае разъвітаныне, як бы супраць прыроды: пакідаў родную зямлю, для якой мог зрабіць у сто разоў больш. Нельга адпраўляцца на выгнаныне бяз права вярнуцца. Нават тады, калі пакідаеш пасыля сябе зерне, якое надалей прыносіць плён.

З польскай мовы пераклаў Антон Кузьміч

Марыя Ганько

АЛЯКСЕЯ ЛЮБІЛІ ЎСЕ

Аляксея любілі ўсе. Ён ніколі ні пра кога не сказаў благога, а розныя канфлікты, што зредзьчасу здараліся, стараўся палагодзіць, хоць сам быў вельмі эмацыйны, перажываючы за ўсё грамадзкае, як за сваё. Ніколі не шкадаваў часу на грамадзкае — пастаянна ездзіў па Канадзе, наведваючы беларускія асяродкі.

Алесь быў сапраўдным рухавіком усіх працэсаў, якія адбываліся ў самыя першыя гады ў Згуртаваныні беларусаў Канады. Купля дому, збор грошай, съвяткаваныне значных падзеяў беларускай дзяржжаўнасці, асабліва літаратурных юбілеяў, — усё гэта ладзілі тады яшчэ зусім маладыя хлопцы, у якіх было сапраўднае дзяржжаўнае мысленіне, а Аляксей Грыцук сярод іх быў вельмі адметны. Гэта ўжо пазней, калі ён зъ сям'ёй пераехаў з Таронта, ня мог столькі часу аддаваць грамадзкай працы, але і ён, і Оля Грыцук пастаянна прыяжджалі сюды, часта выступалі з рознымі прамовамі і рэфэратаў. І ня толькі выступалі — яны ўсе гэтыя гады пастаянна ахвяравалі (а Оля робіць гэта і цяпер) значныя сумы на нашую царкву і ЗБК. Усюды, дзе б Алесь ні быў, ён стараўся ўнесыці ў жыцьцё беларускі праменъчык: напрыклад, зладзіў цудоўны сэмінар пра Беларусь, на які сабраў шмат навукоўцаў з усёй краіны.

Мы і сёньня часта ўзгадваем яго, і памяць гэтая заўсёды будзе з намі. Хацелася б, каб імя Алекся Грыцкука добра ведала ня толькі сёньняшняя маладая эміграцыя, але і грамадзкасць у Беларусі, якую ён так любіў.

Мікола Ганько

СІЛА ДУХУ²

Спраўна па дарозе ідзе аўтамабіль. Знаёмая дарога. Шмат разоў па розных патрэбах прыходзілася сюдою праяжджаць. То ў Манрэаль, то ў Кінгстан. Думкі то забягаюць наперад, то зноў вяртаюцца дзясяткі год назад. Сумнае падарожжа сяньня. Пару гадзін таму атрымалі вестку, што адышоў на вечны супачынак дарагі сябра Алёша Грыцук. Цяжкая бязьлітасная хвароба перамагла. Спынілася вясёлае, бадзёрае, поўнае надзеяў і плянаў жыцьцё чалавека, які жыў ня толькі для сябе, але заўсёды думаў і дбаў пра свой народ і бацькаўшчыну. Любіў прыпамінаць мінулае, але заўсёды глядзеў і думаў наперад.

Хачу, дарагі чытачы, падзяліцца з вамі сваімі сціплымі ўспамінамі пра Алёшу Грыцука, якога я знаю на працягу больш чым трыццаць год.

Прыпамінаю такое здарэнне. Лета 1938 г. На нашым хутары, што знаходзіўся пад Галяновым, часта мелі заняткі жаўнеры польскага войска, якога 86-ы полк пяхоты³ стаяў у Галянове. У часе з адных такіх заняткаў у нашу хату забег падхаронжы рэзэрвы. Разгледзеўшыся па хаце, папрасіў напіцца. Мама пытала: «Малака ці квасу, панок?» — «Кубак малака, цётачка», — адказвае «па-нашаму» пан падхаронжы. Бацькі зацікаўліся, пачалі весьці гутарку.

— Адкуль будзеш родам, сынок?

— Ад Белавескай пушчы.

— Дзе гэта? Гэта мусіць ад Бельска, там, дзе добрае сукно на касыцому робяць, — здагадваецца тата.

² Друкуеца ў скароце паводле кнігі Марыі Ганько «Каб съведчылі пра Беларусь: Жыцьцё і дзейнасць Міколы Ганька». Мінск, 2005.

³ Ва ўспамінах Вольгі Грыцука называецца 77-ы полк.

Тата пытаемца пра гаспадарку. «Ага, мой тата мае сто дзесяцін зямлі й матаровы млын».

Сьвісток. Жаўнеры пайшлі «ў атаку». Бачылі мы яшчэ пару разоў «нашага падхаронжага», нават як адвозіў Кажухоўскіх дзяўчат дадому з балю. Дарэчы, паслья мы даведаліся, што гэты «наш падхаронжы» быў бы афіцэрам. Калі б наадрэз не адмовіўся зъмяніць веру й нацыянальнасць.

Мінула лета. Рэзэрвісты вярнуліся дадому. Прыйшла вайна. Новыя людзі, новыя падзеі, новыя перажываньні й клопаты.

Позняе лета 1945 г. Я сам адзін сярод чужых у Зальцбургу, Аўстрый. Сумна за домам, няма падзяліца сваімі думкамі й перажываньнямі. Аднойчы вечарам ад аднаго з украінскіх сяброў даведаўся, што ў другім лягеры ёсьць Беларускі Камітэт. Быў чацвер. У пятніцу мушу ісці да працы, не магу дачакацца суботы. Раніцай пышком прыбег туды, дзе было сказана. Распытваю. Накіравалі. Уваходжу, з правага боку дзвіярэй — стол. Прыпёршыся да стала, малады прыстойны чалавек жартуе з сакратаркай. Падыходжу, прадстаўляюся.

— Дакумэнты якія маеш? Ведаеш таго? Чуў пра тое? Адкуль? З-пад Галянова? Я там рэзэрву адбываю. Колькі дзяўчат было ў Кажухоўскага? Я, напэўна, у вашай хаце быў. У твойго таты два грамадводы на дварэ. Адна белая карова з чорнай галавой, а рэшта чорныя зь белымі галовамі.

Я кажу, што бацькі называлі цябе «наш падхаронжы». «Так, таму што наш, — дык і быў бы падхаронжым, каб не вайна. Аляксей Грыцук называюся».

Спатыкаемся часта. Гутаркі заўсёды накіроўваюцца на грамадзкія тэмы. Пры адным з такіх спатканьняў выявілася думка выдаваньня інфармацыйнага лістка для беларусаў, што апінуліся ў Аўстрый. Каб які рататар, машынка да пісаньня, матрыцы й паперы, дык я кажу, крыху маю практикі, дык можна пасправабаць. Алёша за пару дзён кажа, ёсьць рататар і машынка. Дырэктар ЮНРРА дае прыдзел матрыцаў і паперы, арганізуем рэдкалегію й будзем выдаваць «газету».

Слабая друкарня, малады друкар вымазаўся чарнілам з галавы да ног, Алёша памагае. Складаюць сшыткі Алеся, Оля. Алёша арганізуе «кальпартаж» новага выданьня «Зь беларускага жыцця», № 1, Зальцбург, Аўстрый.

Беларускі Камітэт у Аўстрыйі хocha навязаць лучнасць зь беларусамі й беларускім жыццём у Заходній Нямеччыне. Легальна чужынцам не дазваляюць улады пераезд мяжы. Грыцук на аднай з нарадаў кажа, што пры дапамозе суседзяў

і іхных арганізацыяў ёсьць магчымасць пераходу мяжы «на-чорна». Хто можа зінейкай карысціяй адбыць такое падарожжа? Грыцук пайшоў, вярнуўся ды пайшоў яшчэ раз. Прынёс весткі, навязана лучнасць.

Пачынаеца эміграцыя. Апынуліся ў Канадзе. Адбылі контракты. Далучаемся да арганізацынага жыцця, запачаткаванага тымі, што прыехалі крыху раней з Італіі. Ізноў рататар, машынкі да пісаньня, паседжаныні рэдкалегіі «Беларускага Эмігранта» й Галоўнае Управы на прыватнай кватэры таго ці іншага. Алёша Грыцук здабыў ад нікога не залежнае памяшканье пры сладкім гузікам інтэрсе. Асабіста на гэтым ён выйшаў стратным, але праз год часу таронтаўская група беларусаў мела съвятліцу. Дзякуючы Грыцуку мелі пазней лепшую съвятліцу, але праз цэлы час Алёша стараеца сам, падганяе іншых, каб набыць свой Дом, заарганізаваць парапію БАПЦ у Таронта.

Сабралі крыху грошай, знайшлі аб'ект. Грошай не хапае, каб дашь задатак. Алесь Грыцук пазычае свае апошнія грошы й зацигвае на сябе доўг, каб толькі беларускае жыццё трывала. У грамадzkім Доме патрэбныя кватаранты. Алесь Грыцук пакідае выгодную кватэру й пасяляеца ў шумным і нявыгадным памешканні Беларускага Дому пры 1000 Дандэс.

Я набыў першы аўтамабіль. Алёша пасыля пару тыдняў кажа: «Ну, цяпер, Мікола, ня будзе праблемы з адведзінамі нашых далейшых асяродкаў». Па розных справах і нагодах то ў Манрэаль, то ў Садбуры або іншыя мясцовасці. З аднаго такога падарожжа вярталіся ў галалёд васяманцаць гадзін з Манрэалю. Алёша прадэкламаваў хіба мне палову беларускай літаратуры й расказаў навейшую гісторыю Эўропы, абы толькі шофер не заснуй, бо іншыя пасажыры спалі.

Аляксей Грыцук ажаніўся, прыдбаў сабе хату, павялічылася сям'я. Ягоная хата сталася другім Беларускім Домам. Усе былі вітаны ў яго хаце, адкуль бы хто ні зявіўся. Зъмяніліся абставіны жыцця, пайшоў на далейшую навуку. Здабыў новую прафесію, але й мусіў некалькі разоў мяняць месца жыхарства. Аднак дзе б ні быў, у якіх матэрыяльных умовах, — на кожны зъезд, на кожнае съвяткаванье, на кожную сустрэчу або паседжанье — у нагоду ці сънег, летам ці зімой. Ажно толькі сёлета першы раз за дваццаць пяць год ня змог Алёша Грыцук быць на съвяткаванні 25 Сакавіка.

Я ведаў, што Алёша хocha ведаць, як усё адбылося. Колькі людзей? Як Акадэмія? Мастацкая частка ці добра ўдалася?

Вось чым жыў Аляксей Грыцук. Мала гэтага. Калі толькі мог, зайды цягнуў сваю хоць невялікую сям'ю. Стараўся як мог прышчапіць тое самае сваёй дачушцы. Сяньня ўжо, калі тэлефанічна гутарыў з Оляй, дык яны міма свайго нявысказанага гора й жалю цікавяцца тым, што адбываецца ў беларускім жыцці. Мінula трох тыдні ад таго, як цябе адправілі на вечны супачынак, але паасткі твойго жыцця, Алеся, мы бачым. Ты пражыў недарэмна на гэтым съвеце.

Перада мной пажоўкляя ад часу лісткі «Зъ Беларускага Жыцця», нядзеля, 16 чэрвеня 1946 г., № 7, Зальцбург, Аўстрыя.

Ня памятаю, хто пісаў перадавіцу, але зъмест і асабліва яе заканчэнне вельмі добра падсумуецца мае ўспаміны пра Алёшу Грыцука й чаму Ён быў такім. Чаму міма магчымасці быць афіцэрам быў толькі «нашым падхаронжым», калі падобныя яму сталіся паручнікамі й маёрамі — іхнымі, ня нашымі...

Беларуса напаўнялі сілаю духу вялікія чыны мінуўшчыны. Напаіла яго сілаю духу родная зямля. Гэтую сілу ўлівалі ў яго нае сэруца казкі гаманлівых бароў і таямнічых пушчаў. Легенды ѿмна-блакітных вазёр і рэчак. Матчыны песні і калыханкі пра войнікаў-змагароў яичэ ад калыскі паклалі пачатак сілы і веры ў яе...

Вяла, вядзе й будзе весьці яго наперад неўміручая сіла духу.

Барыс Аляксандрыў

ПАМЯЦІ БЕЛАРУСКАГА ПАБРАІЦІМА⁴

Не было, здаецца, ніводнай важнай падзеі ў жыцьці беларускай грамады, у якой ня браў бы актыўнага ўдзелу заўжды ўсьмешлівы, прыветны, поўны аптымізму і цудоўнага гумару Андрый, або, як яго ласкава называлі сябры, Але́сь Грыцук⁵.

Беларусы яшчэ напэўна напішуць пра свайго пабраціма, высьвятляючы яго жыцьцё і дзейнасць, падаючы сваім чытачам дакладнейшы сылюэт гэтага незвычайнага чалавека. Аднак і ўкраінская грамада, асабліва тыя, каму даводзілася ведаць гэтага «ўкраінскага беларуса», што пражыў і нават працаўаў у адміністрацыі ўкраінскага лягера ў Зальцбургу цэлыя тры гады, а таксама таронтаўскія ды атаяўскія ўкраінцы, сярод якіх быў Андрый, успрынялі ягоную съмерць зь вялікім смуткам. Адышоў ня толькі наш саюзнік на цяжкім і надзвычай важным фронце ідэялягічнай барацьбы за нашу агульную незалежнасць, але й нястомны матор беларуска-ўкраінскага культурнага супрацоўніцтва ў багатых дзялянках, асабліва ў дзялянцы літаратуры.

Аўтар гэтых радкоў пазнаёміўся з Андрэем адразу ж па вайне, у вялікай 4-павярховай Легенер-казарме ў Зальцбургу, што была тады прытулкам колькіх сотняў бяздомных і няпэўных у сваім далейшым лёссе ўкраінскіх ДыПі — перамешчаных асобаў. У tym часе яму было 33 гады, меў цёмную густую чупрыну над высокім ілбом, прамы нос і вялікія, сінія, заўжды вясёлыя очы. Невысокага росту, але моцнага складу, рухлівы, ён хутка прабягаў па доўгіх калідорах Легенер-казармы, выступкаючы афіцэрскімі ботамі. Неафіцыйна нам было вядома,

⁴ Друкуеца ў скароце.

⁵ Відаць, пад імем «Андрэй» Аляксей Грыцук жыў у Аўстрый. Чытаючы успаміны Барыса Александрыва, трэба гэта ўлічваць.

што падчас вайны Андрый належал да кіраўнічага складу беларускага батальёну, што змагаўся на Ўсходнім фронце⁶. Аднак зблізліся мы на грунце не вайсковых, а літаратурных зацікаўленняў. Не прыгадваю, што канкрэтна прывяло да таго, але аднойчы вечарам я апынуўся ў таварыстве двух беларускіх паэтаў — Уладзімера Дудзіцкага і Алеся Салаўя, што жыл ў тым лягеры. Чацьвёртым прысутным быў Алеś Грыцук, не паэт, але энтузіяст і цудоўны знаўца паэзіі — і пад мэлядыны звон чарак, якія напаўняю чымсьці пахкі і п'янкім Дудзіцкі, мы прасядзелі да ранку, чытаючы сваю і не сваю паэзію, дыскутуючы, парашуноўваючы, перакладаючы і тлумачачы адзін аднаму значэнні беларускіх і ўкраінскіх словаў... Жывы ўдзел ува ўсім гэтым браў Андрый. Спачатку я думаў, што Андрый — таксама паэт, але Дудзіцкі патлумачыў, што ён — паэт душой, і з увагі на арыгінальнае паяднанье ў ягонай асобе вайскоўца і літаратара мы, жартуючы, клікалі яго дзекабристам.

Так пачалося нашае знаёмства з Андрыем, знаёмства, якое, не звязаючы на істотную розніцу ў нашым узросце, перайшло ў доўгае, амаль 30-гадове сяброўства. На пачатку 1948 г. ён выехаў у ролі лесасека ў Канаду, а ў канцы таго ж году доля прывяла ў Канаду й мяне. І вось мы зноў сустрэліся, ужо як родныя, бо ў далёкай заакіянскай чужыніе аднавяскоўцы ці адналягернікі робяцца роднымі. І таму мы пасяліліся разам, разам пераяжджалі з памяшканьня ў памяшканьне, разам хадзілі да дзяячатаў, аж пакуль кожны з нас не знайшоў сабе пару. Яго сяброўства з Вольгай Дуброўскай, колішнім жыхаркам і ўпрыгожаньнем украінскага лягера ў Зальцбургу, было сапраўды лірычнай казкай, у стылі гэтага рамантыка і мройніка. Тады нашыя дарогі пайшли ў розныя бакі, але ніколі не аддаляліся адна ад адной. Мы бывалі ў Грыцку ў прыватна, бывалі на іхніх грамадzkіх імпрэзах, а Грыцку бывалі ў нас. Зь імі было лёгка й прыемна. У нечым розныя — Андрый вясёлы, экспрэсійны, аптымістычны, Оля съціплая, разважная і чуйная, — яны выглядалі як выключна ўдала падабраная пара, гарманічна дапаўняючы адно аднаго.

⁶ Відавочна, што Алеся блытаюць з братам Міколам Грыцуком, які належал да Беларускага батальёну ў Беластоку, а потым змагаўся з бальшавікамі ў антысаўецкім падпольі. Алеś Грыцук быў асьветным афіцэрам 1-га Кадравага батальёну БКА ў Бэрліне, які не прымаў удзелу ў баявых апрацыях.

Празь іх мы пазнаёмліся зь беларускім грамадзкім актывам Канады, і тут было таксама нямаля цікавых знаходак. Можа, таму, што беларуская грамада ў Канадзе, калі парадаўнцы яе з украінскай, не была асабліва шматлюднаю, людзі кампэнсавалі нешматлікасцьць выключчнай актыўнасцю. За адноса кароткі час яны купілі ў Таронта будынак, тады ж запачатковалі царкву і свой культурны асяродак. Ва ўсім тым незвычайна актыўны ўдзел браў і Андрый Грыцук. Быў ён гэтак жа актыўны ў беларускай ды ўкраінскай прэсе, пісаў артыкулы й рабіў даклады на палітычныя ды літаратурна-культурныя тэмы. Адно зь яго вялікіх эсэ, што друкаваліся ў свой час у часопісе «Нові дні», мела назну «Да гісторыі ўкраінска-беларускіх узаемадносінаў у XVII стагодзьдзі».

Моўныя (ангельскамоўныя) цяжкасці цэлую дэказду — 50-я гады — трывалі нас на выпадковых працах, якія часам зусім кепска аплачваліся. У выпадку Андрэя гэта былі яшчэ й цяжкія работы, як тая ж праца на лесапавале, а потым — на будоўлі дарог. Аднаго разу ён зрабіў спробу стаць прадпрымальнікам і разам зь некім купіў майстэрню па вырабе гузікаў, з чаго, як і можна было спадзявацца, неўзабаве выйшаў поўны крах. На той майстэрні «прадпрымальнік» Андрей страсціў амаль усе свае заробленыя ў лесе гроши. Адзінае, што засталося яму ад таго прадпрыемства, — вялікі, у паліраванай скрынцы патэфон і плыткі, што якімсьці чынам належалі да гузікавага прадпрыемства, а па яго развале перайшлі ў Андрэеву ўласнасць. Над гукі таго патэфона мы ня раз сядзелі позна вечарам і дыскутувалі пра ўсё на съвеце, чыталі беларускую і ўкраінскую паэзію, дзяліліся ўражаннямі ад сучаснасці і ўспамінамі мінулага, пераважна пра далёкі, зь сёньняшняга погляду такі цудоўны Зальцбург.

Аптымізм і ветлівасць, любоў да ўсяго прыгожага — былі прыкметнымі ўласнасцімі гэтага вечнага элікурэйца. Ад яго болей, чымся з книжак, даведаліся мы пра непараўнаных паэтаў-рамантыкаў Максіма Багдановіча, Натальлю Арсеньневу, Масея Сяднёва, Максіма Танка... Былі ў яго ўлюблёныя паэты і ўлюблёная паэзія, якую ён часта дэкламаваў. Вельмі лёгка запамінаў ён таксама ўкраінскія вершы і ня раз цытаваў розныя паэтычныя радкі ў размове і ў сваіх літаратурных працах. Найчасцей чулі мы ад яго лірычную баляду пра беларускага батрака, што безнадзейна закахаўся ў прыгожую дачку багаця — сэнтымэнтальную аповесьць, што пад магічным пяром Максіма Танка пералівалася эмацыйнай вясёлкай:

Ой, калышаща вецер
На сухой на асіне...

Мы, невялікае ўкраінскае таварыства, дзе бываў Грыцук, раз-пораз прасілі яго чытаць усе вершы, аж пакуль ледзь ня цалкам ужо ведалі на памяць.

Яшчэ да вайны Андрый закончыў універсітэт і меў ступень магістра. Аднак тая ступень, у практичным сэнсе, не давала яму ў Канадзе анічога. Патрэбна было мець канадскі альбо амэрыканскі дыплём, і, працууючы джэкгамэрам⁷ на дарозе, Андрый ужо плянаваў працягваць вучобу ў Канадзе. У 1962 г. ён паспяхова закончыў бібліятэчную школу ў Атаве, а паралельна працаваў над дактаратам. Не асабліва лёгкія абставіны жыцьця, што прымушалі яго зь сям'ёй пераяжджаць з месца на месца, не спрыялі навуковай працы, але і не знеахвочвалі Андряя. Ён паспяхова абараніў дысэртацыю пра творчасць беларускага паэта Максіма Багдановіча і восеньню гэтага ж году [1975] меўмагчымасць жыць ужо з дыплём доктара літаратуры Атаяўскага ўніверсітэту. Мара доўгіх гадоў набліжалася да жаданага завяршэння. Падчас нашай апошній (хто б мог падумаць?) сустрэчы ў Кінгстане я прачытаў два разьдзелы зь ягонай дысэртацыі. Яна зрабіла на мяне ўражаныне грунтоўнай і вельмі кампетэнтнай працы.

Мы дамовіліся зладзіць у студзені ці лютым вечар украінскай і беларускай паэзіі ў Таронта, з узелам выдатнай беларускай паэткі Натальлі Арсеньевай, што жыве ў Рочэстэры⁸. Уступнае слова меў зрабіць Андрый Грыцук. Ужо дамовіліся пра зали і зрабілі дзейныя практичныя заходы, калі зъняніцу да нас патэлефанавала Оля і папрасіла адкласыці вечар. Выявілася — Андрый у шпіталі, Андрый, які ніколі ня скардзіўся ні на якія хваробы!

Апэрацыя... Рак... Ужо ў цяжкім стане... Надзеі на выздараўленыне мінімальная, а хутчэй — ніякія. Усё тое раптоўна звалілася на жонку дый на 18-гадовую бацькаву ўлюблёнку, дачку Юльяну, як чорная непапраўная катастрофа... Пасыля апэрацыі Андрый вяртаецца дадому, нават спрабуе хадзіць на працу, але тое яму ня надта ўдаецца. Ізноў шпіタル, ізноў надчалавечыя намаганыні змагчы хваробу. Але нават надзвычайная вітальня

⁷ Відаць, слэнгавае слова. Азначае тых, хто працуе з jackhammer’ам — ручным бурыльным малатком.

⁸ Рочэстэр — горад, размешчаны на беразе возера Антарыё (штат Нью-Ёрк, ЗША).

сіла, так уласьцівая яму на ўсіх этапах ягонага нялёгкага жыцьця, ня здольная была адмяніць непапраўнае. І ў нядзелю перад поўднем, сонечнага 30 чэрвеня 1976 г. яго ня стала.

Ня верыцца, што ўжо няма Андрэя. Ня верыцца, што ўжо ніколі ня стануць усыміхацца нам яго вялікія васільковыя вочы і што ўжо ніколі не пачуем ад яго: «Ой, калышацца вечер...».

Гомін Украіні. 1976. № 29 (1416) (19 ліпеня).

Пераклада з украінскай Вольга ПАТАВА

Raica Жук-Грышкевіч

АЛЕСЬ ГРЫЦУК

30 траўня [2006 г.] споўніцца 30 год, як абарвалося жыцьцё Алеся Грыцкука, шматгадовага старшыні Згуртавання беларусаў Канады (ЗБК), сябра Рады БНР і скарбніка Беларускага інстытуту навукі й мастацтва ў Канадзе, парапіяніна БАПЦ сцв. Кірылы Тураўскага ў Таронта.

Алесь Грыцук — прыстойны, ветлівы, зраўнаважаны інтэлігент. Цяжка ўявіць сабе, каб ён калі каголечы ня толькі скрыўдзіў, але нават каб зрабіў словамі ці ўчынкамі камусь прыкрасыць... У грамадzkім жыцьці падчас гарачых дыскусій ён ніколі не падымаяў голасу. Любіў паэзію й часта цытаваў вершы, асабліва Максіма Багдановіча.

Любіў Алесь прыгаство, і Бог надарыў яго прыгожай жонкай Вольгай і дачкой Юльянай.

З Алесем Грыцуком, як і зь іншымі прадстаўнікамі беларускага грамадztва Канады, давялося мне ўпершыню сустэрэцца на II Зъездзе Згуртавання беларусаў у Канадзе, які адбыўся 27–28 траўня 1950 г. ва ўкраінскай залі на 191 Ліпін-лот, Таронта. З пратаколу, які запісала спадарыня Валянціна Пашкевіч, відаць, што зъезд пачаўся малебнам, адпраўленым беларускім сьвятаром айцом Міхалам Мігаем. Пасля прывітанняў прадстаўнікоў украінскіх арганізацый і прэзы зъезд праслуhaў два рефэраты: 1) «Сытуацыя беларускай эміграцыі ў Канадзе ў нашы заданні» — сказаў сп. А. Грыцук, і 2) «Беларускі вызвольны рух» — сказаў праф. В. Жук-Грышкевіч, гаворыцца ў пратаколе.

На другім зъездзе ЗБК у даўгіх нарадах дыскутувалася пытаныне, якім мае быць ЗБК — палітычнай ці апалітычнай арганізацыяй. У выніку дыскусіі ў пратаколе запісана: «Зъезд большасцю галасоў пастанавіў, што ЗБК павінна быць

арганізацыяй грамадзка-нацыянальнай, апалітычнай і стаяць на грунце 25 Сакавіка».

Але да пытаныня — палітычнай ці апалітычнай мае быць арганізацыя — сябры ЗБК вярнуліся зноў на IV Агульным зьезьдзе ЗБК 17–18 траўня 1952 г. у сівятліцы ЗБК на 140 Батэрст-стрит у Таронта. На гэтым зьезьдзе дайшло да расколу. Прычынай было ўстанаўленыне ідэялагічнага напрамку ЗБК. Некаторыя сябры пад кіраўніцтвам дэмагога⁹ не хацелі пагадзіцца з тым, што ЗБК стаіць на БНРаўскім грунце. Апинуўшыся пры галасаваныні ў меншасці, яны пакінулі зьезд.

Раскол, безумоўна, быў вялікім маральнym ударам для і так невялікага лікам ЗБК. Адчуваўся пасля яго ціхі сум, прыгнечаны настрой, што лёгка мог перайсьці ў зыняверанье.

Вінцэнт Жук-Грышкевіч, не старшыня ЗБК, гуртуе вакол сябе зь дзясятак найболыш нацыянальна съведамых і дзейных маладых людзей і кажа ім, што трэба ратаваць ЗБК. Каб гэтага дасягнуць, трэба стварыць моцны, дысцыплінаваны «касьцяк» — групоўку, якая павядзіце інтэнсіўную працу і ня толькі сама будзе трывала, але й іншых будзе трывальна дзеяць, каб ЗБК не развалілася.

Групоўку, у якую ўвайшлі Алесь Грыщук, Кастусь Акула, Мікола Ганько, Язэп Чорны, Янка Баран, Мечыслаў Рачыцкі й яшчэ некалькі сяброў, маладыя энтузіясты назвалі «Авангард Беларусі». І «Авангард» зь відавочным гонарам сваё заданыне выконваў і мэтu асягнуў. ЗБК ажыло і жыве ўжо за паўстагодзьдзе. Дзейнасць групоўкі трывала аж да выезду яе заснавальніка і кіраўніка ў лютым 1954 г. у Мюнхэн, дзе доктар В. Жук-Грышкевіч арганізаваў і быў першым кіраўніком Беларуское сэкцыю радыё «Вызваленіе»¹⁰.

Пасля выезду В. Жук-Грышкевіча ў Мюнхэн у лютым 1954 г., ЗБК — з усімі яго заданынямі, а гэта: 1. Быць моцнай нацыянальнай беларускай арганізацыяй. 2. Здабыць сваю матэрыяльную базу — купіць свой собскі Беларускі дом і 3. Заснаваць прыход БАПЦ, — уладжылася на плятох сп. Алеся Грыщука. І ён, старшыня ЗБК, гэтыя нялёгкія заданыні з адданасцю справе выконваў.

Ягоным стараньнем была вырэntаваная ва ўкраінскім доме на 140 Батэрст-стрит вялікая плошча для ўладжанья сівятлі-

⁹ Маецца на ўвазе Сяргей Хмара-Сіняк.

¹⁰ Цяпер Радыё «Свабода».

цы ЗБК, якая сталася тымчасовой, аж да куплі свайго Беларус-кага дому, гасподай Згуртаванья беларусаў Канады.

З 1954 году старшыня ЗБК са сваёй управай прыступае энэргічна да шуканья аб'екту й куплі беларускага грамадзкага дому. Тады ніхто з ЗБКоўцаў ня толькі ня меў свайго собскага дому ў Канадзе, але й аб ім нават і ня марыў, а ўсе давалі ахвяры, канцэнтравалі свае сілы, каб купіць свой беларускі Дом. Факт гэты шмат гаворыць аб тых людзях, аб тым беларускім грамадзтве, што ў другой палове XX ст. арганізавала беларускае нацыянальнае жыццё ў Канадзе.

Найважнейшы ўклад сп. А. Грыцкука ў будаваньне беларус-кага нацыянальнага жыцця — ЗБК — заключаецца ў пошуках аб'екту для Беларускага дому, залагоджваныні фінансавых і прайных спраў, звязанных з куплій гэтага дому, арганізацыя сплачванья гіпатэкі ды ўладжаньні-пабудовы капліцы для БАПЦ у Таронта.

Першым Беларускім домам, які быў куплены дзякуючы старанням старшыні ЗБК, быў дом на Дандас, 1000. Першая багаслужба ў БАПЦ сьв. Кірылы Тураўскага ў Таронта адбылася ў капліцы-царкве, уладжанай у доме пад тым жа адрасам, 2 каstryчніка 1954 г.

У двухпавярховым Беларускім доме на Дандас, 1000 была цудоўная вялікая царква, былі пакоі, дзе жылі айцец Міхал Мацукеўіч, старшыня ЗБК Алеся Грыцук, сакратар ЗБК Мікола Ганько і, магчыма, яшчэ хто. Яны плацілі месячна належнасць за кватэры й з гэтага былі гроши на сплату гіпатэкі... Але ў доме на Дандас, 1000 не было залі на сходы. Таму трэба было адразу прыступаць да шуканья іншага аб'екту.

Праз пяць гадоў ЗБК прададло гэты дом і разам з парафіяй БАПЦ сьв. Кірылы Тураўскага купіла ў жніўні 1959 г. куды большы за патярэдні дом на 524 St. Clares Avenue ў Таронта. Дом гэты, названы Беларускім рэлігійна-грамадзкім цэнтрам, быў высьвячоны 22 лістапада пры ўдзеле архіяпіскапа БАПЦ уладыкі Васіля (Тамашчыка).

Другой важнай заслугай дзейнасці Алеся Грыцкука было наладжванье сувязяў зь іншымі нацыянальнасцямі. Калі ў студзені 1950 г. зь Лёндану (Ангельшчына) прыехаў у Таронта Вінцэнт Жук-Грышкевіч, ён адразу шукаў сувязяў зь іншымі нацыянальнасцямі: украінцамі, палякамі, балтамі. З украінцамі сувязі наладзіў ён праз Алеся Грыцкука, які сярод украінскай эліты меў знаёмых і сябrou. Украінцы ў Таронта былі добра

сарганізаваны, мелі свае ўкраінскія цэрквы й дамы, грамадзкія й культурныя арганізацыі.

За пасярэдніцтвам сп. Алеся Грыщука Вінцэнт Жук-Грышкевіч навязаў знаёмствы й цесныя сувязі з украінскім літаратурна-мастацкім клубам. Клуб гэты запрашаў В. Жук-Грышкевіча й А. Грыщука рабіць у іх даклады зь беларускай літаратуры. Дзякуючы знаёмству з украінскім прафэсарам¹¹ В. Жук-Грышкевіч звязаўся з аддзелам славістыкі пры ўніверсітэтэ Таронта ў справе арганізацыі беларускага лектарату, які праиснаваў два гады аж да выезду яго выкладчыка ў лютым 1954 г. у Мюнхэн (Нямеччына).

Дарагі Алесь, у 30-я ўгодкі Тваёй съмерці хацела прыпомніць і запісаць тое, чым Ты жыў і чым яшчэ мы жывём. Мэтай і зъместам Твайго жыцця было жаданьне будовы беларускага нацыянальнага жыцця ў Канадзе — у ЗБК, а тым самым і ў Беларусі, — пабудовы нацыянальнага жыцця на моцных ідэялагічных падставах — ідэалах Акту 25 Сакавіка. Імкненінем да асягнення такой Беларусі, у якой урад з дбайніцтвом культурававаў бы беларускую мову, беларускую культуру, беларускую гісторыю, каб народ стаў паўнавартаснай нацыяй, якая абагаўляе сваю родную мову й сваіх волатаў духу, як Францішак Скарліна, Янка Купала, Якуб Колас і сотні расстраляных ворагамі беларушчыны творцаў беларускай культуры.

Тваё імкненіне, дарагі Алесь, да незалежнай Беларусі ня скончана. Там, на родных загонах, праводзіцца жорсткая русіфікацыя, вынішчэнне беларускай культуры, самой беларускай нацыі. Але там і сёньня ёсьць і будуць разумныя, з гарачым патрыятызмам беларускія змагары, творцы беларускай культуры, якія безупынна будуць праводзіцца змаганьне за асягненіне нашых ідэалаў.

¹¹ Гаворка пра **В. Дж. Кэя (Уладзімера Кісэлеўскага)** (1896, сёньня Каламыец, Івана-Франкоўская вобл., Украіна – 30.10.1976), навукоўца й грамадзкага дзеяча ў Канадзе ўкраінскага паходжання. Скончыў Венскі ўніверсітэт (1924) са ступенню доктара філязофіі. У 1925 г. прыехаў у Канаду, жыў у Эдмонтоне (Альберта), рэдагаваў украінскую газету «Західны Вісти». У канцы 1920-х навязаў контакты зь беларускімі дзеячамі ў Чыкага Язэпам Варонкам і Янкам Чарапуком. У 1931–1941 гг. жыў у Лёндане (Вялікабрытанія). Потым вярнуўся ў Канаду. Працаўваў у Дэпартамэнце дзяржсакратара Канады, выкладаў. Професар Атаўскага ўніверсітэту, першы прэзыдэнт Арганізацыі славістаў Канады. Напісаў книгу *Canadians of Byelorussian Origin. Ottawa, 1960*.

І ведаеш, Алесь, мне скажуць — тое, што я напіала, цяпер ня важнае, яно не друкуецца, бо Беларусь цяпер ператвараюць у Nobody's Land — нічью зямлю. Гэта такая зямля, людзі якой ня маюць ані свае роднае мовы, ані свае культуры, ані свае гісторыі... Выкідаюць са сталіцы краіны, зь беларускіх заляў выявы-партрэты сваіх славутых людзей, бо выявы тыя съведчаць аб вялікай беларускай культуры й слаўнай беларускай гісторыі.

Ды можа, Алесь, твая бесцъмяротная душа ўсё гэта ведае. Тады мы, яшчэ тут жывыя, молім Цябе, бесцъмяротную Тваю Душу: малі Бога за незалежнасць Беларусі. «Святая Эўфрасіння Полацкая, малі Бога за нас! Святы Ойча Кірыла, малі Бога за нас!»

Маліце Бога за Беларусь!

Бэрэ, Канада, 17 лютага 2006 г.



Вольга Інатаўва

ПРАЗ ПРЫЗМУ ЧАСУ¹²

Калі глядзіш на пажоўкляя старонкі выдання «Пагоня. Зы беларускага Жыцця», якое выходзіла ў Зальцбургу ў 1947 г. і ініцыятарамі якога былі Алеся Грыцук і ягоныя сябры-паэты, то напачатку ўспрымаеш гэта ўжо выключна як музейная экспанаты.

Але гарачыя слова, амаль шэсцьдзесят гадоў таму написаныя маладымі энтузіястамі, якія перажылі многія цяжкія часы ды не страцілі сваёй любові і веры ў будучае Бацькаўщчыны, жывыя і сёння, яны нясуць усё той жа зарад любові і веры: «*Беларуса напаўнялі сілаю духу роднай зямлі. Гэтую силу ўлівалі ў ягонае сэрца казкі гаманлівых бароў і таямнічых пушчаў. Легенды ѿмна-блакітных вазёр і рэчак. Матчыны песні й калыханкі пра ваякаў-змагароў яшчэ ад калыскі паклалі пачатак сілы й веры ў яе...*»

Гэтыя выданні, апроч свайго мастацкага і літаратурразнаўчага зместу, — яшчэ і частка жыцця жанчыны, якая некалі складала свежыя ад друкарской фарбы старонкі ў сышткі, якая стаяла там, у маленькой, амаль саматужной друкарні разам са сваім абраннікам Алемесем Грыцуком, не ведаючы, што рыхтую ім будучае.

Сёння, калі іхняе сумеснае жыццё ўжо навекі адбілася ў вечных скрыжалах Часу, я, калі была ў Канадзе і прыехала ў Кінгстан, папрасіла спадарыню Вольгу Дуброўскую, у замужжы Грыцук, расказаць пра свайго мужа не як пра неаднаразовага старшыню Згуртавання беларусаў Канады ды сакратара

¹² Друкуецца ў скароце. Паводле: Наша слова. 2004. № 22 (657). 9 чэрвеня.

канадскага аддзела Беларускага інстытута навукі і мастацтва, выдатнага грамадскага дзеяча, але як пра чалавека, якога яна кахала і з якім пражыла амаль два дзесяткі гадоў, а перад тым дзесяць гадоў была разлучаная праз савецкую таталітарную сістэму, што панавала ў некаторых краінах Еўропы.

Яна ўзгадала — і тое, што ведалі толькі яны двое, і тое, што было навідавоку, у чым ёй дапамагалі блізкія і сябры: дайсці да яго праз гады, злучыцца ў сям'ю. Узгадваючы, яна тым як бы вяртала ў жыццё выдатнага беларуса, прыгожага чалавека, надзеянага і вернага мужчыну.

Яна сустрэла Алеся Грыцука ў Зальцбургу, калі разам з маці, хворай сястрой і маленъкім пляменнікам апынулася на чужыне, бо іх выгнаў з радзімы — карані сям'і ў Дзісне — страх перад вяртаннем камуністычных парадкаў і пераследаў. Яны, галодныя і дащэнту знясіленыя, жылі ў вагончыку сярод развалінаў, і дзяўчына настойліва шукала землякоў і нейкага больш надзеянага прытулку. Выпадкова пачуўшы на вуліцы ўкраінскую мову, яна падышла да гэтых людзей і ад іх даведалася аб беларускім дапамаговыム камітэце. Разам з сястрой яна прыйшла туды і здзівілася той радасці і прыязнасці, з якою яе сустрэлі. Адзін з тых, хто ўзяўся дапамагчы няшчаснай сям'і зняйсці прытулак (аказалася, што яго можна знайсці толькі ва ўкраінскім лагеры, дзе яшчэ заставалася колькі вольных месцаў), быў невысокі, але ладны хлопец, з цёмнай густой чупрынай над высокім ілбом, з сінімі ўсмешлівымі вачымі. Сябры клікалі яго Алесем, ён жа называў госцю «спадарычнай Дуброўскай», а пасля колькіх дзён знаёмства — проста Оляй.

Гэтае імя ёй пасавала — хаця на той час яна была худой і знясіленай, усё ж яркая, прыгожая маладосць рабіла яе вельмі адметнай. На яе абарочваліся на вуліцах, а хлопцы з лагера, куды Алесевы сябры вельмі хутка перавезлі іхнюю сям'ю, гужам хадзілі вакол Вольгі Дуброўскай. (Яна і цяпер захавала былу прыгажосць — сінія вочы, акварэльныя фарбы твару, стройную постаць, мілую ўсмешку і нейкую даверлівую чулівасць.)

Неўзабаве яна атрымала працу, але галоўны ейны занятак быў тут, у беларускім асяродзі, дзе хлопцы наладзілі выпуск часопіса «Пагоня. Зы беларускага жыцця», які прагна чыталі «лагернікі», дзе праходзілі розныя імпрэзы і пастаноўкі і дзе яна ўжо не адчуvalа сябе жахліва адзінокай і няшчаснай, нягледзячы на тое, што яе трываліці гадовая сястра Марыся аказалася хворай на сухоты, якія неўзабаве звялі яе ў магілу. Іхняя

сям'я, як і тысячы іншых беларускіх сем'яў, была раскіданая, ніякіх звестак пра астатніх члену ў некалі даволі вялікага сямейства атрымаша не было магчымасці, маці пакутавала ад гэтага і таксама бясконца хварэла, а маленъкі пляменнік патрабаваў догляду.

Ва ўспамінах, падпісаных ініцыяламі М. Г. (відавочна, гэта пісаў Мікола Ганько), падающа некаторыя штрыхі тагачаснага жыцця маладых беларусаў і асабліва кіпучай, нястомнай энергіі Аляксея Грыцука: «Узынкла думка выдавання інфармацыйнага лістка для Беларусаў у Аўстрыі. Каб хоць які рататар, машынка да пісаньня, матрыцы й папера, кажу я, дык крыху практикі маю, можна паспрабаваць. Алесь за пару дзён кажа, што ёсьць рататар і машынка, дырэктар ЮНРРА дае прыдзел матрыцаў і паперы, арганізуем рэдкалегію й будзем выдаваць “газэту”. Слабая друкарня, малады друкар запэцкаўся чарніламі з галавы да ног, Алесь памагае. Сышткі складаюць Алесь і Оля» (Беларус. 1976. № 230–231).

У гэтай сумеснай працы на карысць беларускай грамады нараджалася моцнае пачуццё паміж маладымі людзьмі. Яно, як зазвычай бывае з каҳаннем, развівалася і расло разам са сваімі маленъкімі вірамі, непаразуменнямі, клопатамі і прыгодамі.

Звыкаючыся з чужым краем, маладыя людзі ўсё болей заўважалі ў ім прыгажосці і чаравічай вабнасці прыроды. Яны пачыналі хадзіць на канцэрты класічнай музыкі, глядзелі пастаноўкі аперэт, якія на дзіве хутка адраджаліся ў музычнай Аўстрыі. Вабілі іх і горы. Усе яны ўмелі хадзіць на лыжах, і калі аднойчы Алесь Грыцук разам са сваім сябрам Міколам Ганько прапанаваў Вользе паехаць пакатацца з гор, яна згадзілася. Патроху яны прывыкалі да заходняга сэрвісу — лыжы і віпратку можна было ўзяць напракат, што нават яны, са сваімі маленъкімі заробкамі, маглі сабе дазволіць. Пад'ёмнік узняў іх высока, адкуль можна было захапляцца незвычайнімі для беларусаў краявідамі. Велічнае відовішча ўзвышала іх душы і нібы гайлі раны выгнанцаў.

Вольга каталася з маленъкіх горак, хлопцаў вабіла вышыня. І калі яны ўжо сабраліся дадому, Аляксей апошні раз захацеў з'ехаць з гары. Яны стаялі ўнізе і бачылі, як на апошнім павароце нага яго падламілася (якраз у гэтую нагу Алесь быў цяжка паранены пад Варшавай) і ён кумільгам паляцеў уніз. Тры разы перакуліўся ў паветры — і з пераламанай нагой упаў у гурбу снегу.

Пакуль яны дабеглі да выратоўцаў, якія з сенбернарамі тут жа паспяшаліся на выручку, пакуль прывезлі Алеся ў бальніцу і, з загіпсаванай нагой, выпусцілі яго назад у барак, куды прывезці яго было таксама няпроста, прайшло нямала часу. Яна перажыла адчай і надзею і, раніцай добраўшыся да свайго лагера, не мела сіл пайсці на працу, ды ўсё ж мусіла гэта зрабіць.

(Дасюль, калі спадарыня Вольга Грыцук расказвае пра гэтае здарэнне, голас яе дрыжыць. Яна спалохалася за жыццё чалавека, якога, сама сабе ў тым не прызнаючыся, ужо моцна кахала. Але паміж закаханымі заўсёды імкненцца прашмыгнуць якаясьці злая і чорная сіла, і яна ўмяшалася ў адносіны, якія гатовыя былі ўжо завяршыцца прызнаннем. І для яе важныя ўсе нюансы, яна ўзгадвае ўсё, і гэтае «Усё» мае над ейнай душой ту, ранейшую сілу, бо ўжо падсумаванае часам і ў мінулым не зменіцца ніводная рыска. Але тое, што тады было амаль трагедыйным, сёння падаецца ёю з гумарам.)

Пакуль Алеся не мог рухацца ў сваім бараку з-за паламанай нагі, у лагер прыехаў хлопец, які некалі кахаў Вольгу. Каб расказаць яму пра тое, што адбылося з ёю, і развітацца, яна згадзілася пайсці разам у кафэ, дзе іх убачылі дзяўчата з Але-севага лагера.

І быў разрыў, і абое пакутавалі ад яго, але ніводзін не хацеў зрабіць крок першым. Ёй не было ў чым апраўдвацца, ды ён і не хацеў слухаць апраўданняў...

Але аднойчы да яе зазірнуў Мікола Ганько (дарэчы, брат яго, Міхась Ганько, быў у свой час кіраўніком Саюза беларускай моладзі, а сам Мікола з часам таксама стаў знаным грамадскім дзеячам на эміграцыі). Тады гэта быў проста малады, адданы свайму сябру хлопец, які ёй сказаў: «Зрабі што-небудзь, Вольга. З-за цябе Алеся ні пісаць, ні газету выпускаць не можа. Адно сядзіць і глядзіць у вакно».

І тады яе мудрая маці разам з ёю пайшла ў адведкі да хворага. Вольга тулілася за ейнай спінай, Алеся спачатку яе не заўважыў. А калі ўбачыў і калі сустрэліся іхнія вочы, яны абое адчулы, што цяпер не расстануцца ніколі...

Ад таго іхняга канфлікту засталася жартайлівая «Арыя трох нешчасліўцаў», записаная 10 кастрычніка 1945 г. рукой Уладзімера Дудзіцкага. Прыводжу тут яе першую старонку (здаецца, гэты сумесны твор двух выдатных паэтаў беларускага замежжа зусім невядомы для літаратуразнаўцаў):

Арыя трох нешчасліўцаў

Лебядзіная песьня Алеся Салаўя і Уладзіміра Д.

Аляксей: І гора ў мяне і няшчасльце:
Ня сплю я і ўдзень і ўначы,
Такія я зношу напасыці —
Дзяйбуць мне душу крумкачы.
Згубіў кашалёк свой і тэчку,
І Вольгі ўжо больш не люблю.
Ой кінуся, кінуся ў рэчку
І там сваё гора ўтаплю.

Вольга: Ой родненъкі мой, даражэнъкі,
Алёшка, сябе не губі!
Дзяўчынка ж яшчэ я, паненка,
Прыйдзі, прыгалуб, палюбі!
Як толькі прыплюшчу я вочы —
Твой вобраз мне сэрца кране.
Прыйдзі, калі моцна так хочаш...
Ня будзеш злаваць на мяне.
Ня прыйдзеш — пагашу я съвечку,
Апошнія сълёзы пральлю.
Ой кінуся, кінуся ў рэчку
І там сваё гора ўтаплю.

Дuet Аляксея і Вольгі:
Ой, кінуся, кінуся ў рэчку
І там сваё гора ўтаплю (2 разы).

Яны заручыліся, але неўзабаве іхнія лагеры, як і ўвогуле па ўсёй краіне, сталі зачыняць. Трэба было выбіраць новыя шляхі жыцця. У лагеры прыязджалі камісіі з ЮНРРА, яны прапаноўвалі контракты ў тых ці іншыя краіны. У Аўстралію захацеў паехаць Алесь Салавей, у Венесуэлу — Уладзімір Дудзіцкі¹³. І аднойчы Алесь Грыщук прыйшоў да сваёй нарачонай, каб сказаць, што запісаўся лесарубам у Канаду. Ен кликаў яе за сабой. Але на ейных руках была хворая маці, маленькі пляменнік, якіх нікто нідзе не чакаў і не кликаў. Да таго ж, ужо з год назад пачатыя прац Чырвоны Крыж пошукуі сям'і Дуброўскіх далі плён: у Польшчы знайшліся Вользінныя сястра Любa, а таксама браты Коля і Лёня. Сям'я мусіла ўз'яднацца, маці клікала дачку ў Польшчу (сястра Марыся памерла ў Аўстрыі 19 мая 1948 г.).

¹³ Уладзімір Дудзіцкі выехаў у Вэнесуэлу, а Алесь Салавей пакінуў лягер пазней за ёсіх, у 1949 г.

«Праз паўгода я зараблю грошы табе на пераезд і выклічу ў Канаду», — плаабяцаў Алеся Грыцук сваёй нарачонай. Але сталася не так: па прыездзе ў Польшчу, што зрабілася сацыялістычнай, у Вольгі забралі ўсе дакументы. Лісты, якія слалі ёй Алеся, праглядала цэнзура, і дамаўляцца аб чым-небудзь з ім не было магчымасці. Калі б западозрылі, што яна хоча ў Канаду, яна магла бы пазбавіцца працы. Становішча здавалася безнадзейным. Да таго ж, дзеля таго каб выклікаць Вольгу да сябе, Грыцук аддаў чатыры тысячи долараў (вялізную па тых часах суму!) фірме, якая займалася справамі эмігрантаў. Але яе неўзабаве зачынілі, бо фірмоўцы ўжывалі не зусім законныя метады. Грошай, вядома, Алею не вярнулі...

Ішоў час. Год за годам яна працавала ў Народным банку, год за годам марыла паехаць да каханага. І ён не здаваўся. Урэшце ўрад Польшчы дазволіў злучацца сем'ям. Але яна не мела такіх правоў. І тады даўнія знаёмыя яе памерлага бацькі, цяпер польская адвакаты, дапамаглі ёй, і яна стала вольнай...

13 студзеня 1958 г. рэйсам праз Лондан яна ляцела над акіянам, паўтараючы шлях, што праішоў Алеся, які тады, дзесяць гадоў таму, ехаў паходам з Італіі. Яна не магла паверыць свайму шчасцю і ачуняла толькі тады, калі ў аэрапорце ў Таронта ўбачыла групу людзей з кветкамі і сярод іх таго, аб кім марыла ўсе гэтыя пакутныя дзесяць гадоў. Ішла да іх, і ногі дрыжэлі. Яна заўважыла, што і ў яго той жа стан. Яны глядзелі адно на аднаго, пазнаючы сябе ранейшых, спазнаючы таксама, ці яны, сённяшнія, маюць тыя ж пачуцці, ці не дарэмна мараю жылі ўвесь гэты час. І калі ён скончыў яе і закружыў вакол сябе, і яна нібы паляцела над зямлём, яе ахапіла пачуццё вялікага, здзесненага шчасця... Смяяліся і плакалі ўсе вакол, і яны таксама і смяяліся, і плакалі... Новы год (па старым стылі) пачынаўся для іх шчасліва...

Спецыяльны дазвол на царкоўны шлюб ім прыслаў уладыка Васіль, вянчаў Міхась Мацукеўіч, будучы мітрапаліт Беларускай аўтакефальтай царквы. Вянчаў у першым беларускім доме, які купілі на свае пакуль яшчэ надта сціплыя сродкі беларусы Канады, і толькі пасля вянчання яна даведалася, колькі ж высылкаў зрабіў ейны муж для таго, каб Згуртаванне беларусаў Канады зaimела свой культурны і рэлігійны цэнтр, бо грошы, якіх не хапала для набыцця, унёс менавіта ён, Алеся Грыцук. Зрэшты, яна ведала ягоную надзейнасць і вернасць сябрам і беларускай справе — некалі яшчэ ў Аўстрый, калі паўсталі неабходнасць завязаць лучнасць з беларусамі Нямеччыны,

а дазволу ўладаў на пераход мяжы не было, менавіта Алесь Грыцук прайшоў праз кардоны і зрабіў такую важную для ўсіх справу. Кастусь Акула, выдатны беларускі пісьменнік Канады і грамадскі дзеяч, напісаў па просьбe беластоцкага даследчыка Вячаслава Харужага¹⁴ ва ўспамінах пра А. Грыцука наступнае: «У гэны час Алесева здысцыплінаванасць, ягоная жыцціярад-дасная натура — вечны аттымізм, запас жыцьцёвае практикі зь мінлага дый вышэйшая адукацыя — усё гэта было надзвычай патрэбнае і цэннае для нашых організацыяў, калі беларусы тут пад бел-чырвона-белым сцягам і падтрымкай Беларускай Народнай Рэспублікі шырака заяўлі ў Канадзе пра сваё існаванье, свае нацыянальныя права ды падключыліся ў агульны антымаскоўска-бальшавіцкі фронт паняволеных народаў, што змагаліся за сваё вызваленне» (Czasopis. 2000. № 7–8).

Сваю дачушку Юльяну щаслівую Вольга і Алесь назвалі ў гонар дзеда — Юльяна Грыцука, які пастараўся, каб усе дзе-вяць ягоных дзяцей выйшлі ў людзі, бо сам быў дбайнім гаспадаром і заклаў у душу свайго сына высокія маральныя якасці і трывушчасць беларуса.

Сёння Юльяна і спадарыня Вольга па-ранейшаму жывуць у канадыйскім горадзе Кінгстане, дзе на могілках знайшоў вечны спачын самы дарагі для іх чалавек. На яго труну, пакрытую бел-чырвона-белым сцягам, дачка некалі паклала васількі. Калі прыходзіць час зноў зацвісці васількам, маці і дачка, як калісьці, стараюцца пакласці іх на месца вечнага спачыну мужа і бабці, памятаючы, як любіў ён радкі Багдановіча і ўвогуле беларуское Слова.

Вольга Грыцук па-ранейшаму кахае светлага, шчырага чалавека, якога падарыў ёй лёс. І гэтае каханне жыве ў часе і прасторы, яно абагачае свет і, значыць, усіх нас.

З ліпеня споўніцца 94 гады з дня ягоных народзін. Аляксей Грыцук заслухоўвае памяці нашчадкаў як сваёй грамадской дзейнасцю, так і літаратуразнаўчымі працамі — яны арыгінальныя, свежыя па думцы і ідэях.

І яны абавязкова вернуцца на зямлю, якая дала ім пачатак, як вернецца (і ўжо вяртаецца) і ягонае імя.

¹⁴ **Вячаслаў Харужы** (12.08.1965, Крынкі Падляскага ваяв., Польша), гісторык, пэдагог, укладальнік кніг. Скончыў філіял Варшаўскага ўніверсітэту ў Беластоку (1990). Працуе настаўнікам гісторыі. Рэдактар *Czasopis'*у. Да съезду гісторыю беларусаў у Польшчы. Аўтар кнігі «Białoruskie drugi obieg w Polsce, 1981–1990» (Bialystok, 1994), некалькіх артыкуулаў па гісторыі Беларусі і нацыянальнага руху.

**СПАДЧЫНА
АЛЕСЯ ГРЫЦУКА**

**Артыкулы, эсэ,
урыўкі з дысэртаций**

КАМУНИКАЦІЯ.org



ПРАЗ ПРЫЗМУ ГІСТОРЫІ

Няма сяньня хіба такога часапісу, які б на сваіх балонках не стараўся заняць становішча адносна вытварыўшайся палітычнай сітуацыі пасля афіцыйнага заканчэння Другое сусьветнае вайны. Нічога ў тым дзіўнага, бо з тую доўгачаканы супакой не прыйшоў, а наадварот, пагроза катастрофы што раз сільней уядaeцца ў людзкія душы. Таму мо найбольшыя розумы съвету сяньня стараюца знайсці выход з палажэння, падсоўваючы народам, як новыя ідэі, формы калектыўнае бяспекі, або, ляпей, формы калектыўнага сужыцця вольных народаў.

Найбольш зацікаўленыя гэтымі ідэямі народы, паняволенныя савецкай Расеяй, а сярод іх і мы, беларусы. Канцэпцыі Міжмор'я¹, «Прамэтэя»², АБН³ і іншыя стараюца развязаць праблемы гэтае найбольш нешчаслівай часткі Эўропы, што знаходзіцца сяньня за т. зв. «зялезнай занавесай».

¹ Канцэпцыя **Міжмор'я**, папулярная ў другой палове 1940-х гг., зьявілася сярод польскіх эміграцыйных колаў і азначала аднаўленчы фэдэралізм, прынамсі народаў, што насялялі Ўсходнюю Эўропу ад Балтыйскага да Чорнага мора (іншымі словамі, аднаўленчыя Рэчы Паспалітай у межах 1772 г.). Некаторы час падтрымлівала канцэпцыю Міжмор'я Рада БНР на чале з Міколам Абрамчыкам.

² Клюб **«Прамэтэй»** быў створаны ў першай палове 1950-х гг. як супрацьвага Камітэту народаў Расеі, які не прызнаваў права нацый, што ўваходзілі ў СССР, на самавызначэнне да перамогі над бальшавізмам. «Прамэтэй» аб'ядноўваў «ніярускія» эмігранцкія суполкі.

³ **Антыбалшавіцкі блёк народаў** — антыкамуністычная арганізацыя, што аб'ядноўвала эмігрантаў з былога СССР і краін сацлягеру Ўсходняй Эўропы і Азii. Створана ў 1946 г. Дзейнасць зводзілася да правядзення рознага кшталту канфэрэнцый і адсылкі мэмарандумаў. Беларусы спынілі супрацоўніцтва з АБН у 1970-х гг., калі пабачылі, што ўдзел адымаем шмат грошай (выдаткі на канфэрэнцыі ў Паўднёвай Амэрыцы і Азii, а таксама штогадовыя складкі).

Усе яны маюць пазітыўныя для нас бакі. Учытваючыся ў іх, мімаволі прыходзіць на думку гісторыя беларускага народу, што ў сваёй прышласці таксама шукаў забясьпечаньня ў саюзах з іншымі дзяржавамі, а перадусім з Польшчай. Заглянем у гісторыю.

КРЭВА

У XIII ст. цэнтр беларускае дзяржаўнасці перанёсся з Палацку ў Наваградак, а пасля ў Вільню⁴, дзе заходнія беларускія плямёны стварылі моцны дзяржаўны арганізм пад назовам Вялікае Княства Літоўскае.

У часы найбольшае свае магутнасці, за часоў Кейстута і Альгерда, беларусы давалі на толькі належны адпор усім ворагам, але нават самі пашырлы значна свае межы на ўсход і поўдзень коштам Рasei і Украіны. Аднак вынікнуўшыя непаладкі ўнутры дзяржавы пасля съмерці Альгерда не дазволілі далей разъвіваша так слайна пачатай справе.

Скарystалі з гэтае нагоды нашыя ворагі — Москва і нямецкія ваенныя Ордэны, і пачалі з большай съмеласцю нападаць на беларускія землі, пагражжаючы цэласці Вялікага Княства. Тады беларускім дзяржаўным мужам прыйшла думка шукаць забясьпечаньня сваёй цэласці ў хадзьбе з іншай загрожанай дзяржавай. Так паўстала ў 1385 г. вунія Вялікага Княства Літоўскага (Беларускага) з Польшчай. Акт злучэння дзяржаваў быў падпісаны ў мясцовасці Крэва. На аснове гэтае вуніі Беларусь (Вялікае Княства Літоўскае) і Польшча мелі тварыць адну вялікую злучаную дзяржаву, на роўных правах для абодвух народаў. Аднак у практыцы гэта была інкарнацыя Вялікага Княства да Польшчы.

Як бачым, сама добрая ідэя супольнае абароны абодвух народаў ад супольных ворагаў, праз памылкі нашых дыплямататаў, што на загад Ягайлы падпісалі патрэбныя акты, і цераз вышэйшасць польскае дыпляматыі, што змагла абаламуціца беларускіх князёў, сталася згубнай для нашай дзяржавы.

ГАРОДЛЯ

На шчасце, знайшоўся ў Вялікім Княстве Літоўскім (Беларускім) чалавек, што не дапусціў зьдзейсьнення пастановаў

⁴ У пачатку XIV ст. (у 1323 г.).

Крэўская вуні. Быў ім вялікі князь Вітаўт, што выявіў надзвычайныя здольнасці як у галіне вайсковай, так і палітычнай. Часы ягонага панаванья зьяўляюцца съветлай старонкай беларускае дзяржаўнасці. Стаўшы на чале незадаволеных крэўскай умовай князёў, ён прымусіў Ягайлу аддаць яму Вялікае Княства як суверэнную дзяржаву. Тым самым Крэўская вуні фактычна перастала існаваць.

Выкарыстоўваючы некаторыя цяжкасці Вітаўта ў змаганьні з татарамі, палякі не дазволілі сабе на поўную страту Вялікага Княства.

Праз паражэнне Вітаўта ў бітве з татарамі над ракой Ворсклай і супольную перамогу беларуска-польскіх войскаў над крыжаносцамі пад Грунвальдам⁵, палякі дабіліся таго, што ў 1413 г. была падпісаная ў Гародлі новая, т. зв. Гарадзельская вуні Літвы (Беларусі) з Польшчаю. На аснове гэтай вуні літоўскія баяры забавязваліся бяз ведама палякаў не выбіраць сабе новага князя, а палякі бяз ведама беларусаў — не выбіраць сабе новага караля.

Умову гэту асабліву падтрымлівалі жамойты, таму што яны, як каталікі, атрымалі цяпра асаблівую прывілеі.

Падзел Вялікага Княства на каталікоў — больш упрывілеяваных — і праваслаўных быў вялікім дасягненнем польскае дыпляматіі, бо разбіё Беларусь на два варожыя абозы і зрабіў яе больш падатнаю на польскія ўплывы.

РОЎНЫЯ З РОЎНЫМІ, ВОЛЬНЫЯ З ВОЛЬНЫМІ

Крэўская вунія была tym ключом, што адчыніла дзіверы польскай экспансіі на беларускія землі. Гарадзельская вунія замацавала гэтыя адчыненныя дзіверы для далейшага бесъперашкоднага ўтручванья палякаў у нашыя справы.

Найбольш падатным элемэнтам на польскія ўплывы аказаліся ахрышчаныя на каталіцтва жамойты, супраць палякаў заўсёды энэргічна выступалі беларусы.

Ідэалам палякаў было зрабіць з Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага «адно цела, адзін народ, адну дзяржаву», беларусы ж трymаліся ідзеі дзівюю самастойных дзяржаваў, злучаных пэрсанальнай вуніяй для лепшай абароны перад ворагам.

Пакуль польскія каралі з роду Ягайлівічаў не клапаціліся аб патомстве, для іх нават карысна было ўтрымаць пэўную

⁵ У 1399 і 1410 гг. адпаведна.

самастойнасць Вялікага Княства як сваёй фактыхнай айчыны. Калі на пасад польскі ўступіў Зігізмунт Аўгуст⁶ [1548], выбраны адначасова і Вялікім Княствам Літоўскім, сътуацыя зъмянілася.

Зігізмунт быў бязьдзетным і страціў надзею атрыманьня патомства. Па яго съмерці вунія магла аўтаматычна распасціся, таму цяпер як кароль, так і польская дзяржаўная мужы началі ўсімі сіламі старацца канчатковая зыліць Карону (Польшчу) і Вялікае Княства ў адну непадзельную дзяржаву — Рэч Паспалітую.

Большасць беларускіх магнатаў была супраць вуніі, аднак дробная шляхта, змучаная вайною з Москвой, ставілася да саюзу з Польшчай прыхільна, спадзяючыся ад яе вайсковае дапамогі.

Для палаходжаньня гэтае справы ў 1569 г. быў скліканы сойм у Любліне. Пачаўся ён з абапольнага высьмейваньня беларускімі магнатамі «пратухлых дакумэнтаў» папярэдніх вуній і польскіх дамаганьняў вуніі.

Аднак маючы на сваёй старане караля, палякі канчатковая пастановілі дабіць торгу і злучыць Вялікае Княства з Польшчай за ўсялякую цену.

Беларускія магнаты, бачачы, што справа йдзе не па іх думках, сарвалі сойм і выехалі з Любліна. Тады палякі пастановілі правесыці вунію пры дапамозе дробнай шляхты, пераважна з Украіны.

Першым актам Люблінскага сойму было беспасярэднє прылучэнье да Польшчы ўсіх украінскіх земляў, што належалі да Вялікага Княства Літоўскага. Бачачы гэта, беларускія паслы вярнуліся ў Люблін, каб ратаваць сътуацыю. Тады ім падсунулі гатовыя, раней уложаныя ўмовы вуніі і сказалі на іх прысягаць.

Дарэмна ў палкай прамове Юры Хадкевіч⁷ выказваў каралю, якая крываў дзеіцца Вялікаму Княству, дарэмна беларускія паслы на каленях прасілі караля не прысягаць на вунію. Кароль быў непахісны, і 1 ліпеня 1569 г. была запрысяжана г.зв. у гісторыі Люблінская вунія. Самастойнасць Вялікага Княства перастала фактыхнай існаваць.

Як цень самастойнасці засталіся Вялікаму Княству асобны скарб і асобнае войска, урадавая беларуская мова і нутраное самаўрадніцтва.

⁶ У беларускай традыцыі — Жыгімонт Аўгуст (1520–1572).

⁷ У сучаснай беларускай гісторыяграфіі Рыгор Хадкевіч (?–1572(3)).

Ад гэтага часу існуе адна Рэч Паспалітая, што складаецца зь дзявёх часцін: Кароны (Польшчы) і Літвы (Беларусі). На чале стаіць супольна выбіраны кароль, што зьяўляеца адначасна і вялікім князем. У Літве ўведзены такія самыя ўрады, як былі ў Кароне. Вунія гэтая названая вуніяй «роўных з роўнымі, вольных з вольнымі».

Люблінская вунія так моцна абмежавала самастойнасць Вялікага Княства Літоўскага, што ў далейшым цяжка гаварыць пра яго як пра асобную дзяржаву.

Праўда, яшчэ пасля вуніі Вялікае Княства доўга выяўляла сваю беларускую гаспадарсьцьвенную, культурную і эканамічную жыццёвасць, але гэта было ўжо дагараючае полымя даўній вялікасці.

У 380-ю гадаўшчыну Любленскай падзеі мімаволі прыходзяць на думку сяньняшнія тэорыі фэдэрациі дзяржаваў, у якіх мела б калісці знайсці сабе месца вольная Беларусь. Многа з іх ужо сяньня насувае сумнівы, што да іх шчырасці, але, навучаныя гісторыяй, беларусы павінны перш добра падумаць, пакуль прымуць адну з найбольш карысных нам формаў дзяржаўных сувязяў.

Беларускі эмігрант. 1 кастрычніка 1949 г. № 9 (20).

АЛЕЙЗА ПАШКЕВІЧ (ЦЁТКА) — ПАЭТ-РЭВАЛЮЦЫЯНЕР

Нацыянальнае і сацыяльнае паложаньне беларуса на пераломе XIX і XX ст. было вельмі цяжкое. Пазбаўленыя свае дзяржавы і зраўняныя ў правах з каляніяльнымі народамі, беларусы душыліся ў цісках царскіх ураднікаў. Адабралі ім ня толькі родную мову, выкідаючы яе са школаў і афіцыйнага жыцьця, але нават пазбавілі іх нацыянальнага назову. Мянушка «тутэйшы» — гэта назоў беларуса з часоў найбольшага наступу царскае рэакцыі на беларускія землі. З сацыяльнага ж боку беларускі селянін, гэтая аснова нашае нацыі, уціснуты ў вузкія палеткі і шнуры, вёў паўгалоднае існаваньне. Беручы гэта пад увагу, нам ясна, чаму беларускія адраджэнцы заўсёды спалучалі ў сваёй нацыянальнай барацьбе з акупантамі два асноўныя элемэнты: нацыянальны і сацыяльны. Гэтыя два элемэнты былі праводнай ідэяй у жыцьці нашае вялікае паэтэзы-змагаркі Цёткі.

Сапраўднае прозывішча яе было Алейза Пашкевіч. Нара-дзілася яна ў 1876 г. у фальварку Стары Дуб⁸ Лідзкага павету. Маленства дало ёй цвёрдую школу жыцьця. Да 10 год яна выхоўвалася ў дзеда, які ўзяў яе да сябе, каб аблегчыць многасямейнага бацьку Алейзы, беднага селяніна. Далёка ад сям'і, пад апекай суровага дзеда, у яе вырабіўся характар, пры-выкшы палягаць толькі на собскія сілы. Вярнуўшыся дамоў пасля съмерці дзеда, яна ўзялася інтэнсіўна за навуку і, крыху падвучыўшыся ў вандроўных настаўнікаў, выехала ў Вільню,

⁸ Паводле афіцыйнай вэрсіі Алаіза Пашкевіч нарадзілася ў маёнтку Пешчын Лідзкага павету (сёньня Шчучынскі р-н Гарадзенскай вобл.). Гл.: Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Мінск, 2003. С. 101–102. Аднак, чытаючы гэты і іншыя артыкулы А. Грыцкука, трэба памятаць наступнае: усе тэксты праз брак крыніцаў ці іх поўную адсутнасць (засталіся на Бацькаўшчыне) пісаліся па памяці, таму ім і ўласцівія памылкі.

дзе паступіла ў 4-ю клясу жаночае гімназіі Прозаравай⁹. Зарабляючы цяжка на штодзённы хлеб і аплату за навуку, Алейза Пашкевіч захварэла на сухоты і была вымушана пакінуць школу ды паехаць на вёску настаўніцаць. Паправіўшы крыху здароўе, яна ізноў вярнулася ў Вільню і, вучачыся зь перапынкамі, скончыла гімназію ў 1901 г. Пасыля гадавога перапынку Алейза выяжджае ў Пецярбург і паступае на Вышэйшыя педагогічныя курсы Лесгафта. Мыцьцём падлогаў і лекцыямі яна зарабляе цяжкі грош, каб аплаціць съціплы харч, школу і беднае памешканье на падстэрэнніцы. У 1904 г. Алейза вяртаецца ў Вільню і стае адразу адным з найактыўнейшых сябров Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Тут яна пачала друкаваць свае вершы ў беларускіх газетах «Наша доля» й «Наша ніва». Акрамя гэтага легальная друку, яна пісала запальныя вершы-праклямцыі і распаўсюджвала іх нелегальным спосабам, друкуючы на шапіографе, што перахоўвала ў сябе для друкавання лістовак Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Папулярнасць Алейзы ў Вільні была велічэзная. Съведчыць аб гэтым хаця б факт, што ў 1905 г. яна была выбраная дэлегаткай на Ўсерасейскі з'езд жанчын у Москву. У сваёй грамадзка-палітычнай дзейнасці Алейза заўсёды выступае як прадстаўніца паняволенага беларускага народу. Яе нацыянальная съведамасць вырасла зь зярна, пасяянага Францішкам Багушэвічам, пазней прызнаным бацькам беларускага адраджэння. Аб гэтым яна так піша ў прадмове да свайго зборніка вершаў «Скрыпка беларуская», што выйшаў пад псеўдонімам Мацей Крапіўка: «Доўга я гадаў і думаў, як сябе называць, ці то палякам, ці літоўцам, бо слова “тутэйшы” мне ніяк не смакавала. І так колькі год я хістаўся, то на адну, то на другую страну, аж покі не папала мне ў руکі “Дудка” Мацея Бурачка (Ф. Багушэвіча). Яна-то мне сказала, што хто гаворыць па-тутэйшаму, па-мужыцку, значыць — ён гаворыць па-беларуску, а хто гаворыць па-беларуску, той беларус. Прачытаўшы тую “Дудку”, я сказаў: дзякую табе, М. Бурачок, чэсьць і слава твайму слову. А ты, дудка, грай, і мне голас дай. З таго дня пачаў я майстраваць інструмент. Выйшла з-пад рук скрыпка».

Дзейнасць Алейзы Пашкевіч як на грамадзкім, так на літаратурным полі хутка з'явілася на сябе ўвагу царскай паліцыі, і маладой паэтэсе цесна зрабілася на вялічэзных прасторах Рәсей.

⁹ Маецца на ўвазе Віленская сямікляснае вучылішча В. Прозаравай, якое А. Пашкевіч скончыла ў 1901 г.

Перайшоўшы на нелегальны стан, яна хутка была вымушаная пакінучы Беларусь і выехала за мяжу ў Аўстрыю.

Адбіўшыся ад беспасярэдняга ўдзелу ў буйным рэвалюцыйным жыцці на Бацькаўшчыне, Алейза змагла больш часу прысьвяціць сабе. Для папаўнення асветы яна паступае ў Львоўскі ўніверсітэт. З Львова пераяжджае ў Кракаў, дзе канчае філялягічны факультэт Ягайлайскага¹⁰ ўніверсітэту. У Аўстрыі Алейза Пашкевіч выйшла замуж за летувіса інжынера [Стэпонаса] Кайрыса.

Жыццё на чужыне было надта цяжкое для паэтэсы. Зъмяніўшы прозывіща на мужавае, яна ў 1912 г. вяртаецца ў Вільню¹¹, каб прадаўжаць далей палітычна-грамадzkую дзейнасць, арганізуячи школы і ведучы ўсъведамляючу работу сродок беларускіх сялян.

Вайна 1914–1918 гадоў перарвала маладое яшчэ жыццё паэтэсы. Як мэдычная сястра яна пачала працаваць у шпіталь, каб ратаваць беларускіх сялян ад эпідэміі тыфусу. Заразіўшыся сама гэтай хваробай, яна памерла 5-га лютага 1916 г.

Алейза Пашкевіч Цётка ўсё сваё жыццё прысьвяціла службе беларускаму народу. Яму аддала свае арганізаторскія здольнасці, для яго выгалошвала палкія прамовы на незылічоных мітынгах, яму сіпявала яе муз. Здавалася б, адкуль бярэцца сіла ў гэтай кволай, вымучанай хваробай жанчыны? Сапраўды, сілы паэтэсы былі неабыкнівенні. Калі Іван Франко называў Лесю Украінку адзіным мужчынам таго часу на Украіне, то на Беларусі гэтыя самыя слова можна аднесці да Цёткі, бо сапраўды яна была сільнейшая духам за ўсіх мужчын у той ранні пэрыяд нашай вызвольнай барацьбы.

Літаратурная спадчына невялікая, але варта таго, каб яе вывучаць. Як ува ўсім яе жыцці, так і тут выразна адчуваюцца два элемэнты: рэвалюцыйна-сацыяльны і рэвалюцыйна-нацыянальны. Абодва гэтыя элемэнты так цесна з сабой звязаны, што амаль немагчыма разьбіраць іх асобна.

Найвыдатнейшымі творамі рэвалюцыйна-сацыяльнага тыпу будуць «Прысяга над крыавымі разорамі», «Хрэст на свабоду», «Мора», «Пад штандарам» і «Ласы».

«Прысяга над крыавымі разорамі» напісана прозаю, гэта мастацкае абагульненіе ўмоў жыцця беларуса-селяніна,

¹⁰ Правільна: Ягелёнскага ўніверсітэту.

¹¹ Да гэтага яна з год ездзіла з вандроўным тэатрам Ігната Буйніцкага па Беларусі.

якому на яго шнуры-палетку было «Вузка! цесна! мала!». Развязку гэтага пытаньня Цётка бачыла толькі ў рэвалюцыі ўсіх клясаў. Над разорамі, напоўненымі крывёю, салдат, парабак і работнік прысягаюць даць народу справядлівасць: «Мы дамо! Мы сіла! Мы права!». А калі Астап пытаецца, адкуль узяць так патрэбную селяніну зямлю, увесь народ адказвае: «Глядзеце, во прасторы, во нівы, во лісы! Усё гэта ваша!». Сон Мацея з «Прысягі над крыавымі разорамі» — гэта такі моцны паэтычны вобраз, які стварыць мог толькі паэта неабыкавае сілы.

Яшчэ адзін няўымоўна сільны паэтычны вобраз стварыла Цётка ў вершы «Мора». Мора — народ бунтуещца супраць Бога — цара.

Мора злое, крэпнучь хвалі,
З дзікім шумам бераг рвуць;
Гром грыміць у сіній ральлі,
З мора брызгі ў неба б'юць.

Бой распачаўся. Паэтка чакала такога бою, верачы, што ён прынясе вызваленіне беларускаму народу.

Такі бой вякамі жджэцца.
Такі бой гігантаў дасыць,
Ў такім боі толькі грэцца.
Ў такім боі толькі пасыць!

Паэтэса не дачакалаася выніку бою. Рэвалюцыя 1905 г. не прынесла зьдзяйсненія ідэалаў. Але бой трываў і трывае далей.

Вузкія рамкі гэтага артыкулу не дазваляюць на разгляд іншых, вельмі моцных рэвалюцыйных вершаў, таму спынімся толькі на гэтых.

Уся сіла паэтэсы выплывала толькі з адной крыніцы. Гэтай крыніцай была доля беларускага народа. Калі яна заклікала да барацьбы ўсे паняволенія народы, а нават сам расейскі народ супраць цара («Хрест на свабоду»), то яна верыла, што ў гэтай барацьбе паўстане вольная Беларусь. Гэтай ідэяй яна толькі і жыла.

Веру, братцы, людзьмі станем,
Хутка скончым мы свой сон.
На съвет божы шырэй глянем,
Век напіша наш закон.

Vera беларуса

Гэтую веру хацела паэтэса пераліць у свой народ. Праўда, паражэнне рэвалюцыі 1905 г. на кароткі час прыгнобіла Цётку, так што ёй здавалася, быццам бы

І песьні заціклі, і съмеху ня відна,
І дзеці старэнкімі сталі;
І ноты вясёлы музыкам браць стыдна,
Радасны струны парвалі.

Небывалыя часы

Але гэта ненадоўга. Яна хутка ізноў перайшла да таго ба-
явога, аптымістычнага настрою, бо «скора прыйдзе вясна» і
будзе «скарэй, лягчэй рвачу ланцуг цемнаты».

Акрамя паэта-рэвалюцыянера Цётка была яшчэ глыбокім лірыкам-філязофам. Апавяданье «Міхаська», што нагадвае нам цудоўную старагрэцкую легенду аб Івікавых жураўлях, да глыбіні кранае нашае сэрца доляй беднага хлопчыка-сіраты і яго любоўю да жураўлён. Вобраз съмерці хлопчыка, напісаны з праста балючай акрэсленасцю і праўдзівасцю, належыць да пэрлаў нашае лірыкі ў прозе. Апавяданье «Лішняя» ўзбуджаете ў нас рэфлексіі над дарогамі, якімі ходзяць шчасьце і няшчасьце паміж людзьмі. Як жа часта на няшчасьці аднаго чалавека будуеца шчасьце другога.

Зъмест апавяданья «Зялёнка» нагадвае нам гісторыю барацьбы з жыцьцём самое паэтэсы. І яна, як Зялёнка, цяжка змагалася з доляй, каб здабыць асьвету. І яна, як Зялёнка, хворая на сухоты, у цяжкіх часох пецярбурскага жыцьця часта адбагала думкай у «цудоўны час свайго маленства». Узгадаваўчым ёсьць апіс салідарнасці паміж студэнтамі, што да апошняй хвіліны не пакідаюць сяброўкі.

Акрамя лірычнай прозы, Цётка пакінула нам таксама колькі цудоўных пазіцій. Найлепшыя зь іх — гэта «З чужыны» і «Грайка». Блізкі па зъместу верш «З чужыны» навейвае нам, як і паэтэсе, успаміны аб родным краі, «гдзе усё, усё чыста вярнуцца заве».

Верш «Грайка» — гэта адзін зь лепшых вершаў ня толькі нашай, але й сусьеветнай літаратуры. Жаль за адыходзячым жыцьцём, пакора перад няўмольна надыходзячай съмерцю выказаны так глыбока і так праста, як толькі можа выказаць паэта найвялікшай клясы. Паэтэса верыць, што праца яе ня пойдзе на марнае, што, можа, хтось скруціць жалейку з дрэўца, вырасшага на яе магіле, і так зайграе, «што ўсенька зямелька пачуе мой водгалас шчыры».

Зайчанская съмерць перарвала маладое жыцьцё паэтэсы. Літаратурная спадчына яе хоць невялікая колькасна, але багатая тэматыкай. Разам з Цёткай у беларускай літаратуры зачучэлі новыя гукі — гукі рэальнай барацьбы за права народу. Літаратура наша перайшла з тэматыкі чыста ўсьведамляючай і прабуджаючай народ на тэматыку змаганьня за «беларускую праўду».

Прадаўжаючы традыцыі Багушэвіча ў карыстаныні народнай лексыкай і народнымі вобразамі ў літаратурнай творчасці, яна праклала далейшы шлях для развіцця беларускай літаратурнай мовы. У tym яе вялікая літаратурная заслуга. З грамадзкага ж боку Алейза Пашкевіч (Цётка) засталася ў нас у памяці як палымнеючая змагарка-рэвалюцыянерка за беларускі народ у найранейшы пэрыяд ягонага адраджэння.

Беларускі эмігрант. 16 лютага 1950 г. № 2 (24).

ФРАНЦІШАК СКАРЫНА

Адкрыцьцё новых зямель, вынаходкі ў розных галінах на-
вукі і вялікая рэфармацыя філязафічнай думкі ўскалыхнулі
ўсімі, здавалася тады, непарушнымі законамі як навуковага,
так і палітычнага жыцьця канца XV–XVI ст. Вялікія вучоныя
таго часу Мэлянхтон і Эразм з Ратэрдаму парвалі ланцугі ўсе-
магутнага схалястyzму і адчынілі навуцы дзъверы да новых
вышынь.

Гэтая рэвалюцыя ў навуцы, што ўзяла свой пачатак у Ня-
меччыне, хутка ахапіла ўсю перадавую інтэлігенцыю тагачас-
нага культурнага съвету. Нічога дзіўнага, што ахапіла яна І. Бе-
ларусь, найбольш культурную краіну сярод народаў Усходняй
Эўропы. Кім для Заходняй Эўропы быў Эразм з Ратэрдаму, тым
для Усходняй Эўропы быў доктар Францішак — Юры Скарына
са «слаўнага града Полацка».

Навуку атрымаў ён у Кракаўскім і Падуанскім унівэрсытэ-
тах. У Кракаве атрымаў першую навуковую ступень бакалаўра,
а ў Падуі — доктара філязофіі. Прыяцель вялікага Капэрніка,
Марціна Лютара і Вялікага Майстра Пруссіі Альбрэхта, Фран-
цішак Скарына, як і ўсе людзі, што перараслы далёка разумам
сваё пакален’не, цярпеў перасьледы ад сваіх адсталых сучас-
нікаў, так што часамі мусіў нават уцякаць з Бацькаўшчыны, ра-
туючы сваё жыцьцё.

Скончыўшы навуку ў Італіі, Скарына пераяжджае ў Прагу,
дзе становіцца да працы над ажыццяўленнем сваёй ідэі —
зрабіць беларускаму народу даступнаю навуку ў яго роднай
мове. У той час пануючай у навуцы была лацінская мова, але
яна была знаная толькі невялічкаму кружку найбольш асьве-
чаных людзей, таму Францішак Скарына паставіў сабе за мэту
перш за ўсё перакласці навуковыя кнігі на беларускую мову,
«абы брація мая Русь, людзі і паспалітая чтуцы маглі ясьней
разумеци».

6 жніўня 1517 г. ёсьць вялікай датай у гісторыі беларускай культуры. У гэны дзень паявілася першая друкаваная на беларускай мове кніжка «Псалтыр». Прызначыў гэтую кнігу Францішак Скарына «дэtem малым, як пачаток всякое добрае навукі, граматы, ежэдobre чэсці і мовіць вучыць». Між 1517 і 1519 гадамі Скарына выдаў у Празе яшчэ 22 кнігі «Біблія». У гісторыі сусветнае друкаванае кніжкі беларуская «Біблія» Скарыны займае трэцяе месца пасля нямецкай і чэскай.

Але жыцьцё ў Празе не адказвала плянам Францішка Скарыны. Ён сумаваў за Бацькаўшчынаю, «ібо люді, іздзе зрадзіліся, к таму месту велікую ласку імаюць». Пераехаўшы ў Вільню, Скарына адразу ўзяўся за арганізацыю друкарства ў Беларусі. У доме віленскага бурмістра Якуба Бабіча і пад ягонаю пратэкцыяй ён залажыў, пры дапамозе мясцовага раднага Багдана Онькава, першую ўва ўсёй Усходняй Эўропе друкарню.

У 1525 г. Францішак Скарына выпусыціў у съвет друкаваную кнігу «Апостал» і пазней «Малую падарожную кніжыцу», у склад якое ўвайшлі: Акафіст, Псалтыр, Часаслоў, Шэстаднені, Каляндар і Пасхалія. Кнігі, выдрукаваныя Скарынаю, ішлі ў Маскоўшчыну і на Украіну, да паўдзённых славян і на заходнія рынкі, разносячы славу беларускай культуры й мовы як першыя друкаваныя кнігі ва Усходняй Эўропе і адны з першых ва ўсім съвеце.

Францішак Скарына на толькі ўславіўся як першы друкар ва Усходняй Эўропе, але і як вялікі вучоны тагачаснасці. Ён быў наскрозь прасякнуты ідэямі гуманізму і пашыраў іх на сваёй Бацькаўшчыне Беларусі. Слава яго выйшла далёка па-за межы Беларусі.

Усе вялікія гуманісты першай паловы XVI ст. ганарыліся знаёмствам з выдатным беларускім вучоным. Ён першы на той час на толькі словам, але і чынам шырыў ідэю, што навука павінна быць даступная на толькі выбранай клясе народу, але і «людю паспалітаму». Яго думкі і выказванні пра роўнасць усіх людзей перад Богам і правам пераастаюць на колькі пакаленінняў усе найсъмлелейшыя выказванні ягоных сучаснікаў. За гэта нашы першы дэмаграта прыдбай сабе, акрамя славы й прызнаныня ўсяго вучонага съвету, шмат ворагаў.

Першымі выступілі духоўныя абодвух абрадаў. У 1520 г. каталіцкія манахі засудзілі Скарыну на спаленінне. Хаваючыся ад перасыледу, Скарына ўцёк у Прусію пад ахову вялікага Майстра Крыжаносцаў Альбрэхта, які сам быў захоплены ідэямі гуманізму, а пазней прыняў пратэстантызм.

Вярнуўшыся ў Вільню, Скарына працягваў сваю працу над друкаваньнем кнігаў у роднай мове, але ў 1530 г. спалілі яго-ную друкарню разам з кнігамі праваслаўных манахі.

Аднак гэта не ўстрымала яго ад працы. Скарына, хоць і меў магутных знаёмых, пражыў апошнія гады свайго жыцця ў вялкай бядзе, бо ўсе грошы выдаваў на перапісванье і выда-ванье кніжак.

Пішучы гэты кароткі артыкул з нагоды 425-й гадавіны вы-данья *першае* друкаванае кніжкі на Беларусі і 433-й гадавіны выданья наагул першае беларускае кніжкі, варта зацеміць, што жыцьцё і творчасць нашага вялікага суродзіча Францішка Скарыны ня ёсьць поўнасцю дасъледаваная і чакаюць яшчэ на свайго гісторыка.

Беларускі эмігрант. 30 верасьня 1950 г. № 8 (30).

БЕЛАРУСЬ У Х–ХII СТАГОДЗЬДЗЯХ¹²

Мала хто ўжо сягодня сумняваецца ў існаваньні асобных народаў — беларускага, украінскага і расейскага, а сярод заходняга съвету, асабліва англа-саксонскага, усьцяж яшчэ пануе неправідловая думка, што гэтыя народы такія блізкія, што амаль немагчыма іх разьдзяляць і што сужыцьцё гэтых народаў у супольнай дзяржаве ёсьць гістарычнай канечнасцю. Многа яшчэ заходніх навукоўцаў пры разгляданьні гісторыі Рasei ідуць дарогай ад Кіева праз Москву, Петраград і ізноў да Москвы, съвязваджаючы цягласць гісторыі Рasei ад Кіеўскай Русі і спадкаемства на ўсе ўсходнеславянскія народы. Яскравым прыкладам гэтага ёсьць гісторыя Рasei швайцарскага вучонага, які дзеліць гісторыю Рasei на чатыры перыяды: Русь Кіеўскую, Русь Москоўскую, Русь імпэрыялістычную і Русь камуністычную. Коратка ён фармулюе ў гэтых высновах «цягласць і не-падзельнасць рускага народу». Гэта нас ня дзівіць, бо заходні навуковы съвет праз сотні гадоў пераважна карыстаўся працамі расейскіх «дзяржаўных» гісторыкаў, на іх вырабляў свой погляд, так што нават сягоныя ў многіх заходніх універсytэтах «ех katedra»¹³ падаецца веда аб непадзельнасці народаў Рasei. Дык трэба нам усюды і заліжы цвердзіць, што такі погляд на гісторыю ёсьць шкодны для незалежніцкіх памкненняў славянскіх народаў беларусаў і украінцаў, адначасна шкодны і для навукі, бо нязгодны з праудай.

Украінкам ведамая сапраўдная гісторыя ўкраінскага народа і яго адмежаванасць ад расейскага народа, што стварыўся найменш тры стагодзьдзі пазней, але мала хто ведае з украінцаў, асабліва з гісторыкаў, што беларусы вытварылі сваю нацыю

¹² Асобныя часткі гэтага артыкулу надрукаваныя ў газэце «Беларускі эмігрант», пачынаючы ад № 2 (40) за 1952 г.

¹³ З англ. ex cathedra. Тут — з прафэсарскай (лектарскай) катэдры, аўтарытэтна.

калі не раней за ўкраінцаў, то ў тым самым часе, гэта значыць на тры стагодзьдзі раней.

Беларускі народ утварыўся з пяці набліжаных сабе крэўна пяці плямёнаў: крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў, вяцічаў і севяранаў.

Крывічы, найбольшае беларускае племя, займалі прасторы ад верхняга Нёману, верхняга Дняпра, верхній і сярэдній Дзьвіны (заходній) аж да Волгі; дрыгавічы — над рэчкаю Прыйпяць (яе вяроўя, пазней левы бераг аж да Сожы), радзімічы — у вілах Сожы і Дняпра, вяцічы — над верхнім Акай і Дзісной, севяраны — больш на поўдзень ад вяцічаў у вілах Дзісны і Дняпра. Ня ўсе гэтыя плямёны ўвайшлі ў склад сягодняшняга беларускага народа. Севяране часткова ўвайшлі ў склад украінскага народа, а вяцічы ўвайшлі да расейцаў. Такое распаложаньне беларускіх плямёнаў мы знаходзім ужо ў XI стагодзьдзі.

Адкуль прыйшлі беларускія плямёны на гэтыя землі, цяжка сягоныя сказаць. Калі прыніць за правідловую тэорыю, што калыскай славян ёсьць Піншчына — зямля дрыгавічоў і Меншчына — крывічоў, то беларусы на сваіх землях гаспадараць дзесь ад апошняга веку дахрыстовай эры.

Ёсьць многа розных тэорый аб калысцы славян. Нідэрм уважае, што яна знаходзілася між Прыйпяцю, Карпатамі, Віслай і Дняпром. Грушэўскі расшырае гэтыя грэніцы аж да Валдайскіх гор. Ёсьць спробы чэскіх археолягаў шукаць прабацькаўшчыну славян на тэрыторыі лужычанаў. Нямецкі вучоны Потэ даказвае, што прабацькаўшчынай арыйцаў, а гэтым самым і славян, ёсьць Піншчына і Меншчына. У кожным выпадку ёсьць асновы думаць, што беларусы з'яўляюцца адным з найбольш аседлых славянскіх плямён, і сваю бацькаўшчыну Беларусь засяляюць ад часоў, да якіх толькі можа сягнуць навука на гэтыя землі. Беларусы ёсьць аўтахтонамі на сваёй зямлі.

Спосабам заняткаў, звычаямі і культурай беларусы ня розніца ад іншых славянскіх народаў. Спачатку займаліся рыбалоўствам, паляваньнем, пчаларствам, пазней і земляробствам. Апрача гэтага, займаліся хатнім промыслам, рамесніцтвам, асабліва ткацтвам і ганкарствам. Беларусы жылі родамі і вялі пераважна супольную гаспадарку для цэлага роду. На чале роду стаяў выбраны агульным сходам старшыня, які ня толькі абмяжоўваўся кіраваньнем працы суродзічаў, але і быў ваенным камандзірам. Роды лучыліся ў плямёны, на чале якіх стаяў выбраны вечам правадыр і ваенны кіраўнік.

У справах вельмі важных племянны правадыр радзіўся з ро-
давымі старшынямі або склікаў усеплемянныя сходы — веча.

Беларусы, як і ўсе славяне, верылі ў несьмяротнасць душы.
У магілу памерлага чалавека клалі яго любімымі предметы, жы-
выя істоты, а нават і людзей.

Беларусы верылі ў сілы прыроды. Галоўнымі багамі былі
бог грому Пярун, бог сонца Ярыла, Дажбог або Купала, бог
ветру Стрыбог, было і многа іншых багоў меншага значэння,
або лясных, вадзяных ці хатніх бажкоў. Багам будаваліся свя-
тыні, складаліся ахвяры з жывёл, земляробскіх пладоў ці нават
ваенапалонных.

На тэрыторыі Беларусі, як паказваюць раскопкі, насельніц-
ства жыло шмат тысяч гадоў таму назад.

На рацэ Сож у вёсцы Бердыкі ўдкрыта стаянка, узрост
якой пад 25 тысяч гадоў, а ў Юравічах над Прыпяцьцю — пад
20 тысячай.

Акрамя гэтых дзвіюх найстарэйшых стаянак, адкрыта на
Беларусі каля 800 іншых стаянак з пазнейшых часоў, што
сьцвярджаюць жыцьцё на землях Беларусі 7 тысяч — 2,5 тыся-
чы год назад. Стаянкі адкрытыя на раках Сожы, Проні, Бесядзі,
Іпуці, Дняпры, Прывіці, Гарыні, Бярэзіны, Друці, Нёману і
Бугу. Безумоўна, раскопкі не паказваюць, якой расы гэта былі
людзі, аднак тэрыторыя Беларусі была прытулішчам чалавека
ад часу яго з'яўлення на зямлі. Гістарычныя даныя аб людзях,
што пражывалі на гэтай тэрыторыі, знаходзяць з першага веку
пасыль Хрыста з грэчаскіх і рымскіх кропіцаў — у Піліпа
Старшага, Тацьыта і другіх. Яны называлі славян венедамі.

Пра развіцьцё і стварэнне дзяржаўных арганізацый у ся-
род беларускіх плямён на маем дакладных вестак аж да X ста-
годзьдзя нашай эры. «Повесть временных лет» падае, што
суседзямі беларусаў у той час былі: на поўдні — дулібы або
бужане, далей на ўсход — дзераўляне і паляне, на ўсходзе —
мешчэрা і голядзь, на поўначы — славэны, латгола, сэмігола і
жму́дзь, на захадзе — яцьвягі.

Як ужо было ўспомнена, беларускія плямёны жылі доўгія
часы сваім собскім жыцьцём, маючи сваіх князёў і свой
дзяржаўны лад, што вельмі мала адрозніваўся ад ладу іншых
княстваў. У выпадку небяспекі беларускія плямёны лучыліся
да супольнай абароны.

Найбольшае племя крывічоў утварыла хутка наймацней-
шы дзяржаўны цэнтр са сталіцай у Полацку, і кругом гэтага
цэнтра гуртаваліся іншыя беларускія плямёны. Магчыма, што

на ўтварэнъне палітычнага цэнтру ў Полацку паўзьдзейнічалі наезды норманаў, якія ад IX стагодзьдзя пачалі наяджаць на паўночна-славянскія землі. Летапіс падае, што ў 859 г. варагі бралі даніну з чудзі, меры, весі, славенаў і крывічоў. Аднак імёны князёў, што панавалі тады ў Полацку, летапіс не успамінае. Летапіс гаворыць, што ўжо ў 862 г. варагі былі выгнаныя, але, паводле летапісу, успомненыя плямёны запрасілі да сябе княжыць Рурыка, Сінявуса і Трувера. Рурык засёў у Ладазе, Сінявус — у Белаазёры, а Трувер — у Ізборску. Гісторыкі ня вяраюць у гэтую гісторыю з «запросінамі» і лічаць, што норманы паўторна заваявалі гэтыя землі. З гэтага ёсця аднак бачна, што зямля полацкая ня трапіла пад панаванье варагаў. Таму ёсьць асновы верыць, што дынастыя князёў, што панавалі ў Полацку, паходзіць са старадаўняга крывіцкага роду. Больш-менш у tym самым часе норманы аднак захапілі ўладу над палянамі, заселі ў Кіеве і стварылі там моцную ўладу. Ведаючы значэнне гандлёвага шляху «з варагаў у грэкі», норманы стараліся захапіць ўладу над усімі плямёнамі, што займелі прасторы на гэтым шляху; адсюль амаль безупынныя войны паміж цэнтрами варагаў Кіевам і наймагутнейшым княствам славянскім на поўначы — Полацкім. Асабліва добра гэта разумеў першы кіеўскі гісторык — князь Алег Вешчы, што на кароткі час аб'яднаў пад сваю ўладу ўсе славянскія землі ўключна з Полацкам. Аднак па съмерці Алега ўсе беларускія плямёны вызваліліся, за вынікам Тураўскага княства, што заставалася і далей пад ўладаю Кіева.

Першым гістарычным беларускім князем быў Рагвалод, княжыў ён у другой палове X стагодзьдзя і быў нашчадкам беларускіх князёў, што перад ім панавалі ў Полацку. Скарэйшы сварку між Рурыкавічамі — Уладзімерам і Яраполкам, Рагвалод далучыў да Полацка Тураўскае княства.

Аднак залежнасць апошняга ад Полацка не трывала доўга. Уладзімер, аб'яднаўшы ўсе ўкраінскія плямёны, пачаў падбіваць пад сябе і іншыя ўсходнеславянскія плямёны. Прышло да барацьбы з Рагвалодам. Варажнечা паміж Уладзімерам і Рагвалодам асьпяваная ў старажытных песнях як сумная гісторыя. Справа ішла аб руцэ надзвычайнай прыгажосці князёўны, дачкі Рагвалода, гордай палаchanкі Рагнеды. Да яе сваталіся абодва сыны Святаслава — Яраполк і Уладзімер. Рагнеда — князёўна старога княжацкага роду полацкіх князёў, не хацела выйсці за Уладзімера, які, як вядома, быў сынам Святаслава і ключніцы Малушы. На Уладзімеравае сватанье яна адмовіла

па прычыне, што ня хocha разуваць рабыніча. Уладзімер разгневаўся і пайшоў у паход на Полацк: «Прыйшлі і горад абступілі кругом, і горад запалілі, Уладзімер князь перад народам забіў старого Рагвалода. “Потя” народ, княжну “поя”, “отыде в воласці своя”» (Шаўчэнка, падае за Грушэўскім).

Затрымаецца трохі на постачі Рагнеды таму, што яна займае вельмі пачэснае месца ў гісторыі Беларусі. Рагнеда сілком была прымушана стаць жонкай Уладзімера. Ад Уладзімера яна мела чатырох сыноў і дзьве дачкі. Рагнеда была хрысьціянкай; можна зразумець яе пачуцці, калі мусіла быць жонкай у той час яшчэ паганскага Уладзімера, які, акрамя яе, па свайму звычаю прыдбаў себе яшчэ некалькіх жанок. Гордая беларуска не магла гэтага перанесьці і задумала помсыцца. Уначы, калі Уладзімер спаў, яна ўзяла меч і хацела яго забіць. У tym момантце прачнуўся князь і хапіў яе за руку. Рагнеда прызналася, што шукала помсты. Уладзімер вырашыў пакараць яе съмерцю. Загадаў ёй убрацца як да шлюбу і чакаць яго. Калі ж вярнуўся зь мячом, каб забіць Рагнеду, спаткала яго неспадзянка. У абарону маці выступіў іхні маленъкі сын Ізяслав, які сказаў: «Бацька, ці ты думаеш, што ты адзін тут?». Уладзімер таго не чакаў і няпэўна адказаў: «А хто ж бы цябе тут спадзяваўся?». Ня змог бацька падняць руку на малога рыцарскага абаронцу, бо і ў самога плыла кроў варагаў-рыцараў, таму, парадзіўшыся са старэйшымі баярамі, адправіў маці і сына на іх бацькаўшчыну — Полацкую зямлю.

Вярнуўшыся дамоў, Рагнеда, або, як яшчэ яе называлі, Гарыслава, распачала культурную працу сярод свайго народу, распаўсюджваючы хрысьціянства. Канец свайго жыцця яна правляла ў Заслаўі і памерла манашкай у Заслаўскім монастыры, маючы імя Анастасіі. Ад Рагвалода да Ізяслава Полацк знаходзіўся пад уладай Кіева.

На Рагвалодзе закончыўся род князёў, што былі нашчадкамі чыстай крыві радзімы беларускай. Нідзе ня сказана, каб норманны апанавалі Крывічыну і пасадзілі там сваіх князёў, як гэта было з Кіевам, Ноўгарадам ці іншымі гарадамі. Праўда, палачане плацілі даніну норманам, але ўсё ж заставаліся пад уладай сваіх князёў. Ізяслав распачынае новую дынастычную лінію на Беларусі, хаця яна ўскосна і ёсьць лініяй Рурыкавічай (Уладзімер, бацька Ізяслава, быў Рурыкавіч). Але ў народу было такое вялікае прывязаныне да старое дынастыі, што новы род князёў ад Ізяслава ніхто не называў Рурыкавічамі, але ўнукамі Рагвалода альбо Ізяславічамі.

За часы Ізяслава амаль уся Беларусь сталася хрысьціянскай. Ізяслай дбаў пра дабрабыт і культуру народу. Адзначаўся розумам і лагодным абыходжаньнем з людзьмі. Памёр у 1001 г.

Пасыля съмерці Ізяслава на княжы сталец Полаччыны сеў князь Брачыслаў, сын Ізяслава (1001–1044). Княжанье яго на Полацкім пасадзе — гэта безупынныя войны з Кіеўшчынай за Ноўгарад, Віцебск і Усьвяты. Гарады гэтая былі вельмі важнымі гандлёвымі і культурнымі пунктамі, і завалоданьне імі давала ключ да ўпłyваў ва ўсім усходнеславянскім съвеце. На кароткі час Брачыслаў завалодав Ноўгарадам (1021 г.), але кіеўскі князь зноў адбіў яго ў Полаччыны. У канцы заключоў дамову з Яраславам, у якой Віцебск і Усьвяты былі прызнаныя Брачыславу, а Яраслаў зракаўся ўсіх правоў на іх. Як за Ізяславам, так і за Брачыславам Полаччына ўтримала сваю пэўную незалежнасць, як палітычную, так і гаспадарскую.

Па съмерці Брачыслава ў 1044 г. полацкім князем стаў Усяславаў, званы Чарадзеем. Гады яго княжанья — гэта гады крывавага змаганьня за незалежнасць Полаччыны. Кіеўскому князю Ізяславу ўдалося на кароткі час заваяваць Полацк і ўзяць у палон Усяслава (1067). Нядоўга аднак Усяславаў быў у палоне, бо кіяўляне разгневаліся на свайго нялюбага князя Ізяслава, прагналі яго. А сваім князем паставілі Усяслава Чарадзея. Уся Русь любіла Усяслава і расказвала пра ягоныя вясенныя паходы і адвалу. Не спадабаўся аднак Усяславу Кіеў, ён любіў сваю цяпер асірацелую Бацькаўшчыну і сумаваў за ёю, калі, як гаворыцца ў «Слове аб палку Ігараўым», чуб у Кіеве званы, якія білі на заітурэні у Полацку. Таму неспадзявана пакінуў кіяўлянаў і оччу ўцёк на родную Полаччыну. Канец панаваньня Усяслава — гэта найбольшы рост Полацкага княства.

Усяславаў памёр у 1101 г. Перад съмерцю ён падзяліў Полаччыну паміж сынамі, якіх меў сем: Рагвалода, Рамана, Барыса, Давыда, Расціслава, Юрый і Сьвятаслава.

Пасыля съмерці Усяслава падзеленая Полаччына моцна аслабла. Трэба аднак адзначыць, што Полаччына, хаця і разбітая на ўдзельныя княствы, адчувала, што яна творыць адну цэласць і ў барацьбе зь іншымі князямі (ня полацкім) выступала супольна і бараніла сваю незалежнасць, асабліва перад Рурыкавічамі з Кіева.

Глеб, сын Усяслава Чарадзея, князь Мінскі (1118), доўга і ўпарты змагаўся з Алегам Сьвятаславічам Чарнігайскім за Оршу і Капыль, а з Уладзімірам Манамахам — за Слуцк, Пінск і Тураў. У гэтых змаганьнях на баку Глеба стаялі ліцьвіны. Гэта

ёсьць першая ўзгадка аб адносінах крывіцка-літоўскіх. У 1119 г. Глеб трапіў у палон да Манамаха і хутка ў Кіеве памёр. Мінскае і Турава-Пінскае княства было прылучаны да Кіева.

Барыс Палацкі меў больш шчасціца, бо яго княжанье было больш спакайнейшым. Ён займаўся пераважна пашырэннем культуры і асьветы ў Полаччыне. Заснаваў біскупства з першым сваім біскупам Мінай (у 1105 г.) і працаваў над уманаваннем хрысціянства. Памёр прыблізна ў 1128 г. У tym часе на Кіеўскім пасадзе сеў вельмі здольны князь Месьцілаў I Вялікі (1125–1132). Яму ўдалося ня толькі заваяваць вялікую колькасць колішніх кіеўскіх земляў, але і ўсю Беларусь (1129). Князі полацкія былі сасланыя ў Візантію. На полацкі пасад Месьцілаў пасадзіў свайго сына Ізяслава, але ў 1132 г. народ узбунтаваўся і прымусіў таго пакінуць Полацк.

Толькі Турава-Пінскае княства ўтрымала сваю незалежнасць. Месьцілаў памёр у 1132 г., і зь ім разляцелася яго дзяржава.

На полацкі пасад уступіў Усяслаў, сын Васілька Рагвалодавіча і праўнук Усяслава Чарадзея. Княжанье Усяслава Васількавіча было прысьвечанае гаеньню ранаў, нанесеных панаваннем кіеўскіх князёў. Усяслаў памёр у 1180 г. Летапіс піша, што народнае веча пасля ягонае съмерці не выбірала сабе князя цэлых дзесяць год (1180–1190), каб не зневажаць нябожчыка.

Рэспублікай кіравала 30 старшын, выбраных вечам.

На гэтым фактывічна канчаецца першы пэрыяд у гісторыі Беларусі. Для поўнасці трэба яшчэ ўзгадаць пра іншыя беларускія землі, што вытварылі свае княства, на чале якіх стаялі Рурыкавічы чыстай крыві і якія хаці не пэрыядычна, але ўсё ж такі доўгі час былі ў залежнасці ад Кіева. Гэта былі Турава-Пінскае княства і Смаленскае (крывіцкае). За Турава-Пінскае княства ішлі частыя змаганні між Палацкам і Кіевам, і гэтае княства было то ў залежнасці ад Кіева (часцей), то ізноў пераходзіла да Полаччыны. Дзесь каля паловы XII стагодзьдзя Турава-Пінскае княства аддзялілася і стала жыць сваім собскім жыцьцём. Спрыяла гэтаму Любецкая пастанова 1097 году, дзе было сказана, што княжыя роды пануюць на сваіх землях дзе-дзічна. Любецкая пастанова адносілася да княстваў, што былі пад уладай Рурыкавічаў. Згодна з гэтай пастановай у княствах беларускіх, што былі пад уплывам Кіева, хутка вытварыліся свае дынастыі, якія хаці і былі з роду кіеўскіх князёў, аднак імкнуліся да незалежнасці згодна з волій свайго народу. І так

у княстве Турава-Пінскім, што было нібы дадаткам да Кіеўскага, Яраслаў (1123) распачаў сваю дынастычную лінію, і княства гэтае ўжо ў 1162 г., у часы Юрыя Тураўскага, канчальна парвало з Кіевам і жыло сваім самастойным жыцьцём аж да 1325 г., калі трапіла ў залежнасць да Гедзіміна і ўвайшло ў склад новай беларускай дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага.

Грушэўскі піша, што ў 1150-х тураўцы «вынайшлі» свайго «отчыма», нашчадка Святаполкавага, што быў калісь князем Турава-Пінскім (1113 г., сын Ізяслава, унук Яраслава), і, нягледзячы на два вялікія паходы супраць іх кіеўскіх князёў, утрымалі сваю незалежнасць (Грушэўскі, с. 107–108).

Другім вялікім беларускім палітычным асяродкам было княства Смаленскае. І тут былі князі з роду Рурыкавічаў, але ад году 1160 княжыць там Раман, сын Расыціслава. Ён закладае там сваю дынастычную лінію, затым хутка аддзяляецца ад Кіева, навязваючы лучнасць з княствам Полацкім, маючы на яго вялікі ўплыў, асабліва на князя Месьціслава Давыдавіча (1219–1230). У гэты час Смаленск быў найважнейшай сцяной, што ўстрymоўвала ўсю навалу вандроўных народаў з Усходу на Беларусь.

Смаленскае княства ўвайшло ў панаванье Альгерда ў склад ВКЛ (каля 1350 г.). З прылучэннем Смаленшчыны ўсе беларускія землі аб'ядналіся ў новым беларускім палітычным арганізме — Вялікім Княстве Літоўскім.

Гэта было палітычнае жыцьцё першага пэрыяду беларускай гісторыі, што распачынаецца дзесяць у сутонках гісторыі, а канчаецца ўтварэннем новага беларускага дзяржаўнага цэнтра — Вялікага Княства Літоўскага. Гэты пэрыяд можна назваць Палацкі або Крывіцкі.

Беларускія плямёны вельмі рана навязалі лучнасць зь іншымі народамі. Шляхам з варагаў у грэкі беларускія купцы гандлявалі з Візантыйяй, і гэта спрыяла пашырэнню культуры і асьветы на Беларусі. Найбольш спрыячынілася да гэтага хрысьціянства, што ў канцы X ст. амаль поўнасцю запанавала на Беларусі. Напачатку ўся пісьменнасць была ў стараўгарскай мове (царкоўнаславянскай), хутка аднак разам з творамі ў царкоўнай мове пачалі ўводзіць мову беларускую. Амаль уся паўстаўшая тады літаратура насыла характеристар царкоўна-рэлігійны.

На полі асьветы найбольш заслужылася Эўфрасіння Палацкая, што залажыла жаночы манастыр, у які прымаліся манашкі з найбольш знаных родаў. У гэтым манастыры займаліся

пераважна перапісваньнем кніг, і адгэтуль яны разыходзіліся ва ўсе бакі. Сама Эўфрасіння нарадзілася ў 1102 г. Памерла ў Ерусаліме 23 траўня 1173 г.

У Смаленскім княстве найбольш заслужыўся ў галіне асьветы Клім Смаляціч, што быў ад 1147 да 1154 г. кіеўскім мітрапалітам. Гэта быў найбольшы вучоны-філёзаф тых часоў. Ведаў грэцкую мову, па ім засталася пісмовая памятка — «Пасланне», напісаное да свайго прыяцеля — прэсвітара Тома (памёр у 1164 г.).

У Тураве на полі беларускае культуры працаваў Кірыла, званы Тураўскім. Адукацыю атрымаў ад настаўнікаў грэкаў, што былі пры двары тураўскай княгіні. Па ім засталіся павучэнныні і пропаведзі. Кірыла быў найбольшым аўтарытэтам тых часоў (1130–1182). Ягоныя творы былі знаныя ня толькі ў Беларусі, але і на Кіеўшчыне, у Баўгарыі і Сэрбіі.

Ужо ў XI стагодзьдзі на Беларусі існавалі самастойныя епіскапаты ў Полацку і Тураве, а ў 1137 г. таксама і ў Смаленску.

Пад канец XII стагодзьдзя на Беларусь прыходзяць культурныя ўплывы з Захаду — праз гандаль з нямецкімі купцамі Полацкімі, узвышшоў у арбіту ганзейскіх гарадоў. Уплыў Захаду вельмі павялічыўся, калі шлях да Візантыйскіх закрылі полаўцы. Ад гэтага часу аж да ўпадку самастойнасці Беларусі ў 1793 г. Беларусь усыцяж была пад уплывам заходніх культур. Беларускае пісменніцтва ня мае ў сабе памятак усходніх культур аж ад XII стагодзьдзя. Літаратура ж пазнейшая стаіць пад выразным уплывам літаратуры Захаду.

Нельга не згадаць і пра тое, як стварыўся новы дзяржаўны беларускі цэнтр у Наваградку, а пасля — у Вільні пад назовам ВКЛ.

Увогуле 50 гадоў у гісторыі — гэта надта малы адрезак часу. Але менавіта за гэты час у Наваградку сфармаваўся моцны дзяржаўны цэнтр — Княства Літоўскае, што ад першага выхаду на палітычную арэну меў адразу беларускія характеристики. Гэта даказвае хатця б упорыстая барацьба па скарэнню неславянскіх жмудзінаў і аўкштайтаў. Знаныя ж намі беларускія княствы з цэнтрамі ў Полацку, Смаленску і Тураве амаль без перашодаў улучыліся з новую дзяржаву. Патрэба злучэння ўсіх беларускіх земляў вынікла праз наяўнасць небяспекі з поўдня і мечаносцаў, а пасля крываносцаў — з заходу.

Ініцыятыву ўзяў князь Рынгайт, што, паводле Ваккрэсенскага летапісу, паходзіў з рода полацкіх князёў. Пасвячаныне полацкіх князёў са жмудзінскімі і аўкштоцкімі князямі і

супольная небясьпека перад манголамі і нямецкімі Ордэнамі былі прычынай гэтага аб'яднання.

Аб пасваячанні літоўскай дынастыі з беларускімі князямі гаворыць съпіс летапісаў Пагодзінскага Збору № 1404. Там сказана так: «У вялікага князя Валадзімера Святаславіча другі сын Ізяслав, у Ізяслава сын Брачыслаў, у Брачыслава сын Усяслаў, у Усяслава сын Барыс, у Барыса сын Рагвалод, у Рагвалода сын Расціслаў, у Расціслава сын Давыд, у Давыда сын Віл, у Віла сын Траян, у Траяна сын Віцень, у Віценя сын Гедзімін».

Вялікае Княства Літоўскае — гэта другі гістарычны пэрыяд беларускай незалежнасці. Трэці пэрыяд — гэта чужая акупацыя, што доўжыцца і па сёньня ¹⁴.

¹⁴ У сямейным архіве Грыцкукоў маецца ў скароце варыянт гэтага артыкулу на ўкраінскай мове. — *B. I.*

РЭЛЯЦЫЯ АЛЕСЯ ГРЫЦУКА,
КІРАЎНІКА ГАЛОЎНАГА ШКОЛЬНАГА ІНСПЭКТАРАТУ
ПА БЕЛАСТОЦКАЙ АКРУЗЕ Ў 1943–1944 гг.¹⁵

АГУЛЬНАЯ ПАЛІТЫЧНАЯ СЫТУАЦЫЯ

За часоў нямецкай акупацыі Беласточчыны наступныя палітычныя сілы мелі ўплыў на ўсё беларускае жыцьцё на тых абшарах:

- а) нямецкія акупацыйныя ўлады;
- б) польскае падпольле;
- с) камуністычнае падпольле;
- д) беларускі нацыянальны рух.

Сярод нямецкіх акупацыйных уладаў былі два напрамкі: палітычны і вайсковы. Вайсковае галоўнае камандаваньне глядзела на беларусаў як на свайго саюзніка і старалася мець іх прыхільнасць, каб мець спакойнае заплечча. Палітычныя ўлады глядзелі на мясцове насельніцтва як на будучую рабочую сілу. Інтэлігенцыя мела быць паступова ліквідаваная. Палякі хацелі захаваць у Беласточчыне свой «стан пасядання»¹⁶ і не дапусціць разъвіцца беларускага нацыянальнага руху. Камуністы тварылі дывэрсіі для немцаў, каб аблегчыць палажэнье на франтах. Іх асноўным заданнем была барацьба з немцамі. Як старонікі «неделімой», яны, зразумела, выступалі супроты нацыяналістаў беларусаў. Трэба аднак зразумець, што ў іх радох, дзякуючы нямецкай палітыцы, апынулася

¹⁵ Друкуецца паводле *Białoruskie Zeszyty Historyczne (Białystok)*. 1999. № 11. «Рэліцыя...» транслюіраваная з лацініцы ўкладальніцай кнігі. Камэнтары Вячаслава Харужага да беластоцкага выдання друкуючца тут у перакладзе з польскай мовы і пазначаны зорачкамі.

¹⁶ Тут: кіраваньне, уладу.

паважная колькасьць беларусаў патрыётаў з нацыянальным ухілам. Мэтай беларускіх нацыяналістаў было падрыхтаванне беларускага насельніцтва да таго, каб у спрыяльны мамэnt аднавіць незалежнасць Беларусі і захаваць Беласточчыну як беларускі аштар. Усе на свой спосаб выкарыстоўвалі немцаў для сваіх мэтаў. Палякі мелі сваіх дзяўчат за гаспадынь у нямецкіх камісараў і рабілі даносы на беларусаў-нацыяналістаў і камуністаў. Камуністы мелі сваіх людзей у нямецкіх управах, што дапамагалі ім у іхніх мэтах. Нацыяналісты-беларусы выкарыстоўвалі немцаў пад шыльдай афіцыйнага супрацоўніцтва зь імі, хоць мелі сваю незалежніцкую падпольную партыю, на чале якой у Беласточчыне быў Гелда*, арыштаваны пазней немцамі, а яшчэ пазней расстраляны палякамі. Акрамя немцаў, усе спадзяваліся на развал Нямеччыны, каб на ёе руінах будаваць свае пляны. Калі возьмем пад развагу гэтую сытуацыю на аштарах Беласточчыны, будзе ясна, чаму існавалі ў беларускім школьніцтве розныя некансэквенцыі.

Зараз жа пасыль акупацыі немцамі Беласточчыны, на старыне паасобных людзей, нямецкія вайсковыя ўлады (*Der Oberkommando der Wehrmacht*) дазволілі арганізацію на мясцох беларускія школы. Такі дазвол атрымаў я ў верасьні 1941 г. На аснове гэтых дазволаў на тэрыторыі даўнейшага Бельскага павету ў некаторых мясцовасцях былі зарганізаваныя школы (Гайнайука, Пружана і некалькі меншых). Каб зарганізація школу, трэба было таксама дазволу мясцовага Амтскамісара, які меў даволі аўтаномную ўладу на сваім аштары. Мясцовыя камісары ня вельмі арыентаваліся, што гэта рускі, а што беларускі, і таму калі настаяўнік мясцовы ня ведаў беларускае мовы, ён вучыў па-расейску. Мы не хацелі перашкаджаць, бо з рускіх школ на беларускую было лягчэй пераключыць, ніж закладаць новую. Адгэтуль паходзіць існаваныне «расейскіх» школаў. Немцы думалі, што яны беларускія.

Раёны Нараўкі, Ст[арога] Ляўкова, Семяноўкі і т. п. належалі да Белавескага пушчы, якая мела сваю ўладу і лічылася летній рэзыдэнцыяй Герынга. Гэтыя вёскі мелі быць з часам

* Аўтар меў на ўвазе Беларускую незалежніцкую партыю. Успомненая асoba — **Ян Гелда** (1897–1946), народжаны ў в. Wierzchlesie Сакольскага павету, дзеяч беларускага народнага руху ад часу Першай сусветнай вайны. Арыштаваны органамі бясыпекі ў маі-чэрвені 1945 г., асуджаны і павешаны вясной 1946 г. у Беластоку. Гл.: *Ерик С. Вяртаныне БНП. Менск; Слонім, 1998. С. 54–58.*

ліквідаваныя, хоць пазней пляны зъмяніліся. Аб'яднаньне* вельмі цікавілася гэтымі школамі і скрыта памагала ім, але афіцыйнае ўмешаньне толькі пашкодзіла б.

Польскае падпольле старалася ўсімі сіламі не дапусьціць да адкрыцца беларускіх школаў. Пасколькі, аднак, палякі ня мелі сілы афіцыйна гэтamu перашкодзіць, яны іх байкатавалі. Усім настаўнікам прапанавалася працаўцаць у беларускіх школах, але яны адмовіліся, тлумачачы, што не разумеюць беларускае мовы. Дзяцей сваіх таксама не хацелі пасылаць, каб не «пакалечыліся». На гэта Вы можаце знайсьці многа сьведкаў. Гэта ёсьць абсалютная хлусьня, што польскія дзецы не прыймаліся да школы.

АРГАНІЗАЦЫЙНЫ ПЭРЫЯД БЕЛАРУСКАГА ШКОЛЬНІЦТВА Ў БЕЛАСТОЧЧЫНЕ

Да 1943 г. нямецкія акупацыйныя ўлады ня мелі акрэсленае палітыкі адносна асьветы для мясцовага насельніцтва. Як гэта ўжо было адзначана вышэй, школы арганізаваліся спонтанічна дзякуючы ініцыятыве мясцовай беларускай інтэлігенцыі і пры падтрымцы неафіцыйнай з боку Аб'яднаньня. У 1943 г. пры Civil Verwaltung у Беластоку быў арганізаваны аддзел асьветы, кіраўніком якога быў назначаны беспартыйны немец (Schulrat).

Арганізацыя гэтага аддзелу наступіла ў выніку многіх мэмарандумаў, зложаных Аб'яднаньнем. Спрыяльнымі ўмовамі былі няўдачы немцаў на ўсходніх франтах вайны. Дзеля кіраванья школамі быў створаны Галоўны Школьны Інспектарат** у Беластоку, які паддлягаў беспасярэдня Schulratu, але з практичных прычын нам удалося знайсьці для яго прымешчаньне ў тым самым будынку, што і Аб'яднаньне***. Без падтрымкі Аб'яднаньня Школьны Інспектарат ня меўмагчымасці працы такой, як гэта вымагаў беларускі інтарэс. Дазвол быў

* Беларускае нацыянальна-дэмакратычнае аб'яднаньне (Беларускае задзіночаньне народна-дэмакратычнае) паўстала летам 1943 г. на базе Беларускіх камітэтаў у Беластоцкай акрузе.

** Галоўны інспектарат школьнага ўзынік у другой палове мая або ў чэрвені 1943 г. і функцыянаваў да канца нямецкай акупацыі. Ад пачатку яго існавання кіраўніком інспектарату быў Алесь Грыцук.

*** Сядзіба знаходзілася ў будынку (захаваўся) у Беластоку на вул. Кіеўскай, 3.

толькі для арганізацыі беларускіх школаў. Немцы згадзіліся аплачваць школьнага інспектарат, а школы мелі быць аплачаныя насельнікамі.

Сельскія старасты па загаду або дазволу Амтскамісара (войта) мусілі прызначыць памешканьне. Калі Амтскамісар ня даў дазволу на памешканьне і на аплачваньне настаўніка, школа не могла быць адкрытая. У такіх выпадках школьнага інспектара мусіў асабіста ехаць да Амтскамісара, каб абрабіць яго на сваю старану. Гэта было часамі вельмі цяжка, калі «гаспадыня» ў камісара была непрыхільная да беларускага руху. Інспектарат назначаў настаўніка і выдаваў яму пасьведчаньне, якое было зацьверджанае аўтаматычна нямецкім аддзелам асьветы. Паколькі быў абсалютны недахоп настаўнікаў на гэтае становішча, браліся людзі з рознаю асьветаю з мясцовага насялення на рэкамэндацыю сялянскага старасты і бацькоў. Мінімальная асьвета была 7 кл. пачатковай школы. Мясцовая насельніцтва аплачувала настаўніка. Сялянскія старасты адыгрываў вялікую ролю. Дзякуючы толькі велічэзнай съвядомасці гэтых старастаў і адданасці насельніцтва і настаўнікаў для патрэбы асьветы, былі рэдкія канфлікты між мясцовымі ўладамі і настаўнікамі. Мы ўсе разумелі, што ў канфлікце прайграем толькі мы.

Пасколькі Галоўны Інспектар быў афіцыйнай асобай, назначанай Civil Verwaltung у Беластоку, нямецкія амтскамісары ў большасці ішлі яму на руку, і гэта памагала яму палагоджаўцаць канфлікты між настаўнікамі і сельскімі старастамі, калі такія здараліся.

Афіцыйнае адкрыццё школаў было папярэджанае настаўніцкім курсамі ў Беластоку ўлетку 1943 г. Я дакладна ня памятаю, колькі настаўнікаў брала ўдзел, але прыблізна каля 60. На выкладчыкаў былі запрошаныя прафэсійныя настаўнікі, беларусаведы і грамадзкія дзеячы. Галоўны Інспектарат забясьпечыў курсантамі і харчаваннем.

Школы маглі быць толькі пачатковыя (7 клясаў), але на іншыя школы ў нас нават не хапала ані настаўнікаў, ані магчымасцяў матэрыяльных. Пасколькі з немцамі ішлі пераговоры на 10-гадове навучанье, мы права абыходзілі тым, што, калі была патрэба і дзе была патрэба, там арганізавалася 7 кл.(б) з праграмай навучанья 8-ae клясы. Такіх школаў у 1944 г. было 3: Пружана, Гайнайка, Свіслоч, а праектаваліся ў Нараўцы і Беластоку. У Бельску не было ані настаўнікаў, ані магчымасцяў на больш як 4 клясы. Там былі даволі вялікія перашкоды з боку палякаў, аднак у будучыні там мела быць 7-годка.

Былі велізарныя труднасьці з забесьпячэннем дзяцей сышткамі, алавікамі і г. д. Нярэдка трэба было іх спэкулянтным способам дастаўляць з Генэральнага Камісарыяту (Польшча) або з Рыгі.

У 1944 г. справа крыху палепшылася, і я ў канцы мая змог закупіць 20.000 сышткаў, якія ня ўсьпей разаслаць і каля 10.000 засталося Вам у будынку Інспэктарату.

Разам да 1943 г. існавала ў Белаосточчыне прыблізна 20 школаў. 95 школаў начало працу ў верасні 1943 г. У канцы [траўня] 1944 г. канчала школьны год каля 115 школаў з 140 настаўнікамі. Галоўны Школьны Інспэктарат ня быў у сілах пакрыць усе запатрабаваныні на адкрыццё новых школаў з прычыны браку людзей. Я ня ведаю, якія раёны абнімае ціперашні Сакольскі павет, але там школы не было. Там справа пагоршылася, калі Васілёк¹⁷ перайшоў у партызаны. Адтоль была заява на школу ў 1944 г., але не было настаўніка.

АДЗІН ГОД ПРАЦЫ

Беларусы атрымалі афіцыйны дазвол на школы, але не атрымалі ані будынкаў, якія ў шматлікіх выпадках былі занятыя войскам, ані настаўнікаў, ані матэрыяльнае дапамогі, ані падручнікаў, ані магчымасцяў набыць іх.

Якімі способамі дабываўся сышткі, чарніла, алавікі, я ўжо сказаў. Найтруднейшая справа была з настаўнікамі і школьнімі падручнікамі. Настаўнікаў школілася канфэрэнцыямі і курсамі. Прафесійная настаўнікі, якіх было вельмі мала, адигрывалі ролю, акрамя сваёй працы, інструктараў для малодшых, некваліфікованых.

Савецкія падручнікі былі забароненыя і за карыстаньне імі можна было налажыць галавою. Аднак лямантары савецкія мы мелі, толькі партрэты Сталіна былі выразаныя або заклеенныя. Таксама неадпаведны матэрыял быў выразаны. Ад лістапада мы там падавалі на дзъюю старонках школьні дадатак, у якім зъмяшчалі матэрыялы для чытаньня і іншы фактычны матэрыял для 2–4 класаў. Настаўнікі карысталіся

¹⁷ **Міхась Васілёк** (сапр. **Касцюшэвіч**; 14.11.1905–3.09.1960), паэт, дзеяч заходнебеларускага руху ў 1920–1930-я гг. Паводле афіцыйнай вэрсіі (Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2) Васілёк-Касцюшэвіч яшчэ з 1941 г. выконваў розныя партызанскае заданыні.

якімі хацелі дапаможнікамі, каб здабыць матэрыял, згодны з праграмай.

У гісторыі карысталіся «Гісторыя Беларусі ў картах»¹⁸, выданай рататарным спосабам у Бэрліне. Беларускія падручнікі з савецкай Беларусі да часоў разгрому «Нацдэмамаўшчыны» былі пажаданыя, але іх таксама было мала. Дзіве лініі было ў выхаваныні: 1. Ідэальная, якой заданьнем было выхаваць нацыянальную гордасць. і 2. Матэрыяльная, каб даць дзесяцям фактычны матэрыял для данея клясы. Безумоўна, незалежнасць Беларусі быў галоўны прынцып.

Каб дапамагаць настаўнікам, быў апрацаваны лімантар і чытанка для 2–3 клясаў. Гэтыя кніжкі, якіх я і яшчэ адзін настаўнік былі аўтарамі, ня ўбачыў съвету, бо згарэлі ў друкарні ў Кёнігсбергу.

Як беспасярэдняя дапамога непрафесійным настаўнікам, было зарганізаванае выданьне канспектаў для настаўнікаў рататарным спосабам. Гэтакія канспекты выдаваліся раз на тыдзень. Кіраваў гэтым прафесійны настаўнік у Сьвіслачы і адтуль рассылаў. Канспект такі быў як частка лімантара, і яго атрымоўваў настаўнік і дзеці.

Поўныя сямігодкі зь нядрэнным складам, што не былі горшымі ад быўших польскіх ці савецкіх школаў, былі ў Пружане, Белавежы, Гайнайцы, Нараўчы, Беластоку. Гэта мелі быць гімназіі. А таксама школа ў Сьвіслачы, дзе кіраваў прафесійны настаўнік з вышэйшай пэдагагічнай асьветай. У пэдагагічных справах ён быў правай рукой Інспектара.

РОЗНАЕ

Галоўны Школьны Інспектар мог звольніць з працы кожнага настаўніка, які, як правіла, быў бы вывезены ў Нямеччыну на працу, гэтага ўжо даволі, каб настаўнік выконваў загады Інспектара: ясна рэч, школа засталася б без настаўніка, або іншай, перастала б існаваць. Такіх выпадкаў не было. Настаўнікі і сельскія старасты, як правіла, выконвалі загады Інспектара больш па съядомасці, ніж ад страху.

Гэта абсалютная хлусъня і недарэчнасць, што рыма-каталіцкая дзеці не дапушчаліся да школаў. Маім настаўнікам і кіраўніком пэдагагічнага аддзелу Інспектарату быў настаўнік

¹⁸ Гісторыя Беларусі ў картах. Апрацавала Ніна Абрамчык. Бэрлін, 1942. — 62 с.

катализ з Росі. Сябрамі Аб'яднаньня былі таксама каталікі. Ідэйным кірауніком Беларускай Незалежніцкай Партыі (БНП), якая мела свой аддзел у Беластоку, быў Кс. Гадлеўскі, рымска-каталік, расстраляны немцамі*. Праўда толькі, што палякі не хацелі сваіх дзяцей пасылаць у беларускія школы і настаўнікі палякі байкатавалі беларускія школы. Ад настаўніка вымагалася толькі троху гаварыць па-беларуску.

Савецкае падпольле не перашкаджала арганізацыі і працы беларускіх школаў у Беласточыне, тлумачу гэта тым, што ў партызанах было многа съведамага беларускага насельніцтва. Мяцювае насельніцтва няпрыхільна ставілася б да партызанаў, каб яны шкодзілі школам. Некаторыя сябры Аб'яднаньня левага нахілу, але нацыяналісты, дапамагалі партызанам мэдыкамэнтамі і харчамі. Мяне таксама партызаны не чапалі, хоць былі выпадкі, калі я начаваў у вёсцы, дзе інспектаваў школу, і там прышлі партызаны. Думаю, што яны рабілі правідлоў.

Думаю, што нават такі стан школьніцтва, які мы пакінулі ў 1944 г., быў магчымы толькі дзеля велічэзной радасці і адданыя сваёй справе насельніцтва і настаўнікаў. Гэта ж былі сапраўды беларускія школы. Такой захопленасці ў працы сярод дзяцей, настаўнікаў, бацькоў, працаўнікоў Інспэктарату рэдка можна пабачыць. Усё гэта рабілася амаль бясплатна.

Немцы не мяшаліся да арганізацыі школаў і не выдавалі інструкцыяў адносна навучанья. Некаторыя інструкцыі арганізацыйна-матэрыяльнага парадку атрымоўваў Галоўны Інспектар.

Была арганізацыйная адна экспкурсія настаўнікаў у Нямеччыну. Зьнімкі захаваліся.

* Кс. Вінцэнт Гадлеўскі ад верасьня 1941 г. быў Галоўным школьнім інспектарам Генэральнай акругі Беларусі. У сінезні 1942 г. быў арыштаваны гестапа і расстраляны.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЧАСТИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ», ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БОРЬБЕ КИЕВСКИХ И ПОЛОЦКИХ КНЯЗЕЙ¹⁹

История Киевской Руси — это почти беспрерывная цепь войн. Можно их разделить на две категории. Одни войны велись за расширение и укрепление границ молодого государства, другие, междуусобные, велись за утверждение единства государства и за воссоединение всех восточнославянских племён. Борьбу киевских и полоцких князей можно отнести и к одной, и к другой категории. По мысли автора «Слова о полку Игореве», это междуусобные войны, но даже короткий исторический анализ покажет нечто иное. Основой Киевского Княжества, или Киевской Руси, были поляне и другие близкие им южные славянские племена. Династические связи помогли присоединить к ним северных славян со столицей в Новгороде. Полоцкое же Княжество основали кривичи, близкие к дреговичам, радимичам, северянам и вятичам. Кривичи по своей характеристике очень отличались от племён, входящих в состав Киевской Руси. Они имели разные народные обычая, иной племенной строй. Кривичи тяготели к Западу, тогда как поляне — к Югу. К этому еще надо прибавить разницу династическую. В Киеве восстановилась династия Рюриковичей. Полоцк имел своих князей и Рюриковичей не принял. Согласно летописи, вместе с Рюриком пришел в Новгород другой князь, которого имени мы не знаем, но не задержался в Новгороде, а пошёл далее на юг и определился в Полоцке. Восстановление независимого государства, грозившего перерезать путь с «Варягов в Греки», было очень невыгодно Рюриковичам, и поэтому они всеми силами старались подчинить Полоцк Киеву.

¹⁹ З архіву А. Грыцкука. Знокі аўтара артыкулу.

Первым полоцким историческим князем был Рогволод. В то время в Новгороде правил Владимир, который думал стать киевским князем и воссоединить все восточнославянские племена. На дороге к этому был Полоцк. Причиной к нападению на Полоцк послужил отказ дочери Рогволода, князя Полоцкого, выйти замуж за Владимира. Об этом летопись говорит так: «Владимир послал к Рогволову своих послов со словами: “Хочю пояти дщерь твою себе жене”. На это Рогнеда ответила: “Не хочу розути робичича, но Ярополка хочю”»* (Ярополк был Киевским князем). Рогнеда, княжна старого княжеского рода, не хотела Владимира потому, что он был сыном рабыни Малуши и Святослава, князя Киевского (значит, не чистого княжеского рода, поскольку родился вне брака). Владимир, который хотел иметь Полоцкое княжество своим союзником в войне с Ярополком за Киевский престол, пошёл войной на Рогволова. В жестокой борьбе Рогволод был взят в плен и убит с двумя сыновьями, а Рогнеду Владимир насильно взял себе за жену**. В Сузdalской летописи под 1128 г. позднейшее продолжение истории Рогнеды. У неё родился от Владимира сын Изяслав. Владимир, как известно, имел много жен и наложниц. Рогнеда не хотела с этим примириться и решила убить мужа. Однажды, когда Владимир пришёл к ней и заснул, она хотела его убить ножом, но Владимир в тот час проснулся и схватил её за руку. Владимир решил наказать Рогнеду смертью, но когда сын Рогнеды Изяслав заступился за мать, Владимир пожалел сына, отправил его вместе с матерью в Полоччину и там построил Изяславу новый город и назвал его Изяслав. Полочане радостно приняли Рогнеду с сыном, но Изяслава никогда не называли Рюриковичем, но внуком Рогволода, продолжая тем самым линию Рогволововичей: «И оттоле меч взнимают Рогволожи внучы против Ярославлих внуков»***.

При Изяславе не отмечается в летописях особенных конфликтов с Киевской Русью. Но зато при сыне его Брячиславе велись упорные бои с Ярославом Владимировичем за Новгород, Витебск и Усвяты. Брячислав занял Витебск и Усвяты, а Новгород отдал Ярославу.

* ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Выпуск 8: Сузdalская летопись по Лаврентьевскому списку. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1926. С. 75–76.

** Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Москва: Издательство социально-экономической литературы, 1960. С. 178.

*** ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Выпуск 8. С. 300–301.

Ожесточённая борьба Киевского Княжества с Полоччиной разгорелась при Всеславе Брячиславиче, который в ответ на нападения на его земли отвечал наездами на владения киевские. Этой борьбе автор «Слова о полку Игореве» выделяет особенно много места. Киевская Русь тогда была в расцвете своего могущества, и потому борьба была очень упорной и велась с переменным счастьем. Началась она за стратегические города, принадлежащие к Полоччине, уже упоминаемые здесь Витебск и Усвяты. О жестокости борьбы говорит летопись под 1188 г. Там говорится, что «...Ярославичи — Изяслав, Святослав и Всеволод собрали войско, пришли к Минску и взяли его, причем «иссекоша муже а жены и дети вдаше на щит»*. От Минска Ярославичи двинулись к реке Немиге, где встретились с войском Всеслава: «...произошла злая сеча, в которой пало много народу»**. Ярославичи одолели, и Всеслав бежал. Несколько месяцев позже Всеслав подступно был схвачен Ярославичами и заключён с двумя сыновьями в темницу. Из заключения Всеслава освободили киевляне, которые изгнали своего князя Изяслава и пригласили на престол Всеслава. Всеслав недолго был в Киеве. Он не видел интереса для себя и Полоцка во вмешательстве во внутренние дела Ярославичей и потому, покинув Киев, вернулся в Полоцк, где его границы с севера и северо-запада не были спокойны. Трудно поверить, что геройский Всеслав, званный Чародеем, мог со страхом бежать без боя перед Изяславом, зная, что за ним стоит население. Видно, что он имел иные мысли и не очень интересовался Киевским престолом.

Но на этом борьба с Ярославичами не окончилась. Когда Изяслав укрепился в Киеве, он опять пошел на Полоцк, изгнал Всеслава и посадил там своего сына Святополка. Но Всеслав вскоре вернулся со своей дружиной и выгнал Святополка из своей отчины***. Далее летопись говорит, что в 1076 г. сын Всеволода ходил на помошь своему брату к Новгороду зимой, несомненно, против Всеслава, а летом, после примирения с Изяславом, Всеволод вместе с Владимиром ходили под Полоцк. Зимой 1077 г. ходил Мономах с двоюродным своим братом, Святополком Изяславичем, под Полоцк и «обожгли этот

* Соловьев С. М. История России с древнейших времён. С. 353.

** Там же. С. 353, 694.

*** Татищев В. Н. История российская. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. Т. 2. С. 86.

город. <...> Тогда же Мономах с половцами отпустил Всеславову волость до Одрыска*. Окончательно Всеслав удержал самостоятельность Полоччины и даже расширил её границы.

Со смертью Всеслава войны с Киевской Русью не остановились. Князь Глеб Всеславич вёл борьбу с черниговским Олегом Святославичем за Оршу и Копыль, а с киевским Владимиром Мономахом — за Слуцк, Пинск и Туров. В этой борьбе союзниками Глеба были литовцы, а с Мономахом — половцы. Глеб был побежден, у него отняли Минск, а самого взяли в плен. Глеб умер в Киевской темнице**. Всеславичи не могли забыть потери Минска и старались его отбить у Мономаха. В 1127 г. мы видим новый объединённый поход всех Ярославичей во главе с Мономахом против Полоцких Всеславичей. Киевским князьям помогали торки. Всеславичам, однако, удалось удержаться при своих владениях. В 1129 г. Мстислав звал Всеславичей в поход против половцев. Всеславичи отказались: «Зане не бяхуть его воли и не слушауть его, коли зовешеть в Русскую землю на помошь но паче моляху Бонякови шелудливому на здоровье»***. У Татищева это поясняется так: «Ты с Боняком**** шолудяком здравствуйте оба, управляйтесь сами, а мы имеем дома что делать*****.

Отказ Всеславичей взять участие в походе на половцев был поводом к новой войне с Всеславичами. Всеславичи были разбиты, взяты в плен и высланы в Грецию вместе с жёнами и детьми в 1129 г. Летопись об этом говорит так: «...се же лето поточи Мстислав Полотский князе с жёнами и с детьми в Греции*****.

Но и теперь Ярославичи не надолго удержались в Кривиччине. Около 1133 г. полочане изгнали сына Мстислава Святополка и взяли себе Василька Святославича, внука Всеслава, неизвестно каким образом оставшегося среди кривичей или вернувшегося из заточения. Вскоре Ярославичи потеряли новые владения на Полоччине. Остался у них только Минск. После смерти Мстислава междуусобицы между Ярославичами дошли до такой степени, что не могли больше угрожать земле

* Соловьев С. М. История России с древнейших времен. С. 359.

** Татищев В. Н. История росийская. С. 134.

*** ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1962. С. 303.

**** Боняк — хан Половецкий.

***** Татищев В. Н. История росийская. Т. 2. С. 142.

***** ПСРЛ. Ипатьевская летопись. 2-е изд. Т. 1. С. 301.

Полоцкой. Этим воспользовались Всеславичи и вернулись из заточения на свои княжества, изгнав при помощи населения Ярославичей.

Ослабленные Ярославичи не были в силах больше нанести сокрушительный удар по кривицким князьям. С другой стороны, Полоцчина, разделённая на мелкие княжества между Всеславичами, не могла быть угрозой соседним русским князьям. Конец XII века можно считать концом борьбы внуков Ярослава с внуками Рогволода, или, как их называли, внуками Всеслава. На восточных славянских землях образовалось новое сильное Московское княжество, а кривичи вместе с литовцами образовали новое сильное Великое Княжество Литовское.

Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать:

1. Борьба кривичских князей с Киевской Русью началась у истоков государственного определения этих народов.

2. Варварское обращение киевских князей с кривичами только укрепляло враждебные отношения между этими народами. История с Рогнедой, истребление Ярославичами жителей Минска, смерть Глеба в киевской тюрьме, заточение всех кривичских князей в Грецию является образным доказательством этого.

3. Борьба кривичей с Киевской Русью была борьбой за удержание самостоятельности для Полоцка и борьбой за укрепление и расширение Киевской Руси.

4. Войны были одной из причин падения Киевской Руси и образования впоследствии Великого Княжества Московского, также одной из причин падения Полоцчины и восстановления Великого Княжества Литовского.

Нам теперь становится ясно, почему автор «Слова о полку Игореве» со скорбью смотрит на эти события и взывает: «...склоните свои стяги и вложите свои мечи поврежденные».

Перейдём теперь к отдельным выражениям в «Слове о полку Игореве», относящимся к этим историческим событиям.

Автор начинает эту часть «Слова» словами: «Ярославе и вся внуце Всеславли». Владимир Набоков предполагает, что здесь идет речь о Ярославе Галицком*. Н. К. Гудзий говорит в пояснениях к «Слову о полку Игореве», что это был Ярослав Всеволодович, князь Черниговский**. Читать, однако, эти

* Набоков Владимир. Слово о полку Игореве. Нью-Йорк, 1960. С.125. На англ. языке.

** Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков. 7-е изд. Москва: Просвещение, 1966. С. 63.

слова так, как они были написаны в первом издании «Слова» и в Екатериновской копии, будет неверно. Как мы видим из нашего исторического обзора, на всём протяжении борьбы нет никакого Ярослава, который так жестоко сражался со всеми внуками Всеслава, с последствиями, настолько тяжёлыми для Полоцка и Киева. Ни Ярослав Святославич, князь Черниговский, ни Ярослав Владимирович, князь Галицкий, ни Ярослав Изяславич, князь Луцкий, войн самостоятельно с Всеславичами не вели. Поэтому, кажется, верно будет предполагать вслед за Д. Лихачёвым, что здесь вкрадась ошибка. Д. Лихачёв предлагает читать не «Ярославе и все внуцы Всеславли», а «Ярославли все внуцы Всеславли»*. Это будет означать: «Все внуки Ярослава со всеми внуками Всеслава» и будет согласно с лептосью, которая говорит: «Оттоле меч взнимают Рогволожи внуци противу Ярославли внуков». Будет тоже ясно, что здесь речь идёт о долгой борьбе Полоцчины с Киевщиной, борьбе, охватившей всех кривических и всех русских князей. Из нашего исторического очерка тоже видно, почему автор «Слова» посвятил так много места родоначальнику кривических князей Всеславу Брячиславичу, званому Чародеем. Дальше автор «Слова» говорит: «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганых на землю Русскую, на жизнь Всеславию». Здесь говорится о том, что Мономах, чтобы одолеть Всеслава, позвал на помощь половцев. Позднее Всеславичи в войне с Мстиславом звали на помощь литовцев. В XII веке все потомки Ярослава разделились на большие группы — Ольговичей и Мономаховичей, но по отношению к потомству Всеслава обе группы выступали совместно как Ярославичи.

Всеслав действовал «на седьмом веке Трояна». Н. К. Гудзий поясняет «седьмой век» как условное число, означающее давность**. Согласно Д. Лихачёву, «седьмой век» означает последний век, а славянский бог Троян означает языческие времена. С этим можно согласиться, так как действительно Всеслав действовал во время последних языческих восстаний среди восточных славян. Говоря о быстроте передвижений Всеслава, автор «Слова» говорит, что он «...из Киева дорыскаше до кур Тмутороканя». Интересно знать, чего искал Всеслав в далёкой

* Лихачёв Д.И. Слово о полку Игореве. Вступит. статья. Ленинград: Советский писатель, 1953.

** Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков. 7-е изд. С. 68.

Тъмуторокани? Яснее будет, когда мы возьмём во внимание, что Тъмуторокань была в большинстве колонизированная северянами, племенем, самым близким к кривичам. Всеславу, который нуждался в военной дружине, в Тъмуторокани легче всего было подыскать себе воинов в дружину.

Упоминая о Новгороде, автор «Слова о полку Игореве» говорит: «...утре же вонзе стрикусы*, отвори врата Новуграду, расшибе славу Ярославу». Ярослав, прежде чем быть князем в Киеве, был князем в Новгороде. Он показал себя там как очень хороший хозяин и даже дал населению особенные привилегии. Его считали непобедимым воином. Новгород всегда был во владении Ярославичей, а его князья держали сторону Киева в борьбе с Полоцком.

Неясно ещё то, что автор «Слова» хотел сказать в выражении: «Тъй клюками подперся, окони и скочи къ граду Киеву и дотчеся стружием злата стола Киевского», а перед тем: «...връже Всеслав жребий о девице себе любу»**. Все исследователи «Слова о полку Игореве» поясняют так: девица любая — это Киевский престол, которого Всеслав не мог одержать военной дорогой и потому старался его достать хитростями, опираясь на свою конную дружину. Но только «коснулся» престола, как автор говорит, «...дотчеся стружием». Со всех исторических сведений видно, что Всеслав попал на Киевский престол совсем не хитростями. Наоборот, Всеслава «хитростями» Ярославичи взяли в плен, привезли в Киев и заключили в темницу. Население Киева по своей воле освободило его и поставило своим князем на место изгнанного ими Изяслава. Что Киев не был ему «любая девица», видно тоже из того, что Всеслав с лёгким сердцем покинул его и уехал в Полоцк. По-моему, это только поэтическое выражение автора, не очень дружелюбно настроенного к Всеславу.

Следует ещё задержаться на географическом освещении некоторых названий, связанных с походами Всеслава.

По образному выражению «Слова», князь Всеслав Полоцкий «...скочи вльком до Немиги съ Дудуток». Положение этих местностей и до нынешнего времени точно не выяснено. Н. К. Гудзий считает, что Дудутки — это маленький городок на

* Слово «стрикусы» в памятниках древнерусской литературы не встречается. Д. Лихачёв предполагает, что оно, возможно, происходит от старонемецкого, что означает «секира». Кажется, это будет правильно.

** Лихачёв Д. И. Слово о полку Игореве. Примечания. С. 70.

юг от Минска. К. В. Кудряшев с этим не согласен. Он говорит, что в районе действий Всеслава селений, сходных по топонимике с Дудутками, есть много. Есть Дуду около Новогрудка и другие вблизи среднего течения Березины, но так как они находились на запад от Минска, за нёманской Березиной, то есть за границами владений Всеслава, их нельзя признать за древние Дудутки. Если подумать, что Ярославичи, зная, что Всеслав пойдёт на них, отступили от Минска на юг, чтоб избежать решительного столкновения с Изяславом или искать более стратегического положения к решительной схватке, тогда можно согласиться с Гудзием, но кажется, это не будет вполне верно. Вернее, что Ярославичи пошли навстречу Всеславу. Так как Всеслав был тогда в Новгороде, местность Дудутки надо искать на севере от Минска. Кажется, вернее всего будет согласиться с мнением академика А. С. Орлова, что Дудутки — это местность близ Новгорода. Карамзин вспоминает, что в его время был монастырь «на Дудутках»*. С этих-то Дудуток Всеслав пошёл навстречу Ярославичам. Как мы уже вспоминали, на реке Немиге произошло большое сражение, в котором обе стороны понесли большие потери, но войска Всеслава были разбиты. В районе, где произошла эта битва, есть только одна река Немига, приток реки Свислочи, на берегах которой расположен Минск. Немига представляет собой небольшой ручей, который только в половодье становится многоводным**. В высохшем русле этой реки теперь находится в Минске Сennый Рынок. Большинство исследователей «Слова о полку Игореве» отождествляют эту реку с Немигой, на которой произошла битва Всеслава с Ярославичами.

Часть «Слова о полку Игореве», посвящённую Всеславу Брячиславичу, автор оканчивает философической мыслью: «Ни хыту, ни горазду, ни птицу горазду суда божия не минути». По-видиму, мысль эта относится к Всеславу, который не смог расширить своих владений, но вернее будет её отнести к главному противнику Всеслава Изяславу, который был позже убит на Нежатиной Ниве в междуусобной борьбе Ярославичей.

* Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков. 7-е изд. С. 68.

** Кудряшов К. В. Слово о полку Игореве в историко-географическом освещении // Слово о полку Игореве: Сб. статей. Москва: Государственный литературный музей, 1947. С. 82–83.

У 46-Ю ГАДАВІНУ
ПРАГАЛОШАНЬНЯ
НЕЗАЛЕЖНАСТЬЦІ БЕЛАРУСІ²⁰

Дастойныя айцы, высокапаважаныя госьці, Спадарыні і Спадары!

У першую чаргу я хачу падзякаваць арганізатарам гэтага съвта за гонар, якім яны мяне адарылі, запрасіўшы прамаўляць да Вас у такі вялікі дзень для беларускага народу. Гэта ёсьць прыемнае і адначасова цяжкае заданьне. Прыйменае, бо мы ўсе аднолькавае думкі, усіх нас сягоньня лучыць пашана да геройства і мудрасьці нашых вялікіх дзядоў і бацькоў, тварцоў Акту 25 Сакавіка, якім была прагалошана незалежнасць Беларусі. Калі мы ўчытаемся ў Трэцюю Ўстаўную грамату канстытуцыі Беларускае Народнае Рэспублікі, пабачым, што такое дэмакратычнае і мудрае канстытуцыі не патрапілі да сягодняшняга часу стварыць іншыя народы. Найбольшая вартасць яе ляжыць у яе народным характары. Бо пісаў яе селянін са Смаленску і Гродзеншчыны, пісаў яе работнік з Віцебску, Магілева, Менску і Беластоку, пісаў яе беларускі прафэсар, настаўнік, лекар, інжынэр і адвакат. Адным словам, пісаў яе беларускі народ, і таму як доўга будзе існаваць Беларускі Народ, так доўга ў яго сэрцы як найбольшая каштоўнасць будзе існаваць несъмяротны Акт 25-га Сакавіка. Ён лучыў нас, лучыць і будзе лучыць, як яднае нас таксама падзіў да мудрасьці і геройства ягоных творцаў і абаронцаў. За яго пайшла на выгнаньне рада БНР, каб перад съветам бараніць правы і волю беларуса, выяўленага гэтым Актам. За яго ішлі паміраць случчакі. За яго напаўняла польскія турмы Грамада. За яго напаўнялі турмы і лягеры Савецкага Саюза так званыя нацдэммы. За яго ішла змагацца Бела-

²⁰ З архіву А. Грыцкука. Арыгінал напісаны на лацініцы.

руская Краёвая Абарона²¹, Вітушка²², Родзька, Гелда і многа іншых. Доўгі і вялікі ліст Змагароў!

У яго імя сабраўся II Усебеларускі Кангрэс²³, каб хоць колькі мага запярэчыць няволі. Лучыць нас таксама тут жаль, чаму мы яшчэ не належым да сям'і вольных народаў, калі толькі ў апошніх гадах столькі ўжо атрымала незалежнасьць народаў, у якіх узровень палітычнага ўзгадаваньня, культуры і нават нацыянальнай съведамасці далёка ніжэй ніж наш. Народаў, што нават стаяць яшчэ на ўзроўні людаедства. Вось тут і цяжка гаварыць. Нам хоцацца, каб у кожную гадавіну прагалошанья незалежнасьці Беларусі віднейшы быў канец няволі нашае Бацькаўшчыны. Часам нам здаецца, што дзень вызвалення ўсё аддаляецца. Адно аднак мы можам напэўна сказаць: «Хаця мы і ня бачым мамэнту нашага асвабаджэння, але ён набліжаецца. У сягодняшній міжнароднай абстаноўцы падзеі мяняюцца так хутка, што найбольшыя палітыкі і сацыёлягі нічога ня могуць прадбачыць». Нам таксама цяжка штосьць прадбачыць. Адно ёсьць пэўнае: Беларусь будзе вольнаю!

Як разъляцелася царская турма народаў, таксама разъляціца і камуністычная, а на яе дружах паўстануць вольныя народы, а між імі нашая слаянная Бацькаўшчына Беларусь. Гэтага мы мусім чакаць і да гэтага мамэнту рыхтавацца. Калі мы не дачакаемся, то нашыя дзеткі павінны быць прыгатоўленыя да гэтага.

Мы сягоныя на эміграцыі. Свабодалюбная Канада прыняла нас і дала магчымасць жыць свабодна, любіць сваё, захоўваць свае традыцыі, маліца па-свойму, працаўаць. Нехта з нас скажа: «Што ж мы тут можам зрабіць?». Мы можам многае зрабіць.

²¹ Беларускія вайсковыя фармаваныні, створаныя паводле загаду в.а. генэральнага камісара Беларусі Курта фон Готбрэга ад 23 лютага 1944 г. і мабілізацыйнага загаду презыдэнта Беларускай цэнтральнай рады Радаслава Астроўскага ад 6 сакавіка 1944 г. Налічвалі 39 рэгулярных батальёнаў і 6 сапэрных батальёнаў (камандуючы БКА — Франц Кушаль). Усяго налічвалі каля 26 тыс. чалавек. Мэта БКА — змаганье з савецкім партызанамі і ў пэрспэктыўе — з Савецкай Арміяй.

²² **Міхась Вітушка** (1907–2006), вайсковы дзеяч. З 1945 г. кіраўнік антысавецкай нацыянальнай барацьбы ў Беларусі. Зъ сярэдзіны 1950-х гг. на эміграцыі. Жыў і памёр у Заходній Нямеччыне.

²³ II Усебеларускі Кангрэс прайшоў 27 чэрвеня 1944 г. у Менску. На ім адзіным заканадаўчым і выканавчым прадстаўніком беларускага народа была прызнана Беларуская цэнтральная рада (кіраўнік — Радаслав Астроўскі).

Можа, часамі мы і ня так робім, як трэба, але мы людзі і мы, як усе людзі, часамі мылімся. У пачатках нашае эміграцыі мы часамі нялоўка знаходзілі супольную мову ўва ўсім²⁴. Ня трэба гэтаму вельмі дзівавацца. Прыехаўшы сюды, мы былі пад сувязкім уплывам беспасярэдняга змаганьня за нашую незалежнасць у падпольі, у палітычных арганізацыях, у вайсковых адзінках розных колераў. Тут, далей ад беспасярэдняе пагрозы, але ўсё яшчэ з думкамі вельмі хуткага ўключэння ў новае актыўнае змаганьне, мы стараліся прышчапіць свае ідзі нашым сябрам па змаганьнях. Адсюль непараразімельні, якія часамі мелі нават троху завойстры характар. Трэба адцеміць, што гэта быў час вялікага напружаньня халоднае вайны, і ня толькі мы, але нават найбольшыя палітыкі і валадары вялікіх дзяржаваў нічога не маглі прадбачыць і падрыхтаваліся да найгоршага. Сягодня палажэнне зъмянілася. Адпаведна павінна зъмяніцца тактыка нашае працы на эміграцыі, бо мэта застаецца заўсёды адна — гэта нашая незалежнасць.

На нашай Бацькаўшчыне ідзе русіфікацыя і дэнацыяналізацыя. З другога боку, сталінскі тэрор трохі аслаб, і нашыя вучонныя і пісьменнікі штораз часцей падымаюць голас у абарону мовы і патрэбай беларускага народу. Гэта, праўда, яшчэ слабыя галасы, але яны ёсьць і пабольшваюцца. Вызвы моладзі «на цаліну» вельмі аслабляюць наш нацыянальны патэнцыял²⁵, але ўсё-такі можна съмела сказаць, што беларускі дух на Бацькаўшчыне не памёр. Больш таго: судзячы па прэсе, у літаратуры ён узмацняецца.

Расейскі камуністычны калос, хоць і трэскае ўжо, але яшчэ моцна трymае ў ланцугах ўсё яму падуладнае.

Што ж на Захадзе? Тут мы назіраем зусім штось іншае. Ужо за наших эміграцыйных часоў некалькі дзясяткаў народаў атрымалі незалежнасць безь вялікага высілку, за выключэннем хіба Альжыру. Вялікае разуменне неабходнасці свабоды для чалавека ў заходнім съвеце дыктуе колішнім дзяржавам зрачыся свайго панаваньня і дазволіць народам жыць як яны хочуць. Яшчэ толькі пазаўчора прэм'ер-міністр Англіі²⁶

²⁴ Маецца на ўвазе раскол паміж прыхільнікамі БЦР і Рады БНР.

²⁵ Вельмі шмат моладзі выїжджаля на асваенне цаліны ў Казахстан так званым вахтавым мэтадам і вярталася назад.

²⁶ Няясна, пра каго вядзеца гаворка. У 1964 г. прэм'ер-міністрамі Вялікабрытаніі былі: кансэрватор Аляксандар Дуглас-Х'юм (Duglas-Hume, 1963–1964), яго зъмяніў лейбарыст Гаральд Ўілсан (Wilson), які кіраваў да 1970 г.

сказаў, адведваючы афрыканскія новыя дзяржавы, што пара каляніялізму мінула і Англія прызнае незалежнасць кожнай дзяржавы, што яшчэ знаходзіцца пад яе панаваннем, калі толькі тая захоча. І вось даходзіць да абсурду: 450.000-чны паўдзікі народ у Замбіі атрымоўвае незалежнасць, а беларускі народ з высокай і старой культурай церпіць няволю.

Ёсьць яшчэ і іншыя ненармальнасці ў сягодняшнім съвеце. Напрыклад, калі якісь народ (некамуністычны) уваходзіць у канфлікт з другім народам, ці то імкнуўшыся да свабоды, ці то для палагоджаньня іншых палітычных разъбежнасцяў, гэта аўтаматычна робіцца канфліктам усяго съвету. Гэта ўжо ня ёсьць справа аднаго ці двох народаў, гэта аўтаматычна зъяўляецца справай Аб'яднаных Нацый. Гэта мы назіралі і назірам у Конга, Альжыры, Малайзіі і цяпер у Кіпры. Калі ж такі канфлікт створыцца ў камуністычным съвеце, гэта аўтаматычна прызнаеца справай унутранай і ніхто ня мае права ўмешвацца. Савецкі Саюз пагражая Захаду ў часах крызісу ў Конга, умешваўся і актыўна дапамагаў у Кубе, Конга, Альжыры. Грэзіць цяпер, калі справа Кіпру на парадку дня. Калі ж былі канфлікты ва Ўсходній Ніямеччыне, Польшчы і (найбольш рэдкі выпадак) рэвалюцыя ў Вугоршчыне²⁷, гэта была выключна справа Савецкага Саюзу, і Захад умыў руکі. Не нашая тут справа разъбирацца, чаму гэта так ёсьць, у чым ляжыць агресіўнасць камуністаў і пасіўнасць дэмакратоў, але съцвердзіць мусім, што так ёсьць. І нас цікавіць нашае паложанье ў съвяtle вышэйсказанага.

У сорак шостую гадавіну нашай незалежнасці мы бачым пасіўнасць Захаду і палітыку неўмяшаньня ў справы па-за жалезнай заслонай, дзе ляжыць наша Бацькаўшчына. Пры такім становішчы было бы самагубствам пачынаць на Бацькаўшчыне якійсь рэвалюцыйны рух, ведаючы, што ніхто не дапаможа, а Москва патрафіць цэлья народы вынішчыць. Зъмены ў гэтай міжнароднай палітыцы не прадбачацца.

Глянем цяпер на сябе самых.

Мы ня ёсьць тыя самыя, што раней. Прыйехаўшы ў Канаду, мы мелі між 20 і 40 гадоў. Мы маглі і былі гатовыя ў кожны мамэнт сарвацца да актыўнага змаганьня са зброяю ў руках. Сяньня мы ёсьць між 40 і 60. Каб мы і хацелі, нас ніхто ня возьме. Зь іншага боку, мы за гэтыя гады набраліся вялікага досьведу ў грамадzkай працы. Але адно ў нас усіх засталося — лю-

²⁷ Маюцца на ўвазе падзеі 1953 (ГДР) і 1956 гг.

боў да нашай Радзімы. Імкненъне да яе незалежнасці і вера, што мы гэтую незалежнасць атрымаем. Каб мы гэтае веры ня мелі, мы не сабраліся б сяньня тут..

Мы тут можам нешта рабіць для справы незалежнасці нашае Бацькаўшчыны. Гісторыя вызвольных рухаў і ролі эміграцыі ў гэтым нам падкажа, што рабіць. Усім ведама, колькі адзін Падэрэўскі²⁸ зрабіў для справы адзыскання незалежнасці Польшчы. Усе, каго гэта цікавіць, ведаюць, як з найменшымі ахвярамі для народу эмігрант Масарык²⁹ здабыў незалежнасць для Чэхіі.

Мы ня мелі, на жаль, у 1918 г. ані Падэрэўскага, ані Масарыка, і нам было цяжэй. У сядодняшнія часы на Захадзе для адшуканья незалежнасці патрэбная толькі моцная воля народу. За жалезнай заслонай для гэтага патрэбна крывавае змаганье і дапамога звонку. Вось і нашае заданье гэткае ж: падрыхтаваць патрэбную дапамогу звонку. Як мы гэта можам зрабіць? Мы асабіста маём ня вельмі шмат такіх магчымасцяў. Калі мы можам хаціць дабіцца, каб нас добра ведалі і шанавалі магутныя гэтага съвету, гэтага ўжо будзе вельмі многа. Што ж мы маём сяньня ў Канадзе? Нічога амаль. Але вось расцуть нашыя дзецы. Некаторыя зь іх ужо амаль дарастваюць, а іншыя зусім малыя. Калі мы з нашых дзяцей выгадуем паслоў да парламэнту, што нашую справу будуць бараніць і падтрымоўваць на палітычным грунце; калі нашыя дзецы вырастуць на прафэсараў і па ўніверсytетах будуць пропагандаваць Беларусь; калі мы будзем мець на эміграцыі пісьменнікаў з узнагародамі Нобэля, слаўных лекараў, інжынэраў, іншых вялікіх людзей, і калі яны будуць съведамыі беларусамі, хоць нават і

²⁸ **Ігнацы Падэрэўскі** (18.11.1860–29.06.1941), знакаміты піяніст і кампазытар, якога ў канцы XIX – пачатку XX ст. называлі раўназначным Фэрэнцу Лісту. У 1918 г. узнічалаў першы ўрад незалежнай Польшчы, спэцыяльна вярнуўшыся з-за мяжы. Аднак магчыма, Грыцук мае на ўвазе і тое, што Ігнацы Падэрэўскі ў 1940–1941 гг. узнічальваў польскі ўрад у эміграцыі. Памёр у Нью-Ёрку.

²⁹ **Томаш Гарыг Масарык** (07.03.1850–14.09.1937). Напачатку Масарык атрымаў прызнанье як вядомы філёзаф-пазытывіст. Быў прафэсарам філязофіі Праскага ўніверсytetu (1882–1914). Пасля пачатку Першай сусветнай вайны (сынежань 1914) выехаў у эміграцыю. Заснаваў у Парыжы Чэскую нацыянальную раду, мэтай якой было стварэньне незалежнай дзяржавы. У сынежні 1918 г. прыехаў у Прагу (абраны прэзыдентам створанай Чэхаславакіі месяцам раней). Тройчы пераабіраўся прэзыдентам: у 1920, 1927, 1934 гг.

ня з вельмі чыстаю беларускаю моваю, яны прынясуть нашай справе незалежнасьці большую карысцьць, чым мы нават спадзяёмся. Не заўсёды ад нас залежыць, каб мы маглі вывучыць нашых дзетак, выхаваць на вялікіх людзей, але ад нас шмат залежыць, каб нашыя дзецы, калі будуць слáўныя, ведалі свае карані. Вельмі важнае нашае жаданьне даць дзецим веды пра Беларусь і прышчапіць да іх прыхільныя пачуцьці да Беларусі, месца народжання іх бацькоў і дзядоў. Гэта таксама нялёгкая справа. Каб навучыць нашых наступнікаў любіць тое, што мы любілі, трэба зрабіць да гэтага адпаведныя абставіны. Калі мы будзем мець сваю беларускую царкву (лепш, каб адну), калі мы будзем мець прыгожы і ўтульны будынак і калі ў ім арганізуецца грамадзкае жыццё так, што і мы самі, і нашыя дзецы будуць туды хадзіць з задавальненнем, мы зробім вельмі многа. Гэта, безумоўна, было б ідеалам.

Мне здаецца, што мы адзначаем угодкі незалежнасьці Беларусі не таму, каб адбыць ававязак прыйсьці і зараз жа забыцца на ўсё тут сказанае, але найперш каб адхыць народным духам, набраць веры ў нашу праўду, набраць сіл і часам нават пераканання, што мы пераможам, што Беларусь будзе вольнаю і што нам трэба працаўваць для справы вызвалення Беларусі бяз розынцы на тое, ці мы вернемся калісь, ці не. І любоў да нашае Бацькаўшчыны, якую мы маєм, мы павінны перадаць нашым наступнікам. Ня трэба вельмі праймацца, калі нашыя дзеткі ня так прыгожа будуць гаварыць па-беларуску, як мы. Няхай яны хоць і ў канадскай мове, але выкажуць кахраньне да Беларусі і дадуць у выпадку патрэбы ёй падтрымку. Гэта будзе лепш за тое, калі некаторыя з папярэдняй нашай эміграцыі ў прыгожай беларускай мове пасылаюць Беларусь у савецка-рускасе ярмо. Калі мы пакінем сягдняшнюю акадэмію з думкамі штось зрабіць для таго, каб Беларусь была вольная, гэтая сяньняшняя акадэмія выканала сваё заданьне.

А Беларусь-такі будзе вольная! ³⁰

³⁰ Апошні сказ прыпісаны А. Грыцуком ад руکі.

У 46-Ю ГАДАВІНУ СЛУЦКАГА ПАЎСТАНЬНЯ³¹

Спадар Старшыня! Высокадастойны айцец Мікалай! Вельмі паважаныя спадарыні і спадары! Перад хвілінау мы пачулі прачытаны ліст імёнаў тых, што аддалі сваё жыцьцё ў барацьбе за вызваленьне нашае Бацькаўшчыны з чужацкага паняволеня. Тут былі прачытаныя імёны духоўнікаў, вучоных, грамадзкіх і палітычных дзеячоў, сялян і рабочых. Гэта прадстаўнікі ўсіх слаёў нашага грамадзтва. Мы ведаем, што гэта не камплетны ліст. Ён толькі сымбалічны, бо каб злажыць ліст імён усіх тых, хто ахвярна злажыў сваю галаву за волю Беларусі, то ліст гэты быў бы такі доўгі, што чытаць яго прыйшлося б, можа, цэлы год, а то і даўжэй.

Ад Кастуся Каліноўскага па сядзіншні дзень ужо многа мільёнаў беларусаў загінула ў барацьбе за сваё нацыянальнае вызваленьне. Мусіць, драгая і важная справа існаваньня народу ў сваёй собскай дзяржаве, калі для яе не завялікая ахвяра нават жыцьцё. Героі ня толькі тыя, што з аружжам у руках ляглі ў баях, але і ўсе тыя, што, супраціўляючыся паняволенню, былі замучаныя ў падвалах НКВД, у рабочых і канцэнтрацыйных лягерах на далёкай Поўначы ці ў пясках Казахстану. Вось сяньня мы, тыя, што ўцалелі, у 46-я ўгодкі Слуцкага паўстаньня, перад імі ўсімі схілем нізка свае галовы ў жалі і ў пашане да іх. Гадавіна Слуцкага паўстаньня не прыпадкова была абраная беларусамі як дзень жалобы па героях. У гісторыі беларускіх вызвольных змаганьняў яна займае асаблівае мейсца. Ня толькі беларусы, але і чужыя, што студыююць гісторыі народных паўстаньняў, ня могуць знайсьці падобнай выявы мужнасці і геройства. Можна безь вялікае памылкі сказаць, што ў 1920 г. уся Случчына была ў баях. Здольныя да нясення аружжа пайшлі ў вайсковыя рады. Старэйшыя, жанчыны, а нават падлеткі тварылі подзвігі, арганізуючы лязарэты, майстэрні

³¹ З архіву А. Грыцука. Арыгінал напісаны на лацініцы.

зброй, інтэнданцкія адзінкі і падтрымоўваючы духоўна сваіх мужоў, бацькоў і братоў. Случчакі здавалі сабе справу зь няроўнасці змаганьня, але яны спадзяваліся на падтрымку іншых, а асабліва вялікіх вальналюбных народаў. На жаль, ані Случчына, ані ўся Беларусь спадзяванае падтрымкі не атрымала. Мы на Захадзе былі замала знаныя. Наша тагачасная эміграцыя спалнянівалася або зрусіфіковалася і працавала якраз на карысць нашых ворагаў. Польша, Літва, Латвія і Эстонія, што мелі добра распрацаўвалае імя сваіх народаў, атрымалі адпаведную падтрымку, у выніку чаго атрымалі незалежнасць. Каб случчакі атрымалі хоць частачку такое дапамогі, якую сёньня атрымоўваюць розныя камуністычныя партызаны, мы не былі б цяпер на эміграцыі, а працавалі б у сваёй вольнай Беларусі. У 46-ю гадавіну Слуцкага паўстаньня мы мусім сабе пра гэта памятаць.

Ад лістапада да сьнежня случчакі вялі вялікія адкрытыя бай з бальшавіцкай навалай. У канцы сьнежня 1920 г. вайсковыя адзінкі перайшлі раку Лань і здаліся польскім уладам. Іншыя перайшлі ў падпольле. Аднак партызанскае змаганьне на Случчыне вялося аж да 1923-га году. Наколькі занятая было змаганьне беларускага народу, гаворыць той факт, што ў баях 1920–24 гадоў брала ўдзел каля 30.000 партызанаў, якія звязалі па-над 200 збройных або меншых сутычак з бальшавікамі.

Мы бы абніжылі вартасць Слуцкага паўстаньня, каб разглядалі яго як стыхійны выбух народу ў роспачы. Яно было б для нас менш зразумелае.

Яго трэба разглядаць як съведамае паўстаньне народу ў абароне сваіх правоў. Аб гэтым найлепш гаворыць рэзалюцыя Краёвага зьезду Случчыны: «Першы беларускі зьезд Случчыны вітае Найвышэйшую Раду Беларускай Народнай Рэспублікі і заяўляе, што ўсе свае сілы аддаць на адбудову Бацькаўшчыны. Таксама катэгарычна прэтэстуе супраць заніцця нашае Бацькаўшчыны чужацкім і самазванымі савецкімі ўладамі. Хай жыве вольная, незалежная беларуская Народная Рэспубліка ў яе этнографічных межах!»

Гэтая рэзалюцыя і дэкларацыя Рады Случчыны гавораць нам пра цягласць і лягічнасць усіх змаганьняў беларускага народу. Калі мы парадуем тэстамэнт Каствуся Каліноўскага, Акт 25 Сакавіка і дэкларацыю Рады Случчыны, мы ўбачым цягласць і мэты гэтай барацьбы. А гэта: скінуць зь Беларусі ярмо паняволен'ня. Таму і Слуцкае паўстаньне трэба разглядаць як вынік цэлага комплексу гістарычных падзеяў, што адбыліся да

таго часу. Беспасярэднім жа імпульсам для яго былі пастановы 1-га Ўсебеларускага Кангрэсу.

1917–1921-я гады былі бурлівія на Беларусі і памятныя ў падзеях. Бальшавіцкі пераварот быў сустрэты як адзнака, што надышоў час будаваць сваю нацыянальную краіну. Створаная Вялікая Беларуская Рада, у адказ на абвешчаныне Менскім Саветам бальшавіцкае ўлады, выдае Грамату Да Беларускага Народу, заклікаючы, каб усе злучаліся ў адну сям'ю вакол Беларускага Рады дзеля будавання свае дзяржаўнасці і адкінулі сеючыя нязгоду бальшавіцкія поклічы. 18-га сінегня 1917-га году ў Менску склікаецца 1-ы Ўсебеларускі Кангрэс для стварэння нацыянальнае ўлады. На Кангрэс прыбыло 1872 дэлегаты ад Менскай, Магілёўскай, Віцебскай, Смаленскай, Віленскай і Гродзенскай губэрняў, ахопліваючы ўсе этнографічныя землі Беларусі і прадстаўляючы сабою ўсе пласты народу. Апіраючыся на тое, што рэвалюцыя абвесціла права народаў на самавызначэнні, Кангрэс адкінуў бальшавіцкія Саветы ды прызнаў рэзалюцыю пра ўтварэнніе дэмакратычнае рэспублікі.

Важнасць гэтага Кангрэсу палягае ў tym, што ён за кароткі час змог выказаць асноўныя прынцыпы, якімі мае ў далейшым кіравацца беларускі народ, а менавіта: 1. Утварэнніе беларускага дэмакратычнага дзяржавы ў яе этнографічных межах і 2. Збудаванніе нацыянальнай арміі для абароны яе ад Расеі, палякаў і немцаў.

Уначы з 30-га па 31 сінегня бальшавікі збройнай сілай разагналі Кангрэс. Каб закончыць сваю працу, Кангрэс яшчэ раз сабраўся 31-га сінегня. Тым часам працу яго ахоўвалі менскія чыгуначнікі, аддаўшы сваё дэпо для збору дэлегатаў. У гэты апошні дзень сваёй дзейнасці Кангрэс перадаў усе паўнамоцтвы Радзе Кангрэсу, якая ўтварыла выканаўчы камітэт Рады. Ад гэтага часу кіраўніцтва нацыянальным рухам перайшло ў падпольле. Пра гэтыя падзеі Першага Ўсебеларускага Кангрэсу я ўзгадваў з дзяцююх прычын:

1. Час паказаць, што Слуцкае паўстанніе было зъявай, павязанай з усімі падзеямі таго часу.

2. Дзеля таго што ў сінегні гэтага году спаўняецца 50 год ад яго склікання, і ў 50-я ўгодкі гэты велічэнны падзеі мы, аналізуячы яе значэнніе, лёгка дойдзем да высновы, што Першы Ўсебеларускі Кангрэс за такі кароткі час свайго існаванння перарабіў велічэзную працу. А менавіта: супрацьпаставіў нацыянальную дзяржаўнасць савецкаму рэжыму. Выказаў фор-

му гэтай дзяржаўнасці: Беларуская Народная Дэмакратычнай Рэспубліка ў яе этнографічных межах. Гэты пункт быў распрацаваны і праўна аформлены актамі трох Устаўных Граматаў, завяршэннем якіх ёсьць Трэцяя Ўстаўная Грамата, або, іначай названы, Акт 25 Сакавіка.

Кангрэс стварыў на Беларусі дзяржаўную ўладу — Раду БНР, якая па сяньняшні дзень ёсьць сольлю ў воку нашаму акупанту, дарма што на выгнаныні.

Кангрэс накінёў шлях, па якім маюць ісці наступныя пакаленны беларусаў. І хоць быў хутка разагнаны, ён зъявіўся адным з момантаў у чарзе падзеяў, якія прымусілі бальшавікоў перагледзець свае дачыненьні да беларусаў. Наяў адбылося стварэнне БССР. Важнасці гэтай падзеі — Кангрэсу — і мудрасці яго пастаноў мы мусім сяньня таксама аддаць чэсць.

Як бачым, Слуцкае паўстаньне ёсьць беспасярэднім вынікам цэлае нізкі падзеяў, што адбыліся ў тым часе. У гэтым яго вялікае значэнне.

Як мы ведаєм, збройнае паўстаньне случчакоў было задушанае. Таксама заціхла барацьба ў іншых частках Беларусі. Змаганье аднак не закончылася. Хоць не чуваць на нашых землях гармат і кулямётаў, хоць не маршыруюць палкі войска і няма адкрытага змаганьня, але ідзе іншае змаганье, больш трагічнае, — змаганье пераможца за душу пераможанага. Народ наш нясе ахвяры.

З боку гледжаньня захаваньня нацыі ёсьць дваякага роду ахвяры. Яны аднолькава цяжкія і аднолькава балочныя. Першага роду ахвяры — гэта тыя, што былі фізычна зьнішчаныя ворагам у вайне ці паваенных рэпресіях. Другога роду ахвяры тыя, што нацыя нясе ў людзях, якія пакінулі свой народ, адышлі ад нацыі і пайшлі служыць ворагам або іншым народам. Гэта тыя, што здэнацыяналізаваліся. Такія ахвяры нясе наш народ на Бацькаўшчыне; такія ахвяры нясе наш народ тут, на чужынне. Зьвестак, што мы маєм з Бацькаўшчыны, і з кароткіх беспасярэдніх сутычак, што мы мелі з нашымі братамі ў часе выставы ў Манрэалі, мы ведаєм, якое там ідзе занятая змаганье і якія вялікія ахвяры мы нясем.

У імgle мінуйшчыны мы, можа, і не заўсёды ўсьведамляем, што было прычынай гэткай суцэльнасці думак случчакоў, іхняе занятасці, калі жанчыны вышывалі сцягі з надпісам: «Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына». На гэтае пытанье мы самі адкажам, калі прастудыюем дзіве крыніцы: 1) Сваю душу. 2) Гісторыю свайго народу. Наша душа і наша

гісторыя нам скажуць, што мы ёсьць іншыя людзі. Мы маєм сваю мову, якую мы любім, якой напісана вялікая літаратура і якою напісаныя наймудрэйшыя законы. Мы маєм сваю песьню, якую мы найлепш любім, мы маєм свае звычаі, якія мы лепш любім і з якімі мы лепш чуемся, чым з чужымі. Мы іначай любімся, мы іначай працуем і іначай адпачываєм. Наша фізычная будова ёсьць іншая. Мы ёсьць прыгажэйшы народ, што мае свае парадкі і сваю мараль. Наша ж гісторыя нам скажа, што мы, як іншыя народы, мелі сваю собскую дзяржаву, і на такую маєм права сяныя.

Калі ворагу ўдасца забраць ад нас нашу мову, выкараніць нашыя звычаі і перакруціць нашыя гісторыі, калі мы страцім усе прыкметы, што нас адрозыняць ад іншых, мы перастанем быць народам. Мы будзем як тая зывярына, што праз сотні гадоў асвоілася зь няволяй (хоць і ня кожная зывярына асвойваецца — іншая памірае зь няволі, калі ня вызваліцца).

Калі мы страцім усе свае ўласцівасці як асобная нацыя, мы перастанем цікавіцца ані гадавінай Акту 25 Сакавіка, ані гадавінай Слуцкага паўстаньня. Мы будзем «асвоеные», будзем бачыць усё найлепшае зь чужым, а схацеўшы прыпадабацца чужым, будзем ненавідзець сваіх і пагарджаць усім сваім. Жахлівая пэрспектыва!

На вялікае шчасьце, Беларусь належыць да тых, што ня лёгка даюцца асвоіцца. Праўда, ужо вельмі часта на вуліцах Менску ці Віцебску штораз часьцей і часьцей чуваць чужая нам расейская мова, праўда таксама, што на вуліцах Таронта, Нью-Ерку, Буэнас-Айрэсу беларусы штораз часьцей гавораць іншай мовай і не разумеюць сваёй, але гэта адзінкі. У асноўным запаветы Ф. Багушэвіча, Акту 25 Сакавіка, прыклады патрыятызму случчакой маюць водгук. «Слабое папльве з вадой», — пісаў М. Багдановіч. Народ захаваецца і пры першай магчымасці закіпіць да жыцця ізноў, як гэта было за нашых ужо часоў, часоў нямецкай акупацыі. Мы, старэйшыя, ведаем, зь якім напалам народ узяўся за будаванье сваёй дзяржавунасці, мы былі ня толькі съведкамі, але і многія з нас былі ўдзельнікамі гэтага будаваньня. Мы мусім верыць, што пры найбліжэйшай магчымасці наш народ ізноў возьмецца за зброю. Мы тут ня можам быць тады бязьдзейныі. Калі прыйдзе наступнае чаргове змаганьне, мы тут павінны адыграць такую ролю, якую адиграла 50 год таму польская ці чэская эміграцыі ў іх вызвольнай барацьбе.

Слуцкае паўстаньне ёсьць сымбалічнае таксама ў тым, што паказала нам: пасыля 120 гадоў няволі й поўнае русіфікацыі народ не паддаўся, не асвоіўся, і гэта ёсьць грозным знакам для ўсіх захопнікаў: пры першай праяве слабасці нашага ворага народ ізноў падымецца! Трэба верыць, што ў наступным выпадку змаганьне на Бацькаўшчыне ня будзе пакінутае без увагі, што яно атрымае патрэбную падтрымку ад вольнага дэмакратычнага съвету. Нашае ж тут заданьне — гэтую падтрымку падрыхтаваць так, каб яна была найкарыснейшай.

Гэта мы мусім зрабіць у памяць тых герояў, што ляглі за Бацькаўшчыну, ня маючы ніадкуль дапамогі. Мы гэта зробім, калі падрыхтуем наших дзяцей так, каб яны ў гэтих краінах мелі адпаведны голас. Гэтага можна асягнуць тады, калі нашыя дзеці будуць съведамія свайго паходжання, будуць мець прыхільнью душу да ўсяго беларускага і адначасова займаць такое становішча ў краінах, што зь імі будуць лічыцца.

Высокая адукацыя наших дзяцей і іх нацыянальная съведамасць будуць зарукай, што яны не застануцца глухімі на падзеі ў Беларусі. Мы жывём тут у выгадных абставінах. Ніхто нас не змушае, каб мы рабіліся ангельцамі. Нам сказана, што мы будзем добрымі канадыйцамі, калі мы будзем добрымі беларусамі. Таму будзьма добрымі беларусамі!

Шануйма сябе, тады чужыя нас будуць шанаваць. Кожны наш выхаваны высокаадукаваны беларускі патрыёт — гэта вянок на помнік тым, што пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына.

НОВАЯ ЗЯМЛЯ³²

Новая Зямля — Амэрыка — прыняла гасыцінна беларускага пісьменьніка-навукоўца Ўладзімера Глыбіннага-Сядуру. Як мала каму з нашае інтэлігэнцыі, яму ўдалося атрымаць адпаведную ягонай адкукацый работу і магчымасць навуковай і літаратурнай працы. З навуковых працаў на вялікую ўвагу заслугоўвае «Беларускі тэатар і драма» і «Дастаеўскі і руская літаратурная крытыка». Дробныя яго рэчы ў беларускай мове часта паяўляюцца ў розных беларускіх часапісах.

У. Глыбінны пачаў сваю літаратурную і навуковую працу яшчэ перад вайною. Перад вайною таксама здабыў ён тытул доктара [трэба: кандыдата] філолягічных навук пры Беларускай Акадэміі навук у Менску (1941). За кахранье да Бацькаўшчыны ўзнагародзілі яго трима гадамі сібірскіх лягероў і выгнаннем зь Беларусі.

Цяпер У. Глыбінны-Сядура працуе прафэсарам універсытэту ў горадзе Трой.

Свабода працы і забясьпечанае матэрыяльнае жыцьцё знаходзяць сваё адбіцце на цяперашняй літаратурнай творчасці пісьменьніка. Калі іншыя беларускія пісьменьнікі і паэты, і наагул многія з нашай інтэлігэнцыі, усё яшчэ знаходзяцца «Ля чужых берагоў», У. Глыбінны ўжо ёсьць на «беразе» і чуецца тут добра. Калі сэрцы іншых пісьменьнікаў адной палавінай знаходзяцца ў Беларусі, а другой у чужыне, Глыбіннага сэрца ёсьць у Амэрыцы. Адно тут вельмі важнае, што гэтае сэрца засталося беларускім. Нават Вільям Колмэн (чамусь раз называецца Вільям, а другі раз Вільямс) і той дзея-

³² Рэцэнзія на кнігу Ўладзімера Глыбіннага «На берагах под сонцем. Апавяданні і аповесьці» (Беларуска-амэрыканскі літаратурна-навуковы цэнтар. Трой, 1964). Тэкст арыгіналу напісаны на лацініцы.

нічае хутчэй як беларускі «kidnaper»³³, ніж амэрыканскі, але аб гэтым пасъля.

У творчасці У. Глыбіннага мы адчуваем такі рэдкі ў нашых пісьменьнікаў артыстызм задаволення чалавека, таму ягоныя творы лягчэй і прыемней чытаюца асельмі «на чужых берагох» і ў бальшыні нядрэнна ўладжанымі беларускімі эмігрантамі, асабліва людзьмі, што тут ужо выраслы і атрымалі асьвету.

Паява новае кніжкі на беларускім эмігранцкім літаратурным рынку заўсёды зьяўляеца падзеяй, асабліва калі аўтарам гэтае кніжкі ёсьць ведамы ўсімі пісьменьнікамі. Беларуская эміграцыя галодная на добрую мастацкую прозу. Паэзія — гэта літаратура для выбранных, асабліва мадэрная паэзія. Цыкл вершаў Н. Арсеньевай «Тэма — Вясна» ня дойдзе да кожнага. «Князь і лапаць» Вінцука Адважнага лёгка чытаецца і мае нават пэўныя вартасці беларускага харектару, але гэта ж не мастацтва. Мастацкая проза ў формах навэлі, апавяданьня ці аповесіці з боку чытача пераважна разглядаецца як штось, што дасыць яму культурную разрыўку, узбагачаючы адначасова яго мастацкім і культурнымі вартасцямі. Мастацкая літаратура, у гэтым нашым выпадку проза, узьдзейнічае на эмацыянальныя стороны чалавека і з гэтага боку яна ўспрымаецца чытачом.

Найбольш падходзіць да гэтага кніжка У. Глыбіннага «На берагох пад сонцам». Складаецца яна зь пятнаццаці розных навэляў і апавяданьняў. Амаль усе яны ўжо друкаваліся ў розных беларускіх часопісах, і шмат чытачоў ужо ведае іх. У зборнік уключаныя тры новыя творы: навэля «Зялёны атрамант», аповесіць «Каханье Ліны Верн» і апавяданьне «Трывога ў лесе». Усе творы зборніка, за выняткам разъдзелу другога, маюць аўтабіографічны харектар. Дзіве навэлі другога разъдзелу тэматычна да зборніка не пасуноць. Аўтар спрабаваў тут сілы на тэматах амэрыканскіх крыміналістычных апавяданьняў. Ня вельмі яны яму ўдаліся, бо героі гэтых навэляў Боб Браўнэр і Вільям Колмэн дзейнічаюць не як праўдзівыя амэрыканскія крыміналісты, але як людзі з рамантычным беларускім харектарам. Наіўны крадзеж дзіцяці ці яшчэ больш наіўнае захоўванье крыміналіста Боба ня вельмі адпавядаюць тыпам крыміналіста амэрыканскіх «mystery». Па-за tym навэлі напісаныя жывою мовай, і зьмест трymае чытача ў пастаянным напружаньні.

³³ Чалавек, які скрадае людзей дзеля выкупу.

Разъдзел першы і трэці адпавяддаюць этапам духовага перажыцца пісьменніка на эміграцыі. У аповесыі «Да родных берагоў» аўтар перадае свае перажываньні пасыля звольнення з ссылкі, сустрэчы з каханым Менскам і знаёмыі пасыля доўгае разлукі. Глыбінны жыве тут успамінамі роднага краю. Чытач разам зь пісьменнікам востра адчувае ситуацыю, у якой апынуўся беларус у савецкім ярме. Што там ёсьць скрыўленыя, прадажныя харктары, мы ведаем, але мы вельмі цешымся разам з аўтарам, што там ня ўсе кар'ерыстыя і служкі ненавіснае ўлады. Мы цешымся, што там акрамя Спалохоўскіх ёсьць таксама і Мацеі, што так блізкія сэрцу аўтара і нашаму.

Ува ўсіх іншых навэлях першага разъдзелу книжкі аўтар усё яшчэ жыве летуцен्�нямі аб родным краі. У «Добры дзень, акіян!» аўтар як бы апошні раз успамінае мінулае і, як бы клаучы на ім пячатку, вітае новае месца: «Добры дзень, акіян!». Навэля гэтая аж просіцца, каб яе паставіць на апошніяе месца першага разъдзелу заканчэння цыклу «Водгульле Бацькаўшчыны і чужыны». Апавяданьні першага разъдзелу адзначаюцца вялікай эмацыяналльнай насычанасцю і вялікай умеласцю харктару перажывання эмігранта на «новай зямлі». Тыпы апавяданьня ў жывыя, і лёгка іх можна знайсці сярод нас. Найбольш хіба засталося рывэр-сайдзкіх мройнікаў...

Разъдзел трэці — гэта своеасаблівия «Запіскі паляйунічага», або лепш іх называць «Запіскамі рыбака». Мала ёсьць пісьменнікаў, што змогуць так па-майстэрску перадаць прыгаство прыроды ці перажываньні рыбака, калі кране паплавок. Хочацца тут сказаць за Коласам: «Рыбак наш дзядзька быў Антоні». Калі хочаце навучыцца лавіць рыбу, мусіце абавязкова прачытаць прыгоды Ліявона Баровіча. Аўтар нават і падхлусіць умеец, як праўдзівы рыбак. Тут, аднак, гледзячы з боку чытача, мусім адцеміць, што насалоджвацца прыродай ня скора знудзішся, але чытак, як хтось насалоджваецца прыродай, знудзішся хутчэй, і хоць аўтар — майстра ў апісаньнях прыгаства прыроды, аднак жа яны задоўгія.

Аўтар зусім не звяртае ўвагі на тое, што ў мадэрных навэлях ці апавяданьнях акцыя грае величэзную ролю, у яго перавага аддаецца асабістым перажываньням. Ён з майстэрствам і цярплюасцю хірурга разъбірае па костачках найменшыя праявы ўражання ў рыбака, паляйунічага ці наагул назіральnika прыроды. Цэласць на гэтым траціць, бо чытак, імкнучыся як найхутчэй даведацца пра прыроду героя, падсвідама перакідае часамі сапраўды мастацкія радкі. У цэлым, аднак, зборнік

робіць вельмі добрае ўражаныне. Гэта ўжо літаратура, і, не саромячыся, можна гэты зборнік паказаць найбольш пераборлі-
ваму чытачу, і ён будзе задаволены.

З тэхнічнага боку кніжка апрацаваная нядрэнна. Найболь-
шим недахопам ёсьць замалы і загусты друк.

KAMUNIKAT.org

ІДЭАЛЯГЧНЫЯ І САЦЫЯЛЯГЧНЫЯ АСНОВЫ БЕЛАРУСКАГА АРГАНІЗАЦЫЙНАГА ЖЫЦЬЦЯ Ў КАНАДЗЕ³⁴

Усе сацыёлыгі згодна пацьвярджаюць тэорыю, што калі большая колькасцьць імігрантаў адной нацыі населіца ў новай краіне свайго жыцьця, яны стараюцца стварыць там свае нацыянальныя арганізацыі дзеля захавання свайго нацыянальнага вобліку і дзеля атрымання помачы ад суродзічаў і арганізаўвання свайго матэрыяльнага жыцьця.

Здолнасцьць тварэння арганізацыйнага жыцьця ёсьць вышэйшай ступенню развіцьця нацыянальнай групы і залежыць ад ідэалігічных і сацыялягічных фундамэнтаў, з якімі імігранты прыяжджаюць у новую краіну. З гэтага боку гледжання будзе тут разглядацца прычына, чаму так позна распачалася беларускае арганізацыйнае жыцьцё ў Канадзе.

Гісторыя іміграцыі ў Канадзе сцьвярджае, што першыя імігранты зь беларускіх земель началі зьяўляцца ў Канадзе ў пачатку XIX ст. Гэта была пераважна шляхта, што брала ўдзел у напалеонаўскіх войнах і паўстаннях 1830-х і 1863-х гадоў.

З нацыянальнага боку яны былі апалалячаныя і ваявалі за «Рэч Паспалітую», што калісь ахоплівала Польшчу і Беларусь у адну дзяржаву.

Большасць зь іх былі рыма-каталіцкага веравызнання. Ведаючы мовы, асабліва французскую, яны хутка ўлучыліся ў мясцовае жыцьцё і асыміляваліся. Як прыклад можа служыць вызначны канадыец Чоўскі (Czowski B. I.), які паходзіў з карэнных беларускіх земляў. У Канадзе ён запісаны як паляк, паколькі прыехаў зь земляў, што называліся ўжо тады не як Рэч Паспалітая,

³⁴ Рэфэрат, чытаны на 2-й Канфэрэнцыі беларускіх студыяў у Атаве, дня 26 красавіка, 1975 г. Падаецца з падкарачэннямі. Арыгінал напісаны на лацінцы.

але проста Польшча. Гэтая іміграцыя не стварыла ані польскіх, ані беларускіх арганізацый. Яна ўвайшла ў мясцовыя ангельскія або французскія культурныя і навуковыя таварысты.

Ад 1907 г. почала прыяжджаць у Канаду іншая катэгорыя імігрантаў — працоўная. Гэта былі бедныя сяляне і невялікая колькасць гарадзкіх рабочых, што пакінулі свой край у пошуках хлеба. Найбольшая група гэтых імігрантаў прыехала з Гарадзеншчыны і Меншчыны. Яны добра ведалі, што яны ані палякі, ані рускія, але іх съведамасць не працягалася далей па-за межы этнічнай акрамежнасці. Яны ўжо былі больш за ста гадоў пад расейскай акупацыяй, і ім улажылі ў голавы, што беларусы і рускія — гэта ўсё рускія.

Гэта ім гаварылі ўраднікі ва ўрадах і папы ў цэрквах. Цяжка не паверыць папу і прыставу. Паколькі яны прыехалі ў Канаду з-пад расейскага акупацыі, яны былі ў Канадзе зарэестраваныя як рускія. Ня маючы між сабою съведамасці інтэлігенцыі, яны ўлучыліся ў іншыя расейскія арганізацыі, тым больш што тут ужо былі праваслаўныя цэрквы з расейскімі съяшчэннянікамі. Новыя расейскія арганізацыі, закладаныя рускімі сацыялістамі, што ўцяклі ад перасыльданья, уключылі большую масу беларускіх імігрантаў, прагалошваючы сябе абаронцамі інтэрсаў працоўных. Прыывыкшы ўдома, што расейская мова больш культурная і «афіцыйная», яны і тут стараліся гаварыць па-руску. Каталікі-беларусы знайшлі тут польскія касыёлы і, зразумела, сталіся палякамі, бо яшчэ ўдома ім гаварылі, што як католік, так і паляк. Некаторыя імігранты, каб не мяштаць сябе з рускімі, называлі сябе «гродзенскімі», падобна як калісь у Беларусі называлі сябе «тутэйшымі». У большасці былі вельмі малаграматныя, з паняццем вышэйшасці расейскай нацыі і расейскага праваслаўя, таму, зразумела, ім цяжка было стварыць хоць нешта беларускае.

Разгледзім цяпер наступную групу беларускага іміграцыі, што почала прыяжджаць пасля першас сусветнай вайны. Яна на вельмі многа разынілася ад папярэдніх іміграцыі. Трэба аднак прызнаць, што нацыянальная съведамасць іх была большая. Некаторыя з іх хадзілі ў беларускія школы, а некаторыя нават бралі ўдзел у беларускіх палітычных, эканамічных і асьветных арганізацыях. У Канадзе яны змаглі выступіць і паказаць сябе як асобная этнічная група. Не хапіла ў іх да гэтага арганізацыйнага беларускага ўзгадаванья, замала было яшчэ нацыянальнай съведамасці і вельмі малая колькасць інтэлігенцыі, якая б магла пакіраваць арганіза-

цыіным жыцьцём. Вялікай перашкодай быў таксама недахоп беларускіх сьвятароў, як каталікоў, так і праваслаўных. Прыехаўшы ў Канаду, каталікі ўлучыліся ў каталіцкія польскія парафіі і сталіся палякамі, праваслаўныя ж пайшлі ў царкву і сталіся расейцамі, або «гродзенскімі», як іх папярэднікі. Паколькі нацыянальная съведамасць гэтая групы была большая, былі спробы стварыць беларускія сэкцыі, як у польскіх, так і ў расейскіх арганізацыях. Такія спробы былі робленыя ў Таронта і Манрэалі.

Зусім іншыя імігранты пачалі прыижджаць у Канаду пасьля другой сусветнай вайны. Гэта былі людзі, узгадаваныя на вельмі розных прынцыпах ідэялагічных, эканамічных, псыхалягічных і сацыялягічных. Псыхалягічны і ідэялагічны характар гэтых імігрантаў фармаваўся ў вельмі розных абставінах. Беларусь, падзеленая між камуністычнай Расеяй і Польшчай з антыбеларускім харектарам, амаль 20 гадоў была падданая пад націск гэтых дзівоў розных ідэалёгіяў, што, безумоўна, адцінула съяды на псыхалёгіі беларусаў. Беларусы з усходняй часткі, 20 год жывучы пад безупыннай прапагандай камунізму, вырабілі іншы пагляд на жыцьцё, чым беларусы з заходняй часткі Беларусі, што 20 гадоў жылі пад націскам палянізацыі, але з большай свабодай выяўлення сваіх персанальных якасцяў.

Іх съветапогляд, зразумела, быў іншы.

Ідэі незалежнасці Беларусі былі ў заходняй частцы мацнейшыя, чым ва ўсходняй, бо тут беларусы ўвесь час былі падтрымоўваныя прапагандай з Усходу праз КПЗБ. Жыцьцё ўсходніх беларусаў было больш рэгулюванае дзяржавай, чым у заходняй. Матэрыйльна заходняй беларусы былі ў лепшым становішчы, чым усходняй. Характар селяніна з Заходняй Беларусі быў іншы, чым у селяніна з калгасу. Паліцыйская сыстэма ў Заходняй і Усходняй Беларусі вырабілі супольную рысу харектару для ўсіх беларусаў: недавер і падазронасць, а таксама страх перад даносамі. Яшчэ і сягоныя некаторыя беларускія газэты скрэзь бачаць «даносы». Розніцы псыхалягічнага харектару між беларусамі часткова выраўняліся за чатыры гады, калі ўся Беларусь апынулася пад савецкай акупацыяй у 1939–1945 гг. Гэтыя гады былі вельмі важнымі ў жыцьці беларусаў.

У часы нямецкай акупацыі беларусы перажывалі моманты тэрору нямецкіх акупантав з аднаго боку і камуністычнай партызанкі — з другога. Гэта, безумоўна, адмоўна адбілася на харектары беларуса. Зь іншага боку, Беларусь у гэты час перажыла час свайго нацыянальнага адраджэння. Беларусы

прыгатаўляліся да тварэння сваёй нацыянальнай дзяржавы. Было створанае беларускае войска, школы, і ў канцы — хоць фікцыйна, але свайго роду палітычнае дзяржаўная арганізацыя ў форме Беларускай Цэнтральнай Рады.

Многа беларусаў, што пазней знайшліся на эміграцыі, не перажывалі гэтых момантаў. Гэта былі тыя, якіх савецкія ўлады вывезлы ў Сібір. Пасля стварэння польскай арміі генэрала Андэрса яны запісаліся туды як палякі і улучыліся ў гэтую армію, каб ратаваць жыцьцё. Тут знайшліся многа беларусаў, што бралі ўдзел у беларускіх нацыянальных палітычных і грамадzkіх арганізацыях у Польшчы, а таксама больш заможныя сяляне.

Уся гэтая маса беларусаў з такім розным съветапоглядам і палітычнаю, псыхалягічнаю, ідэяллягічнаю і сацыяллягічнаю спадчынай апынулася ў лягерох для перасяленцаў у Нямеччыне, Аўстрыі, а потым — Англіі, Францыі, Італіі. У гэтых лягерох і выявіліся ўсе найбольшыя розніцы сярод беларусаў. Вялікая частка беларусаў вярнулася на Бацькаўшчыну. Адны зь беларусаў, што цягнулі на плячах спадчыну расейскага або польскага напластаваньня, улучыліся ў польскія або рускія лягеры і выехалі на эміграцыю як рускія або палякі. Нацыянальна съведамая частка стварыла свае лягеры, а ў іх свае нацыянальныя, культурныя і палітычныя арганізацыі.

Яднала гэтую съведамую беларускую эміграцыю пачуцьцё сваёй нацыянальнай адметнасці і найвыразнае пачуцьцё сваіх заданьняў і авабязкаў як палітычнае эміграцыі. На вялікі жаль, непаразуменіні ідэяллягічнага характару пачаліся сярод палітычных кіраунікоў. Многа з гэтых непаразуменій трэба залічыць на рахунак асабістых амбіцыяў. Аднак у нэрвовым лягernym жыцьці часам дробныя непаразуменіні набіралі характар прынцыповых ідэяллягічных розніцаў. З павадырамі падзялілася і рэшта эмігрантаў. Вялікую шкоду зрабіў таксама адыхад беларускіх рэлігійных кіраунікоў да расейцаў. Тут адыгралі ролю чиста матэрыяльныя ўмовы беларускіх япіскапаў: яны шукалі лепшага кавалка хлеба. Сярод беларусаў, аднак, гэта адыграла вельмі значную адмоўную ролю — акрамя палітычнага, адбыўся яшчэ рэлігійны падзел.

Вось якія групы патварыліся сярод беларусаў, яшчэ пакуль яны толькі зьбіраліся выехаць да краін свайго сталага пасялення: 1. Група БЦР³⁵; 2. Група БНР; 3. Група, што не прызнала

³⁵ Групу БЦР у Канадзе прадстаўляла Беларускае нацыянальнае аб'яднанне (сярод кіраунікоў у розны час былі Барыс Сладкоўскі, Язэп Пітушка, Рыгор Беразоўскі).

нікога і была супраць усіх³⁶; 4. Праваслаўныя аўтакефалісты, якіх падтрымоўвала палітычная група БНР³⁷; 5. Так званыя «зарубежнікі», што не прызналі беларускую аўтакефальную царкву. Іх падтрымоўвала група БЦР³⁸. Калі да гэтага яшчэ даложым падзел на каталікоў і праваслаўных, «усходнікаў» і «заходнікаў», інтэлігенцыю і «масцы», атрымаем ясны вобраз, зъ якою спадчынаю зъявіліся беларусы ў Канадзе. Усё гэта знайшло свой адбітак і выявілася на нацыянальным і арганізацыйным жыцці беларускіх імігрантаў у Канадзе і ва ўсім сьвеце.

[...]

Якія вялікія разъбежнасці былі сярод беларусаў іміграцыі, паказвае і тое, што нават сягоныня, пасля больш як 25 гадоў, старыя разыходжаныні ўсё яшчэ не выраўняліся.

³⁶ Маюцца на ўвазе людзі, што гуртаваліся вакол рэдактара «Беларус-кага голасу» (Таронта) Сяргея Хмары-Сіняка.

³⁷ Вядзенца пра прыхільнікаў Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на чале з Васілем (Тамашчыкам), а пазней — Мікалаем (Матукевічам).

³⁸ Мікалай Лапіцкі, Іван Касяк ды іншыя не прызналі аднаўленчыя БАПЦ у 1948—1949 гг., палічышы яго палітычным актам, інцыдыентам Рады БНР. Так, япіскапам БАПЦ зрабіўся Васіль Тамашчык, які на той час нават ня меў закончанай духоўнай адукацыі ды ўваходзіў у кіраўніцтва Рады БНР. «Зарубежнікі», хоць гэты тэрмін памылковы, лічылі, што сапраўдная беларуская аўтакефалія дадзена з Константынопалю, таму беларускія прыходы ў Саўт-Рывэры, Чыкага, Таронта (Эўфрасінні Полацкай) павінны падпарадкоўвацца канстантынопальскаму (грэцкаму) патрыярху, які меў сымбалічную ўладу: патрыярх фактычна зъяўляўся добраахвотным вязнем у Стамбуле, яму было забаронена пакідаць горад без дазволу сьвецкіх уладаў. Такім чынам, пералічыны беларускія прыходы былі незалежныя.

ВОДГУК НА «БЕЛУЮ КНІГУ» ПА ІМІГРАЦЫІ,
ПАДАДЗЕНЫ СПЭЦЫЯЛЬНАМУ АБ'ЯДНАНАМУ
КАМИТЭТУ СЭНАТУ І ПАЛАТЫ АБШЧЫІН АД ІМЯ ЗБК³⁹

1. УВОДЗНЫ

Беларуская іміграцыя ў Канаду пачалася ў другой палове XIX ст. Першыя імігранты былі пераважна сялянамі, што шукалі лепшай долі. Толькі лічаныя адзінкі выехалі зь Беларусі з прычыны ідэялягічных разыходжаньняў з акупацыйнымі ўладамі. Толькі некаторыя з новапрыбылых мелі адукцыю, і ў Канадзе яны далучыліся да рускіх або польскіх арганізацыяў. Беларускіх нацыянальных арганізацыяў, куды можна было б звярнуцца па дапамогу, не існавала. Пакінутыя сам-насам са сваімі бедамі, многія зь іх збочылі да канадzkіх левых арганізацыяў.

Новая беларуская іміграцыя, што пачалася пасля Другой сусьветнай вайны, была цалкам іншая. Мы можам яе хутчэй называць палітычнай іміграцыяй. Аснову яе склалі маладыя людзі, што належалі да айчынных моладзевых арганізацыяў, палітычных партый ці ваеннага падпольля. Антылевая і нацыянальна съядомыя, яны пакінулі Беларусь у знак пратэсту ці баючыся перасьледу. Яны былі дастаткова адукаваныя, каб лёгка інтэгрравацца ў новае жыцьцё. Новыя імігранты хутка сфармавалі беларускія нацыянальныя арганізацыі і пачалі дапамагаць іншым у наладжванні жыцьця ў новых варунках. Многія з маладых эмігрантаў і нават старэйшыя людзі пайшли ў школы, універсітэты і неўзабаве сталі добра адукаванымі тэхнікамі, лекарамі, інжынэрамі, бібліятэкамі.

³⁹ Пераклаў з ангельскай Яўген Фурс.

На сучасным этапе наша іміграцыя падтрымліваецца пе-раважна грамадзкім суполкамі. Дзякуючы гэтай падтрымцы, нашы новыя імігранты рэдка адчуваюць цяжкасці ў наладж-ванні свайго новага быту. Важнае таксама значэнне цэрквай на эміграцыі.

2. «БЕЛАЯ КНІГА» ПА ІМІГРАЦЫІ

[...]

Мы згодныя, што канадзкая іміграцыйная палітыка павін-на быць упрадакаванай і пасълядоўнай. На думку ўраду, пры стварэнні новай іміграцыйной палітыкі маюць быць прынятымі пад увагу чатыры асноўныя чыннікі. Гэта: 1) Эканамічныя чыннікі, 2) Культурныя і сацыяльныя чыннікі, 3) Гуманітарныя чыннікі і 4) Чыннікі міжнародных далу-чэньняў.

Мы пагаджаемся, што гэтыя чыннікі грунтоўна адабраныя. Аднак некаторыя тлумачэнні значэнняў падаюцца сум-неўнымі. «Белая кніга» пераконвае нас, што Канада мусіць падтрымліваць іміграцыю кваліфікованых працоўных, тэхні-каў і прафесіяналаў, і абмяжоўваць іміграцыю рабочых рук. Кваліфікованыя імігранты, паводле «Белай кнігі», дадуць Ка-надзе танную і высокапрафесійную сілу. З прычыны вялікага кошту навучання спэцыялістаў у Канадзе, гэтыя імігранты надзвычай жаданыя. У той жа час імігранты, якія не адпавя-даюць гэтым патрэбам, могуць павялічыць беспрацоўе. Урад таксама засыерагаеца палітычных эмігрантаў, іаму што яны могуць выклікаць міжнародны ўскладненны.

3. НАШЫЯ МЕРКАВАНЬНІ

Ніхто не аспрэчвае каштоўнасці кваліфікованых імігран-таў. Але падкрэсліванье высокага кошту падрыхтоўкі спэ-цыялістам у Канадзе, як чыннік, што заахвочвае іміграцыю кваліфікованых кадраў, падаеца несправядлівым да наших грамадзянай і нават небясьпечным у будучыні. На наш погляд, Канадзе варта павялічыць свае намаганні ў навучанні і пе-рекваліфікацыі ўласных кадраў... Імпарт зь іншых краін варта абмежаваць толькі навукоўцамі і спэцыялістамі найвышэйшай клясы ў тых сферах, дзе Канада ня мае магчымасцяў рыхта-ваць уласных спэцыялістаў. Трэба, каб гэткую іміграцыю пад-

трымалі ўрад, прамысловасць і бізнес, а таксама акадэмічныя і дасыледчыя інстытуты. Неабходна адсочваць, каб гэткія спэцыялісты былі раўнамерна разъмеркаваныя па Канадзе. Пасада і месца працы маюць быць аб'яўленыя ім перад атрыманьнем візаў у Канаду. Толькі калі ўсе нашыя намаганыні ў падрыхтоўцы ўласных спэцыялістаў апынуцца недастатковымі, мы можам звярнуцца да іншых краінаў у пошуку неабходных імігрантаў. Перавага павінна быць аддадзена тым, хто мае ў Канадзе сваякоў. У першы год прынятых імігрантаў маюць знаходзіцца пад адмысловай апекай ураду, каб хутка разъвіць прыязнае стаўленыне іх да новай айчыны і дапамагчы ім стаць канадzkім патрыётамі як мага хутчэй.

Першае ўражанье вельмі важнае. Наш досьвед паказвае, што нацыянальныя арганізацыі розных суполак вельмі каштоўныя для новых канадыйцаў ва ўладкаваныні новага жыцця. Мы хацелі б пабачыць большае супраноўніцтва паміж урадам, грамадzkім інстытутамі і арганізацыямі розных этнічных суполак у Канадзе. [...]

4. ГУМАНІТАРНЫЯ І ІДЭАЛЯГЧНЫЯ АСПЭКТЫ

Канадыйцы беларускага паходжаньня заўсёды ганаўліся стаўленьнем свайго ўраду да палітычных імігрантаў. Сотні тысяч эмігрантаў знайшлі ў Канадзе новыя дамы і свабоду.

Прыняцьцем палітычных імігрантаў, нягледзячы на шматлікія пратэсты некаторых урадаў, Канада зрабіла трывалы ідэаліягічны падмурок, на якім павінна быць збудавана яе будучыня. Гэта быў голас моцнай і незалежнай краіны, што съядома кіравалася ўласнымі ідэаліягічнымі перакананьнямі. Мы былі расчараваныя тым, што цяпер «Белая книга» не адлюстроўвае ясна стаўленьня да палітычных імігрантаў. Больш за тое, «Белая книга» папярэдзіла нас, што палітычныя імігранты могуць ствараць напружаныне ў дачыненьнях зь іншымі краінамі. Гэта відавочны адыход ад пазыцыяў, якія ўрад займаў раней. Досыць відавочна — Канада непакоіцца, што цяперашнія прыязныя адносіны з Расеяй і іншымі камуністычнымі краінамі ўскладняцца. Мы пэўныя, што камуністычныя краіны прымуць сваіх агентаў з Канады, калі тут для іх узёнікне небяспека. Нядайна тысячы грэцкіх камуністаў знайшлі прытулак у Расеі і Польшчы, і ёсьць шмат іншых прыкладаў.

5. КАТЭГОРЫІ ІМІГРАНТАЎ, ШТО МАЮЦЬ ПРАВА БЫЦЬ ПРЫНЯТЫМІ

Нам падаецца, што крытэры, пакладзеная ў аснову «Белай кнігі» адносна катэгорыяў імігрантаў, што маюць права быць прынятымі, разумныя. Аднак неабходна пастанова для тлумачэння замежных законаў з канадзкага гледзішча. Часам слова «злачынца» мае ў Радзе зусім іншы сэнс, чым у Канадзе.

На нашу думку, чальцам камуністычных партый неабходна забараніць уезд у Канаду ў якасці імігрантаў, таму што яны — натуральны падрыўны элемэнт у нашым жыцці. Мы цвёрда верым, што ўсе гэтак званыя «эмагары за спыненьне вайны» зъяўляюцца больш ці менш съядомымі прыхільнікамі камуністаў. Яны павінны праходзіць дэталёвую праверку перад атрыманьнем канадыйскай візы.

Ёсць яшчэ дзівэ катэгорыі імігрантаў, якія ўрад лічыць небяспечнымі: маракі, якія зъбеглі з карабля, і асобы, што спрабавалі ўхіліцца ад іміграцыйных працэдураў. Варта адзначыць, што ў шматлікіх выпадках зъбегчы з карабля — адзіны шлях уцячы з камуністычных краінаў. Калі здарыцца бунт на рускім ці польскім караблі і маракі папросяць прыняць іх, да іх трэба ставіцца як да палітычных імігрантаў, нягледзячы на канвенцыю пра маракоў.

Тое самае тычыцца асобаў, што спрабуюць ухіліцца ад іміграцыйных працэдураў. Беларусы зь Менску, украінцы з Кіева ці латышы з Рыгі ня могуць звярнуцца па канадзкія візы, як звычайна. Ім даводзіцца шукаць нейкі іншы спосаб пакінуць сваю краіну і знайсці шлях у Канаду ці нейкую іншую краіну ў вольным съвеце. Да іх таксама трэба ставіцца як да палітычных імігрантаў. Мы цалкам разумеем, што існуюць бясконцыя турботы, звязаныя з імігрантамі з-за жалезнай заслоны. Натуральна, сярод палітычных імігрантаў будуть камуністычныя падрыўныя элемэнты, сабатажнікі, стваральнікі камуністычных арганізацый у Канадзе ды іншыя. Нам падаецца, што кожнага эмігранта з камуністычнага съвету неабходна пільна правяраць і тримаць пад назіраньнем хаця б на працягу аднаго году.

ВЫСНОВЫ

1. Згуртаваныне беларусаў Канады вітае крокі ўраду ў стварэнні новай іміграцыйнай палітыкі і пагаджаеца, што стары іміграцыйны закон болей не адпавядае нацыянальным інтэрэсам краіны ў поўнай меры.

2. Мы пагаджаемся з урадам у тым, што эканамічны, культурны і гуманітарны аспекты маюць найвялікшую важкасць пры фармаванні будучай іміграцыйнай палітыкі. Мы хацелі б дадаць да гэтага ідэялагічны аспект. Ніхто ня можа атрымаць візы ў Канаду, хто не падзяляе з канадыцамі ідэялагічных прынцыпаў, якія фармуюць прынцыпы нашай айчыннай велічы.

3. У нас іншы погляд на кваліфікованых імігрантаў. Думка ўраду, што кваліфікованыя імігранты дадуць нам танныя прафесійныя людзкія рэсурсы, можа паўплываць на інтэрэсы грамадзянай Канады. Мы мяркуем, што Канадзе трэба знайсьці сродкі падрыхтоўкі ўласных кваліфікованых і прафесійных кадраў шляхам:

- а) стварэння вячэрніх курсаў навучанья;
- б) заахвочваннія прамысловасці і бізнесу разам з тэхнічнай мадэрнізацыяй паляпшаць кваліфікацыю сваіх працоўнікоў;
- в) выдзяленнія больш грантаў університетам і каледжам;
- г) павелічэння колькасці ўрадавых стыпэндыяў, калі немагчыма ўвесці бесплатную адукацию.

4. У якасці кваліфікованых імігрантаў варта запрашаць толькі людзей з дастатковымі ашчаджэннямі і адпаведнай кваліфікацыяй для наладжвання бізнесу і працы ў прамысловасці. Усе іншыя категорыі маюць быць падтрыманымі:

- а) урадам у пошуку навукоўцаў і высокакваліфікованых прафесіяналаў, што ня могуць быць створаны ў Канадзе ў цяперашні час;
- б) бізнесам і прамысловасцю, калі намаганыні ўраду знайсці гэткіх спэцыялістаў у Канадзе скончацца нічым;
- в) грамадзянамі Канады, што жадаюць узъяднацца са сваімі сем'ямі. Больш далёкае сваяцтва можа быць падтрыманае, калі яны маюць прафесіі ці кваліфікацыі, запатрабаваныя ў Канадзе.

5. Любая асона, марак ці іншая, што пакінула камуністычную краіну, шукаючы свабоды, і знаходзіцца ў Канадзе нелегальна, мае праісці пільнную праверку і, калі гэткія асобы не

зьяўляюцца выведнікамі альбо падрыўнымі элемэнтамі, ім трэба надаць статус эмігранта і даць візу імігранта.

У дачыненіі да палітычных эмігрантаў з камуністычных краінаў Канадзе ня трэба засыцерагацца міжнародных ускладненняў, як камуністычныя краіны не баяцца падтрымліваць усе віды падрыўных элемэнтаў у Канадзе.

7. Мы вітаем стварэнне Міністэрства па кадрах і іміграцыі, якое дапаможа новым кандыдатам як мага хутчэй уладкаваць сябе на новай зямлі. Мы спадзяемся, што гэтае Міністэрства знайдзе шлях супрацоўнічаць з нацыянальнымі арганізацыямі пры вырашэнні пытанняў новых імігрантаў.

25 лютага 1964 г.

БЕЛАРУСКІ ДРУК У КАНАДЗЕ

УВОДЗІНЫ

Прафэсар В. Дж. Кэйі ў сваёй працы «Канадыўцы беларускага паходжаньня»⁴⁰ пісаў, што яны ствараюць адну з найбольш цікавых, хоць і ў той жа час адну з найменш вядомых этнічных суполак у Канадзе. Ня толькі ў прафэсара Кэйі гэткі погляд. Гэта можа засмуціць многіх дасыледчыкаў грамадзкіх навук: згодна з пэўнымі падлікамі ў Канадзе жыве ажно 60 000 беларусаў, і ў той жа час гэткая суполка не існуе ў статыстычных дадзеных. Існуе шмат прычын для гэткіх анамаліяў, і дазвольце мне ўзгадаць толькі некаторыя зь іх.

Беларусы прыбылі ў Канаду з тэрыторыяў, занятых Польшчай ці Расеяй. Тыя, хто прыбылі з Польшчы, згодна з эміграцыйным законам Канады былі зарэгістраваныя як палякі і паглыналіся існуючымі польскімі арганізацыямі, асабліва калі былі каталікамі. Для іх тое было проста, таму што ў Польшчы яны размаўлялі на афіцыйнай польскай мове і наведвалі польскія школы, а беларускіх школ у Польшчы не было наогул.

Тыя, хто прыбылі ў Канаду з тэрыторыяў, занятых Расеяй, рэгістраваліся як рускія і паглыналіся рускімі арганізацыямі, таму што ў Расеі не дазваляліся беларускія школы і афіцыйнай мовай была толькі руская. Вельмі складана вызначыць дакладны год ці нават дзесяцігодзьдзе пачатку беларускай эміграцыі ў Канаду. Але, усьведамляючы, што большасць рускіх прыбыло з беларускіх тэрыторыяў і шмат польскіх эмігрантаў гэтаксама прыбыло з беларускіх тэрыторыяў, мы можам съмела

⁴⁰ Canadians of Byelorussian Origin. Ottawa, 1960.

съцьвярдаць, што беларуская эміграцыя ў Канадзе гэтая ж старая, як польская ці руская.

Першая беларуская эміграцыя мела назоў «эміграцыі хлеба і масла». Толькі некаторыя зь іх прыбылі ў Канаду, шукаючы прытулку з-за ідэаліягічных непараразуменняў з уладамі акупантай. Ня маючы інтелектуальных лідэраў і будучы беднымі, яны не былі здольныя заснаваць сваё жыцьцё на нацыянальным падмурку, і да 1948 г. не стварылі асобных беларускіх арганізацыяў. Многія зь іх зьяўляюцца лідэрамі рускай ці польскай суполак. Відавочна, яны дапамагалі тым суполкам і ў культурным жыцьці, і калі штосьці друкавалі, гэта было па-расейску, польску ці ангельску. Як бачым, гісторыя беларускай этнічнай суполкі ў Канадзе досыць складаная і яе вывучэнне можа быць вельмі ўзнагароджана. На жаль, гэта вывучэнне мела быць адкладзена на пэўны час, бо яно патрабуе істотнай грашовай падтрымкі, а цяпер сродкі для гэтай падтрымкі вельмі абмежаваныя.

Малюнак цалкам зъмяніўся пасля Другой сусветнай вайны. Новая іміграцыя, што пачалася пры канцы ваенных дзеянняў, зусім іншая. Мы хутчэй можам назваць яе палітычнай. Яе аснову склалі маладыя людзі, якія належалі да айчынных маладзёжных арганізацыяў, палітычных партый ці ваеннага падполяя. Антылевыя і нацыянальна съядомыя, яны пакінулі Беларусь у знак пратэсту ці баючыся перасьледу. Яны былі дастаткова адукаваныя, каб лёгка ўсталяваць сябе у новым асяродзьдзі. Шмат хто з новых імігрантаў і нават старэйшыя людзі пайшлі ў школы і ўніверсітэты, каб прыстасаваць свае кваліфікацыі. Новыя імігранты хутка сфармавалі беларускія нацыянальныя арганізацыі і пачалі дапамагаць іншым ува ўладкаваныні іх жыцьцяў да новых варункаў. Ня вельмі лёгка было ўпэўніцца канадзкія ўлады і грамадзкасць, што гэтая суполка, як беларусы, існуе. Мы мусілі змагацца з кожнай афіцыйнай асобай, ад клерка да міністра адукациі, каб абараніць уласныя права. На погляд афіцыйных асобаў і грамадзкасці Канады, мы былі толькі яшчэ адной суполкай палякаў ці рускіх. Я спадзяюся, што ў гэтым змаганні перамога за беларусамі і што гэта пачатак асобнай беларускай афіцыйнай этнічнай суполкі ў Канадзе.

Новая беларуская эміграцыя невялікая, і прычыны гэтаму вельмі сумныя. Большасць нашай эміграцыі была адrezана падчас зімовага наступу рускіх у 1945 г. і ніколі не дасягнула вольнага съвету.

Першая беларуская газэта «Беларускі Эмігрант» была заснавана ў 1948 г., а першая беларуская арганізацыя Згуртаваньне беларусаў Канады з'явілася ў 1949 г.

На працягу дваццацігадовага існаванья беларуская эміграцыя не стварыла вялікага спісу надрукаваных працаў, і для тлумачэння гэтага існуоць дзіве прычыны. 1. Зусім нямногія з інтэлектуалаў абраюць Канаду сталым месцам жыцьця і 2. Вельмі абмежаваныя грашовыя рэсурсы.

Канада была ня лепшым месцам для адукаваных эмігрантаў у 1948 г., асабліва для тых, хто меў гуманітарную адукцыю. Таму некаторыя зь іх праз некаторы час эмігравалі ў ЗША. Тым, хто застаўся, давялося змагацца за працу, забываючы адукцыю і падрыхтоўку. Тады не было магутных беларускіх арганізацый, каб падтрымаць іх і дапамагчы выдаць уласныя працы. Мясцовыя новыя арганізацыі былі занадта малыя, каб дапамагчы. Усьведамляючы гэта, беларусы ў Канадзе звычайна злучалі свае намаганьні з беларусамі ў ЗША. З гэтага пункту погляду нам трэба глядзець на намаганьні канадзкіх беларусаў у галіне арыгінальных выданьняў па-беларуску. Першы агляд беларускіх адбіткаў у Канадзе спрабуе забясьпечыць нас да-веднікам па выданьнях беларускамоўных канадыйцаў.

Ягоная мэта — заахвоціць цікавасць і прапанаваць дасыльдаваныне па беларускай культуре, а таксама спрыяць знаходжанню выданьня, у якім вы зацікаўлены. У частцы 1-й я пастараюся агледзець усе вядомыя найменыні, выдадзеныя па-беларуску альбо пра беларусаў у форме кніг, брашураў і пэрыядычнай літаратуры, і выбранных найменыні сэрыйных выданьняў, якія, магчыма, могуць мець карысць для кагосьці, хто вывучае гісторыю і культуру Беларусі. Сюды будуть уключаныя выданьні, зробленыя беларусамі ў Канадзе альбо надрукаваныя разам зь іншымі неканадзкімі беларускімі арганізацыямі. У частцы 2-й я падам альфабетны съпіс усіх агледжаных беларускіх выданьняў.

ЧАСТКА 1.

АГЛЯД БЕЛАРУСКІХ ВЫДАНЬНЯЎ У КАНАДЗЕ, НАДРУКАВАНЫХ БЕЛАРУСАМІ АЛЬБО ПРА БЕЛАРУСАЎ

Асноўныя крыніцы беларускіх выданьняў у Канадзе — Згуртаваньне беларусаў Канады і Беларускае Нацыянальнае Аб'яднанье. Пры пошуку крыніцаў неабходна звязацца з абедзвюма арганізацыямі, таму што яны прадстаўляюць

дзьве асноўныя плыні ў жыцьці беларусаў. ЗБК прадстаўляе тых, хто далучыўся ў палітычным жыцьці да беларускага ўраду ў выгнанні, ачольваемага старшынёй [Рады БНР] Міколам Абрамчыкам, і ў рэлігійным жыцьці — да Беларускай Аўтакефальтай Праваслаўнай Царквы. Беларуская Нацыянальная Асацыяцыя [Аб'яднаньне]⁴¹ супрацьпастаўляе сябе першай суполцы ўсім магчымымі способамі. Гэты падзел адлюстраўаны і ў іх выданнях.

Адносіны паміж ЗБК і БНА нядаўна нашмат палепшиліся, асабліва пасля разъяднання з газэтай «Беларускі Голос».

Цяпер мы падыходзім да разгляду асобных найменьняў.

A. ГАЗЭТЫ:

Беларускі Эмігрант

Таронта, Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе [ЗБК], 1948–1954 гг.

Першая беларуская газэта на амэрыканскім кантынэнце. Заснаваная К. Акулам, стала пазней афіцыйнай газэтай Беларускага Згуртаванья ў Канадзе. Газэта адводзіла старонкі, у асноўным, дапамозе новым беларускім імігрантам па арганізацыйніцтву ў Канадзе, даючы ім парады па фактычнай інфармацыі, што дапамагала ім ва ўладкаванні ў новай Бацькаўшчыне. Газэта трymала контакт з усім імігрантамі ў Канадзе і за мяжой. Выданье было спынена па фінансавых прычынах.

Беларускі Голос

Таронта, Беларуская Нацыянальная Асацыяцыя, 1952–1959 гг.

М. Сіняк [Сяргей Хмара-Сіняк], з 1959 г. да сёньняшняга часу.

Добра ілюстраваная. Выяўляе жыцьцё беларускай суполкі, што супрацьпастаўляе сябе беларускаму ўраду ў выгнанні, Беларускай Аўтакефальтай Праваслаўнай Царкве і Беларускаму Згуртаванню ў Канадзе, ужываючы мэтады, далёка не заўсёды згодна з журналісцкай этикай. Змагаецца з усімі, хто не пагаджаецца з ейнымі ідэямі. Асноўныя мэты: беларускі ўрад у выгнанні і Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква. Давер не пацверджаны. «Беларускі Голос» таксама друкуе сатырычны дадатак «Маланка», літаратурны дадатак і прыгожа

⁴¹ БНА падтримлівала Беларускую цэнтральную раду і царкоўную юрысдыкцыю канстантынопальскаму патрыярху.

выдаваемы і вельмі добра ілюстраваны дадатак «Беларусы ў Канадзе», што паказвае беларускае жыцьцё ў малюнках.

Беларус

Нью-Ёрк – Таронта, Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, Беларуска-Амэрыканская Асацыяцыйя. З 1950 г. да сёняшняга часу.

Асноўная беларуская газэта, што служыць усёй беларускай эміграцыі, але больш месца адведзена жыцьцю і дасягненням беларусаў у ЗША і Канадзе. Сыцілія навіны з Канады друкаваліся ў дадатку «Весткі з Канады». Фінансуецца часткова Беларускім Згуртаваньнем у Канадзе і часткова Беларуска-Амэрыканскай Асацыяцыйя. Навукова рыхтуеца да друку Д-м⁴² С. Станкевічам⁴³. Да сінеглядзі 1968 г. канадзкі матэрыял рыхтаваўся да друку Д-м В. Жуком [-Грышкевічам]. Зъмяшчае навуковыя, але даступныя артыкулы па беларускай літаратуре і беларускім палітычным і грамадzkім жыцьці. Часта ўваходзіць у палеміку з літаратурнымі і палітычнымі коламі ў БССР.

Бацькаўшчына (Das Faterland)

Мюнхэн, 1947–1966 гг.

Выдавалася ў Мюнхэне як незалежная газэта. Фінансава падтрымлівалася Беларускім Згуртаваньнем у Канадзе. Аднолькавага стылю з «Беларусам». Выдавалася штотыдзень, пасля штомесяц. Уключае матэрыялы з Канады. Некаторыя асноўныя працы з Канады былі ўпершыню надрукаваныя ў «Бацькаўшчыне». Палітычна падтрымлівала беларускі ўрад у выгнаньні.

Б. ПЭРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАНЬНІ [ЧАСОПІСЫ]:

Баявая Ўскалось

Таронта, Літаратурная Сустань Баявая Ўскалось.
З 1949 г. да сёняшняга часу.

Выдаецца нерэгулярна. № 6 і 7 зьявіліся ў 1962, № 8 мае выйсыці напрыканцы 1969 г. Чиста літаратурнае выданье, прысьвечанае беларускай літаратуре. Хораша адредагавана.

⁴² Доктарам.

⁴³ Станіслаў Станкевіч рэдагаваў «Беларуса» з 1962 па 1980 г.

Каштоўны ўнёсак у беларускае жыцьцё. Наяўная зь «Беларускага Голасу»⁴⁴.

Палесьсе

Манрэаль – Таронта, выдавецтва Палесьсе, 1955 г.

Пэрыядычнае выданьне, прысьвечанае беларускай літаратуры і мастацтву. Прызначанае для вялікага кола чытачоў. Уключае біографіі вядомых беларускіх пісьменнікаў. Ілюстраванае. Выданьне спынена па фінансавых прычынах⁴⁵.

Народным Шляхам

Таронта. Беларуская Народная Грамада.

Дата публікацыі невядомая. Няма паасобнікаў для заўваг. Выданьне спынена⁴⁶.

Дакумэнты й факты

Дата і месца выданьня невядомыя⁴⁷. Выдадзена Беларускім Інстытутам Каўсуса Каліноўскага. Зъмешчае факты з беларускага жыцьця пэрыйяду «Нашай Нівы» і дакумэнты і факты з беларускага жыцьця ў Амерыцы.

Царкоўны Голос

Таронта, Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква.

Выданьне спынена. Выходзіла штомесяц, прысьвячалася рэлігійнаму жыцьцю беларусаў у Канадзе.

Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва. Запісы.

Нью-Ёрк, Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва, ч. 1, № 1, з 1952 г. да сённяшняга часу.

Выдаецца нерэгулярна. Найменыні адразыніваюцца. Дададзены зъмест па-нямецку і ангельску. Рыхтуеца да друку Д-м Станіславам Станкевічам. Чиста навуковае выданьне

⁴⁴ Рэдактарам «Баявой Ускалосі» быў Сяргей Хмара-Сіняк. Усяго выйшла 18 нумароў — апошні ў 1981 г.

⁴⁵ Выйшла ўсяго два нумары.

⁴⁶ Выдавалася ў 1952–1957 гг. у Таронта. Выйшла 11 нумароў. Праўдападобна, рэдактар Сяргей Хмара-Сіняк.

⁴⁷ Выдаваліся ў Таронта з 1953 па 1957 г. Выйшла 11 нумароў. Праўдападобна, рэдактар Сяргей Хмара-Сіняк.

вельмі высокага ўзроўню. Зъястуе ўнёскі ўсіх беларускіх на-
вукойцаў на эміграцыі. Параена бібліятэкам каледжаў і ўнівер-
ситетаў і вялікім грамадzkім бібліятэкам. Надрукавана ў Мюн-
хене, Нямеччына. Фінансуецца Беларускім Інстытутам Навукі
і Маастацтва і прыватнымі ахвяраваннямі⁴⁸.

В. КНІГІ И БРАШУРЫ:

Абрамчык, Мікола. Я абвінавачваю Крэмль у генацыдзе майго народа.

Таронта, Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, 1950 г.

Даклад па злачынствах, зъдзейсненых камуністамі над беларускімі людзьмі, заснаваны на дакладных сакрэтных дакумэнтах ваенных перасыльных органаў і НКУС СССР, што былі захоплены падчас мінулай вайны. У тэкст уключаны фатакопіі сапраўдных дакумэнтаў. Вельмі важнае дакумэнтальнае выданьне, асабліва для тых, хто вывучае рускі камунізм і ягоныя мэты.

Абрамчык Мікола ёсьць Старшынёй Рады Беларускай Дэмакратычнай Рэспублікі ў выгнанні.

Акула, Канстанцін. Змагарныя дарогі.

Таронта, 1962 г. 583 с. На беларускай мове.

Біографічны раман на беларускай мове. Захапляльныя, трагічныя прыгоды маладых беларусаў падчас Другой сусветнай вайны. Ніводны пісьменык не паказаў гэткіх глыбокіх ведаў трагічных лёсаў беларускай моладзі падчас вайны.

Акула, Канстанцін. Гараватка. Частка 1: Дзярлівая Птушка.

Таронта, Выдавецства Пагоня, 1965 г. 180 с. На беларускай мове.

Раман. Заснаваны на жыцьці беларусаў пад польскай акупаций.

Акула, Канстанцін. Заўтра ёсьць днём таму. Раман. [Tomorrow is Yesterday].

Таронта, Выдавецства Пагоня, 1968 г. 225с. На ангельскай мове.

⁴⁸ Ад 2002 г. (з № 25) выдаецца ў Менску. Выйшла (на пачатак 2007 г.) 30 нумароў.

«Заўтра ёсьць днём таму» — хвалуючая гісторыя пра каханьне і цяжкасці, съмерць і помсту. Таксама пра вайну і пра тое, як яна разылютоўвае сэрца, і, нарэшце, гэта гісторыя пра людзей і іхняе змаганье за волю. Гэтыя слова аўтара найлепей апісваюць трэці раман К. Акулы.

*Беларускае Згуртаванье ў Канадзе. Ідэаліягічная апрацоўка на Экспа'67*⁴⁹.

Улётка з фактамі. Таронта, Беларускае Згуртаванье ў Канадзе, 1967 г.
На ангельскай і французскай мовах.

Выдадзена, каб супрацьстаяць рускай прапагандзе сярод беларускай эміграцыі на беларускім Дні на Экспа. Падае каштоўныя факты пра камуністычны рэжым на Беларусі.

Беларускае Згуртаванье ў Канадзе. Зводка. Пададзена Караляўскай камісіі па двухмоўі і двухкультурнасці.

Таронта, Беларускае Згуртаванье ў Канадзе, 1964 г.

Зводка падрыхтаваная па патрабаваныні Беларускага Згуртаванья ў Канадзе Д-м Б. Рагулям. У наяўнасці маецца адзіны паасобнік з Беларускага Згуртаванья.

Беларускае Згуртаванье ў Канадзе. Зводка. Пададзена Спэцыяльнаму злучанаму камітэту Сэнату і Палаты Абшчыны на «Белую книгу» па іміграцыі. 1967 г.

Падрыхтаваная па патрабаваныні Беларускага Згуртаванья ў Канадзе Алесем Грыцуком. У наяўнасці маецца адзіны паасобнік з Беларускага Згуртаванья ў Канадзе.

Беларускае Згуртаванье ў Канадзе, 1948–1958.

Таронта, Беларускае Згуртаванье ў Канадзе, 1958 г.

Сыціслая гісторыя Беларускага Згуртаванья ў Канадзе ў 1948–1958 гг.

Беларускае Згуртаванье ў Канадзе, 1948–1968.

Таронта, Беларускае Згуртаванье ў Канадзе, 1968 г.

Сыціслая гісторыя Беларускага Згуртаванья ў Канадзе ў 1948–1968 гг.

⁴⁹ Сусветная выставка ЭКСПА-67 у Манрэалі. — В. I.

Грыцук, Алеся. Зводка. Пададзена Каралеўскай камісіі па двухмоўні і двухкультурнасці. 1964 г.

У наяўнасці маюцца перадрукі з Друкарні Карапавы. Ёсьць адзіны паасобнік з Беларускага Згуртавання ў Канадзе.

Кэйі В. Дж. Канадыйцы беларускага паходжання.

Атава, Выдавецтва Ўніверситету Атавы, 1960 г.

Гэта першы навуковы падыход да праблемы беларусаў у канадзкай мазаіцы. Аўтар, прафэсар факультэту мастацтваў Університету Атавы, добра азнаёмлены з жыцьцём беларускіх арганізацый у Канадзе. Перадрукавана ў форме кнігі з «Агляду Ўніверситету Атавы», ліпень – сакавік, 1960 г.

Акулевіч, Георг. Рускія ў Канадзе. [Окулевич Георг. Русские в Канаде].

Таронта, Фэдэрацыя Рускіх Канадыйцаў, 1952. 326 с. На рускай мове.

Хаця гэта й кніга пра рускіх, уважлівы чытач можа знайсці каштоўную інфармацыю гэтаксама пра беларусаў у Канадзе.

Пашкевіч, Валянціна. Першая чытанка пасыля элементара.

Таронта, Выдавецтва Беларуская Школа, 1968 г.

Прафэсійна падрыхтаваная чытанка для беларускіх дзяцей у англамоўным съвеце пасыля азбукі. Ілюстраваная. Адмысловы дадатак беларускіх мапаў значна дапаможа ў выкладаныні пра Беларусь.

Жук, Вінцэнт. БНР ці БССР.

Нью-Ёрк, 1968 г.

У 1968 г. А. Пятровіч выдаў пасквіль, азагалоўлены «Праўда пра Закон 25-га сакавіка 1968 г.» (гледзіце «Голос Радзімы» № 13, сакавік 1968 г.). У гэтай брашуры Др. В. Жук выявіў усю ману А. Пятровіча па дэзарыентацыі беларусаў у Канадзе. Сыцвярджэнні Др. В. Жука добра дакумэнтаваныя.

Жук, Вінцэнт. Лірыка Янкі Купалы.

Університет Атавы. Доктарская дысэртация. 1956 г.

ЧАСТКА 2.
АЛЬФАБЭТНЫ СЫПІС НАЙМЕНЬНЯ⁵⁰

Абрамчык, Мікола. Я абвінавачваю Крэмль у генацыдзе майго народа. Таронта, Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, 1950 г.

Акула, Канстанцін. Гараватка. Частка 1: Дзярлівая Ітушка. Таронта, Выдавецтва Пагоня, 1965 г.

Акула, Канстанцін. Заўтра ёсьць днём таму. Раман. Таронта, Выдавецтва Пагоня, 1968 г.

Акула, Канстанцін. Змагарныя дарогі. Таронта, 1962 г.

Акулевіч, Георг. Рускія ў Канадзе. Таронта, Фэдэрацыя Рускіх Канадыйцаў, 1952 г. 326 с.

Бацькаўшчына (Das Faterland). Мюнхэн, 1947–1966 гг.

Баявая Ўскалось. Таронта, Літаратурная Сустань Баявая Ўскалось. З 1949 г. да сёньняшняга часу.

Беларус. Газэта. Штомесячнік. Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе і Беларуска-Амэрыканская Асацыяцыя. № 1. З 1950 г.

Беларускі эмігрант. Газэта. Таронта, Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, 1948–1954 гг. Штомесячнік.

Беларускі Голос. Byelorussian Voice. Беларускі незалежны часапіс. Газэта. Таронта. З 1952 г. да сёньняшняга часу. Штомесячнік.

Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе. Ідэялягічная апрацоўка на Экспа'67. Улётка з фактамі. Таронта, Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, 1967 г. На ангельскай і французскай мовах.

Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе. Зводка. Пададзена Карапейскай камісіі па двухмоўі і двухкультурнасці. 1964 г. Атава, Друкарня Карапевы, Др. Б. Д. Рагуля.

Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе. Зводка. Пададзена Адмысловаму злучанаму камітэту Сэнату і Палаты Абшчын на «Белую книгу» па іміграцыі. 1967 г.

⁵⁰ Аўтар выкарыстаў лацінскі альфабэт.

Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, 1948–1958 гг. Таронта, 1958 г.

Беларускае Згуртаваньне ў Канадзе, 1948–1968 гг. Таронта, 1968 г.

Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква. Царкоўны Голос. Таронта, Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква. 1956–1966 гг.

Беларуская Нацыянальная Асацыяцыя. Б. Н. А. Бюлётэнь. Выдаваўся нерэгулярна. Выданье часова прыпынена.

Byelorussians in Canada – Беларусы ў Канадзе. Таронта, Беларускі Голос. З 1967 г.

Дакумэнты і факты. Таронта, Інстытут Кастуся Каліноўскага.

Грыцук, Алесь. Зводка. Пададзена Каралеўскай камісіі па двухмоўі і двухкультурнасці. Атава, Друкарня Каралевы.

Запісы Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва. Нью-Ёрк, Інстытут. 1952 г.

Жук, Вінцэнт. БНР ці БССР. Нью-Ёрк, 1968 г.

Жук, Вінцэнт. Лірыка Янкі Купалы. Університет Атавы. Доктарская дысэртация. 1956 г.

Кэйі В. Дж. Канадайцы беларускага паходжаньня. Атава, Выдавецтва Ўніверситету Атавы, 1960 г.

Народным Шляхам. Таронта. Беларуская Народная Грамада.

Палессе. Літаратурна-мастацкі часопіс. Манрэаль — Таронта, 1955 г.

Пашкевіч, Валянціна. Першая чытанка пасъля элементара. Таронта, Выдавецтва Беларуская Школа, 1968 г.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЁВ. ОЧЕРК ТВОРЧЕСТВА

Каждый, кто только заинтересуется развитием русской философской мысли, встретится с интересным явлением: народ, который сумел создать одно из самых могущественных государств мира, народ, который по своему характеру, казалось бы, состоит из самых глубоких мыслителей, среди которого рассыпаны, как золотые зёрна, философские мысли, на всём протяжении истории не сумел создать ни одной цельной философической системы.

В короткий «дороссийский» период XI–XII веков среди народов Украины и Белоруссии выросли такие глубокие мыслители, как Иларион, Нестор, Кирил Туровский, Климент Смолятич, и созданы культурные памятники такой величины, как «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет». Русский же народ за следующие шесть веков не создал ничего даже близкого к знаменитому «Слову». Русские историки стараются оправдать разными способами это долгое «молчание», но, кажется, причина более простая. В XIII веке украинский и белорусский народы отошли в сферу влияния западной культуры. Россия же оказалась отрезанной от Запада и как будто застыла в варварстве и... православии. Нужны были радикальные методы Петра, чтобы сорвать плесень с застывших мозгов. «Прорицание наложило на всё тяжёлую руку Петра»*, и о русской философской мысли можно говорить лишь с начала XIX века.

Первым русским философом, основоположником самостоятельной традиции русской философии был Владимир Сергеевич Соловьёв — философ, религиозный мыслитель, поэт и литературный критик. Владимир Соловьёв был внуком свя-

* Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1968. С. 21. (Тут і далей зноскі аўтара.)

щенника и сыном известного русского историка Сергея М. Соловьёва, профессора Московского университета. Мать его Поликсена Владимировна была родственницей украинского Сократа — Григория Сковороды. В молодости Соловьёв был очень религиозный. Когда ему было девять лет, он имел видение Святой Софии. «Странным ребёнком был я тогда, Странные сны я видел»*, — так говорит о себе Соловьёв.

Уже в старшем возрасте Соловьёв понял, что эти детские видения были самым важным во всей его жизни. В молодости Соловьёв прошёл путь от атеизма и вернулся опять к глубокой религиозности. В 1870 г. Соловьёв поступил на математико-физический факультет Московского университета. Однако вскоре перешёл на историко-филологический факультет. Магистерскую диссертацию он защищал на тему: «Кризис западной философии»**. В 1875 г. Соловьёв уехал за границу. Впервые он остановился в Лондоне, где изучал восточную мистику и каббалистическую философию. Там в Британском Музее он имел старое видение Святой Софии. Из Лондона Соловьёв уехал в Египет, и там третий раз показалась ему Святая София. Об этих встречах Соловьёв говорит в своей поэме «Три свидания». Из Египта Соловьёв вернулся в Россию. Осенью 1876 г. он возобновил преподавание в Московском университете. Но курс его продолжался недолго. Уже весной 1871 г. он подал в отставку по причине несогласия с реакционными реформами в университете. Из Москвы Соловьёв переехал в Петербург, где его назначили членом Учёного комитета при Министерстве Народного Просвещения. Весной 1880 г. Соловьёв защитил (с большим успехом) докторскую диссертацию «Критика отвлечённых начал». На протяжении пяти лет пребывания в Петербурге Соловьёв обозначил себя как первый действительно профессиональный философ. В эти годы он построил свою широкую философическую систему: метафизику, гносеологию, этику и историософию. В это время он написал «Философские начала цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве» и «Критику отвлечённых начал». С этого времени философские взгляды Соловьёва почти не изменились.

* Мочульский К. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. Париж: У.М.С.А. Press, 1951. С. 15.

** Д. М. Мицкай в «Истории русской литературы» говорит, что «Кризис западной философии» — это докторская диссертация Соловьёва, тогда как К. Мочульский и С. А. Левицкий утверждают, что это магистерская диссертация, докторская же диссертация — это «Критика отвлечённых начал». «Энциклопедия Британика» повторяет за Мицкай, что «Кризис западной философии» — это докторская диссертация.

лись до конца жизни. Согласно своей политической философии свободной теократии, в которой Россия представлялась как идеал, он в 1881 г. прочитал открытую лекцию против смертной казни и призывал царя Александра III не казнить убийц его отца. Такое беспримерное, в российских обстоятельствах, выступление стоило Соловьёву его академической карьеры. Ему запретили преподавать. С этого времени Соловьёв занимался [на]писанием книг и журнальных статей. «Он сосредоточил свои знания на вопросе соединения церквей и примирения христианства с иудейством»*.

Момент ухода Соловьёва из университета считается поворотным моментом в жизни философа. Этот период характеризуется работой Соловьёва над введением в его работы идей всемирной теократии. Идеи эти он изложил в книге «История и будущность теократии». В 1886 г. книга была готова, но издание её в России оказалось невозможным. Духовная цензура запретила её как враждебную православию. Первый том теократии был издан в Загребе. Благодаря симпатиям Соловьёва к католицизму, он рассорился со своими приятелями славянофилами, но с православием не порвал. Со временем симпатии Соловьёва к католичеству ослабли, и в 1892 г. он писал, что он так же далёк от уз латинской церкви, как и от узкости православной. Со временем тоже пришло разочарование в теократии. Под конец жизни у Соловьёва наступили серьёзные перемены в философических понятиях. Результатом этого были книги «Три разговора» и «Оправдание добра».

В июле 1900 г. Соловьёв заболел и переехал в имение своего друга князя Трубецкого. Там он через несколько дней умер. Перед смертью Соловьёв исповедался и причащался у православного священника С. А. Беляева.

Как человек Соловьёв есть очень интересное явление. В нём было что-то загадочное. По натуре глубокий мистик, свои мысли он облекал, однако, в форму строгих и стройных логических построений. Веря в божественную полноту, он испытывал видение дьявола. Будучи идеалистом, он подчеркивает земную, историческую и социальную миссию христианства. В наружности его было что-то монашеское, иконописное, и резким контрастом такой внешности служил звонкий заливистый смех и склонность к шуткам.

В развитии философской мысли Соловьёва большое влияние имели немецкие философы и каббала, которую он изучал

* Мочульский К. Владимир Соловьёв. С. 148.

в Британском Музее. Влияние Канта, Гегеля, Спинозы, Шопенгауэра и Шеллинга было решающим для его мировоззрения. У Спинозы Соловьёв нашёл философское обоснование духовного всеединства мира. Дух и материя — одно; порядок и сочетание вещей тождественны порядку и сочетанию идей. Эта философия поясняла Соловьёву смысл его собственного мистического прозрения и оправдывала материалистическую теорию естествознания. Ещё большее влияние на Соловьёва имели Кант и Шопенгауэр. Через кантовскую гносеологию он приходит к заключению, что знания не противоречат вере, что наука совместима с религией. Кант дал Соловьёву философскую дисциплину. Но так как Бог Канта был для Соловьёва не живым Богом, а постулатом практического разума, он нашёл ответ на свои вопросы у Шопенгауэра, а именно: удовлетворение никогда не умоляющей в нём религиозной потребности, религиозное понимание и религиозное отношение к жизни*. Соловьёв верил, что вскоре в мире восторжествует правда, но не знал, какая правда. У Шопенгауэра он открыл, что эта правда — nirvana. В. Зенковский подчёркивает влияние Шеллинга на Соловьёва**. Он говорит, что это влияние распространилось на теологию, и особенно на метафизику и этику. От Гегеля Соловьёв принял формально-диалектический метод мышления и рационализм. Из русских философов большое влияние на Соловьёва имел Хомяков, Киреевский, Тютчев, Чаадаев и Фёдоров.

Развитие философской мысли Соловьёва будем разделять за Левицким на три периода. В первом периоде, так называемом «теософском», Соловьёв формулирует основные начала своего философского «кредо». В этом периоде он развивает славянофильскую идею о мессианском предназначении России. Во втором периоде, «теократическом», Соловьёв проповедует соединение церквей и подчинение православия римской церкви. Конечно, при такой постановке проблемы он должен был порвать со славянофилами. Соловьёв развивает планы всемирного государства, основанного на свободном подчинении государства церкви. Третий период Левицкий называет периодом «тяжёлого разочарования Соловьёва в теократии», которую тот стал называть утопией***. Стремоухов прибавляет ещё чет-

* Мочульский К. Владимир Соловьёв. С. 29.

** Zenkovsky V. V. A History of Russian philosophy. New York: Columbia Univ. Press, 1953. P. 485.

*** Левицкий С. А. Очерки по истории... С. 120.

вёртый период и называет его апокалиптическим, но мы будем держаться Левицкого.

В первом периоде Соловьёв стремится дать новое философское обоснование вечным истинам веры. Главными работами этого периода являются книги «Кризис западной философии» и «Чтения о Богочеловечестве». В первой книге, которую он написал как магистерскую диссертацию, Соловьёв доказывает, что западная философия раскололась на два направления. Одно направление утверждало, что всё познание исходит от разума, а другое — что всё познание даётся в опыте. Чтобы ограниченность этих двух течений стала очевидной, они должны были быть исчерпаны в их исключительности. В этом положительный смысл западной мысли. Развивая свою мысль, Соловьёв говорит, что «познание эмпирическое и познание логическое не составляют двух радикально отдельных и самобытных областей знания: они необходимы друг для друга, так как познание эмпирическое возможно только при логических условиях, а познание логическое действует только при эмпирическом содержании». Так как эти направления, говорит Соловьёв, отрицают собственное бытие как познаваемого, так и познающего, и переносят всю истину на самый акт познания, оба они ложные в своей абсолютности. Первая часть диссертации заканчивается утверждением, что развитие западной философии зашло в тупик абстрактного формализма. В другой части «Кризиса западной философии» Соловьёв доказывает, что надо отыскать синтез этих двух начал (логическое и эмпирическое) и строить синтез Запада и Востока, или «универсальный синтез науки, философии и религии»*.

Главной идеей «Критики отвлечённых начал» является всеединство в жизни, знании и творчестве. Позитивисты утверждали, что реально существует лишь явление, сущность же веющей от нас скрыта. В противовес Соловьёв говорит: «...смысл понятия относительного заключается в том, что оно относится к чему-то, но к чему же может относиться относительное, как не к абсолютному? Значит, нельзя лишь рассматривать явления без того, что является». Наш разум, согласно Соловьёву, тогда лишь получит твёрдую основу для своих построений, когда он исходит из сверхрациональных идей абсолютного.

Абсолютное есть то, что владеет бытием. Оно начало всякого бытия — субъект бытия. Абсолютное есть всё и ничто. Ничто, потому что оно не есть что-нибудь, и всё, поскольку

* Мочульский К. Владимир Соловьёв. С. 50–52.

оно не может быть лишено чего-нибудь. Есть три источника познания: опыт, мышление и интуиция, которым отвечают три рода наук: эмпиризм, ум и вера. Никакие два рода сами по себе не дают цельного знания. Цельное же знание — это Абсолют, Бог. Мы верим, что Бог есть, мы испытываем и знаем, что такое он есть.

Положительная потенция бытия — это Бог-Творец, а отрицательная — это Хаос. Хаос есть часть Бога-Отца. Бог сознательно допускает Хаос, потому что он принял Его подобие и воссоединился с ним. Бог-Творец сознательно допустил Хаос отпасть от себя, и это явилось началом миротворения. Итак, (миротворение) мировое бытие возникло из взаимодействия сверхсущего (Бога-Отца) и первоматерии (Хаос). Поэтому процесс эволюции у Соловьёва называется «богоматериальным процессом». От метафизического понятия Абсолюта Соловьёв перешёл к богословскому понятию Абсолютного как живого Бога в трёх лицах-ипостасях. «Бог-Отец не может быть без Слова, его выраждающего, и без Духа — его утверждающего. Бог-Сын есть вечная идея, вечная мысль Божия, Бог-Дух Святой есть благодарная сила Божия, проявляющая его Волю и мысль. Божественная сила преобразовывает Хаос в Космос».

Во всяком организме мы находим два единства: одно производящее, другое — произведённое. Во Христе производящим и соединяющим началом есть Слово, или Логос. Единством произведённым является София. Таким образом, София есть выраженная идея, тело божие, материя божества. Это значит, что Христос есть разом и Логос, и София. Произведённое единство во Христе — София — есть начало человечества. Ввиду этого познание Бога неотделимо от познания человека. Но так как в Боге нет времени, существование в нём человечества есть вечным. Понятие Софии довольно неясно в философии Соловьёва. Один раз она представляется как душа мира — Церковь, в другом месте она есть Богоматерия, или идеальное совершение человечества во Христе. София также представляется как вечная женственность, и как такая она показалась Соловьёву в трёх видениях. В заключение, однако, Соловьёв говорит: «София есть Богоматерия или Богочеловечество».

Второй период развития философской мысли Соловьёва начинается в 1881 году. Это период теократии. (Зенковский называет этот период утопией*.) В этом периоде Соловьёв от мета-

* Мочульский К. Владимир Соловьёв. С. 92–93.

физики переходит к практическому введению в жизнь своей идеи теократии и проповедует соединение церквей. Главными работами этого времени являются: «История и будущность теократии» и «Россия и Вселенская Церковь». Он разрабатывает планы вселенской теократии, это значит богоизбрания, основанного на свободном подчинении государства церкви. Соловьёв убеждён, что старая вера выродилась в клерикализм, который во имя Бога отрицает человека. Новая же религия (социализм) во имя человека отрицает Бога.

Христианская религия, учит Соловьёв, есть религия богочеловечества, не отрицающая человеческого начала, а освещляющая его светом божественной истины. Соблазн Запада, говорит Соловьёв, есть безбожный человек. Соблазн Востока — бесчеловечное общество. Последовательное проведение до конца веры в Бога и веры в человека приведут к истине богочеловечества. Запад создал культуру, но искал истинную веру — истину Христову. Восток сохранил истину Христову, но не создал культуры. Соединение западной культуры и восточной Христовой истины создаст совершенную христианскую культуру. Светская власть должна подчиниться церкви. Тогда возникнет свободная теократия, как предварение Царства Божия на земле. Согласно Соловьёву, православные то же самое, что католики. Разница только в том, что православие более связано с местными преданиями.

Теократия Соловьёва имеет католическую окраску. Он говорит, что католическая церковь есть хранительница вселенской идеи. Восток откололся от Запада и от западной веры (католической). Ему стоит только покаяться, вернуться к единой вселенской католической религии и подчиниться папе. Этим православие искупит свой исторический грех. В этом соединении церквей России принадлежит большая роль. Она должна осуществить земное царство Мессии и продолжать идеи Константина и Карла Великого. Но русский царь должен исполнить эти идеи под руководством папы*.

Провал теократии Соловьёва, как в католических, так и православных кругах, был большим ударом для Соловьёва. Он глубоко разочаровался в католичестве, а особенно в иезуитах. Он скоро понял, что иезуиты хотят его использовать в своих целях. Он начал понимать утопийный характер его теократии. Период разочарования теократией Левицкий называетperi-

* Мочульский К. Владимир Соловьёв. С. 173.

одом «эсхатологическим». Он относится к последним годам жизни Соловьёва (1899–1900). Он перестал верить в воплощение добра в человеческой истории, и в его душе появились предчувствия глубоких катастроф и пришествия Антихриста. В это время Соловьёв написал одно из своих лучших произведений — «Три разговора» с приложением «Повести об Антихристе». «Три разговора» наряду с «Легендой о Великом инквизиторе» Достоевского — это бессмертные памятники пророческого духа русской литературы. «“Три разговора” — это русский Апокалипсис, последний завет умирающего философа нашему веку и всему человечеству»*.

Соловьёв покинул нам тоже интересные знания в области эстетики. В статье «Красота в природе» Соловьёв отрицает теорию «искусство для искусства». Красота, говорит он, должна вести к реальному улучшению действительности. Это нельзя понимать в чисто утилитарном смысле. Красота сама в себе — чистая бесполезность. Она всеми воспринимается как нечто безусловно ценное. Но это не так. Красота есть средство, а не цель в себе. Красоту можно определить как преобразование материи через воплощение в ней другого сверхматериального начала. Красота появляется при взаимном проникновении идеального и материального. Соловьёв даёт пример алмаза, красота которого зависит от вещества, задерживающего и расчленяющего световой луч. «Красота в природе есть воплощение идей». Началом красоты есть свет. Явление её обуславливается сочетанием света и материи. В статье «Смысл искусства» Соловьёв говорит, что искусство продолжает то художественное дело, которое начато природой. «Вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только в форме красоты». В заключение этой статьи Соловьёв даёт общее определение искусства: «Всякое ощущительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение».

Соловьёв не написал особой «эстетики». Его эстетические теории заключаются в его общей философской системе. Идея всеединства всегда определялась им как неразрывная троица: Истина, Добро и Красота. Можно найти сходство между эстетикой Плотина и Соловьёва, но это только потому, что они оба

* Владимир Соловьёв. Три разговора. Нью-Йорк: Издательство Имени Чехова, 1954. Т. 9.

считали себя учениками Платона. В сущности, эстетика этих философов прямо противоположна. Особенно резкая разница в их взглядах на понятие материи. Для Плотина материя есть абсолютное зло, а для Соловьёва материя есть потенциальный Космос, который подчиняется воздействиям духа (Хаос переменяется в Космос).

Ценность эстетических теорий Соловьёва заключается в том, что это довольно систематическое учение о красоте в русской литературе, если не считать диссертацию Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Однако ни Чернышевский, ни Леонтьев эстетической системы не создали. Создание законченного и цельного эстетического учения принадлежит Соловьёву. Оно легло в основу целой школы — символизма. Теоретики символизма в России А. Бельй, В. Брюлов, В. Мережковский и Иванов считают себя учениками Соловьёва.

Сам Соловьёв был одним из лучших русских поэтов. Его литературный талант имеет склонность к иронии и издевательству над другими и... самим собой.

Владимир Соловьёв лежит на этом месте;
Сперва был философ, а ныне стал скелетом.
Иным любезен был, он многим был и враг,
Но без ума любив, сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял, не говоря о теле:
Её диявол взял, его собаки съели.

Даже в серьёзных произведениях, таких, как «Три свидания», он шутит, рассказывая историю с бедуинами.

Он любит пародию. Пародией он иногда облегчает свои душевные переживания. В основном Соловьёв писал ясно, логически точно, остро и с литературной точки зрения безу是比较но. Его философические лирики являются самыми лучшими в русской литературе. Его влияние на русских поэтов несомненно. Вспомним хотя бы Блока.

Владимир Соловьёв был профессиональным философом, основоположником русской философской мысли. Он был философ «Божьей милостью». Его философические мысли являются важным вкладом в историю не только русской, но и всемирной философии.

Ввиду трудностей перевода его работ, западные философы очень мало знакомы с его учением. Стремление Соловьёва связать в одну систему религию, философию и науку с его метафизикой, антропологией и историографией в одно целое

является новым для сегодняшних философов. Если принять во внимание цель Соловьёва — практически ввести в жизнь свои идеи, он будет русским философом, но если говорить о ширине его взглядов, то они всемирные.

Значение работ Соловьёва для русской философии огромно. В течение своей короткой жизни он доказал, что русская мысль достаточно зрелая для того, чтобы создать свою философскую систему. Хотя философская структура его системы не очень точна и имеет разбежности, особенно в определении понятия Софии, но всё-таки это система оригинальная, она — система Соловьёва.

Библиография

1. Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 1968.
2. Мочульский К. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж: У.М.С.А., 1951.
3. Соловьев В. Три разговора. Нью-Йорк: Издательство Чехова, 1954.
4. Zenkovsky V. V. A History of Russian philosophy. New York: Columbia Univ. Press, 1953.
5. Edie James M., ed. Russian philosophy. Chicago: Quadrangle Press, 1965.
6. Losskiff Nikolaf O. History of Russian philosophy. New York: N.Y. International Univ. Press, 1951.

МАКСІМ БАГДАНОВІЧ І СТАНАЎЛЕНЬНЕ
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ⁵¹
(Урыйкі з дысэртациі)⁵²

Раздзел III

ФРАНЦУСКІ СЫМБАЛІЗМ І ПАЭЗІЯ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

Эстэтыка паэзіі Максіма Багдановіча ад самага пачатку выклікала супяречлівія ацэнкі. Першыя нашаніўскія літаратары нават не хацелі прымамаць да друку паэзію Багдановіча, як нязгодную з ідэалогій нашаніўства. Нашаніўцы закідалі Багдановічу, што ў часе, калі беларуская паэзія павінна быць адданая на службу эканамічнага, сацыяльнага, нацыянальнага і палітычнага адраджэння беларускага народу, ён апівае чистую красу. Для нашаніўцаў зь іх утылітарнай эстэтыкай паэт быў неўспрымальнym. Толькі дзякуючы Янку Купалу ягоная паэзія знайшла месца ў «Нашай Ніве». Ад самых першых

⁵¹ Максім Багдановіч і станаўленне сучаснай беларускай літаратуры = Maxim Bahdanovic and origin of modern Byelorussian literature. Ottawa, University of Ottawa, School of Arts and Slavic Studies, 1975. [280 с.]. (Зноскі сўтара дысэртациі.)

⁵² Алеся даўно марыў напісаць грунтоўную працу пра свайго ўлюблёнага паэта — Максіма Багдановіча. Пра тое ўзгадваў ён сам, пра тое съведчыць, напрыклад, і ліст паэта Алеся Салаўя, які яшчэ ў 1952 г. у сваім лісьце з Аўстраліі (відаць, на просьбу паведаміць пра розныя крыніцы з Багдановічаведы), прыводзіць розныя Багдановічайскія радкі, у тым ліку і верш «Вагітная», а заканчвае парадай: «найпаўнейшае выданье, якое можаш дастаць на эміграціі: Максім Багдановіч. “Выбранные творы”, Дзяржавае выдавецтва БССР, Мінск, 1946. Гэтую кніжку мае тут М. Нікановіч (ягоны адрыс ведае В. Жук-Грышкевіч)». — Заўвага Вольгі Грыцкук.

рэцэнзіяў па сёньняшні дзень крытыкі заходзяць у паэзіі Багдановіча, асабліва ранній, «памылкі сымбалізму». Безумоўна, сымбалізм адыграў значную ролю ў фармаваньні эстэтыкі Багдановіча, хоць бы і дзеля таго, што гэта была найноўшая плынъ у сусьветнай літаратуры, якая паўстала як рэакцыя на рэалізм. Сымбалізм як літаратурная плынъ паўстаў у Францыі і адтуль перакінуўся ў Расею. Характар сымбалізму расейскага і французскага ёсьць іншы, аднак асноўныя рысы гэтае плыні падобныя да ўсіх літаратур. Таму найперш разгледзім характар французскага сымбалізму і паразаляем яго з сымболікай паэзіі Максіма Багдановіча.

Хаця бацькаўшчынай сымбалізму называюць Францыю, аднак вытокі яго трэба шукаць у найбольшага амэрыканскага паэта Эдгара Алана По. Першым, што захапляла эўрапейскіх паэтаў у По, быў яго трагічны лёс. Апошняя гады ён правеў у вялікай беднасці і памёр ад алькаголізму. Таксама незвычайнім быў характар По. Вызначальны рысай ягонага характару быў яго дзіўны дуалізм, што выяўляўся ў паводзінах, а таксама ў ягоным мастацтве. Для тых, каго ён любіў, По быў лагодным, прыязным, адданым і гатовым на ахвяры. Для іншых быў раздражнёны, замкнёны ў сабе, пануры. Праудападобна, на яго находзілі прыступы галюцынацыяў, а таксама страх перад будучынай.

Інтэлектуальны дуализм найвыразнейшы відны ў ягонай творчасці. З аднаго боку, ён быў ідэаліст-рамантык з тугой па ўсім прыгожым, добрым, што ідэалізаваў каханье да жанчын, якое пераходзіла ў абагаўленыне іх. Тады ён ствараў такія рэчы, як «Улялюм». Калі ён быў у настроі прадбачаньня будучыні, ён ствараў такія шэдэўры, як «Званы».

Гэтая самая дуалістичнасць бачная і ў яго мастацтве. Ён быў здольны пісаць па-анёльскую салодкія вершы або не-самавітую паэзію сатанізму і злачынства з надзвычайнім пачуцьцём рытму і важнасці слова, або пісаць псыхалягічныя трактаты на душэўныя хваробы, з жалезнай лёгікай абасноўваючыя свае тэзы, у цвёрдым і сухім стылі. У сваіх крытычных артыкулах ён мог аналізаваць, здавалася б, немагчымыя да пе-реаналізованья творы.

Заслуга азнямленыня заходняга съвету з сымбалізмам належыць Бадлеру і Малармэ, асабліва Бадлеру, які быў пад уплывам По. Іх лучыла падобнасць характару і зацікаўленыня, а таксама падобныя — трагічныя — жыцці. Пазнаёміўшыся з творамі По, Бадлер знайшоў, што рамансы і паэмы По нібыта ягонія ўласныя, што яны даўно ўжо жылі ў ягонай галаве,

толькі не былі выяўленыя, асабліва тыя творы, што мелі знакі таямнічастьці ці сатанізму альбо страху. Для Бадлера францускі рэалізм ня меў адказаў, таму ён шукаў для паэзіі нечага новага. Гэтае новае ён знайшоў у жыцьці, харектары і творчасці По. Асабліва вялікае ўражаньне рабіў на Бадлера трагізм жыцьця По з ягоным нахілам да алькагалізму. Пяру Бадлеру належала найлепшыя пераклады По. У гэтых творах Бадлер знайшоў адказ на тыя пытаныні адносна паэзіі, якія яго асабліва мучылі. Эстэтыка По была прысвоеная Бадлерам і ўвайшла ў аснову новага напрамку ў францускай літаратуры, які канчатково аформіўся як сымбалізм.

У аснову гэтай эстэтыкі ляглі прынцыпы, выказаныя По ў яго эсэ «Прынцыпы паэтыкі» і «Генэза паэм». Першае зь іх выводзіла тэорыю, што мэтай паэзіі ёсьць сама паэзія і больш нічога. По раздзяляе ўсе рэчы і дасьведчаныні на дзве часткі: паэтычныя і прайдзівія. Прайдзівія рэчы ня маюць нічога супольнага з паэтычнымі: «*The demands on Truth are severe. She has no sympathy with the myrtles. All that which is so indispensable in Song is precisely all that with which she has nothing whatever to do. It is but making her a fraunting paradox to wreath her in germs and flowers*»*.

Іншым прынцыпам эстэтыкі ў гэтым эсэ По высунуў немагчымасць існаваньня доўгай мастацкай паэмы. Доўгая паэма, паводле По, ёсьць не чым іншым, як павязаная з сабою сэрыя меншых паэмаў. Кожны паэтычны твор павінен выяўляць толькі адзін настрой або адну эмоцыю.

По раздзяляе ўнутраны съвет чалавека на чисты розум, упадабаныне і маральны сэнс. Калі парайнаем гэтае апошніяе съцверджаньне з папярэднім, то бачым, што По выдзяляе зь філозофіі як асобныя незалежныя ад сябе вартасці — Інтэлект, Красу, Эмоцыі, Абавязак і Праўду — і як асобныя цвярдыні, на якіх ён будзе сваю эстэтычную канцепцыю.

Найважнейшую, аднак, проблемаю, парушанай у «Прынцыпах эстэтыкі», была дыскусія на тэму музыкі і паэзіі. Гэтая проблема вельмі важная, бо яна мела вялікі ўплыў на Малармэ, Вэрлена і іншых паэтаў-сымбалістаў, а цераз іх пасрэдна і на паэзію М. Багдановіча. Вось што гаворыць По пра музыку ў эсэ «Прынцыпы паэзіі». По лічыць музыку неадлучнай часткай паэзіі. Музыка ў спалучэнні з ідэяй ёсьць паэзія. Музыка

* Edgar Allan Poe. London, Macmillian, 1937. P. 202. Quoted in Chiari, Joseph, Symbolisme from Poe to Mallarme. London, Roskliif, 1956. P. 99.

без спалучэння з ідэяй — звычайная музыка. Ідэя без музы-
кі — гэта проза*.

У эсэ «Філязофія кампазіцыі» По, між іншым, развязвае тэзу, што такое Краса, і даходзіць да высновы, што Краса ёсьць прыемнае або ўзварушальнае хваляванье душы. Краса, якога б роду яна ні была, ёсьць зъявай вышэйшага парадку, і яна нязмерна ўсхвалёўвае ўражлівія душы. Мэлянхолія дзе-
ля таго ёсьць неадлучнай часткай паэзіі. Паколькі мэлянхолія і ўсхвалюванасць зъяўляюцца неадлучнай часткай Красы — Краса ёсьць неадлучнай часткай паэзіі.

Эстэтыка По і ягоная паэзія былі стымулам для развязвіц-
ця новага філязафічна-літаратурнага напрамку — сымбалізму.
Хоць сымбалізм у літаратуры існаваў даўно, асабліва ў літара-
туры рамантызму, аднак ён ня меў таго характару, які ён пры-
няў у другой палове XIX ст. у Францыі, а пасыля ў цэлай Эўро-
пе. Сымбалізм у эўрапейскай літаратуры пачаўся як рэакцыя
на адкыўшы пазытыўізм і натурализм. Развязвіцё яго звязана
неадлучна з іменем П'ера Шарля Бадлера. Эстэтыка По была
адпраўным пунктам у фармаваныні эстэтыкі сымбалізму. Бад-
лер пад уплывам паэзіі і эстэтыкі По фармаваў сваю эстэтыку.
Асновы яе выкладзены ў зборніку «Кветкі зла», дзе быў на-
друкаваны праграмны санэт «Карэспандэнцыі», у эсэ «Тэафіль
Гацье», «Рычард Вагнер», «Віктор Гюго», надрукаваных у яго
«Рамантыцы мастацтва».

Для Бадлера ўсе прадметы зъяўляюцца сымбалямі вышэй-
шай реальнасці, якая напаўняе сусьвет, а мастак ёсьць съя-
тар ідэалу і красы, калі ён мае талент разумець знакі і можа
незразумелае перадаць так, што яно будзе яснае для людзкага
вока. Для яго тэрмін «сымбаль» мае павязаньне з рэлігійным
поглядам на сусьвет.

Сымбаль прадстаўляе калі ўжо не Бога, то якуось найвы-
шайшую (трансцэндэнтальную) праўду, да якое толькі артыста
мае доступ. Сымбалі ёсьць надзвычайнімі зъявішчамі, што
могуць прадстаўляць кожную реч даступнаю нашаму разуму.
Паэт зъяўляецца на так вынаходнікам, яктым, хто знаходзіць
у сусьвete незвычайнія звязкі, што лучаць сусьвет у адну
цэласць. Мастацтва — гэта той пасрэднік, што зъядноўвае
звычайніх сымяротных людзей з вышэйшашою праўдай. Гэта
асноўныя тэзы, выказаныя ў санэце «Карэспандэнцыі»: «The

* Edgar Allan Poe. London, Macmillian, 1937. P. 202. Quoted in Chiarri, Joseph, Symbolisme from Poe to Mallarme. London, Roskiff, 1956. P. 101–102.

universe (La Nature) is build out of symbols... the temple is formed from living and symbolic pillars; the forest are made up of symbol trees. Everything has a symbolic element»*.

Чытаючы «Карэспандэнцыі», мы бачым, што Бадлер не сказаў, што ў се дрэвы ў лесе сымбаляў зъяўляюцца сымбалімі, нідзе не аказанымі (пахі, колеры, гукі адказваюць толькі сабе). Ён, як чалавек вялікага разуму, у гэта даслоўна ня верыў, і ў гэтым ляжыць пэўная некансэквенцыя ягоныя дактрыны. Ён сам пазней зрабіў пэўную папраўку да тэорыі, выказанай у «Карэспандэнцыях».

У эсэ «Рыхард Вагнер», якое ўваходзіць у «Рамантыку мастацтва», Бадлер пашырае тэорыю сымбаляў (мэтафараў), супадносіны музыкі і паэзіі. Музыка, як частка сывету сымбаляў, зъяўляецца таксама часткай паэзіі.

Трэці вялікі артыкул Бадлера «Мастацтва паэтыкі» прысьвечаны Віктору Гюго. У гэтым артыкуле Бадлер праводзіць тэорыю ўніверсал-аналёгіі, а таксама мы тут бачым, як Бадлер разъбівае сваю дыскусію на асобныя формы мэтафараў, кіруючы іх у напрамку тэорыі мовы мастацтва і Красы. Коратка можна зьвесці эстэтыку Бадлера да наступных пунктаў:

1. Усё, што існуе ў сусьвеце, гэта сымбалі, і мы жывём як бы ў лесе сымбаляў, якія адказваюць адзін другому на іншое значэнне («Карэспандэнцыі»). Кожнаму сымбалю адкажа іншы сымбал.
2. Заданыне паэта з сымбаляў зрабіць паняцьце. Сымбалі ёсьць добрыя і горшыя. Паэзія таксама будзе горшая і лепшшая.
3. Пахі, колеры і гукі выклікаюць адказы («Карэспандэнцыі»). Звязкі між сымбалімі ёсьць універсальныя ў абсягу.
4. Музыка як гук ёсьць частка сымбаляў, і як такая належыць да паэзіі.
5. Усе паняцьці ёсьць сымбалімі вышэйшага паняцьця, калі не Бога, то трансцендэнтальнае рэальнасці, да якой мае доступ толькі артыста.
6. Заданынем паэта (мастака наагул) — выясняць містыку сымбаляў усім сымдротным у форме мастацтва ўяўлення.
7. Акт тварэння ёсьць актам съязненія. Летуценыні паэта — акт творчы.

Пагляд Малармэ на эстэтыку сымбалізму ў многім розніцца ад тэорыі По або Бадлера. Малармэ ёсьць адначасна вялікім паэтам і вялікім тэарэтыкам сымбалізму. Усё ягонае жыцьцё было прысьвеченнае паэзіі. Ён думаў толькі пра адно ў сваім жыцьці — пра мастацтва, для якога ён жыў. Малармэ, падобна

* A. G. Lehmann. The symbolist aesthetic in France 1885–1895. Oxford, Basil Blackwell, 1968. P. 263.

як і Бадлер, патрабаваў чысьціні ў паэзіі і з пагардай адносіўся да вульгарнасці і сэнтымэнтальнасці, стараючыся вярнуць паэту ягоную даўнейшую ролю Творцы і карыстаючыся кожным словам, як бы яно было толькі што створанае менавіта для гэтага выпадку. Калі ідэя ёсьць форма, то мова ёсьць вялікая памяць, што захоўвае ўсе людзкія веды. Мова можа праз пасрэдніцтва паэта даць межы Няскончанасці. Чысьціня мовы — гэта першы прынцып паэзіі Малармэ. Для яго важнае ня слова паасобку, але радок слоў, які можа выказаць Ідэю. Мастак-паэт працуе не паасобнымі словамі, але арганізацыяй слоў у радку або цэлай паэме. Слова не існуе сама, але толькі як частка цэласці. Адгэтуль важнасць формы як сродку, які вядзе да асягнення Ідэі... Дзеля таго кожнае слова павінна быць выбранае вельмі асцярожна і выкарыстанае так, што атрымае сваё ўласцівае значэнне ў радку, што вядзе да выказвання Ідэі*. З гэтага робіцца выснова, што кожнае слова мае велічэсную вагу ў тварэнні паэтычнага твору. Рыфма — гэта сродак, што звязвае радкі і робіць верш жывым. Як слова, так і радок не павінны існаваць паасобку. «Mallarme sees lines as part of the whole and never in isolation; the importance of the rhyme (rhythm?) as a means to sustain the poetic movement and to knit together the various lines; Mallarme had a Parnassian respect for rhyme. Rhyme has a kind of deterministic influence on the line»**.

Малармэ вельмі любіў старую александрыну, якую Віктор Гюго ўзбагаціў, уводзячы «enjambment». Для яго александрына заўсёды «le crand vers», і ён над ёю многа працеваў разам з Вэрленам.

Малармэ таксама займаўся распрацоўкай вярлібру. Паводле Малармэ, вярлібр паўстаў праз перастаноўку александрыны. Вярлібр — гэта спроба вызвалення паэзіі з рамак канвенцыянальных прыёмаў. Зъ вярлібрам павязаная музычнасць паэзіі. Малармэ клаў вялікі націск на форму літаратурнага твору, асабліва ў пазнейшым веку свайго жыцця. Ён любіў і пісаў санэты. Падыход да прозы і да паэзіі павінен быць аднолькава старанны. «Mallarme's prose and poetry are meant to be followed with the care and anxiety with which one follows the nimble steps of a ballet dancer. His prose follows the apparent ease and carefree way of the development of thought. <...> Mallarme suggested that verse only differs from prose by metrical rhythm»***.

* Chiari, Joseph, Symbolisme from Poe to Mallarme. London, Roskiff, 1956. P. 120.

** Ibid. P. 121.

*** Ibid. P. 124.

Усе паэты сымбалісты прывязвалі ўвагу на суадносіны паэзіі і музыкі. Для По музыка была Бясконцасьць, для Бадлера гэта была частка съвету сымбаляў, а гэтym самым частка паэзіі. Малармэ выводзіў канцэпцыю музыкі з традыцый, што карэннямі сягалі ў глыбокую старажытнасць, да Плятона, Арыстоцеля і Пітагора. Найвышэйшым у пазіі ёсьць Ідэя, і для Малармэ ня можа быць эстэтычнага задавальнення без Ідэі. Музыка і Літаратура — гэта мэтады выяўленення Ідэі, і яны аднолькава важныя. Праз музыку даходзім да Ідэі, але Ідэя ёсьць крыніцай музыкі і слова*. Паэт, што ёсьць адначасна і музыка, гэта яшчэ ня ўсё. Той па-сапрауднаму праўдзівы паэт, хто створыць сузэльную паэму, у якой ёсьць музыка і слова, думка і рыфма, паэму, у якой ёсьць ідэя, танцы, сьпевы, усё сплеценае ў прыгожую цэласць.

Малармэ верыў у містэрью паэзіі, празъ якую можна выявіць сусьвет, што, у сваю чаргу, можна выявіць толькі праз мастацства. Паэзія павінна быць забясьпечаная ад нападкаў вульгарнае кур'ёзнасці. Гэта вядзе да разумення, што для Малармэ мастацства ёсьць съвятym рытуалам, выяўленым у словах, што вядзе да замены рэальнасці ў Ідэал. Слова ў сваім сымбалічным, ачышчаным ад штодзённага карыстаньня, атрымлівае сваё праўдзівае значэнне, сілу музыкі і мовы, і можа выявіць кожную ідэю, якая ёсьць часткай найвышэйшаша Ідэі.

Сымбалізм — гэта такое зъявішча ў мастацстве, для якога амаль немагчыма распрацаваць якуось адну тэорыю. Іншыя інтэрпрэтацыі сымбалізму давалі францускія, іншыя расейскія, іншыя нямецкія і ангельскія. Нават сярод французаў ці расейцаў кожны паэт ці мастак меў іншую інтэрпрэтацыю сымбалізму. Вышэй былі прыведзеныя галоўныя прынцыпы сымбалізму, распрацаваныя галоўнымі прадстаўнікамі гэтага напрамку.

Пад сымбалізмам францускім разумеецца тут таксама сымбалізм бэльгійскіх пісьменнікаў.

Сымбалізм меў вялікі ўплыў на пісьменнікаў усёй Эўропы. Ангельскі і нямецкі сымбалізмы не адыгралі вызначальныя ролі ў эстэтыцы Максіма Багдановіча, і дзеля таго не ўключаюцца ў гэты агляд. Сымбалізм Вэрлена вельмі мала розыніца ад Малармэ. Багдановіч захапляўся паэзіяй Вэрлена. Калі Малармэ падкрэсліваў кіруочную ролю паэзіі, якой

* Ibid. Р. 132. Гл. Дадатак, раздр. 3, ст. 2.

павінен прытрымлівацца чытач, каб дайсьці да найбольшай праўды, Вэрлен заклікаў да неакрэсленасьці і невыразнасці ўнутраных эмоцыяў. Расейскі паэт Брусаў назваў паэзію Вэрлена паэзіяй ценяў. Патрабаванье Вэрлена да паэзіі, каб яна мела спакойныя, прыглушаныя тоны, нюансы ў перажываныні, музыку — вось што характарызуе ягоную эстэтыку. Вэрлен ня меў такога акрэсленага моцнага разумення музыкі і паэзіі. Ён быў у асноўным музыкальны паэт, і для яго музыка была сродкам выяўленчыя сугестыўнага настрою паэзіі, найлепшым пасрэднікам выяўленчыя паўтонаў і настрояў, зь якіх складалася новая паэзія. Паэт ня меў на думцы, што музыка і паэзія мусіць зыліцца ў адно. Яго верш быў зроблены так, каб выявіць найбольш мэлядычнай гнуткасці і быць лепш прыстасаваным да вымаганьня ў мастацтве, чым папярэднія вершы зь цвёрдымі паэтычнымі правіламі. Вэрлен засяродзіў увагу сымбалісту на судносінах мовы і музыкі. Коратка: музыка і слова існуюць у паэзіі асобна, але музыка ёсьць неабходнаю ў паэзіі: «*De la musique avant toute chose*» (Art poetique).

Разьдзел XIII КАХАНЬНЕ І СЪМЕРЦЬ

У папярэднім разьдзеле разглядалася тэма каханьня як вялікая дынамічная сіла, што прыносяць радасць, калі знойдзе рэзананс у другой палавіне, або можа прынесці многія мукі, калі рэзанансу няма. Каханьне — гэта высакароднае пачуцьцё. Мэта яго — спалучэнне двух полаў у адну адзінку, якой імя — сям'я. Тэма «Каханьне і съмерць» у М. Багдановіча мае на мэце паказаць яшчэ адну характарыстыку гэтага вялікага пачуцьця — імкненіе закаханых да збліжэння дзеля прадаўжэння людзкога роду. Гэта, паводле Багдановіча, асноўная мэта каханьня. Паэт адкідаў каханьне, якое вядзе толькі да задавальненчыя фізычных полавых патрэбай. Жанчына аддаецца фізычна толькі мужу зь вераю, што іхняе спалучэнне дасць пачатак новаму жыццю. З часоў Багдановіча праблема родаў была вельмі скамплікованая. Жанчыны, нараджаючы дзіця, цярпелі вялікія мукі, і нават часам паміралі. Нягледзячы на гэта, жанчыны лічылі за вялікае шчасцце і гонар, калі знаходзіліся ў стане цяжарнасці. У гэтым цыкле вершаў Багдановіч прадставіў самыя тонкія пачуцьці жонкі і мужа ад хвіліны зачацця аж да родаў. Ён апаэтызаваў радасці, трывогі і

мучэнныні жанчыны-маці і мужа-бацькі. Здавалася, адкуль такі малады чалавек мог разумець таکія пачуцыці, ня будучы ні-колі бацькам, а нават і жанатым? Сыледу да развязкі гэтага пытання трэба шукаць у біяграфіі паэта. Сям'я Максіма была ўзорам сямейнага шчасця. Бацька і маці кахаліся і кахалі сваіх дзяцей. Іх было разам з Максімам чацьвера. Роды найстарэйшага сына Вадзіма былі вельмі цяжкія, і Максім напэўна гэта ведаў. Пасыля гэтых родаў маці Максіма чулася вельмі слабою. Максім і малодшы брат Леў не спрычынілі маці шмат клопатай, але затое роды наймалодшай сястры Ніны былі прычынай сухотай, ад якіх яна і памерла. Съмерць маткі была, паводле слоў бацькі, вялікай трагедый для малога Максіма. Тут, здаецца, трэба шукаць крыніцу тae трывогі паэта за лёс цяжарнае жанчыны.

Тэма цяжарнай жанчыны зусім новая ў беларускай літаратуры. Яна мала зьвяртала на сябе ўвагі паэтаў і ў сусветнай літаратуры. Тэму зачацьця заўсёды разглядалі з боку сексуальнага або ўвогуле абыходзілі яе. Ніяма ў сусветнай літаратуры ніводнага цэласнага твору або цыклю паэтычных твораў, прысьвежаных гэтай тэмой. Багдановіч жа падышоў да яе з поўнай сур'ёзнасцю і з разуменнем псыхалёгіі цяжарнай жанчыны і будучага бацькі. Сваю сур'ёзнасць падыходу да жаданьня бацькі і важнасці сям'і Багдановіч пацвердзіў сваім жыцьцём. Ён не жаніўся, бо ведаў свой стан здароўя і ведаў, што ня можа даць належнай аховы новаму жыцьцю. Бацька паэта Адам Ягоравіч піша аб гэтым у «Матэрыйлах да біяграфіі Максіма Адамавіча Багдановіча».

Сямейнае жыцьцё пачынаецца ад кахання двох людзей. Багдановіч і пачынае распрацоўку тэмы вершам, дзе маладыя людзі неспадзявана для іх самых адчуваюць патрэбу збліжэння. Яшчэ яны не жанатыя, бо паэта гаворыць да свае абраңыніцы на «Вы». Прыйходзіць усё неспадзявана для іх самых:

Хоць мы былі адны ў той час,
Я і зірнуць ня съмеў на Вас,
І тое, што тады зрабілася,
Зъяняцку выйшла, але ўраз.

Паэт добра ведаў пачуцыці закаханых. Ён ведаў, што закаханыя часам паводзяць сябе як дзеці, забаўляюцца і съмлюцца, як дзеці. Падкрэсліваючы гэтую рысу закаханых, Багдановіч паказвае съветлае пачуцыцё, што павінна акрыльваць маладых людзей, адкідаючы адначасна каханыне толькі для сексуальна-

га задаволенъя. Каханъне стыхійна прыходзіць, і ўсякае рацыйналістичнае пачуцьцё, усялякае разумовае разважанъне адыходзіць у даль:

Ня помню, як — я ручку ўзяў
Ня помню, як пацалаваў,
Ціхутка пальчыкі цалуючы,
Як да дзіцяці, ў лад казаў:

«Сарока-варона кашку варыла,
Дзетак карміла,
Гэтаму дала, гэтаму дала,
А гэтаму не дала...»*

Гэтае «Ня помню...» якраз і падкрэслівае душэўную страницу каханъня і яе стыхійнасць. Зручнае ўлучэнъне ў верш фальклёрнага «Сарока-варона...» тонка выказвае пачуцьці маладых, калі абы-што гаворыцца, каб толькі мець нагоду да фізычнага дотыку да любае дзяўчыны. Наўмысна выбраная фальклёрная песня, якую съпяваюць маткі малым дзеткам, адразу ж уводзіць нас у кола сямейных абставін.

Другім вершам цыклю Багдановіч уводзіць нас у асноўную тэму — зачацьця. У вершы «Пачуцьцю цёмнаму падлеглай»** паэт паказвае нам магутную і няўстрымную сілу, што авалодвае жанчынай і вядзе яе да спалучэнъня з мужчынам дзеля зачацьця новага жыцця. Апантаная гэтай сілай, яна адкідае ўсе перашкоды, найважнейшыя зь якіх: жаночы сорам, мучэньні пры родах і нават магчымая съмерць. Яна, «абясьсіленая душою», не зважаючы ні на што, аддаецца мужчыне. У Багдановіча гэтае адданье сябе ёсьць толькі ў жанатых, зараз жа па шлюбе. Гэта падкрэсліваецца ўжо першымі радкамі вершу, дзе бачна, што гэта было шлюбнае ложа:

Ты ўжо рассталася з уборам
І ў ложа шлюбнае лягла,
Свой сорам, свой жаноцкі сорам
Дрыжачая, перамагла.

І ведаеш — табе мучэньні
І навет мо канец жыцця

* Максім Багдановіч. Вянок [Выд-ва «Бацькаўшчына», Нью-Ёрк — Мюнхэн, 1960]. С. 106.

** Там жа.

Сабой пакліча пры раджэнныі
Ірвучыся на съвет, дзіця.

Ды абясьсленай душою
Ты можаш аднага жадаць —
Каб семя бурнае муское
У нетрах цела пахаваць*.

Міма таго, што сэксуальная старонка ў сямейным жыцьці тут выразна падкрэсленая, але паказаная не як задавальненне само ў сабе, але як штось, чаму чалавек ня можа супрацтваяць і якое мае ў сабе мэту, якая і робіць гэтае пачуцьцё нястрымным. Жанчына тут не шукае самога задавальнення, але толькі «каб семя бурнае муское у нетрах цела пахаваць», іншымі словамі, каб даць пачатак новаму жыцьцю.

Багдановіч паступова, верш за вершам, уводзіць чытача ў зачараваны съвет цяжарнай жанчыны. Верш «Цяжарная»** прадстаўляе вобраз жанчыны, што ўпершыню адчула ў сабе новае жыцьцё. У народных казках, як ведама, цяжарнасць звязваецца з вобразам птушкі бусла. У вершы «Цяжарная» Багдановіч па-мастаку выкарыстаў вобраз бусла, каб даць фон цэлай карціне. Пасыля працы жанчына ідзе адпачываць «роўнай цяжкаю хадою». У гэтым самым часе бусел вяртаеца ў гняздо. Жанчына пачула нейкі стук. Яна яшчэ ня пэўная, што гэта за стук. «Мо пачула бусла рух, што над хатаю ляціць, Мо дзіцяці сэрца глуха, глуха так ў мяне тутніць». Як большасць вершаў паэта, так і гэты пабудаваны двухплянава. На адным пляне бусел, што вяртаеца вечарам да гнязда, на другім сама герайня вершу — цяжарная жанчына. Адзін плян дапаўняе другі, а разам твораецца цэлую карціну, што нараджае цеплыню і інтymнасць у душы чытача. Усё складае адну гарманічную цэласць.

Цяжарная жанчына як лірычны герой зьяўляеца таксама ў вершы «Дзіцё, што ў коласе зярно». Тут яна ўжо ведае, што носіць у сабе новае жыцьцё. Яна аналізуе свае пачуцьці:

Дзіцё, што ў коласе зярно,
Пад сэрцам у цябе ўсё съпее,
І сэрца цёмнае съятлее,
І шчырым робіцца яно.

* Максім Багдановіч. Вянок. С. 106.

** Там жа. С. 83.

Ужо нічога ў ім няма,
 Адно ёсьць — рупнае каханье,
 Салодка-соннае жаданье,
 Салодка-сонная дума*.

Падобныя перажываныні цяжарнае жанчыны выказаныя ў вершы «Як хораша, калі дзіцё...»**. Верш гэты ёсьць як бы дапаўненінем да вышэй разгледжанага «Дзіцё, што ў коласе зярно». Але калі першы статычны, бяз руху, дзе пададзеныя толькі перажываныні жанчыны съведамай, што носіць у сабе зачаткі новага жыцця, то ў другім гэтае новае жыццё дае ўжо знакі аб сваім існаваньні. І вось гэты рух дзіцяці ў целе маткі выклікае перажываныні. Паэт тут не апісвае характару перажыванынія, як у папярэднім вершы, ён звычайна акрэслівае яго адным сказам: «Як хораша, калі дзіцё пад сэрцам ціха зварухнецца», а пачуцьцё ён акрэслівае як «незвычайнае». У абодвух вершах паэт карыстаецца словам «салодкае», каб акрэсліць пачуцьцё жанчыны. У першым вершы было «салодка-соннае жаданье, салодка-сонная дума», у другім — «Душа ў салодкім палуснے». Таксама розныя парапінаныні дзіцяці, што разьвіваецца ў лоне маткі. У першым вершы дзіцё было парапінанае да зярна, што съпее ў коласе. Яно яшчэ не давала знакаў жыцця. У другім вершы дзіцё парапінанае да птушаніці, што расьце ў ўёлім гняздэчку. Яно ўжо жывое і мае патрабаваныні:

Я — птушанё, а ты — гнязьдзечка,
 Ня руш, ня руш, ня руш мяне!

Большасць вершаў Багдановіча на тэму цяжарнасці жанчыны гаворыць пра адносіны бацькі да будучай маці ягонага дзіцяці. Лірычным героям ёсьць бацька. Калі маці прадстаўленая як радасная, шчаслівая, паважная, поўная незвычайнага прыемнага пачуцьця ад таго, што яна — матка, якая ня думae пра сябе, а толькі пра дзіця, што ў ёй съпее, то ў бацькі цэнтрам зьяўляецца не дзіця, а матка, яе здароўе. У яго велічэсная любоў да каханай і пачуцьцё віны за сябе, бо ведае, якія муки прыходзіцца цярпець жанчыне, каб нарадзіць дзіця. Ува ўсіх вершах, дзе бацька зьяўляецца лірычным героям, прабываеца

* Максім Багдановіч. Вянок. С. 162.

** Там жа.

страх, што яна можа страціць жыцьцё пры родах. У кожным вершы, дзе лірычным героем ёсьць бацька, паўсюдна так ці іншай гучыць адчуванье ягонай віны, аскарджэнье, што ён прычына мукаў і съмерці парадзіхі. Гэтае абвінавачванье сябе ў розных варыянтах праходзіць праз уесь цыкл, становячыся нават паталягічным. Пры чытаныні вершаў складаецца ўражанье, што полавае злuchэнье каканых — гэта як бы прысуд съмерці для жанчыны, а віною ёсьць толькі ён — мужчына, і ён павінен устрымашацца ад фізычнай блізкасці, калі какае жанчыну. Вершы ў большасці пабудаваныя на кантрастах. Жанчына робіцца шчаслівай, спазнаўшы, што яна будзе маці, мужчына ў страху, што каканая ад гэтага мацярынства перанясе вялікія пакуты і нават съмерць. Прыядзэм некалькі прыкладаў:

Апусціўшы густыя расьніцы, сказала яна:
«Я — ўжо маци». И твар заруменіў ёй сорам.
А душа мне гавора: на съмерць, на муччаныні
ты мной аддана,
И ўстае гэты шэпт мне даокарам.

Яна шчасльвай, што ўжо маці. Ён чуе дакор у души. У іншым вершы «Шчасьцем яна аж да краю...» маем ізноў контраст. Жанчына, стаўшы цяжарнай, «шчасьцем поўна аж да краю». Бацька мае выкіды сумлення, што паміма ўзаемнага шчырага кахрання, менавіта ён давёў кахраную да магілы:

Шчыра мяне так любіла,
Шчыра яе я кахаў,
Але давёў да магілы,
Сам на мучэныні аддаў**.

Жанчына ня думае пра съмерць. У яе ўсе думкі пра дзіцяцька, што гадуецца ў ёй. У вершы «Праклён цяжарнай», пабудавным на фальклёрным павер’і і забабонах, паэт паказвае цыганку, што прыйшла варажыць. Калі ж начула адмову, бачачы перад сабой цяжарную жанчыну, кінула пракляцьце: «Каб ты дзіцё радзіла мёртвым». Жанчына нібыта і ня верыла ў забабоны і нават засымялялася з цыганчынага пракляцьця, але ўсё адно «задрыжала і зъбялела»**.

* Максім Багдановіч, Вянок, С. 89.

** Там же. С. 163.

Больш аптымістичным ёсьць верш «Бяз сілы...». Тут мы маем перад сабой жанчыну пасъля родаў:

Бяз сілы, ў поце, ўся, як белы сънег, блядна,
На зылітаю крываў і зымтае краваці
Ляжыць шчаслівая і жалкая яна,
І аб адным у ёй цяпер дума: «Я — маци».

Яна збалела ўся. Ёй, можа, ўжо ня жыць.
І ўсё-ткі радасцяй бязъмернай зъязоць вочы,
А на яе тугіх грудзёх ужо ляжыць
Чырвоны, цёпленькі і неяк съмешна смокча*.

Багдановіч намаляваў сапраўды рэалістичны вобраз жанчыны пасъля родаў. Яна ня думае, што зь ёй станецца, не зважае на магчымыя цяжкасці пасъля родаў, пра тое, што яна можа страціць жыцьцё. Яна гордая, яна шчаслівая, што сталася маци. Яна з мачярынскім пачуцьцём туліць маленъка новае жыцьцё, чырвоненъкае, цёпленькае, што атрымоўвае ад маткі свой першы пацалунак. Гэтыя дэталі ўжытыя паэтам вельмі ўдала. Яны адразу надаюць аптымістичны тон і інтymную цепліню цэламу вершу. Іншая таксама і пабудова вершу. У папярэдніх творах гэтага цыклю на першым пляне ставіўся аптымістичны вобраз, на другім — трагічнае альбо пэсымістичнае заканчэнне. У гэтым вершы Багдановіч на першым пляне паставіў вобраз змучанае родамі маци і закончыў съветлым вобразам навароджанага здаровенъкага дзіцяці.

Бліzkіmі да тэматыкі з гэтым вершам ёсьць два вершы гэтага цыклю, якія чамусь Багдановіч не ўлучыў у свой зборнік «Вянок». Яны паказваюць ужо народжанае дзіцяцікта і маци. У першым вершы «Прычасыціўся целу мачеры» паэт апісвае маленъкае дзіцяці, што спакойна і бяспечна засынае, накормлене грудзымі маткі і пад яе песні. Усе заснулі ў хаце. Кругом цішыня:

Толькі ўсё за съценкай блізкаю
Тне гадзінькі: та-та-та,
Толькі песеньня над калыскаю:
«Выйшла кошка за ката»**.

* Максім Багдановіч. Вянок. С. 163.

** Там жа. С. 84.

Верш мае форму калыханкі. Двухстопны анапэст гэта-му вельмі спрыяе. Па-мастацку таксама ўлучаны сюды сказ з фальклёрнай песні «Выйшла кошка за ката».

Пра Багдановіча гавораць, што ён быў паэт-мастак. Хіба найлепши пацьвердзіць гэта верш «Лясун». У чатырох радках Багдановіч намаляваў цэлы малюнак маленъкага хлопчыка, што смокча свой пальчык:

Гэты мілы, белы пальчык,
Тоненькі, кароткі,
Усё ў рот бярэ мой мальчык, —
Надта ўжо салодкі.

Цыкл «Каханьне і съмерць» канчаецца чатырмай кароткімі вершамі, у якіх паэт ганаруе і ўслаўляе жанчыну, што аддала сваё жыцьцё, каб даць жыцьцё дзіцяці. Пра мучэнні яе пры родах няхай нам скажа крыж на ейнай трунене, гаворыць паэта. Для Багдановіча жанчына, што нарадзіла дзіця, — гэта герайнія. Параўноўваючы жанчыну з героямі, што аддалі свае жыцьці за Бацькаўшчыну, Багдановіч вышэй ставіць геройства менавіта жанчыны:

Тым вянкі суворай славы,
Што за край свой у баю
Жэраб вынулі крывавы,
Напаткалі съмерць сваю.

Ды слайней цяжарнай доля, —
У сэрцы маочы любоў,
За дзіцё зазнаці болі,
За дзіцё праліці кроў.

Слава тым, хто сілу мае,
Съмерць, ня здрогнуўшы, спаткаць,
Хто ў мучэннях памірае,
Каб жыцьцё дзіцяці даць.

ЛІСТАВАНЬНЕ

KAMUNIKAT.org



ЛІСТЫ АЛЕСЯ ГРЫЦУКА

Лісты да Міколы Ганька

25.08.48

Дарагі Мікола!

Ад цябе да мяне, відаць, бліжэй многа, як ад мяне да цябе. Твой ліст прыйшоў за 2 дні. Адначасна атрымаў ліст ад Алеся¹ і разьвітальны ліст ад ...². Можа, і добра, што гэтая эпапэя мая ўжо нарэшце скончылася, а то было так злажылася, што — «ні ў салдаты, ні ў матросы», або «сам ня гам і нікому ня дам». Адна балонка ў маёй гісторыі закончылася трошкі драматычна, але, можа, так і лепш. Ці толькі адна так закончылася? Былі больш драматычныя гісторыі, і то мне нічога ня сталася. Прызывацца, аднак, па праудзе, мне яе трошкі шкода, але ўжо пяць мінут запозна. Ну, але аб гэтым досыць пісаць, і так расьпісаўся, як пэнсіянэрка. Finisch.

У справе Алеся ты задоўга цягнеш. Я ўжо даўно выслаў і напісаў сп. Адамовічу³, што і ты ўжо выслаў, а Ты тым часам яшчэ толькі... «думаеш так зрабіць». Пашлі хутчэй, бо яны там аж пішчаць ад галечы, ды і Алеся нэрвуеца за свой зборнік. Пісаў мнё, што такой дрэні, як «Сіла Гневу», яшчэ съвет ня бачыў, я яму адпішу, што «съвет» ужо многа вытрымаў, вытрымае

¹ Алеся Салаўя. — *B. I.*

² Напэўна, гаворка пра Вольгу Дуброўскую.

³ **Антон Адамовіч** (1909–1998), беларускі грамадзкі дзеяч, у 1948 г. галоўны рэдактар часопісу «Сакавік», пры выдавецтве якога выйшаў у 1947 г. зборнік Алеся Салаўя «Сіла гневу. Лірыка (1937–1947)». Тут гаворка вядзеца пра збор грошай на выданье зборніка.

і яго зборнік. У скорым часе атрымаеш часапіс «Беларускі Эмігрант» з Ашавы⁴.

Цяпер яшчэ адна справа. 26.9 адбудзеца ў Парыжы Сусветны зъезд бел. эміграцыі⁵. Я на яго не магу паехаць (хадзя мая кандыдатура ёсьць), бо ня маю «ані грошай, ані шапкі». Няхай едзе Акула. Ты і Васька⁶ напішэце яму ўпаважненыне рэпрэзэнтаваць беларусаў у Канадзе на парыскім зъезьдзе. Зъмест упаўажнення наступны: «Я, Мікола Ганько, 1924 году народж., з Маладэчна, цяпер пражываючы ў Ватэрдоун (Ont), гэтым лічу ўпаўнаважаным да выступання ад імя групы беларусаў у Канадзе на Ўсебеларускім Эміграцыйным зъезьдзе ў Парыжы дnia 26.9.1948 году спадара Акулу Кастуся. Подпіс. Дата і месяц».

Тое самае няхай напіша Васька, і вышлеце на наступны адрас: K. Akula, A. Ponicky RR # 2, Oshawa, Ont». Калі б там быў яшчэ хто зь беларусаў, няхай таксама гэта зробіць неадкладна.

Атрымаў я таксама ліста ад Юрка Ўгорчыка⁷. Бедны сынок, страшэнна сумуе за табою. Але трагедыя. Канвэрт быў так парваны, што ніяк не магу разабрацца з адрысам. Папрабую, аднак, напісаць на наступны: England Wisbech Cambs, Hotel

⁴ Звычайна ў Беларусі блыгаюць два гарады: Атава (століца Канады) і Ашава (нас. 140 тыс. чалавек) за некалькі кілямэтраў ад Таронта на паўночны ўсход, уздоўж возера Антарыё. У Ашаве тады жыў Кастусь Акула — рэдактар «Беларускага эмігранта» (1948—1954).

⁵ Зъезд прадстаўнікоў беларускай эміграцыі (прыхільнікаў презыдэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка) быў перанесены і прайшоў 28—29 лістапада 1948 г. у Парыжы. У форуме бралі ўдзел прадстаўнікі ад Францыі (дзевяць дэлегатаў), Англіі (чатыры), Нямеччыны (два), па адным ад Аўстраліі, Аргентыны, Бельгіі, Канады, Швецыі. Зъезд пастанавіў стварыць Сусветнае аб'яднанье беларускай эміграцыі (прыхільнікаў Рады БНР) з сядзібай у Парыжы. Урад Аб'яднання ўзначаліў намеснік старшыні Рады БНР Лявон Рыдлеўскі. Трэба адзначыць, што прыхільнікі Радаслава Астроўскага і Беларускай цэнтральнай рады аб'ядналіся ў пачатку 1948 г. у Цэнтральнае прадстаўніцтва беларускай эміграцыі.

⁶ Асоба ня выяўленая. Магчыма, гаворка вядзеца пра грамадзкага дзеяча ў Канадзе, пісьменніка **Васіля Камароўскага** (псэўданім Базыль Вярбіна, 20.09.1914, Наваградчына — 28.09.1953). Падчас Другой сусветнай вайны жыў у Бэрліне, працаўваў у Беларускім камітэце самапомачы. У 1945 г. разам з Сяргеем Хмарам, Аляксеем Анішчыкам (псэўданім Андрэй Чэмэр), Анатолем Сумным (сапр. Анатоль Кунцэвіч) заснаваў Літаратурную Сустань «Баявая Ўскалось». У Канадзе жыў з 1949 г. Належаў да Беларускага нацыянальнага аб'яднання. Загінуў у аўтакатастрофе.

⁷ Прыяцель па лягеры ў Зальцбургу.

Friday Bridge. Напішы і ты на гэты адрыс. Маю сумліў толькі, што да слова «Hotel» і штось яшчэ стаяла каля «Wisbech», але абдзёрты.

На гэтым кончу мой ліст, бо яшчэ мушу штось «скалаціць» да Бел.[арускага] Эмігр.[анта] і напісаць лісты да Алеся і Юрка. Для цікавасці пасылаю Табе песнёю «Pine Portage», або «Песня Зальцбурскіх выгнанцаў».

I

У канадыйскія нетры на зьдзекі
Мяне кінула доля-бяда,
Каб бяздомны загінуў навекі,
Каб я знала спакою душа.

II

Рэў трактораў грыміць на прагальлі,
І ляскочуць, як псы, ланцугі,
Шум сасонкі, шчэ й рэчкі з аддалі
Далівае да сэрца туті.

III

Мы ня можам сягоньня кахаць,
Мы ня вінны, што шчасця няма,
Нам дзяўчына, нам жонка і маці —
То лапата, сякера, піла.



Ты, калхозніку! ⁸

Ад'еўся на панскім хлебе і цяпер яшчэ съмяешся зь бяды работніка — канадыйскага пралетара. Я цяпер, хаяц і маю і меў даволі буйную фантазію, ніяк не магу ўявіць сабе, як ты выглядаеш. Вага, напэўна, пад сотку кіляграмаў падцягае, ну, а морда то як месяц у поўні. Пажыў бы ты, брат, на Калыме, так, як я, тады спазнаў бы, што гэта за рай.

⁸ Ліст друкуецца ў скароце. Дата на ім не пазначана, але, прымаючы пад увагу пералічаныя беларускія пэрыёдыкі і далейшую размову пра Сусветны з'езд беларускай эміграцыі (прыхільнікаў Міколы Абрамчыка), які прайшоў пры канцы лістапада 1948 г., можна меркаваць, што ліст напісаны ў прамежку ліпень — пачатак лістапада 1948 г.

...Чы Ты ўжо атрымаў часопіс «Беларускі Эмігрант»? Я напісаў, каб Табе высыпалі з украінскіх часопісаў найлепшы — «Работнік». Выдаюць яго «гэтманцы-дзяржсаунікі». Адрас: Ukrainian Toile 339 Bathurst str., Toronto 2-B, Ontario WA 4133. Апошні часопіс — барахло. «Работнік» — такое-ж барахло.

Адносяна зъезду: мы вырашылі нічога не пасылаць. Задорага. Вышлем толькі ўпайномочаныне сп. Таротцы, каб нас «прэзэнтаваў». Ён хаця і езуіт, уніят, хацеў я сказаць, але чалавек магчымы. Вялікіх вынікаў я не спадзяюся, бо, напэўна, «апазыцыя» з Астроўскім на чале на зъезд ня будзе запрошана, а можа, і ўсе будуць. Калі-б усе сабраліся, то, можа, да чагось дагаварыліся б.

Кніжкі «Сіла гневу» яшчэ не атрымаў. Алесь наракае, што хіба прыйдзеца ехаць у Паўднёвую Амерыку. Я думаю, як бы яго съязгнуць сюды. Як усё добра выведаю — напішу табе.

З Баварыі атрымоўваю «Бацькаўшчыну»⁹, «Змаганьне»¹⁰ і «Рух»¹¹. Апошнім разам атрымаў яшчэ «БІС»¹² (Астроўскага). Апрача «Бацькаўшчыны», усё барахло-ляянка. Шкода, што марнуюць так ганебна паперу, гроши і сілы.

Учора атрымаў зборнік Ігара Качуровскага¹³ з аўтарскім надпісам. Добры паэт. Буду мець што чытаць на цэлых тыдзень.

Па кантракце думаю прыехаць у Таронта.

Будзь здароў! Прывітаньне Ваську! Пішы! Алёша

П.С. Твой ліст ішоў два дні. Недарма ты наклеіў аж 15 ц[энтаў]. Ты, напэўна, хацеў, каб ён ляцеў ракетным самалётам.

⁹ Адна з найгaloўных газэ特 на беларускай эміграцыі. Выдавалася ў 1947–1966 гг. Ад 1950 г. у Мюнхэне. Падтрымлівала палітычны кірунак Рады БНР.

¹⁰ Часопіс, орган Рэвалюцыйна-рэспубліканскага ўсебеларускага хайруса (Нямеччына). Выдаваўся ў другой палове 1948 г. Выйшлі тры нумары.

¹¹ Камунікат Рэвалюцыйна-рэспубліканскага ўсебеларускага хайрусу. Выйшаў толькі адзін нумар (чэрвень 1948). Далей — «Змаганьне».

¹² БІС [Беларуская інфармацыйная служба], пэрыёдик, што выдаваўся ў Міхельсдорфе (Нямеччына) ў 1946–1949 гг. Рэдактар — Ігнат Тур. Падтрымліваў БІР і Радаслава Астроўскага.

¹³ **Ігар Качуровскі** (Ігор Качуровскій, 1.09.1918, Нежын, Чарнігаўская вобл., Украіна), украінскі пісьменнік. На эміграцыі з 1944 г. Жыў у Аўстрыйі, з 1948 г. у Аргентыне, дзе выкладаў у Каталіцкім універсітэце ў Буэнас-Айрэсе. У 1968 г. пераехаў у Мюнхэн, дзе працеваў на радыё «Свабода».

там, бо звычайны ліст лятуńskай поштай каштуе ў Канадзе 7 ц[энтаў].



8.12.1948

Дарагі Мікола!¹⁴

Вы ўсе сказліся, чы што? Алесю выслаў я ўжо 2 месяцы таму назад ліста і грошы, і ані слыху, ані дыху. Тут я спэцыяльна не дзівуся, бо Алесь мог ліста не атрымаць. Напэўна які аўстрыйск пажывіўся далярамі. Я яму напісаў новага ліста (без даляраў). Але ты, братку, пашпордайся па лістах і знайдзеш там ліст ад Аляксея, які ты прачытаў і забыўся.

...Чаму ты не атрымоўваеш нашае канадзкае газэты «Беларускі Эмігрант»? Адрас: K.Akula, 132 Bondstr. Toronto, Ont.

У мяне асаблівых навін няма. Хварэў на запаленые лёгкіх. Тут буду да красавіка, пасля выяжджаю ў Таронта. Туды прыехаў Барыс Аляксандрыў. Гэта ўсё. Бывай.

Жыве Беларусь!

Алёша



Дарагі Мікола!¹⁵

Казаў той, што і смажаныя галубкі прыядаюцца. Таксама і нам. Калі жылі ў Аўстрый, то хацелася толькі аднаго: каб добра паесці. Думалася, што ў добрай ежы замыкаецца ўся аснова нашага жыцця, цяпер жа, калі ўжо троху ад'еліся, то і нудна, і «манахі¹⁶ надаелі», і ўсё ўсенькае. Хочацца чагось больш, але чаго, то і самыя добра ня ведаем. Праўду гаворачы, мы ведаем, чаго хочам, але тое так далёка, што і балюча нават успамінаць. Аднак шэрая рэчаіснасць голай праўдай заглядвае ў очы і кажа, што трэба змагацца за тое, каб у гэтай «контрэ», так чу-

¹⁴ Друкуецца ў скароце.

¹⁵ На лісьце няма даты, але почыркам М. Ганька ўнізе напісана: «Адпісаў 23.1.1949 г.». — В. I.

¹⁶ Мікола Ганько паводле контракту працаваў на фэрме пры каталіцкім кляштары.

жой для нас і, недзе праўды дзець, у бальшыні варожа да нас настаўленай, якось плаваць па верху і ня дацца пагрузіць сябе ў балота. Мы тут такія самыя «інтэрмены», як і былі ў Нямеччыне. Кожны з нас дастае ў 80% заўсёды горшыя месцы работы, ніж нават стары эмігрант, не гаворачы нават ужо пра ангельца ці француза. Гэта вельмі сумна і да болю прыкра, але на гэта няма ратунку. Мы ж выгнанцы, а выгнанец усюды самотны, — піша адзін навэліст. І гэта праўда. Выгнанец, што для якой ідзе пакінуў свой родны кут, ня знайдзе спакою. Трэба якось мірыцца, трэба якось плаваць, каб не пагрузіцца на дно гэтага чужога нам грамадзтва, каб ня стацца бярвянём на хвалях.

У мяне асаблівых навін няма. Працую, трохі пражываю, а трохі адкладаю грошай на банкавую кніжку. Па заканчэныні контракту зьбіраюся шукаць работы ў Таронта. Там ёсьць група беларусаў, ёсьць ужо наша арганізацыя «Згуртаванье беларусаў у Канадзе», то, можа, трохі будзе веселей. Цяпер, зімою, ня варта рушацца з месца работы, бо ў горадзе цяжкай знайсьці працу. Вясной будзе лягчэй. Ня раджу і табе да вясны рушацца. Манахі манахамі, а ты як маеш скі-такі куток, то сядзі цераз зіму, а там пабачым.

Асабіста ты там не пераймайся, што я табе пісаў пра твае сэрцавыя справы. Калі што добрас, хай будзе, але калі дрэнь — плюнь. Людзі могуць нават збрахаць. Слухай сэрца, толькі ня дайся, каб яно поўнасцю табой завалодала. Я заўсёды шкадаваў, што ня слухаў сэрца.

З Алесем навізаў ізноў сувязь. На свята выслаў яму кэрпакет — хай трохі пажывіцца. Выслаў таксама два пачкі ў Нямеччыну. Хай і яны там штосьць маюць ад Аляксея.

З Алесем ня ведаю, што рабіць. Каб я жыў у горадзе, то можа яго сцягнуў бы сюды, але я цяпер адрэзаны ад съвету і да 15, а можа і да 30 красавіка мушу сядзець тут у лесе. Але і на яго сямейку ў мяне ня хопіць грошай — трэба каля 600 дал. Барыс ужо ў Таронта і піша лісты.

Будзь здароў!

Жыве Беларусь!

Алёша



Дарагі Мікола!¹⁷

Я, бачыш, не такі, як ты, і хаця ня вельмі даўно атрымаў твой ліст, аднак ужо адпісаю. Раблю выімак, бо да гультаёў, а ў дадатак яшчэ і калек, ня маю звычаю адпісваць. Раблю гэта з гуманнасці да «няшчасных». Што да тваёй хваробы, то думаю, каб... і ты пайшоў сълядамі Ваські, можа, найлепш памагло б. Бяз жартуя, ты пайдзі на рэнтген, і калі зь лёгкімі ў парадку, няхай багі благаслаўляюць, і няхай яму гэта пойдзе на здароўе і на кішэню, бо «бабылём» успарнаваўся б, а так, можа, будуць зь яго і людзі, калі жонку мае добрую.

У мяне справы з контрактам набліжаюцца да канца. 10 красавіка скручуваю свае манаткі, бяру «бэгу»¹⁸ на плечы і выяжджаю да Таронта. Трэба будзе падмагчы трохі нашым маладым змаганцам сваёй старэйшай галавой. Аб ЗБК табе не пішу, бо Ты сам усё аб ім ведаеш, атрымоўваючы «Б.Э.». Я выслалі таксама заяву і грошы на ўступную, і сяброўскія складкі за год. У мяне ёсьць яшчэ адзін плян. Калі ўдасяца, то 1 мая выеду на Аляску, каб зарабіць трохі больш грошай. Там, гаворыцца, можна зарабіць па 2 даляры на гадзіну. Паспрабуем. Цяпер я працую ў лесапілцы, г. зн. рэгіструю ўсё, што выпрацоўвае лесапілцы і што выдае. Работа лёгкая, але і чистая, бо алавіком цяжка ўмарыцца і пабрудзіцца. Працаваў аднак раней даволі цяжка, калі рубаў лес. Щасльце, што даў Бог сілу і здароўе.

Пра палітыку нічога не пішу, бо яна, асабліва беларуская палітика, мне стаіць касцяцямі ў горле¹⁹.

Алесь прыслалі ліст, прыгатаўляеца да выезду ў Australiju.

Бывай здароў.

Жыве Беларусь!

Алесь

¹⁷ На лісьце напісана почыркам М. Ганька: «Адпісаў 3.3.1949 г.».

B. I.

¹⁸ Ад bag (ангельск.) — сумка, торба, чамадан.

¹⁹ Размова пра раскол на беларускай эміграцыі на прыхільнікаў Рады БНР і БЦР.



Таронта 14.4.1949

Дарагі Мікола!

Не пісаў я да цябе ўжо даўно, бо між часе ў мяне зайшлі вялікія перамены. Я скончыў контракт і перасяліўся ў Таронта. Пакуль што яшчэ не рабіў нічога, а адпачываю. Так думаю пралежаць да 1 мая. Паслья пабачу. Як знайду такую работу, каб мог сяк-так пражыць, — астануся, а калі не, то выеду дзесь у іншае месца ў паблізу Таронта. За год часу ў пушчы я адвык ад вялікага гораду і цяпер пачуваю сябе троху дзіка, але ня вельмі дрэнна. Праўда, амэрыканскія гарады ня тое, што эўрапейскія, але ўсё ж такі тут ёсьць якоесь жыцьцё. Найважнейшае, што тут чалавек мае сякое-такое таварыства. Мінусам вялікага месца ёсьць тое, што тут вельмі цяжка ўтрымаць капейку. Гроши так кудысьці ляцяць, што напросту і ня ведаеш, дзе яны падзеліся. Але да гэтага думаю, што чалавек прывыкне і навучыцца жыць з алавіком.

У нядзелю на Вялікдзень думаю адведаць цябе ў Ватэрдайн. Чакай мяне або ў суботу на палудні, або ў нядзелю рана. Як сустрэнемся, успомнім «даўнія гады» і пагаворым больш.

Цяпер бывай!

Жыве Беларусь!

Прывітанье Васыцы і яго жонцы!

Алёша



14.5.1949

Дарагі Мікола!

Ужо шэсць тыдняў сяджу ў Таронта і ніяк не змагу напісаць аніводнага ліста. Ужо назьбіралася величэзная купа карэспандэнцыі, так што ня ведаю, як зю дам сабе раду. Да цябе ня буду пісаць многа, бо хутка спаткаемся. Твае лісты атрымаў — толькі таму не адпісваў, бо ўсё збіраўся сам да цябе заглянуць. Сягодня, калі Ты званіў, я акурат спаў, а гаспадар не хацеў мяне будзіць, і таму я не згаласіўся да тэлефона. Я яшчэ не працую. Месяц па контракце адпачываў дабравольна, а цяпер адпачываю прымусова, бо няма работы. Ужо тыдзень часу

хажу па ўсіх фірмах надарэмна. Троху займаюся грамадзкімі справамі. Работа «кіліць», падобна як у нас у Зальцбургу. Апроч Зальцбургу, Алесь ужо ў дарозе да Аўстраліі. Ці ведаеш? Бядака ехаў туды як на зарэз. Я і Барыс Аляксандрыў, калі атрымалі ад яго ліст, то з жалю выпілі цэлую пляшку гарэлкі. Нічога не парадзіш. Такі ўжо ў нас лёс.

Да цябе прыеду ў нядзелю каля поўдня. Магчыма, што разам з спадаром Акулам, а можа, і Барысам А. Ты там раскажы сваі манаҳам, што прыедуць пасты і пісьменнікі да цябе ў госьці, што, можа, будуць лепшыя да нас і ня будуць сварыца, што наехала якаясь навала. Пакуль што да пабачэння ў нядзелю.

Вітай Ваську!

Пяро паскуднае, як і ўся Канада!

Алёша

Ліст у газэту «Бацькаўшчына»

3 жніўня 1965²⁰

Вельмі паважаны Сп. Рэдактар! ²¹

Маючи ўпаўнаважаныні ад Сэктару Рады БНР і ад галоўнай управы Згуртаваныя беларусаў у Канадзе, звяртаюся да Вас з прапановай. Просім Вас прысьвячаць адну, або нават і дзіве старонкі «Бацькаўшчыны» для ЗБК і арганізацыяў, зь ім звязаных. Мы спрабавалі гэта рабіць зь «Беларусам» у Амэрыцы, але саюз зь ім ня ўдаўся. Сталася гэта дзякуючы таму, што тут пачалі друкаваць фэльетоны і артыкулы, што ў грубым стылі атакавалі вельмі дастойных і заслужаных беларусаў (Др. [Барыс] Рагуля і Др. [Вінцэнт] Жук-Грышкевіч), асабліва ў непрыстойны способ быў атакаваны Др. Жук²². Афіцынае становішча наша і больш паясьнёная гэтая справа ёсьць у Камунікаце ЗБК, які ваша паважаная Рэдакцыя атрымала з просьбай

²⁰ Транслітаравана з лацініцы. — В. I.

²¹ Ліст да галоўнага рэдактара газэты «Бацькаўшчына». Зь пераездам у 1962 г. Станіслава Станкевіча газэту рэдагавалі Павал Урбан, Юры Сянкоўскі, Уладзімер Цывірка.

²² Старонка «Весткі з Канады» існавала ў «Беларусе» ў 1963—1965 гг.

бай надрукаваць. Дзеля таго што ЗБК не хацела б астасца без сваёй прэсы, а ня мае фізычнае магчымасці друкаваць штось падобнае сабе (нястача людзей для тэхнічнага апрацаваньня газэты), і ня бачачы вялікае карысці ў раздрабнені нашых тэхнічных і фінансавых магчымасцяў, ЗБК і арганізацыі, звязаныя з ЗБК, пастанавілі звярнуцца да «Бацькаўшчыны» з прапановай пераняць выданьне «Вестак з Канады»²³. Я асабліва і яшчэ некалькі сяброў былі за гэта ад самага пачатку выданьня «Вестак з Канады», але большасць была за тое, каб спалучыцца зь «Беларусам». Цяпер мы ня бачым магчымасці супрацоўніцтва зь «Беларусам» і таму звяртаемся з гэтым да Вас.

Думаю, што Вас гэта вельмі не абцяжыць, а дасцьце Вам паважную фінансавую падтрымку. Мы будзем аплаучаць тую частку газэты, якую Вы нам адпусціце. Я думаю, што адна чацвёртай часткі ўсяе газэты нам хопіць. Трэба, аднак, давоміцца пра пэўныя справы, каб не было непараразуменія. Мы хочам: 1. Каб усе матэрыялы пра нашае жыццё ішлі праз нашыя рукі. Мы будзем перасылаць гатовыя зредагаваныя матэрыялы на азначаны час. Усе матэрыялы маюць быць падпісаныя да друку рэдактарам «Вестак з Канады». «Бацькаўшчына» ня будзе друкаваць ніякіх контравэрсійных матэрыялаў пра жыццё ў Канадзе бяз нашага паразуменія (я маю на ўвазе БНРаўскую группу), мы таксама ня будзем палемізаваць з Вамі.

...Калі ідзе пра іншыя рэчы, такія, як рассылка, то мы можам пераняць кольпартаж у Канадзе. Вы перашляце лягунскай поштай увесь наш наклад, а мы на свой кошт разашлём далей. Калі Вы штось плаціце кольпартэрам, то мы гэта ўлічым у наш фінансавы ўдзел.

Дакладна агаворым усё, калі атрымаем Вашу згоду на супрацоўніцтва²⁴. Цяпер адпішэце нам як найхутчэй, ці ў асноўным Вы прымаецце прапанову, і колькі, Вы думаецце, будзе каштаваць наш удзел. Я ўжо маю запэўненых 60.00 на месяц праз цэлы год.

Жыве Беларусь!

²³ Кастусь Акула і надалей дасылаў навіны пра беларускае жыццё ў Канадзе, але асбайнай старонкі з лягатыпам ужо не было.

²⁴ Патрэба ў гэтым зынікла праз год, калі ў сінезні 1966 г. «Бацькаўшчына» перастала існаваць і беларусы Канады сталі дасылаць навіны пра сваё жыццё ў «Беларус».

Лісты да Міколы Гарошкі

11 лістапада 1965²⁵Старшыні Беларуска-Амэрыканскага
Задзіночаньня ў ЗША²⁶

Вельмі паважаны Сп. Старшыня!

Прачытаўшы апошні нумар «Беларуса», мы з прыемнасцю даведаліся аб пасъяхова адбўшымся Кангрэсе Б.А.З.А. і аб вельмі паважным складзе новае галоўнае управы²⁷. З гэтага нагоды перасылаем на Вашыя рукі пажаданні плённай працы для добра Бацькаўшчыны і беларускае эміграцыі ў ЗША. Сябры галоўнай управы ЗБК упэўненыя, што новая галоўная управа Б.А.З.А. пасъяхова развязжа ўсе вытварыўшыяся труднасці і непараразуменні. Мы верым таксама, што судносіны Б.А.З.А. і З.Б.К. вернуцца да нармальнага прыязнага стану²⁸, як было дагэтуль.

Гэта асабліва важна перад надыходзячай у 1966 г. сустрэчай беларусаў Паўночнай Амэрыкі²⁹. Мы верым, што цяперашнія непараразуменні пры цярплівасці і добрай волі з нашага боку будуть пасъяхова выраўняныя.

Жыве Беларусь!

З пашанай да Вас

*M-p Грыцук, Старшыня ЗБК*²⁵ Трансльіравана з лацініцы. — В. I.²⁶ Ад верасьня 1965 г. да траўня 1968 г. старшынём Беларуска-амэрыканскага задзіночаньня — найбуйнейшай грамадzkай арганізацыі ў ЗША, што яднала прыхільнікаў Рады БНР, быў Мікола Гарошка. Ён таксама быў самым першым старшынём БАЗА (1949–1952).²⁷ Менавіта на гэтым Кангрэсе быў зняты з пасады старшыні Галоўнай управы БАЗА Каство Мерляк (старшыня БАЗА з 1959 г.). Мерляк і ягоныя паплечнікі выйшлі са складу БАЗА і заснавалі Беларуска-амэрыканскae аб'яднанье.²⁸ Пры Мерляку праводзіўся курс на супрацоўніцтва зь Беларускім кангрэсавым камітэтам Амэрыкі і Беларускім нацыянальным аб'яднаннем у Канадзе (апошняя — канкурэнты ЗБК).²⁹ БАЗА і ЗБК ладзілі сустрэчы беларусаў Паўночнай Амэрыкі, БККА і БНА — Зъезды беларусаў ЗША і Канады.



Старшыні Б.А.З.А.
Сп. інж. М. Гарошку,
9-06 Parson BLWD
Malba 57, N.Y., U.S.A

Вельмі паважаны спадар Старшыня!

Магчыма, вы ўжо ведаеце, што мне прыйшлося кіраваць жыцьцём нашае арганізацыі ў Канадзе. Паколькі наша галоўная ўправа раскінутая па ўсім Антарыё, часамі прыходзіцца пісаць розныя лісты асабіста. Сакратар галоўнае ўправы д-р Paica Жук-Грышкевіч жыве ад мяне 100 міль на поўнач³⁰, так што камунікацыя трохі ўтруднёная.

Але гэта менш важнае. Цяпер да справы.

Наколькі я прыпамінаю, на нашым спатканыні ў Niagara Falls³¹ мы дагаварыліся, што міжнародная выставка ў Манрэалі «EXPO-67» і ўдзел у ёй беларусаў будзем лічыць як справу ня толькі беларусаў Канады, але як справу агульнабеларускую³². Вось, асноўваючыся на гэтым, я пішу да Вас з просьбай, каб Б.А.З.А. дапамагла нам у арганізацыі канцэрту на выстаўцы. Думаю, што гэта будзе зусім натуральна, калі ЗБК зоймецца «фізычнай» арганізацыяй канцэрту і будзе яго гаспадаром. Для Б.А.З.А. натуральным будзе, я думаю, дапамога ў арганізацыі мастацкай часткі. На сённяшні дзень гаспадарчы бок канцэрту прадстаўляе наступнае: мы стварылі спэцыяльны фонд канцэрту EXPO-67, у якім спадзяемся мець з Канады каля 400 дал. Калі б і з Б.А.З.А. можна было сабраць каля 500 дал., мы амаль што маглі бы пакрыць усе расходы. Што да мастацкай часткі, то прапаную па старацца змабілізаваць сп. Орса-Рамана Алу³³ зь яе танцевальнай групай і пакрыць ім кошты падарожжа ў Манрэаль і начлегі;

³⁰ У Бэрры (Barrie).

³¹ Вядзенца пра чарговую сустрэчу беларусаў Паўночнай Амэрыкі.

³² На гэтай выставе падчас Беларускага дня Кастусь Акула раскідаў улёткі ў прысутнасці савецкай дэлегацыі. Акцыя нарабіла шмат шуму і ў такі способ прыцягнула ўвагу канадзкай прэсы да беларускай дыяспары.

³³ Ала Орса-Рамана (1936, Наваградак), дачка грамадзкага дзеяча, настаўніка Аляксандра Орсы. Скончыла Нью-Ёрскі гарадзкі ўніверсytэт (1957), з 1970 г. прафэсар хіміі гэтага ўніверсytету. Бярэ актыўны ўдзел у беларускім грамадzkім жыцьці. У 1950-х гг. заснавала танцевальны гурт «Васілёк», які прыяжджаў і ў Беларусь. Уваходзіць у кіраўніцтва органы БАЗА. У 2000 г. заснавала Фундацыю свайго імя. Кіруе царкоўным хорам пры беларускай царкве сьв. Кірылы Тураўскага ў Брукліне.

як другі пункт заангажаваць сп. К. Ярашэвіч на тых самых умовах плюс трохі грошай (50 дал.?) за выступ. Калі-б быў сп. Конюх³⁴ — гэта самае і яму. У нас ёсьць думка, каб запрасіць хор з Саут-Рывэру. Што Вы на гэта? Як, Вы думаецце, будзе лепш: ці мы будзем звязатраца да артыстаў, каб зь імі дамовіцца, ці пакінем гэта Вам? Гэта пакуль што да канцэрту — усё.

Да зъезду ў Кліўленд мы падгатаўляемся, як гаварылі (д-р Рагуля, д-р Грышкевіч пра Нашаніўскі пэрыяд і я, як Старшыня ЗБК, з 3–4 хв. прывітаньнем). Магчыма, выступіць нашая танцавальная група з адным танцам.

Хацелася б як найхутчэй пусыць абедзьве справы ў рух, таму прашу скора адказаць і, па магчымасці, як найбольш канкрэтна.

Калі маецце гатовы статут нашай карпарацыі, то перашлеце, бо я ня маю закончыць пратаколу са сходкі ў Ніягара-Фоллс.

З павагай

A. Грыцук

Ліст да Барыса Рагулы

BYELORUSSIAN INSTITUTE
OF ARTS AND SCIENCES, CANADA
Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва
524 St. Clarens Avenue, Toronto, 172, Ontario
Correspondence address Mr. A. Hrycuk,
91 Toronto Str. Apt.4, Kingston, Ontario³⁵
D-r B.D.Ragula

Як Вы ўжо, напэўна, ведаецце, у лютым 1973 г. прыпадаюць 70-тыя ўгодкі з дня народзін і 55-тыя — грамадзкае працы на беларускай ніве д-ра Вінцука Жук-Грышкевіча, Прэзыдэнта

³⁴ Пётра Конюх (08.03.1910, в. Турэц, сёньня Карэліцкі р-н Гарадзенскай вобл.), грамадзкі дзеяч, ссыпявак. У 1940 г. рапраптаваны і вывезены ў Сібір. У 1941 г. далучуцца да 2-га Польскага корпусу (Арміі Андэрса). Ваяваў у Палестыне, Паўночнай Афрыцы, Італіі, штурмаваў Монтэ-Касіна (травень 1944). Скончыў Акадэмію мастацтваў у Рыме (1951). У сярэдзіне 1950-х гг. пераехаў у ЗША. Выступаў з канцэртамі, опэрнымі арыямі. Пры канцы жыцця перарабраўся ў Канаду.

³⁵ Ліст напісаны на бланку Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Трансльітаравана з лацініцы. — B. I.

Рады БНР³⁶. Патрэбай адзначаньня гэтых гадавінаў кіравала дзъве думкі: 1. Узмацненъне аўтарытэту «маладога» яшчэ Прэзыдэнта Рады БНР і 2. Адданыне пашаны чалавеку, які вялікі адрэзак свайго жыцця аддаў усім нам дарагой справе Беларускай незалежнасці. Можна таксама гэтую справу разглядаць чыста з боку грамадзка-прапагандынага.

З пачатку прапанавалася зрабіць банкет з запрошанымі гасцьмі, размовамі, падарункамі і г. д. Пазней у дыскусіях зявілася думка зрабіць больш трывалы падарунак: выдаць беларускую публікацыю велічыні, залежнай ад сабраных фондаў³⁷. Прапануецца стварыць выдавецкі фонд. Аб гэтым Вам, здаецца, пісала або паведамляла Раіса [Жук-Грышкевіч]. Гэтая другая ідэя мне асабіста падабаецца. Арганізація гэтых Фонд можа арганізацыйны камітэт або ВІNIM Ameryka-Canada.

Можа быць таксама арганізацыйны камітэт «sponsored by» Instytut або Камітэт «ad hoc»³⁸. Грошы, калі б сабраліся, можна амэрыканскія трymаць у Амэрыцы, а канадскія — у Канадзе. Можна таксама адкрыць конта пры беларускай касе ў Таронта і туды перасылаць усе грошы. Калі Вы пагаджаеццеся на гэта, то я прапанаваў бы аднаго сябру ад U.S.A., другога ад Канады, і аднаго сябру Інстытуту як старшыню. Прапаную на старшыню Вас, а сябе ў сябры на якое функцыянаванье, нават на скарбніка. Інстытут будзе прызначаць грошы на выдавецтва, а Камітэт — апэраваць выдаткамі з тэхнічнага боку (разумею камітэт разам з Інстытутам). Прасіў бы Вас ветліва як найхутчэй выказаць свае думкі на гэтыя прапановы і падаць свае з'явагі і прапановы на гэта. Камітэт можам аформіць карэспандэнцыйна і тэлефанічна. Зборка неканечна мае закончыцца 10-га лютага, у дзень народжанья Вінцкука.

Чакаю на Ваш адказ і застаюся з пашанаю, Ваш А. Грышук

Прывітаныні для Вас ад Олі.

Грышук

³⁶ У адрозненъне ад Міколы Абрамчыка, В. Жук-Грышкевіч называў сябе старшынём Рады БНР, а не яе прэзыдэнтам.

³⁷ У 1978 г. у Канадзе была выдадзена кніга ўспамінаў Вінцэнта Жук-Грышкевіча «25-га Сакавіка. Успаміны зь Менску, Будслава, Прагі, савецкай турмы». У 1993 г. выйшла кніга Раісы Жук-Грышкевіч «Жыцьцё Вінцэнта Жук-Грышкевіча», куды ўвайшлі таксама лістставаныне грамадзкага дзеяча, ягоныя прамовы, а таксама вытрымкі зь дзённіка.

³⁸ Ad hoc (з лац.) — спэцыяльна, для гэтай мэты.



ЛІСТЫ ДА АЛЕСЯ ГРЫЦУКА

Лісты ад Алеся Салаўя¹

29 лістапада 1948

Дараагі Аляксей!

Апошні твой ліст з двумя далярамі я атрымаў у першых чыслах верасьня. Адразу ж я адпісаў, таксама ў асобным купэрце выслаў зборнік вершаў «Сіла гневу», а йшчэ крыху пазней — выпіс з гісторыі Найдзюка² пра Люблінскую вунію. На ўсё гэта я не атрымаў ад цябе жаднага адказу. Кагадзе чытаў у старога Грыбінскага Барысаў ліст, ён піша ў адных месцы пра тое, што навіязаў ужо лучнасьць з табой; успамінае таксама, што ты даўжэйшы час ня маеш лістоў ад мяне. Цяпер я ня ведаю: ці мае лісты загінулі, не надышоўшы на твой адрыс, ці, можа, твой адказ на іх хто-небудзь перахапіў, калі йшчэ й даляры пасылаліся зь ім, ці ты зусім вырашыў спыніць лістападанье?

...Вольга Дуброўская ўжо два лісты прыслала да Грыневіча. Заехала яна добра, жыве там нядрэнна. Зрэшты, яна мо і сама табе напісала. Ува ўсялякім выпадку ў Польшчу ёй лепш будзе, чымся было б на эміграцыі.

¹ З Алесем Салаўём мой муж пасябраваў у Зальцбургу і таму перапіска іх вельмі сардечная, як у бліzkіх сяброў. Працууючы ў Канадзе, муж дапамагаў паэту і ягонаі сям'і, якія засталіся на нейкі час у Нямеччыне, пра што съведчаць многія лісты, у тым ліку і надрукаваныя ў газэце «Беларускія слова» (Таронта) за чэрвень 2003 г. (№ 4–5). Лісты друкуюцца зь невялікімі падкарачэннямі. — Вольга Грыцук.

² Маецца на ўвазе кніга Язэпа Найдзюка «Беларусь учора і сяньня» (Менск, 1944).

Адольф Губэрт і І. Качуроўскі выехалі зь сем'ямі ў Аргентыну. У гэтым дачыненні ўсім, хто мае на сваім утрыманні старых, пашанцавала. Каб выехаць у Аргентыну, трэба заплаціць за візу 49 даляраў. Гэтую суму пакрывала IPO³ за тых, каго яна хоча найхутчай збавіцца. А Аргентына ні на век, ні на стан здароўя не бярэ ўвагі (адзіная гуманная краіна!). Аднак-жа ўжо афіцыйна паведамлена, што Аргентына, як і Чылі, спыняе набор эмігрантаў. Мне па-ранейшаму застаецца магчымасць выезду ў Бразылію. Усё складаецца так, што праз два-тры месяцы я змушаны буду падацца ў гэтую краіну, і падацца насуперак свайму жаданню. Што да ЗША — трэба мець гарантыву працы й памешканье, што да Канады — трэба мець пэрміт⁴. Каб цуда дапамагло мне ў гэтым — я быў бы выратаваны. Каб ты змог спрычыніцца да гэтага цуда — маліуся б за цябе на каленях усё сваё жыцьцё.

З «правінціяльных» зальцбурскіх навінаў, якія мо хоць трошкі цікавяць цябе, магу яшчэ пацешыць аднёю ведамкай: у тваёй кумы В. Розумавай нарадзілася дачка, «маленька дзіцынка», як сама яна кажа... Айцец Віктар [Нікіфараў]⁵ і матушка «живут» ужо ў «в лагере Парш»⁶. Адзіны чалавек, зь якім я цяпер бачуся і гутару, — Янка Грэневіч. Зь Вены перабраўся ў Aasenbach мастак Пётра Мірановіч. Зь ім я ў наструненых дачыненнях — нешта апошнім часам зыначыўся ён, любіць самога сябе ня менш, як Гуцька⁶.

Як бачыш — навіны мае нецікавыя. Жыцьцё заводзіць у ўсё большае і большае бязвыйсьце, і далёкі я ад узынёслых імкненняў і думак.

На парозе Калядаў і Новага году дазволь пераслаць табе найшчырэйшыя пажаданні ад мяне і маёй сям'і. Дай Божа не загубіцца нам у съвеце й дачакацца лепшае будучыні. Міхаська⁷ просіць цябе, каб ты прысладзіш яму што-небудзь на съвята. На якую-небудзь драбніцу, што шмат не каштуе, не пашкадуй

³IRO (International Relief Organization), Міжнародная арганізацыя дапамогі ўцекачам (асобам, што апнуліся ў ходзе падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Нямеччыны і Аўстрыі). Дзейнічала ў 1947–1950 гг.

⁴Пропуск, дазвол. Ад ангельск. permīt — дазваляць.

⁵Маецца на ўвазе тое, што а. Віктар Нікіфараў далучыўся з прыходам да Рускай праваслаўнай замежнай царквы. Раней быў беларускі прыход.

⁶Маецца на ўвазе Ўладзімер Дудзіцкі.

⁷Старэйшы сын Алеся Салаўя.

для яго. Гануська⁸ мала ўшчэ разумее і тым часам ні да кога, апрач таты й мамы⁹, не звязратаеца...

Ну, і тымчасам канчаю.

Моцна цісну руку тваю.

З найшчырэйшым пажаданьнем

Алесь Салавей



24.3.1952

Дарагі Аляксей!

Вельмі рады твайму лісту, дзякую за добрую памяць.

Гады прамінулі — маеш рацыю, але «надежды наши не сбылись». Дзякаваць Богу, што ўшчэ хоць лістамі можам сябе пацешыць.

Шмат зъменаў у майм жыцьці адбылося апошнім часам. Цікавага — мала, няўцешнага — «поўныя рэзьгіны», як пісала, здаецца, Арсеньнева... Крыху пісаў (дзякаваць Богу, ўшчэ да Станкевічавага «натхнення» ў «Бацькаўшчыне»). Напісаў драму «Я хачу жыць», новыя разьдзелы з аповесыці «Пад нагамі гарыць зямля», пачатай ўшчэ ў Зальцбургу; закончыў зборнік вершаў «Несъмротнасць» (актавы, санэты і александрыйскі верш). Гэта ўжо другі ненадрукаваны зборнік, бо маёй кнігі «Вянкі» так і ня здолеў выдаць А. Адамовіч у Нямеччыне; ну і канчаю, здаецца, досыць вялікую паэму «Надзея», просіцца на пяро новая драма (напаўфантастычна) «На Захадзе навальніца», за галоўных герояў якое — ажно два презыдэнты аднае неіснаванае дзяржавы.

А ў «рэзьгінах»? Канец контракту й выйсьце з табару пад адчыненае неба змусілі быті мяне восем месяцаў таму падацца зь вельмі прыхільнай паводле клімату Паўдзённой Аўстраліі ў сырую і парную Вікторыю (толькі тут можна было купіць крыху дрэва й дошак), збудаваць частку дому на паперы, а ў рэчайснасці — сабачую будку, і пасяліцца ў ёй. Па будцы ходзіць вечер і гасіць съятло газыніцы, і дождж заходзіць у «хату» ў «госьці»: ўшчэ незабітая зашчыткі пад «страхою». Да нут-

⁸Дачка Алеся Салаўя. Быў ўшчэ сын Юрка.

⁹Салавей (Альфрэд Радзюк) ажаніўся зь Зінаідай Кадняк і нават узяў яе прозвішча, стаўшы на эміграцыі званицца Альберт Кадняк.

ранога абіцьця будкі і да вады, можа, дараблюся ў наступным годзе, да ложкаў, сталоў і крэслаў — у пазанаступным (пагоня за далярамі, фунтамі і дамамі).

Жыву не ў асаблівай паshanе сярод тутэйшага грамадзянства. Ты ж сам добра ведаеш, што неактыўнае адведванье нарадаў і сходаў, ухіленье ад жыцьця грамадзянскіх арганізацыяў (розных «цоб-цобэ» ці Ц.О.Б. — Ц.А.Б.Э.¹⁰⁾), незахапляльны погляд на ролю і важнасьць «справы» — гэта ўжо ледзь ня здрада Бацькаўшчыне. Часта даводзіцца ўспамінць Цябе, адзінага бадай знанага мной дагэтуль грамадзкага дзеяча — чалавека, перад якім можна было выказваць супрацьлежныя яму погляды, не псуючы пры гэтым сяброўскіх узаемадачыненняў.

Ці «адшылі» крыху дуракаватага Хм.¹¹ ад вашай прэсы? Калі б там «заварочваў» наш Ганько — варта было б пасылаць пад ягонае адміністратарства што-небудзь у кожны нумар. Можа, і друкаваў бы паводле старога знаёмства? Вось-жа, асьцерагаючыся паўторна «закаласіцца» ў «Калосьсі»¹², тымчасам абмяжоўваюся «актуальным» паўвершам-паўэпіграмай.

«Дадаткі» да ліста адначасна пасылаюцца.

Якія ведамкі мелі вы што да мяне?

Прывітанье Барысу О. і М. Ганько.

Прывітанье табе ад мяне і мае сям'і (усе, казаў той, жывы і здаровы).

Моцна цісну руку тваю.

A. Салавей

Лісты ад Янкі Юхнаўца¹³

Будучы на апошніяй зборцы, я сустрэўся зы спадаром Д-м Станкевічам, які між іншым й уручыў ваш adres. Таму, выка-

¹⁰ Маецца на ўвазе Сусветнае (Цэнтральнае) аб'яднанье беларускай эміграцыі.

¹¹ Сяргей Хмара (Сіняк).

¹² Маецца на ўвазе літаратурны часопіс «Баявая Ўскалось».

¹³ Янка Юхнавец (3.11.1921, Забродак, сёньня Докшыцкі раён – 6.01.2004, Нью-Ёрк), эміграцыйны пісьменнік. Ліст не датаваны, але паколькі гаворка вядзеца пра задуму выдаваць газэту «Беларускі эмігрант», можна меркаваць, што ліст напісаны ў пачатку 1948 г. Першы нумар газэты выйшаў у лютым 1948 г.

рыстоўваючы гэтую нагоду, хачу напісаць да Вас і прасіць у бу-
дучыні мець з Вамі сувязь.

Галоўнае — што спадар доктар паведаміў мяне аб намерах
з Вашага боку выдаваць газэту. Бязумоўна, з майго гледзішча,
гэта вельмі добрая й карысная справа. Адначасна я жадаў бы
з Вамі дамовіцца аб выданні майго зборніка паэзіі за мой
кошт¹⁴. Памер зборніка будзе ў 50–60 балонак. Цікава, які
шрыфт? Якую цану адмерыце за зборнік?

А па выданні газэты лічыце мяне сваім падпішчыкам.
Плённае працы!

З пачуцьцём шчырае пашаны да Вас

Я. Юхнавец



4.11.49

Яго Шаноўнасці Спадару Грынчуку!

Ліст Ваш атрымаў. Атрымаў і газэту¹⁵, вельмі ўдзячны Вам.
Тут нам усім спадабалася яна, і толькі засталося гэта — шка-
дываць, што мы, беларусы, людзі бедныя і ня можам часцей
друкаваць газэту. Звяжэцца з багатымі фірмамі і прапануйце
свае «услугі» на прапагандаванні іхняй прадукцыі для пра-
дажы сярод нашых людзей, — моў, усе ня ведаюць ангел. ці
французскую мову.

Сяньня я перасылаю Вам толькі два сваіх вершы, ня маю
часу, каб перапісаць болей: прыходзіцца многа працаўцаў.
Прыемна было б (гэта я толькі прашу Вас) пачаць агітаваць за
літ. Фонд, гэта дало-б магчымасці рэдакцыі больш вывернуц-
ца на цвёрдую друкарскую дарогу.

У чаканьні на наступны нумар.

З пачуцьцем шчырае пашаны да Вас

Я. Юхнавец

¹⁴ Напэўна, гаворка ідзе пра зборнік вершаў «Шорах моўкнасці», што
выйшаў у 1955 г. у «Выдавецтве Ўладзімера Пелясы». Аб'ём зборніка
склаў 48 с.

¹⁵ «Беларускі эмігрант».

(з цыклю «Таемнасці»)

Такі мароз

Такі мароз пякучы
зы шчэлак непрыгляднасьць гнаў,
і дзень адковываў мінулы
у ланцуг сівых вякоў.

Усыды ноч ляжала пляжма,
І зынічкі царавалі цемру.
А ў цемры крокі —
Ход драпежны, —
Хто іх спыніць, хто іх спыніць?

А мароз!.. Такі мароз пякучы!
Агністы Дзень у холадзе застыг!..
На съядох крывавых... Між руін панурых
Высяцца ўскрыкі знаёмых мне «святых»...

Ліст ад Янкі Станкевіча

8.XI.49

Дарагі сябру,

Новага матэрыйалу Вашэці не пасылаю, бо Ваша не надрукаваў і не адаслаў мне назад матар'ялу, пасланага мною ў мінулым месяцы, з чаго я раблю вывад, што гэны матар'ял будзе друкавацца ў наступным нумары.

Цяпер крыху пра часапіс¹⁶. У папярэднім лісьце да Вашэці я не зрабіў разгляду зъместу часапісу, бо, першае, ня меў часу яго ўважна прачытаць, а другое, меў на ўвеце, што першай умоваю ўсялякае якасьці ё быцьцё, значыцца, добра, што часапіс зьявіўся.

Другі нумар часапісу лепшы зъместам і моваю, як што да яе стылю ці мо лепшага апрацавання матар'ялу, так і што да чысьціні мовы. Такая розніца ў мове двух выпушчаных адзін за адным нумароў паказуе, што ня ўсяды там беларуская мова літаратурная, дзе яе некаторыя людзі такой завуць.

¹⁶ Маецца на ўвазе «Беларускі эмігрант».

Зьвярну ўвагу на заганы ў зъмесце 2-га нумару. На першай бачыне ў другой істужцы ў дзъвюх першых зацемках кажацца пра тое, пра што сказана ў першай істужцы ў вартыкуле «Палітычны агляд», значыцца, гэныя зацемкі непатрэбныя.

Іншая загана ў зъмесце 2-га нумару, відавочна, съядома зробленая рэдакцыяй. Гэтак, у варт. «Перакручваныні гісторыі» Сыманчук (хіба псэўдонім) кажа, што Астроўскі не кіраваў Грамадой і нат чыста прыпадкам стаўся ейным фармальным сябрам. Дарма што гэта няпраўда (бо хаць грамадоўская маса была на 99% нацыянальная, то ўсё цэнтральнае кіраўніцтва Грамады было камуністычнае і дзеяла па загаду Камінтарну — Масквы, а Р. Астроўскі быў скарбнікам, ведама тайным, Грамады¹⁷⁾), але можна было гэта памясьціць дзеля якіх тактычных меркаванняў. Але нашто брыкаць сваіх ідэйных сяброў, кажучы, што яны перакручваюць гісторыю, што яны «гора-публіцыстыя», што яны «палітыкі» і «гісторыкі» ў чужаслове, і каб яшчэ ясьней было, каго брыкаецца, — завучы «Бацькаўшчыну» і «Беларус на чужынে»^{18?}

Зацемка «Нарэшце прышлі па разум у галаву» на 4 бач[ыне], напісаная, відавочна, самой рэдакцыяй, ізноў брыкае ў «Бацькаўшчыну», несправядліва яе вінавацячы. У «Бацькаўшчыне» замала пісалася пра тое, як прыгатавацца да эміграцыі і куды і як эміграваць, але яшчэ меней там было пра гісторыю.

Гэтак робе рэдакцыя дзеля таго, каб, блага адзываючыся пра сваіх ідэйных сяброў і гэтым адгараджаючыся ад іх, прыцягнуць да сябе людзёў з варожага табару. Гэткая тактыка ня толькі не этычная, ня толькі ганьбіць праўду і добрую ідэйную работу, але яшчэ дагэтуль нікому не ўдалася. У найлепшым прыпадку яна не ўдаецца, ствараючы безахвоцце або й злосць да ейных аўтараў у тых, коштам каго праводзіцца, а ў прыпадку горшым гэткая тактыка прыводзе да аддання нашым варагам, як гэта зрабіў Кушаль¹⁹ у Міхельсдорфе і Тумаш у Ватэнштэце²⁰.

¹⁷ Р. Астроўскі ў 1925–1926 гг. зьяўляўся віцэ-старшынём Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады.

¹⁸ Часопіс «Беларус на чужынэ» выдаваўся ў Лёндане (Вялікабрытанія) з каstryчніка 1947 г. па красавік 1950 г. Выйшлі 42 нумары.

¹⁹ Франц Кушаль (16.02.1895–25.05.1968), вайсковы і грамадзкі дзеяч. У пачатку 1950-х гг. уваходзіў ва Ўрад БНР.

²⁰ Напэўна, Янка Станкевіч мае на ўвазе тое, што беларускія лягеры ў Міхельсдорфе і Ватэнштэце ўрэшце сталі падтрымліваць прыхільнікаў БЦР і Радаслава Астроўскага.

Гэта тактыка зялёных палітыкаў.

Жывуць крывічы!²¹

Лісты ад МАСЕЯ Сяднёва

Саўт-Рывэр, 14.1.51

Алёша, друг любезны!

Захацелася мне адазвацца да Цябе, хоць, зрешты, ня ведаю дакладна, дзе ты жывеш. Адно відавочна для мяне: Ты супрацоўнічаеш у «Беларускім Эмігранце» — газэце, якая мне спадабалася (з тых нумароў, што дайшлі да мяне). Спадабалася перш за ўсё за смеласць, за да пэўнай меры дэмакратызм. Маю на ўвазе і твае, вельмі актуальныя артыкулы. Люблю за рыцарства! Збрывлі-ж да немагчымасці ўжо нашы рутынерскія, «курадавыя» газэты. Але лянуся аб гэтым пісаць, хоць і трэ было б.

Алёша, шмат чаго ёсьць, пра што хацелася б напісаць, але неяк няма (якраз цяпер) часу. Дык я на пачатак — зусім карацен'ка. Найлепей дык гэта каб спаткацца і ўспомніць добрую, далёкую Белаосточчыну.

Пра сябе тымчасам ня буду пісаць, хоць такая пісаніна магла быць і цікавай.

Чакаю ад цябе ліста.

З радасцю сустрэну Тваё слова.

Цалую.

Заўсёды твой

M. Сяднёў

²¹ Янка Станкевіч быў ініцыятарам «пераназваньня» беларусаў/Беларусі ў крывічоў/Крывіню. Пазней крывічамі сталі называць прыхільнікаў Рады БНР.



4.2.51

Дарагі Алёша!

Чамусыці баяўся я, што ты не адкажаш на мой ліст. Чаму я баяўся, я і сам ня ведаю, але каб гэта, напрыклад, сталася, я не перанёс бы і падаўся б яшчэ глыбей у нутраное «падпольле». Хоць з другога боку — высылаючы ліста, я быў перакананы, што Ты адгукнешся, і толькі калі прайшоў тыдзень «маўчаньня», я занепакоіўся. Дарэмныя былі мае хваляваньні — ты мяне больш чым узнагародзіў: Твой шчыры ліст вельмі мяне ўсьцешыў і адначасна «засароміў», менавіта сваёю праўдаю. Згаджаюся (не таму, што пагаджацца заўсёды лягчэй) з тваймі высновамі. Ты не паленаваўся і не пусціў зь «лёгкай» рукі свайго ліста, як гэта зрабіў я. Прабач за недасканаласць маёй натуры і «не взыщи». Калі я да цябе напісаў, значыць, жывеш Ты ў душы маёй, хай сабе, калі Ты хочаш, хоць як і «сэнтымэнтальныя ўспаміны». Ці ж гэта дрэнна ў нашы — шкада — даволі не сэнтымэнтальныя часы?

Што мяне «зварухнула»? Адзіноцтва зьвярынае. Заела Southriverская дрэнъ. А тут якраз паказалася на канадзкім небасхіле твая постаць, даўно ўсё-ж, як бы сабе ні філёзофствуй, знаёмая і, калі хочаш, падчас прыватная. Сказаў я, «адзіноцтва зьвярынае». Што-ж, калі вакол — толькі сылізенькія, «жиденькіе» тыпчыкі, зь якімі я ніколі ня быў, ня ёсьць і дай Божа — ня буду. І таму зайдрошучу Табе: Ты маеш сяброў — Аляксандріў, Самчук. Я дужа хацеў бы быць разам з Вамі, але шкада — тымчасам не магу. «Сямейны», братка²². Але можа калі «загуляю» (ня буду працаваць), дык прыеду да Вас, да «бойсай». З жонкаю і... А можна ў Вас там на жыццё застацца? Усё ж у Вас там цікавейшая купка, як мне здаецца. Тады б, больш заахвочаны (а на мяне трэба заўсёды мець нейкі ўплыў), і я што-небудзь, магчыма, зрабіў-бы для людзтва паспалітага. А то — гібею.

Працую шмат і цяжка. І гэта — можа найгалоўнейшая з прычыны майго «заняпаду».

Рады што-небудзь даслаць у Вашу газэту. Запазычанасьць зьвярну. Літаратурных прыяцеляў тут ня маю, і на матэрыял не спадзяваіся. Вось (а так хочацца!) можа што нацарапаю сам.

²² Масей Сяднёў узяў шлюб з Вольгай Пазьняк.

Адным словам, Алёша, — пішы. Трымайма лучнасьць. (Вось дзе Алесь? Я таксама не магу дастаць ягонага адресу). Прывітай, братка, «ня злым, тыхім словам» Аляксандра!

Заўсёды Твой

M. Сяднёў



21.8.51

Здароў, Алёша! Перш за ўсё — вітаю Цябе з посьпехамі ў навуцы ці, дакладней, з тэй гатовасцю і адвагай, зь якой Ты бярэшся здабыць яе непрыступныя паверхі, асабліва такую яе вышыню, як філёзофія. Здабывай, братка, — трэба! Адкінуўшы гэтую пагэтыку, дзякую за ліста. Прабач, што не адказаў на папярэдні — вінаваты ў тым, як ты бадай ведаеш, не мая гордасцьць, а мая пунктуальнасцьць. Цяпер па сутнасці. На праўлікі жаль, ні самога Багдановіча, ні матэрываю аб ім у мяне не захавалася — ўсё пасеялася. Да таго ж, я ніколі і нічога ня меў — здабытую літаратуру аддаваў або пакідаў. Напрыклад, нават са свайго ў мяне нічога не засталося. Адны аўтографы. Затое я магу ўказаць на некаторыя крыніцы. Бяспрэчна, Табе перш за ўсё патрэбны будуць тэксты самога Багдановіча. Найлепшае выданье яго твораў — гэта выданье Беларускай Акадэміі Навук за 1927 год у 2-х тамох пад рэд. праф. І. І. Замоціна зь вялікай манаграфіяй апошняга. Дзе дастаць — ня ведаю. Mae Сядура і, здаецца, Калупацкі. Першы яшчэ ў Ням.[еччыне] (але прыедзе), другі — у Нью-Ёрку. Потым — ёсьць пазынейшае віленскае выданье «Выбранные творы» (у сэнсе тэкстуальным нядрэннае). Ёсьць яно, здаецца, у Орсы²³ (дырэктара). У Нью-Ёрку адрасоў ня ведаю. Ну і эміграцыйныя, ратагарныя. Літаратура аб Багдановічу ўсё-ж ёсьць. А дзе ўзяць? Спашилося на магчымасе. У часапісе «Крывіч» (рэдагаваў Ластоўскі) ёсьць вялікая і грунтоўная праца аб М.Б. праф. Вазынясенскага. Mae,

²³ Аляксандар Орса (24.07.1896, Нягневічы, сёньня Наваградзкі р-н Гарадзенскай вобл. — 02.11.1959, Нью-Ёрк), грамадзкі дзеяч, педагог. Скончыў Карлаў універсітэт у Празе, выкладаў прыродаведу ў Наваградзкай беларускай гімназіі. Падчас нямецкай акупациі — школьны інспектар на Наваградзкую акругу. З лета 1944 г. на эміграцыі. Дырэктар Беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Міхельсдорфе. У 1949 г. выехаў у ЗША, браў удзел у беларускім грамадзкім жыцці ў Нью-Ёрку.

здаецца, Віцьбіч — гэты антыквар. Ці дасыць толькі? — «Верасенъ» (Калупацкі), «Пясьняр свабоды і красы» (рататарнае). Але гэта «жвачка». У Гарэцкага (мае той жа Віцьбіч) мала і схэматачна. Але Табе, для Тваёй працы патрэбна ўсё. Чым больш матэрыйялу, tym лепш.

Шмат чаго можна было-б успомніць, але, на жаль, нічога не дастанеш.

Чэшацца мой язык адносна самой тэмы. «Эстэтызм у паэзіі М. Багдановіча». Я, напрыклад, гэтую тэму сфармуляваў-бы трошачкі іначай. А менавіта «Эстэтычныя прынцыпы творчасці» (ня толькі паэзіі) М. Багдановіча. Ці яшчэ прасцей: «Погляды М. Багдановіча на мастацтва». Чаму? Я супраць «эстэтызму». Магчыма, у мяне дрэнная асацыяцыя, але ж Багдановічу ня слушна закідаецца гэны «эстэтызм», няправільна разумеючы пад гэтым толькі фармальныя асаблівасці яго творчасці. Асаблівасці робіць гэта левая крытыка, бачачы ў гэтым «дэкадэнства». М. Багдановіч, пэўна ж, аддаў нейкую дань (а можа, вялікую) сымбалізму ня столькі ў яго расейскай, сапраўды дэканцкай форме, колькі ў форме заходнезўрапейскай. З другога боку, і «правая» крытыка грашыць, калі глядзіць на Багдановіча як на «цацку», як на «красу» (пры гэтым «краса» разумеецца як нешта вонкавае, як вонкавае, як форма, нарэшце). Падыход, як бачым, чыста фармалістычны. На такі памылковы шлях узводзіў Багдановіч сваіх неспакушаных крытыкаў дзякуючы разнастайнасці і багаццю сваіх формаў вершу. Багдановіч гэта рабіў, каб паказаць сваю «артыстычную» руку і паэтычны спрыт. Галоўнае-ж у Багдановіча (няхай сабе нэаклясыка і сымбаліста) — той вялікі зъмест, натхнёны і прыхаваны, які выгодна і вылучае яго сярод іншых беларускіх пісьменьнікаў. Таму так палохае мяне «эстэтызм», які звужае і прыбядняе паэту.

Тымчасам
Твой

M. Сяднёў

Спяшаюся на працу, а трэба скончыць.
Прывітанье Александрыву. Што ён робіць? Як жыве? Што піша?

M. С.

Лісты ад Міколы Абрамчыка²⁴

24.3.51 Paris

Вельмі паважаны і дарагі Сп. Грыцук,
 Ваш ліст з дня 19.2. атрымаў, дзякую. Выбачайце, што так
 зацягнуў з адказам. Па павароце з Амэрыкі я аб'ядждаў Анг-
 лію і Бэльгію, прастудзіўся быў і захварэў. Перад усім набрала-
 ся столькі съпешных розных справаў, што й да сяняння не магу
 адкапацца.

З браку часу не магу, на жаль, грунтоўна адказаць і на за-
 кранутыя Вамі пытаныні ў Вашым лісьціе, бо зноў прыпраў-
 ляюся ў дарогу, якую адкладыці далей 15 красавіка не магу.
 Пастаўленыя ж Вамі пытаныні сапраўды вымагалі б даўжэй іх
 асвятліць.

Прашу таму мне выбачыць за лёнасыцігнасьць.

Вось жа першае — артыкул Ваш у «Б.Э.» зрабіў на мяне
 ўражаныне неспадзіваныя. Уважаю яго тактычна няправіль-
 ным падыходам. Стаяўленай мэты ім Вы не асягнулі. Артыкул
 Ваш ня меў у сабе элемэнту кансалідуючага, а наадварт, Вы
 ўжылі аргумэнты дзеля сысканыня даверу ў тых масах, да якіх
 Вы хацелі зьблізіцца, каб мець змогу кантакту, але ўжылі гэтых
 аргумэнты так, што зьблізіцца зь імі Вы б не маглі. З гэны-
 мі «масамі» гутараць інакшым языком, як гутарылі ўвесь час
 супраць нас і бэцэраўцы. Бо як жа і што Вы маглі ім сказаць
 нешта пазытыўнага аб нас, бэнээр аулах, пасля таіх харак-
 тарыстыкі нас. Мэтад гэтых сапраўды арыгінальны, і паколькі
 я знаёмы з гісторыяй палітычных рухаў іншых народаў, магу
 съцвердзіць, што ён (метад гэтых Ваш) беспадобны ў практы-
 цы палітычнага жыцця.

Дай Божа, каб ён, гэты Ваш арыгінальны падыход, ня стаў-
 ся заразылівым для іншых.

Артыкулам сваім Вы зрабілі ўсё, каб абнізіць аўтарытэт
 Б.Н.Р.-аўцаў як уваччу тых масаў, так і уваччу чужых. Кушаля
 Вы зраўнялі з масквафілам і хуліганістам Рызевічам. Злідэрай
 Б.Н.Р. Вы зрабілі нейкіх няздараў — кар'ерыстых, амбітных,

²⁴ Мікола Абрамчык шмат лістставаўся з майм мужам. Пра іхнія сардэ-
 чныя, даверлівия адносіны съведчаць прыведзеныя тут лісты. Што ты-
 чыць фінансавых адносінаў, то тут гаворка ідзе пра пазыку, якую Мікола
 Абрамчык узяў у Таронта ў нашай касе ўзаемадапамогі і якую вельмі кла-
 пациўся хутчэй сплаціць. — Вольга Грыцук.

нейкіх капрызанаў, — што ж тады сапраўды нам застаецца, як на скласці камусыці свае паўнамоцтвы? І гэта ўсё пасыля таго, як мы столькі гутарылі ў Таронта? Відаць, мае слова не былі для Вас пераконваючыя, калі Вам я казаў аб даўнім жаданьні майм у гэтым сэнсе (перадаць камусь свае паўнамоцтвы). Пасылья Вашага аналізу выглядзе (я бяру лёгіку высноў артыкулу), што нікто б больш і на быў у стане павесыці нашыя справы (як нутраныя, так і вонкава рэпрэзэнтат.[ыўныя]). Як нейкая трэцяя сіла — але дзе ж яна? Вы яе не паказалі. Крытыка таму Ваша магла адно падтрымаць на духу туую частку людзей, якія яшчэ блукаюць у арбіце зарубежжа. Вось коратка маё ўражанье ад Вашага артыкулу. Уважаю яго таму за вялікую памылку з Вашага боку — выбачце! Аб Хмары на ведаю, што сказаць. Тут сапраўды была і мая памылка, што прыклаў столькі высілкаў, каб яго ўключыць у склад Рады. Было-б пэўна лепш, каб ён заставаўся тым, чым быў і раней па-за радамі Рады, чым тым, кім быў і ёсьць цяпер у нашых радох. Чытаў ягоныя «творы» па майм ад'ездзе і пераканаўся, што гэта чалавек з натуры дэструктар... На жаль, мусім вось цяпер рахавацца як з сябрам Рады!

Веру, што Ваша праца ў Канадзе — нядзялячны грунт. Грунт цяжкі — на жаль, дарогі інакшай, як мы былі намецілі супольна падчас майго побыту ў Вас, я на бачу. Я сказаў «цяжкі грунт», але не цяжэйшая праца за нашу ў цэласыці і маю ў асаблівасыці.

З усяго гэтага можам мы, аднак, выбрацца аднай і адзінай дарогай: яснасцю і цвёрдасцю нашай пазыцыі. Іначай запраўды загонім сябе ў такі тупік, што запраўды з намі на будзе патрэбы вонкаваму съвету лічыцца.

Між іншым, будучы ў Англіі, адзін з паважнейшых дзеячоў Англіі мяне спаткаў дзіўным для мяне «прывітаньнем». Сказаў ён даслоўна: «У Вас, беларусаў, в.[ельмі] добра, што на маеце нутранога разьбіцца, як гэта маюць палякі і украінцы. У вас ўсё так скансалідавана, бо група Астроўскага не прадстаўляе ніякага інтарэсу». Сказаў гэта адзін з высокіх урадавых чыньнікаў мне пры съведку а. Сіповічы.

Бачыце, ацэнка нас чужынцамі шмат больш адменная ад таго, як Вы прадставілі нас у сваім артыкуле.

У справе Навіцкага адносна Вашага запытаньня, што да нейкіх спэцыяльных даруччыньяў — то засталося ўсё ў такой стадыі, як з Вамі гутарылася.

Прашу Вас ветліва перадаць мае лісты старшыні сэктару з копіяй (выцягам) справаздачы сп. Прэм'ера²⁵ дзеля правядзення дыскусіі і прынядцца вашым сэктарам у справе летувісаў²⁶.

Хай мне выбачыць сп. Хмара, што пасылаю я яму праз Ваша пасрэдніцтва, бо не захапіў з сабой яго адрысу з сваёй прыватнае кватэры. Лісты-ж гэтая рассылаю сягоныя з Парыжу дзеля съпешнасці гэтае справы.

З глыбокай да Вас пашанай Ваш

M. Абрамчык



Villepinte 2.3.64

В. [ельмі] Паважаны і дарагі Сп. Грыцук,

Ваш ліст з 21.2 атрымаў, вельмі Вам удзячны за ўсе Вашыя клопаты. Сп. Ганько таксама найшчырэйшая ад мяне падзяка.

Хачу яшчэ папрасіць Вас напісаць мне, на які банк тутэйшы (назоў гэтага банку) былі пераказаны гроши мне і якой даты. Справа ў тым, што я дагэтуль не атрымаў ніскуль паведамленне, а ведаю «мэнтальнасць» некаторых банкаў тутэйшых, што маюць звычкі не асабліва «съпяшацца» з разылкам са сваімі клиентамі, калі яны самі не зъяўляюцца. Мне-ж, на жаль, вельмі съпешыць.

Вельмі цешуся, што Вы ўладзіліся на такую працу, якая Вам дасыцьмагчымасць бліжэй стаяць да культурнага асяродзьдзя, як раней. Гэта вельмі важна ў нашым эмігранцкім жыцьці.

²⁵ Аўген Каханоўскі (Калубовіч).

²⁶ У 1951 г. у Радзе БНР склалася апазыцыйная ў выніку заключэння пагаднення паміж Радай і літоўскім эміграцыйным урадам аб будучай прыналежнасці Вільні. Літоўскі эміграцыйны ўрад згадзіўся заключыць пагадненне аб падтрымцы беларускага боку на міжнароднай арэне з умовай, што Вільня і Віленскі край у вынікумагчымага вызвалення ад бальшавізму застануцца пад уладай літоўскай адміністрацыі да часу канчатковага вызначэння межаў паміж двумя суб'ектамі. Мікола Абрамчык падпісаў гэту дамову. Частка Рады падтрымала презыдэнта, другая частка выказалася супраць. Так, у знак пратэсту Леанід Галяк падаў у адстаўку з пасады галоўнага рэдактара газеты «Беларусь». Аднак зъмяніць ужо нічога было нельга. Урэшце і ў 1955 г. Аўген Каханоўскі-Калубовіч падаў у адстаўку ў знак пратэсту супраць «замежнай» палітыкі Абрамчыка.

Дзякую за запросіны адведаць Вашу новую сядзібу. Безумоўна, калі толькі прыеду ў Амэрыку; калі, яшчэ ня ведаю. Тут мае сябры па лініі Парыжскага блёку²⁷ ціснуць на мяне, каб паехаць у Вашынгтон цэлай дэлегацыяй 5-ci чалавек у пачатку траўня месяца. Пастанова такая прынята ўсімі, але мала шансаў, што яна зразлізуецца, зь фінансавых прычынаў. Найпраўдападобней, што прыеду ў Амэрыку ў лістападзе, па лініі чыста беларускай (для сэсіі Рады). Бо, па-першае, надзеі на суксэсы²⁸ дэлегацыі я асаблівай не пакідаю, як некаторыя мае тут сябры, а па-другое, калі б з такой дэлегацыяй і выехаў, то мусіў бы зь ёю вяртацца па нейкім месяцы назад, не адведаўшы беларускія асяродкі.

Лета-ж з-за гаспадарчых сваіх справаў мушу абавязкава быць дома.

Сардэчнае прывітанье вашай сямейцы і выбачце, што даю Вам яшчэ клопатаў.

Ваш

M. Абрамчык

Пахваліце ад мяне Юльянку за яе беларускую мову, наш Анік таксама моцна трymаеца беларускасці. У мінулым леце ён нат выступаў са «Зваротам» да беларускіх дзетак праз радыё «Свабода» і меў вялікі сукцэс. Вучыцца вельмі добра. Увесе час першым у клясе. Летась нат «пераскочыў» праз клясу і цяпер ужо ў 4-й клясе (яму 8 з паловай год).



Villepinte 30.X.64

Вельмі шаноўны і дарагі Сп. Грышук!

Атрымаў сініня ад аднаго з маіх даўжнікоў ліст, у якім справа зацяжкі сплаты майго доўту квэстынуеца іншымі сябрамі; досьць прыкра. Для мяне гэта, безумоўна, больш як непрыемна. Месяц таму назад, дапускаючы, што мая агенцыя можа і не прадаць мае хаты да тэрміну сплаты майго доўту, я зъвярнуўся

²⁷ Арганізацыя, што аб'ядноўвала паняволеных бальшавіцкай Расеяй народы. Мікола Абрамчык быў яе презыдэнтам.

²⁸ Success (ангельск.) — посьпех, добрыы вынік.

да свайго пляменыніка²⁹ ў Н.Ү. з просьбай выслаць Вам 2 000 дал., імкнучыся такім чынам унікнуць эвэнтуальных няўвязак. Тыдзень таму атрымаў ліст, што пляменынік мой, ня маючы сам ашчадкаў (ён прыехаў толькі 4 гады таму ў Амерыку), стараўся дзесь пазычыць, але не ўдалося. Пісаў мне, што можа максымум выслаць на Ваш адрыс 200 дал.

З агенцыяй у мяне зноў жа выйшла няўдала: перадаў ёй справу праданьня, таму што сам ня меў часу заняцца праданьнем. Па лініі Парыжскага блёку мусіў выяжджаць за гэты час аж два разы ў Мюнхэн, што заняло мне больш за месяц часу, ды розныя іншыя справы. Не дапускаў таксама, каб агенцыя мне цягнула справу. Выяўлалася аднак, што апошняя, зарыентаваўшыся, што зацягненнем продажу можа больш зарабіць, бо цэны ў гэтым раёне раптам падымнаюцца прагрэсіўна ў звязку з пабудовай у 2,5 кіляметра ад мяне найбольшага ў Эўропе аэрадрому, выставилі ў афішы залішне высокую цану на маю хату, падняўшы сабе ганарап (камісіённы) амаль у 30 % над суму, належную мне.

Надоечы быў у іх — палаіцься зь імі, але згодна нашай умове яны маюць права яшчэ месяц часу (да 2-га сьнежня).

Вось жа сытуцыя мая такая. За месяц часу займуся (калі агенцыя не прадаесьць) праданьнем сам, і тады безумоўна, ня гледзячы, не ўзлежніваючы ўжо ад больш ці менш розніцы ў цане, — прадам яе першаму папаўшамуся кліенту.

Але і прадаўшы, звычайна натар выплачвае гроши прадаўцу толькі за 40 дзён (пакупец складае гроши не прадаўцу, а натару пры афармленні куплі).

Вось, бачыце, якая ў мяне вышла зацяжка, зусім не прадбачана для мяне.

Прашу Вас і ўсіх сяброў, якія былі так добрыя, у свой час мне дапамагаючы выйсьці з так прыкрай сытуацыі ў гэны час, выбачыць мне і згадзіцца ўнесці за мяне сплату, калі каса самапомачы ня знайдзе магчымым аформіць адстрочу маёй сплаты, як гэтага прашу ў далучанай тут маёй заяве.

Што да працэнтаў, то калі сп. Кажан³⁰ вам ня выслаў, што я яму загадаў (пераказаць належнае мне з касы БНР), дык,

²⁹ Маецца на ўвазе **Мікола Абрамчык-малодшы** (01.05.1922, Сычавічы, сёньня Маладзечанскі р-н Менскай вобл. – 20.03.2005), грамадзкі дзеяч у ЗША, кіраунік нью-ёрскага аддзелу БАЗА, сябра Згуртаваньня беларуска-амерыканскіх вэтэранаў.

³⁰ **Віталь Кажан** (09.10.1916, в. Балбекі, сёньня Шаркаўшчынскі р-н Віцебскай вобл. – 17.01.2004). З каstryчніка 1949 г. і да самае съмерці — галоўны скарbnік Рады БНР.

па атрыманыні ад Вас ліста, напішу свайму пляменыніку — гэта ён зробіць.

Я ў просьбе сваёй прашу адстрочкі максымальны, але ўжыву ўсёй энэргіі, каб сплациць яе як найхутчэй, бо запрауды справа гэта для мяне больш чым прыкра —

Прывітаныне Вашай сямейцы і ўсім сябрам

Ваш

М. Абрамчык

Прыезд нашай (Пар.[ыжскага] блёку) Дэлегацыі змоўлены (да Амерыкі) на 15–20 студзеня.

Лісты ад Кастуся Мерляка³¹

Нью-Ёрк, 31 сакавіка 1955

Сэктар Рады БНР у ЗША

Раднаму А. Грыцку

Таронта – Канада

Высокапаважаны Спадару,

Ня ведаю, хто ў Канадзе цяперака старшынёю Сэктару Рады БНР, дык дазволю сабе зъвярнуцца да Вас у ніжэйпадай справе.

Як Вам ужо ведама, Амерыканскі Камітэт Вызвален'ня ад бальшавізму³² плянует правесыці ў Канадзе ў месяцы траўні вечары, прысьвечаныя перадачам радыё «Вызвален'не», для тых нацыянальнасцяў, якія маюць свае сэкцыі, у тым ліку і для беларусаў. Такі вечар, як Вам вядома з прэсы, адбыўся ў Нью-Ёрку, які вельмі ўдаўся, з чаго быў зложаны мэмарыял Амерыканскаму Камітэту з падзякай і адначасна з заўвагамі, якія пункты трэба палепшиць і пашырыць.

Абгаворваючы гэтыя справы ў Амерыканскім Камітэце, я зазначыў, што для беларусаў у Канадзе можна будзе зладзіць дэманстрацыйныя вечары ў Таронта і Манрэалі. У Таронта Вы зарганізуецце як найлепей, і важнае, што Вы ўжо аб гэтым ведаеце, але мне расходзіцца пра Манрэаль, каб яны там належна прыгатаваліся і згадзіліся зарганізацца ў сувязі з тым, каб

³¹ Трансълітараваныя з лацініцы.

³² Створаны ў 1951 г., куды і ўваходзіла Рада БНР.

был ў кантакце з Вамі, бо калі прыедзе з Амэрыканскага Камітэту прадстаўнік, каб зараз-жа паведаміць у Манрэаль.

Справа прадэманстраванья перадачаў у Манрэалі ёсьць важная, бо трэба, каб і яны таксама даведаліся і пераканаліся аб пазытыўнай працы Рады БНР.

Спадзяюся, што Вы зробіце ўсё магчымае, застаюся з глыбокай пашанай да Вас,

K. Мярляк, Старшыня сэктару Рады БНР у ЗША



Нью-Ёрк, 8 верасьня 1956

Старшыні Сэктару Рады БНР
Сп. Раднаму А. Грыцуку ў Канадзе

Перасылаю Вам павестку восьмай сэсіі Рады БНР, якая распачнеца дnia 23 верасьня сёлета ўрачыстай багаслужбай і адкрытым пасяджэннем, на якім Сп. Прэзыдэнт³³ зробіць справаудачу зь дзейнасці за астатнія 2 гады.

Наступныя паседжаныні будуть адбывацца па суботах і нядзелях, пачынаючы ад 6 кастрычніка 1956 г.

Ветліва вас прашу зрабіць сход Вашага сэктару, абмеркаваць усе пункты павесткі сэсіі. Дасылаючы сваечасова свае заўвагі і прапановы, таксама пажадаў бы, каб Вы прыслалі агульны агляд аб стане беларускай эміграцыі ў Вашай краіне.

Спадзяюся мець хутка весткі ад Вас, застаюся з глыбокай пашанай.

Жыве БНР! З даручэннем Сп. Прэзыдэнта

K. Мярляк

(у дадатку):

Павестка восьмай Сэсіі Рады БНР

1. Адчыненне Сэсіі:

а) Урачыстая багаслужба.

б) Даклад Сп. Прэзыдэнта М. Абрамчыка аб дзейнасці Рады БНР за апошнія два гады.

³³ Мікола Абрамчык.

2. Дыскусія па дакладзе і прыняцьце пастановаў.
3. Дапаўненныі да Статуту Рады БНР і перагляд стану сяброў Рады.
4. Справа ўзаемадачынен'яў з нашымі суседзямі.
5. Фінансавыя справы.
6. Выбар Прэзыдыуму Рады БНР.
7. Стварэнне выкананія воргану Рады БНР.
8. Прыняцьце пляну дзейнасці на наступныя кадэнцыі.
9. Розныя бягучыя справы.

*Інж. М. Абрамчык, Старшыня Рады БНР
Згодна з арыгіналам К. Мярляк*

Ліст ад Рады БНР

10-га чырвеня 1957 г.

Рада Беларускае Народнае Рэспублікі
Прэзыдыум

Сп. Аляксею Грыцуку,
Сябру Рады БНР,
Таронта

Вельмі паважаны Спадару,
Ветліва паведамляем Вас, што 3-га ліпеня ў сераду сёлета,
прыблізна а гадз. 7 раніцы прыбудзе ў Таронта на аэрадром
Транс-Канада Эйрлайн, Флайт 308, у арганізацыйных справах
сп. Кастусь Мярляк, Сакратар Нутраных Справаў Рады БНР.

Гэтага-ж дня ўвечары сп. Мярляк правядзе сход радных ка-
надыйскага Сэктару Рады БНР, які просім загадзя склікаць.

Просім даць сп. Мерляку ўсю патрэбную на месцы дапа-
могу.

Жыве БНР!

H. Арсеньев, Сакратар Рады БНР

Ліст ад Янкі Сурвіллы

Madrid, 4.4.1958(?)

Вельмі паважаны Сп. Грыцук
Перасланы Вамі ліст на 100 ам. даляраў ³⁴ атрымаў, — шчы-
ра дзякую.

³⁴ Як па тых часах, ледзь ня месячны заробак.

Ветліва прашу Вас, у выпадку Вам прыйшлося б у будучыні рабіць падобную перасылку, дык высытайце толькі заказным лістом і ў капэрце, якая не прасьвечаеца.

Дазвольце запрасіць Вас да супрацоўніцтва ў нашых радыё-перадачах³⁵. Будзем Вам моцна ўдзячнымі за кожны артыкул, гутарку або хроніку. Патрабуем рэчы выключна на беларускія тэмы, у нацыянальна-вызвольным руху. Памажэце чым можаце і застаўце іншых.

З шчырым прывітаньнем
і глыбокай пашанай да Вас

Янка Сурвілла

Ліст ад прафэсара Антона Адамовіча³⁶

Дарагі сябра!

Нарэшце сяньня дайшло да выкананыя Вашага заказу: замовіў Вам мікрафільм з тae часткі Багдановіча, што, паводле прысланага Вамі сьпісу, няма ў Вас і, па-моіму, так ці інакш патрэбны Вам. Да гэтага дадаў і мікрафільм артыкулу А. Бабарэкі «М. Багдановіч у літаратурных ацэнках» (З «Узвышша», № 2 за 1927 год), таксама, па-моіму, патрэбны.

Усё гэта выцягнула на 9 даляраў 45 цэнтаў. Казалі, у панядзелак будзе гатовы і высланы Вам (я замовіў, каб паветранай поштай). Грошы, калі можаце выслаць зараз-жа, дык шлеце зараз-жа, калі ж не — дык устрымайцесь, бо ад пачатку ліпеня і аж недзе да сярэдзіны жніўня мяне ня будзе тут усяроўна, а як вярнуся, тады напішу. Адресуючы грошы, пішэце прозьвішча Anton Adamovic (гэтак у маёй рэгістрацыйнай картцы), а часам пошта можа за h учагацца.

Пішэце мне адразу-ж па атрыманыні гэтага ліста, а пасьля — па атрыманыні мікрафільму.

Паставіў я іх на ногі, даўся ў знакі дурэнья галавы, і нарэшце-ткі «пераплялі» два тамы Багдановіча ў вадну кніжку³⁷, і то вельмі добра — будзе трываць доўга на карысьць іншым.

У тых «Выбранных творах» «Вянок» цалкам, так што яго маеце; наагул, з мастацкага. Там у Вас не ставала чарнавых накідаў, якія я й дэфільмаваў Вам. Даў шмат з другога тому, у тым

³⁵ Янка Сурвілла вёў беларускія перадачы на гішпанскім радыё.

³⁶ Бяз даты.

³⁷ Маюцца на ўвазе «Творы», што выйшлі ў 1927 г. у Менску пад рэдакцыяй праф. І. Замоціна.

ліку і ўступны артыкул Замоціна³⁸ пра Багдановіча — дасюль найпайнейшы біяграфічна-крытычны нарыс пра яго.

Выбачайце яшчэ раз, што ўсё гэта так задоўжылася, але ня ўсё тут, як я ўжо пісаў, мая віна.

Тымчасам зычу Вам усяго найлепшага. Ваш *A. Адамовіч*

Ліст ад Сяргея Хмары (Сіняка)

13.5.65

Пав. Спадар!

Перасылаю дзеля азнямленыя апошнія нумары «БГ», «Беларусы ў Канадзе»³⁹ — два нумары і «Баявую Ускалось» 2 нумары.

Трэці нумар «Беларусы ў Канадзе» выйдзе недзе пад восень. Тады ж мае выйсці «Баявая Ускалось» № 8, якую мы гэтыя гады не выдавалі, бо ня мелі фінансаў.

У «Беларускім Голосе» даём часам Літар. Бачыну «Сыгналы» або сатырычную «Маланку» (адна бачына «Бел. Голосу»).

Ня ведаю, ці Вам вядома аб выдаваныні літ.-грамадзкага часопісу. У Манрэалі (нумар 8) было выйшла два нумары.

Цяпер мне нясна, ці Вы ў сваім рэфэраце ўлічыце і рататарныя выданыні. Калі так, дык падаю нашыя:

1. «Народным шляхам», ворган палітычнай групы Беларуская Народная Грамада, была афіліеваная тады пры ССФ⁴⁰, памер 8, вокладка друкам з знакам [неразборліва. — В. І.]. Усярэдзіне рататарны друк (8–12 бачын).

2. «Дакуманты і факты» выдаваў Беларускі Дасыледчы Інстытут імя Каастуся Каліноўскага (існуе і сяньня), памер часопісу 12–24 бачыны, 8.

Зъмест: Матэрыялы з найноўшай гісторыі Беларусі і паселеных ў Амэрыцы і інш. Вокладка друкам, усярэдзіне рататарны.

³⁸Іван Замоцін (02.11.1873, Крывуліна Цвярской вобл. — 25.05.1942, Горкі), літаратуразнаўца. З 1922 г. жыў у Менску, прафэсар БДУ, потым Менскага вышэйшага пэдагагічнага інстытута, у 1931—1933 гг. дырэктар Інстытуту літаратуры Акадэміі навук. У 1938 г. арыштаваны і асуджаны да восьмі гадоў лягераў. Памёр у турэмным шпіталі.

³⁹Дадатак да газеты «Беларускі голас».

⁴⁰Студэнцкі стыпэндыяльны фонд.

3. «Дзяцел»⁴¹ — сатырычны месячнік, рэд. Я. Баброўскі⁴², памер 8.

4. «Пуга» — сатырычны часопіс, выйшла толькі трох нумары, рэд. В. Камароўскі, памер 12.

Спадзяюся, што Ваш рэфэрат будзе пабудаваны бесстаронна, ня ў прыклад Грышкевічавай правакацыі з кніжкі «... [неразборліва. — В. І.] Канады», што нам прыйшлося ня толькі змясьціць запярочаныне ў «БГ», пасля адбіць па-ангельску і разаслаць усім універсітэтам і іншым установам, каб гэтую брудную правакацыю паралізаваць.

Нашыя прадстаўнікі будуць на канфэрэнцыі, буду і я, калі не прыйдзеца выехаць з Таронта па іншай справе.

З пашанай

C. Хмара

Ліст ад Міколы Гарошкі

12-га сінэжня, 1965 г.

Спадару А. Грыщуку

Старшыні Галоўнай Управы

Згуртаваньня Беларусаў Канады

89 Ann Стрыт, Kv. 2

Кобург, Онт. Канада

Вельмі паважаны Спадар Старшыня!

Шчыра дзякую за добрыя й шчырыя пажаданьні для Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня і для ейной Новай Управы.

З свайго боку, ад імя Беларуска-Амэрыканскага З-я [Задзіночаньня] вітаю ВАС асабіста і Згуртаваньне Беларусаў Канады, якое Вы ачольваеце, ды шчыра ВАМ жадаю як найбольш плённай працы на беларуска-нацыянальной ніве.

З найлепшымі пажаданьнямі

*Мікола Гарошка,
Старшыня Беларуска-
Амэрыканскага Задзіночаньня*

⁴¹ Выдаваўся ў 1952—1953 гг.

⁴² Язэп Баброўскі, грамадзкі дзеяч у Канадзе, належала да Беларускага нацыянальнага аб'яднаньня, парафіі съв. Эўфрасіньні Полацкай.

Лісты ад доктара Вінцкука Жук-Грышкевіча

19.1.[1966]

Дарагі Алесь,

Раіса атрымала твой ліст, але чуеца нездаровай і таму прасіла мяне табе напісаць.

Мой ліст ты хіба ўжо атрымаў.

Я ня ведаў, што ліст [Міколы] Гарошкі з пралановай выдаўца супольную газэту знаходзіцца ў цябе⁴³. Я думаю, што адказаць Гарошку ўжо можа й ня трэба. Ты можаш напісаць гэты ліст, але лепш было-б, каб падпісалі яго ты і Раіса і каб копія засталася ў актах. На маю думку, у лісьце гэтым мусяць быць наступныя пункты:

Згаджаемся на ўзнаўленьне «Вест.[ак] з К[ана]ды» пры «Беларусе» ад лютага 1966 г. на наступных варунках:

1. ЗБК будзе старацца высылаць матар'ял у «В. з К.» 9 на дзве бачыны), а таксама і гроши ў суме 1000.00 да 5-га чысла кожнага месяца.

2. За зъмест «В. з К.» адказвае рэдкалегія «Вестак», і ён ня можа быць зъменены рэдкалегіяй «Беларуса» за выняткам эвэнтуальных паправак артаграфічных.

3. Рэдкалегія «Беларуса» ня можа зъмяшчаць у сваёй газэце матар'ялаў з беларускага жыцця ў Канадзе, апрача тых, якія будуць прысланы ў «В. з К.» рэдакцыяй гэтых «Вестак»⁴⁴.

4. Здымкі з Канады могуць быць зъмешчаны толькі ў «В. з К.» — прысланыя рэдкалегіяй «Вестак» або й іншыя, калі на зъмяшчэнье іх будзе дадзена згода рэдкалегіяй «Вестак». Кошты клішаў на здымкі ў «В. з К.» аплачвае ЗБК.

5. Рэдкалегія «Беларуса» й «Вестак» забавязваеца не зъмяшчаць матар'ялаў пашквільнага характару або з асабістымі выпадамі ў простым сэнсе ці пераносным. Абедзьве рэдакцыі забавязваюцца шанаваць свободу слова ў роўнай меры для кожнага, хто хоча забраць слова ў газэце, паколькі выказваныні

⁴³ Гаворка вядзеца пра «Беларус», які лічыўся афіцыйным органам БАЗА. Мікола Гарошка ў той час (1965–1968) быў старшынём арганізацыі і адпаведна непасрэдным начальнікам рэдактара газэты Станіслава Станкевіча.

⁴⁴ Тым самым ад «Беларуса» адкідаліся сябрыв Беларускага нацыянальнага аб'яднання, парафіі сьв. Эўфрасіні Полацкай, а таксама арганізацый Вініпэгу.

аўтараў не парушаюць формаў прызывацьці й ня йдуць у разрэз з дабром беларускага грамадства й самай газэты.

Можна пісаць і аб тых ці іншых людзях, але без ніякага заувалёўвання ды інсынуацыяў, а адкрыта — каб відаць было, аб каго і аб што ходзіць, і каб тыя людзі, аб якіх мова, таксама маглі забраць голас.

Я тут не сказаў нічога новага, але, магчыма, што ня ўсё скажу — і ты нешта дадасі.

Зразумела, што ад лютага месяца — калі выйдуць «Весткі» ў «Беларусе», у «Вестках» маюць быць устаўлены запісы, датычныя ЗБК — як і раней было, за выняткам адресу адміністрацыі і рэдакцыі, якія пададомо крыху пазней. Можна было-б кіраваць на St.Clarens⁴⁵, але тады трэба было-б рабіць паштовую скрынку з замком, ключ ад якой меў бы хтось упаўнаважаны.

Paica i Вінцук

P.S. Штось забываўся. Разарваў канвэрт і гэту картку. Выбач.

Калі будзеш пісаць Гарошку сам — прышлі копію ліста Pai-se, каб мы былі ў курсе справы.



17.1.[1971]

Дараагі Алесь,

Прачытай новы праект статуту з уступам і прышлі мне свае заўвагі. Я хацеў бы мець гэтыя заўвагі хоць за пару дзён перад сэсіяй і мог бы зрабіць зъмены ў праекце, калі-б заўвагі былі слушныя, каб такім чынам заашчадзіць час на сэсіі, якога мы будзем мець так мала.

Ці ўдасца заарганізаваць групавую паездку ў Нью-Ёрк, я няпэўны. Трэба было-б ехаць ноччу зь пятніцы на суботу, а гадз. 9-ай пачынаць сэсію⁴⁶. Здарожаны й нявыспаны — я не могу быць працаздольны, а я мушу быць працаздольным. Таму мушу быць у Н.Ёрку раней, каб прынамсі адпачыць пепрад сэсіяй. Дык трэба было-б або ляцець, або ехаць самаходам з чэцьвера на пятніцу, але Ганько й ты хіба што не маглі-б

⁴⁵ Адрас Беларускага грамадзка-рэлігійнага цэнтру (царквы сьв. Кірылы Тураўскага).

⁴⁶ Гаворка пра сэсію Рады БНР. Пасыля съмерці Міколы Абрамчыка Вінцэнт Жук-Грышкевіч быў абраны старшынём Рады.

ехаць у чацьвер нанач. Касцюковіч заявіў, што паедзе толькі тады, калі паедзе зь ім самаходам Рагуля, а Рагуля кажа, што ён самаходам не паедзе, а паляціць. Ганько паедзе аўтобусам, калі кампанія на самаход не зьбярэцца. А яна магла-б сабрацца, калі-б Касцюковіч хацеў, бо тады-б ты і Ганько зь ім бы ехалі, а мо'й Скуратага⁴⁷ можна было-б узяць. Застаецца тады табе або ехаць з аўтобусам, як і Ганько, або дамовіца з Сурвілламі, бо яны зъбираюцца ехаць абое. Будзеш бачыцца зь імі ў Атаве на сымпозіюме гэтым вікэндам, дык мо'й дамовішся зь імі. Магчыма, і Касцюковіч зъменіць свой падыход, як пагаворыць зь ім Рагуля. Як бы там ні было, але на сэсіі быць трэба абавязкова. Людзі з Эўропы прылятуць, то мы з Антарыйё сорамна каб не былі. Гэта будзе пераходная сэсія: або станем на ногі, або пойдзем на ніз. Старайся скамбінаваць, каб паехаць.

Раіса паехала ў Лёндан на адкрыцьцё Белар. Бібл.[іятэкі] і Музэю. Вернецца ў гэты вікэнд.

Камунікат у справе «Цэнзус» 1971 ад ККБК⁴⁸ хіба што атрымаў і ведаеш, што маеш рабіць. Усё ж і ў Кіngстане пападаюцца такія-сякія беларусы.

Прывітаныні вам абаім,

Vash Vіnцuk

Ліст ад Язэпа Сажыча

November 20/66

Дарагі Алесь!

Выбачай, што пішу на skrap⁴⁹ паперы, але раблю гэта будучы на «шараварцы»⁵⁰ ў шпіталі і ня маючы пад рукою

⁴⁷ Яўхім Скурат (29.12.1906–1992). Скончыў Віленскі ўніверсітэт, аддзел французскай філялгіі, а таксама аддзяленне Парыскай Сарбонны (1939). Абараніў дысэртацыю «Сымбалізм у раманах Ж. Радэнбаха» (на французскай мове). Падчас німецкай акупацыі займаўся арганізацыяй беларускага школьніцтва. Быў акруговым школьнім інспектарам у Глыбоцкай акрузе. З лета 1944 г. на эміграцыі. З канца 1940-х гг. у Канадзе. Скончыў Тэхнічны інстытут электронікі. Браў удзел у грамадzkім жыцьці — працаў у ЗБК, філіі Беларускага інстытуту науакі й мастацтва.

⁴⁸ Каардынацыйнага камітету беларусаў Канады. — В. I.

⁴⁹ Правільна scrap (ангельск.) — абрывак, кавалак.

⁵⁰ Тут, відаць: на працах.

чыстай паперы ці канвэрту, выкарыстоўваю хвіліну вольнага часу, каб адпісаць Табе пару слоў.

Дзякую за запросіны на «Епархіяльны зьезд»⁵¹, хоць не афіцыйныя гэтыя запросіны, але для мяне ня мае значэння. Ня ведаю, ці наагул якіесь «афіцыяльныя» лісты ці запросіны да дэлегатаў пішуцца і рассылаюцца (цікава было-б пабачыць ці пачытаць гэта, асабліва праграму...). Важна тое, ці зьезд гэты адбудзеца-такі 26 лістапада, як паведамляе апошні нумар «Беларусь». Таронція «актыўісты», што былі ў нас на «балі», запрашалі дэтройцай на забаву да сябе, якая маеца адбыцца ў часе зьезду, але ж таксама мусілі-б прыслать якоесць паведамленьне ці запросіны на гэта, дык, можа, хтось і выбраўся-б ад нас падтрымаць кампанію (social), як выраз салідарнасці для таронцаў.

Пакуль што я аб гэтым нічога ня чую і сам не атрымаў, а думаю кагось угаварыць на паездку, каб самому ня сумна было ехаць. Ня ведаў дагэтуль, ці змагу вырвацца наагул, але цяпер выглядае, што гэты канца тыдзень выкамбіную вольны. Згадзіўся працаўца на «Thanksgiving Day»⁵² і ў пятніцу ноч. Калі якісь «дамашнія праблемы» не перашкодзяць і ўсе будуть здаровы, то пастараюся вырвацца і дасыцібнучь як-небудзь хоць на частку гэтага зьезду.

Вера, напэўна, ня выберацца паехаць, бо яна наагул да паездак такіх «цяжкай», асабліва зімою, а па-другое, будзе мець «госція» ўдома — дачушку Лену, якая маеца прыехаць на «Thanksgiving vacations» і якую ў нядзелю 27-га трэба будзе адвозіць у каледж (гэта ад нас 150 міляў на заход і нейкія трываліцьні язды, дык маю надзею, што дасыць рады зрабіць гэта без мяне). Трэба прызнацца, што ўжо саскучаліся па сваёй «адзіначцы», якую так хацелі пазбыцца з хаты на нейкі час, асабліва дзеля вучобы. Дык яна, хоць паненка ўжо, 18 гадоў, але пабыўшы пару месяцаў за домам, вельмі затужылася па ім і вылезла яе «дзяцінства» і «пястота» наверх, бо пазнала, што яшчэ не спраўляецца (як ёй думалася) без бацькоў.

Гэта, між іншым, «рэфлекс» таты, але Вам не зашкодзіць пазнаёміцца з такімі перажываннямі, бо таксама маецце «адзіначку» і за пару гадкоў «problems» выявіцца. Цяпер у нас у хаце другі «адзінак», і ад яго здароўя і настрою шмат залежыць агульны

⁵¹ Маеца на ўвазе эпархіяльны зьезд Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы.

⁵² Дзень Удзячнасці, у Амерыцы сівяткуецца ў трэці або апошні чацвер лістапада. У Канадзе — у другі панядзелак каstryчніка.

настрой у хаце. Між іншым, прывітаныні ад Язэпкі⁵³, асаблівия для Юльянкі, не забудзь перадаць, а ад Веры⁵⁴ — усім Вам.

«Вясельле» (думаю пра зъезд) адбудзеца, ясна, і безь мяне, але ўсё ж карціц пабачыць гэта і пачуць штось, каб мець паняцьце, як надалей справы царкоўныя могуць укладацца, ці штось, можа, прыйдзеца адпаведна дзеіць у гэтай справе.

Цікава было-б спаткацца з «апазыцыяй», якая там мае быць, бо некаторыя з «мерлякоўцаў» яшчэ трохі «рэспэкты» і давер да мяне маюць, дык, можа, і змог бы з кімсьці «па душы» пагаварыць. Паспрабую скантактавацца з Барысом⁵⁵ і, магчыма, зь ім разам прыеду, але ня думаю яго затримоўваць, калі ён раней выберацца, асабліва, як пішаць, што, можа, ён будзе старшынстваваць. Напэўна, і Шуст⁵⁶ выберацца туды. Пагавару яшчэ тут са сваімі дэтрайцамі, і, можа, кагось «змабілізу» для паездкі.

Дык пакуль што астаюся з намерам і надзейай прыехаць у Таронта хоць пазыней, у суботу 26-га лістапада, а як будзе — пабачым.

З найлепшымі прывітанынямі і пажаданынямі для Вас усіх і з надзейай пабачыцца.

Язэн

Ліст ад Янкі Запрудніка⁵⁷

7 чырвеня 1967

Паважаны Сябра Грыцук!

Сп. Гэрус меў даручэныне ад дырэктара радыё «Свабода» пазнаёміцца з патэнцыяльнімі кадрамі людзей, здольных да працы або супрацоўніцтва зь беларускім і ўкраінскім аддзеламі радыё «Свабода». Гэрус казаў Вам, праўдападобна, што ён мае дачыненьні да беларускай і ўкраінскай праграмай радыё, займаочы ў Мюнхэне становішча дарадніка («асыстэнт-

⁵³ Сын Язэпа Сажыча Язэн — сёньня місіянэр-пратэстант.

⁵⁴ Жонка Я. Сажыча **Вера (Барбара) Сажыч** (дзяв. **Мазура**; 17.12.1919, Укмэрge, Літва – 21.07.1978). У 1928 г. разам з бацькамі пераехала на Наваградчыну. З лета 1944 г. на выгнаныні. У ЗША з 1949 г. Брала ўдзел у працы дэтрайцкага аддзелу БАЗА.

⁵⁵ Рагулем.

⁵⁶ **Мікола Шуст** (20.10.1921, в. Вашчанкі, Палесьсе). Грамадзкі дзеяч, актывіст ЗБК і парафії Царквы сьв. Кірылы Тураўскага ў Таронта.

⁵⁷ Ліст напісаны на блянку радыё «Свабода».

мэнаджэр») па лініі гэтых дзъюх праграмаў. Адсюль і ягоны зварот да Вас.

Учора мы із сп. Бурбялём гаварылі пра прысланы Вамі плян перадачаў. Пазнаёміў я з гэтым плянам і сп. Адамовіча, які часткава рэдагуе матар'ялы беларускае праграмы. Дык падаю Вам наша супольнае меркаваньне, што да Вашага пляну.

Вось жа, плянуючы для нас тэму ці сэрыю тэмаў, Вы павінны мець на ўвееце, што радыё «Свабода» існуе ўжо блізу трынаццаць гадоў. Беларусаведныя пытаныні ў нашых перадачах, асабліва пытаныні гісторычна-культурнага й літаратурнага парадку, абмяркоўваючыя бязупынна, дэтальна і канкрэтна. І дзеля гэтага некаторыя тэмы Вашага пляну — такія, як тэма «Нашае нівы», Каліноўскага, Купалы, этнографічных межаў, Устаўных Граматай, Слуцкага паўстання ды шмат іншых, — сформуляваныя занадта агульна. Тэмы гэтая закраналіся ў нашых перадачах ужо ці раз і разабраныя, як той казаў, па костачках. На фоне гэтага Ваш плян выглядае бардзэй як сэрыя агульна-інфармацыйных лекцыяў для чужынцаў аўдыторыі, якая пра Беларусь або нічога ня ведае, або ведае вельмі мала.

У сваіх перадачах мы зварачаемся да слухача, у вагульным пайнфармаванага пра беларускія справы, — слухача, які сочыць менш-больш ход бягучых дыскусіяў і спрэчак у беларускім савецкім грамадзтве і друку. Мы стараемся ўлучыцца ў гэтая спрэчкі з новымі фактамі, сьвежымі аргумэнтамі і прапанавамі. Мы прабуем канкрэтна й дэтальна аналізаваць паасобныя аспекты беларускіх праблемаў, браць, так сказаўшы, пытанье углыбki.

Гэрус, відаць, не зусім дакладна выясняньё Вам харектар і ўзровень нашых перадачаў, дагаворваючыся з Вамі на сэрыю скрыптаў. Тэма 50-годзьдзя Кастрычніка на Беларусі — важная й патрэбная. Падысыці да яе, аднак, трэба было-б інакш: перш-наперш абмежаваць яе храналягічна да 20-га стагодзьдзя ды трактаваць не агульнымі катэгорыямі, а ўпрытык, спасылаючыся на канкрэтныя, сьвежыя (ці няведамыя савецкаму чалавеку) факты і выказваныні ды супастаўляць, крытыкаваць і аналізаваць іх, абапіраючыся таксама на канкрэтную літаратуру. Сваім-жа плянам Вы ахапілі ледзь ня ўсю гісторыю Беларусі. А ўзяць трэба было-б нейкі вузэйшы аспект, каб магчы выказацца празь яго канкрэтна й абургунтавана.

Мне цяжка сказаць, за якія тэмы Вы маглі-б узяцца, бо я ня ведаю, чым Вы найбольш цікавіліся апошнім часам з жыцця Беларусі й якія ў Вас ёсьць матар'ялы.

Паспрабую пазваніць Вам гэтымі днямі, каб тэлефанічна пагутарыць на гэтую тэму: даведацца ад вас больш пра Вашыя магчымасці й самому выказацца дакладней.

Наагул-жа нам вельмі прыемна, што Вы згаджаецеся су-працоўнічаць з радыям «Свабода». Я асабіста перакананы, што з Вас мог бы быць цікавы аўтар радыяперадачаў. Нам важна адно дагаварыцца да пэўных канкрэтных тэмаў і спосабу іхна-га трактавання.

З найлепшымі зычэннямі й пашанай

Ваш

Янка Запруднік

П.С. Між іншага, маглі-б можа й Вы патэлефанаваць мне (зразумела, «колэкт», на наш кошт). Вось мой тэлефон на пра-цы: (212) 867-5200 экстэншэн 243 (але найлепш пытатца За-прудніка, бо я не заўсёды бываю ля свайго стала).

П.П.С. Залучаю Вам тут невялічкі фармулярчык (у дадатак да таго большага, што вы запоўнілі), які Вам давялося-б вы-паўніць, калі-б вы жадалі супрацоўнічаць з радыям. Перашле-це яго, калі ласка, пры першай нагодзе.

Я. З.

Ліст ад Станіслава Станкевіча

Нью-Ёрк, 24 сінэжня 1968

Вельмі Паважаны Спадар Грыцук!

Каб вы маглі зарыентавацца, у чым справа й прычыны маў-да Вас просьбы ў гэтым лісьце, залучаю тут копію ліста Га-лоўнай Управы ЗБК. Што ж, кожнаму вольная воля, адно шка-да, што сп-ва Жук-Грышкевічы гэтак легкадумна й бязь ніякіх паважных асноваў ломяць тое, што мы на працягу звыш пяці год зь вялікімі цяжкасцямі будавалі супольнымі сіламі: мець свой супольны прэсавы орган Беларусаў Паўночнай Амэры-кі. Тэндэнцыйнасць спадарства Жук-Грышкевічай выявілася вельмі зырка: на пашыраным паседжаныні Рэдкалегіі «Белару-са» ў Дэтройце ў часе Сустрэчы Беларусаў сп-ва Грышкевічы папярэджвалі, што яны змушаны будуть адмовіцца ад сувы-даваныя газэты галоўна з прычынаў фінансавага характару, бо, каб прыслать нам 100 дал. у месяц, яны мусяць дакладаць

із собскай кішэні. А ў гэтым лісьце Галоўнай Управы ЗБК фінансавыя перашкоды нат і не ўспамінаюцца.

Незалежна ад усяго гэтага, мы цьвёрда намераны выдаваць «Беларуса», як і дагэтуль, у тым жа разьмеры на 6-х бачынах, і таксама, як і дагэтуль, абслугоўваць нашых суродзічаў у Канадзе: звямяшчаль артыкулы, карэспандэнцыі й весткі з жыцця ў дзейнасці беларусаў Канады ды пашыраць сярод іх нашую газэту.

Вы дагэтуль кальпартавалі «Беларуса», наколькі мне веда- ма, сярод беларусаў Манрэалю. Таму да Вас вялікая просьба: рабіць гэтыю работу і ў далейшым, за што застанёмся Вам вельмі ўдзячнымі. Дзеля таго, што студзеніскі нумар «Беларуса» выйдзе вельмі хутка па Новыем Годзе, ветліва Вас прашу, не адкладаючи, адказаць мне, ці згодны Вы з гэтай нашай просьбай. Дзеля лепшай спраўнасці прашу ў справе газэты пісаць на мой прыватны адрыс, які ніжэй падаецца.

Карыстаючыся нагодай, перасылаю Вам і Вашай паважанай Спадарыні найшчырэйшыя пажаданні на Калядныя сьвяты ў Новы 1969 год!

З пашанаю ў прывітаньнем

Ваш Д-р *Станкевіч*,
Старшыня Рэдакцыйнае
калегіі «Беларуса»

Stanislau Stankevich, 90-2-179 Street
Jamaica N.Y. 11432, U.S.A.

Ліст ад В. Тумаша

4.1.1971 г.

Вельмі паважаная Спадарыня і Спадар!

Прашу ласкова прыняць маю шчырую падзяку за памяць і дасланыя пажаданні з нагоды завершання шостага дзесятку веку. Яны, бяспрэчна, важкое маральнае падтрыманьне ў маёй далейшай грамадzkай і навуковай працы паводле маіх съціп-лых здольнасцяў і магчымасцяў.

У глыбокай пашане

Bimaўт Тумаш

**АРТЫКУЛЫ
ВОЛЬГІ ГРЫЩУК**

КАМУНИКАТ.org



ПАЎЛІНА МЯДЗЁЛКА — ЗНАЁМАЯ І НЕЗНАЁМАЯ¹

Як далёка ні сягае мая памяць, я ня памятаю, калі б у беларускіх арганізацыях была ўрачыстасць, прысьвечаная жанчынам. Праўда, ад нейкага часу, асабліва ў Канадзе, урачыста съвяткуеца Дзень Маткі. У гэты дзень мы атрымоўваем падзялкі і падарункі ад нашых дзяцей і мужоў за нашую працу і адданасць сям'і як матак. Пры найбольшай паshanе да нас, нашыя «Таткі» лічылі нас толькі як «Маткі». Мужчына заўсёды лічыўся як кіраунік — як у палітычным, так і ў грамадzkім і сямейным жыцці. У гэтай вялікай драме, якой назоў ёсьць «Жыццё», мужчына заўсёды быў Star, а жанчына адгрывала, як па-ангельску гавораць, «Supporting role». Аднак харектарыстыкай беларускай жанчыны ёсьць тое, што калі «Star» дзесьці зъняможацца, яна заўсёды і з посьпехам пераймае кіраунічую ролю, і тэатар жыцця ідзе сваёй дарогай. Гэтая другарадная роля жанчыны ў беларускім жыцці не заўсёды ёсьць згодная з жыццёвай праудай. Гісторыя Беларусі паказвае, што ў самым пісьмовым пачатку яе, гэта значыць каля 1000 гадоў таму, беларуская жанчына паказала съвету, што ўмее заступіцца ня толькі за свой гонар, але і за гонар свайго народу нават у палітычным жыцці, што яна можа стацца кіраунічкай беларускага культурнага і асьветнага жыцця ўсёй краіны. Такім быў, як вы ўжо ведаце, князёўны Рагнеда і Эўфрасіння Полацкая. Ва ўсёй гісторыі Беларусі, аж да нашых часоў, штораз часцей зъяўляюцца жанчыны, імёны якіх назаўсёды застануцца ў памяці пакаленій. Аб некаторых зь іх вы сяняня начуць або яшчэ начуце.

Хачу расказаць пра беларуску, якая сваімі сіламі, у вельмі цяжкіх палітычных і асабістых матэрыяльных абставінах, атрымала асьвету, і свае веды, сілы і здароўе аддала для свайго беларускага народу. Гэта была адна з выдатнейшых грамадзка-культурных дзяячак Беларусі Паўліна Мядзёлка.

¹ Рэфэрат, прачытаны на съвяткаванні Дня Маці ў Таронта. — В. I.

Нарадзілася яна ў 1894 годзе² ў Будславе, а маладосьць сваю правяла ў Глыбокім Дзісненскага павету. Бацька яе быў спачатку арганістым, а пасля зарабляў фізычнай працай на ўтрыманье дзевяцёх чалавек сям'і. Жыцьцё было даволі цяжкое, і пра асьвету цяжка было думачь. Аднак упорнай працай, самаадукацыяй пры дапамозе некаторых добрых людзей Паўліне ўдалося ня толькі закончыць гімназію, але й вышэйшая настаўніцкія курсы³ ў Пецярбурзе. Навучылася чытаць яна сама, перш па-польску, а пасля па-беларуску. Першай беларускай кніжкай была для яе «Дудка беларуская» Багушэвіча і першыя два нумары «Нашай долі», якія хтосьці падкінуў у гародчык. Вось як яна сама пра гэта піша: «Тады я яшчэ ня ведала, што наша простая мова завецца беларускай... Цяжка перадаць словамі, якое моцнае ўражаньне зрабіла на нас беларускае друкаванае слова ў роднай мове. Моцна запала ў душу прадмова да зборніка “Дудка беларуская”».

Як ведама, у гэтай прадмове Францішак Багушэвіч напісаў свае славутыя слова: «Шмат было такіх народад, што страдалі найперш сваю мову, як той чалавек перад скананьнем, каторму мову займае, а потым зусім замерлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі». Вось гэты наш «Бацька беларускага адраджэння» Францішак Багушэвіч і ўзгадаваў таксама Паўліну Мядзёлку на беларускую дзяячку.

Паўліна была каталічкай, а ў тия часы беларусаў дзялілі так: як ты каталік — значыць, паляк, а як праваслаўны — значыць, рускі. Вось гэта было першое змаганьне Мядзёлкі, каб даказаць, што яна хоць і каталічка, а ўсё ж такі беларуска. Будучы ў Вільні, ужо як гімназістка, Паўліна Мядзёлка брала ўдзел у нелегальных гуртках моладзі і арганізавала гурткі работніц пад кірауніцтвам Бурбіса, які пазней стаўся намеснікам наркама замежных спраў у БССР. Там жа, у Вільні, Мядзёлка брала актыўны ўдзел у працах «Нашай Нівы», дзе яна пазнаёмілася з галоўнымі нашаніўскімі дзеячамі.

У Вільні таксама яна навязала доўгатрывалае сяброўства з Янкам Купалам.

Пасля заканчэння гімназіі Паўліна паехала вучыцца ў Пецярбург на вышэйшыя камэрцыйныя курсы. Студыюючы на курсах, яна адначасна брала ўдзел у беларускім навуковалітаратурным гуртку. Па суботах беларускія студэнты часта

² 24 верасня 1893 г.

³ Вышэйшыя камэрцыйныя.

зъбіраліся ў прафэсара Браніслава Эпімах-Шыпілы, дзе слухалі даклады старых беларускіх дзеячоў, а таксама паэзію беларускіх паэтаў, асабліва Янкі Купалы, які ў той час таксама вучыўся ў Пецярбурзе.

У Пецярбурзе Янка Купала закончыў пісаць сваю «Паўлінку». Студэнты пастановілі зрабіць вечарыну і паставіць Купалаву п'есу пад назовам «Паўлінка». Ролю Паўлінкі далі Мядзёлцы. Яна адыграла гэтую ролю зь вялікім посыпехам і зрабіла сабе гэтым славу як добрая артыстка. Пасля пастаноўкі сам Купала падышоў да яе, каб падзякаваць за выдатнае адыгрыванье гэтае ролі. Працуючы ў беларускіх арганізацыях, вучачыся і недаядаючы, Мядзёлка страсціла здароўе і мусіла пакінуть Пецярбург, бо на практичныя работы не змагла застасцца там, і пераехала назад у Вільню. Там, як і раней, яна акунулася ў грамадzkую працу, беручы ўдзел у працах «Беларускай Хаткі», асабліва ў драматычным гуртку, дзе яна ізноў іграла ролю Паўлінкі і брала ўдзел у арганізацыі сьвята «Купальле».

З настаннем вайны ў 1915 г. Мядзёлка пераехала да бацькоў у Глыбокае, і зараз жа з бацькамі пераехала ў Даўгінава, але і там было ўсё неспакойна, і ўся сям'я Мядзёлкаў пераехала ў расейскі горад Царыцын. У Царыцыне Паўліна працавала ў дзіцячым прытулку і Камітэце ахвяраў вайны, дзе яна шмат дапамагала беларускім бежанцам.

У 1916 годзе Беларускі камітэт у Пецярбурзе выклікаў Паўліну, каб абняла пасаду адказнага сакратара ў Камітэце дапамогі ахвярам вайны. Калі паўстала пытаньне склікання зъезду прадстаўнікоў усіх беларускіх арганізацыяў, каб мець адзінае прадстаўніцтва Беларусі ў выпадку, калі разваліцца Расейская імперыя, Мядзёлка затрымалася ў Менску і тут брала ўдзел у працах першага таварыства беларускіх драмы і камедыі, дзе прабыла да 1918 году.

Калі бацькі Мядзёлкі вярнуліся з Паволжжа ў Менск, Мядзёлка паехала з бацькамі ў вёску Мядзьведзічы, каб арганізаваць беларускую школку. Праца школкі не вялася доўга. У 1919 годзе мы бачым Паўліну ў Горадні інструктарам беларускіх школаў. У Горадні яна актыўна ўключылася ў працу Грамады беларускіх моладзі, якой сталася старшынёй, а таксама ў працы газеты «Родны Край». Там яна была арыштаваная і пасаджана ў турму. Дзякуючы падтрымцы Польскай сацыялістычнай партыі (PPS), яе выпусьцілі. У пачатку 1920 году яе выклікалі ў Менск, які ў той час быў заняты палякамі, і назначылі там кіраўнічкай чатырохкляснай жаночай гімназіі.

Некалькі месяцаў Паўліна пражыла на свабодзе ў Менску. У чэрвені ўжо ізноў была арыштаваная адступаючымі зі Менску палякамі за супрацоўніцтва з камуністычнымі арганізацыямі Менску. З надыхадам бальшавікоў шмат арыштаваных, у тым ліку і Паўліну, вывезлі зь Менску ў Варшаву, пасля ў Бронкі. Выйшаўшы з турмы, Мядзёлка атрымала права працьцяці толькі ў Лодзі, бяз права на выезд у гэтак званыя «Крэсы Ўсходняй».

З Лодзі, маючы падробленыя дакументы, Паўліна з мужам, Тамашам Грыбам, перабралася ў Літву, а пасля ў Латвію, куды запрашалі яе працаваць настаўніцай беларускай мовы ў гімназіі ў Дзізвінску. За рэвалюцыйную прапаганду ў Дзізвінскай гімназіі Паўліна Мядзёлка была арыштаваная і пасля суду атрымала загад за 48 гадзін пакінуць Латвію. Дзеля таго што ніякая краіна не хацела ёй, як ня маючай ніякага грамадзянства, выдаць пашпарт, яна з'явірнулася ў савецкае пасольства ў Рызе з просьбай выезду ў Беларусь.

Пасля ейнага выезду ў БССР нам ведама, што яна працавала там навуковым супрацоўнікам сэктару мастацтва пры Інбелкультце, пасля выкладчыцай беларускай мовы ў сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, пасля выкладчыцай расейскай мовы і літаратуры ў Маскве, і, нарэшце, у родным Будславе. Паўліна Мядзёлка памёrlа ў 1974 г. там, дзе і нарадзілася, прайшоўшы ў сваім жыцці величэзны жыццёвы і біяграфічны шлях.

Аналізуочы яго, мы можам добра ўсьвядоміць, чаму мы з'явірнуліся да ейнага вобразу сёньня, у Дзень беларускіх жанчын. І гэта нягледзячы на тое, што яна была камуністкай і частковая працавала для тых, ад каго мы ўцяклі, працавала для ворагаў нашых — камуністай.

Так здаецца толькі на першы погляд. Але калі мы крытычнымі вокамі праляжымі празь ейнае жыццё, то пабачым, што яно ўсё ж было аддана справе беларускага народу, яго асьвевце. Яна пашырала асьвету і культуру сярод людзей, якім цяжка было самім да гэтае асьветы дабіцца. Яна вучыла ў школах, грамадzkіх і культурных арганізацыях менавіта беларускай мове, вучыла яе любіць і шанаваць, пашырала беларускую культуру. Безь беларусаў ёй не было чаго жыць і для каго працаваць. Яна выраклася сваіго мужа і не паехала за ім у Прагу, бо там яна была бы адарваная ад сваіх людзей.

Праз сваё доўгае жыццё яна толькі ў Савецкім Саюзе была пазбаўленая магчымасці працы для беларускага народу і мусіла быць настаўніцай расейскай мовы ў Маскве. Яна гэтага,

напэўна, не хацела, але была змушаная. Яшчэ адно: калі яна ў 1925 г. выяжджала ў БССР, там тады сапраўды будавалася нацыянальная дзяржава. Калі нам адрачыся Мядзёлкі, тады трэба было б адрачыся і Янкі Купалы, і Якуба Коласа, і шмат каго яшчэ. Яны ж таксама працавалі ў камуністычнай Беларусі.

Заслуга Паўліны Мядзёлкі перад беларускім народам вялікая. А ляжыць яна ў галіне ўсъведамленыя беларусаў як народу, у галіне пашырэння і развіцця беларускай культуры, беларускіх мовы і пачуцьця беларускага гонару. Для беларусаў, што працуюць на грамадzkім полі, яна ўзор таго, як цярплюва і зъ якой упартасцю трэба ісьці да вызначанай мэты.

Мы ня можам шанаваць яе палітычныя погляды, яе палітычную працу, але мы мусім аддаць пашану яе грамадzkай працы і заслугам над усъведамленнем нашага народу як беларускай нацыі, пашану да яе вялікай любові да беларускага народу.

КАМУНІКА

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯЎЧЫНКА ЛЕНА

Улетку сёлета прыехалі на адпачынак беларускія дзецы з раздышайной зоны. Трэба было іх раскватэраваць у канадыйскія сем’і. Канадыйцы на гэты заклік адгукнуліся вельмі прыхільна, зь вялікім энтузіязмам. Да гэтага далучылася і нашая беларуская сям’я. Паведамілі нам, што дзецы прыяджаюць 27 ліпеня.

Вось мы ўжо даведаліся, што нашая дзяўчынка завеца Лена Жышневіч, мае 11 гадоў і жыве ў вёсцы Літвінавічы Гомельскай вобласці. У суботу я і мая дачка Юльяна паехалі ў Атаву спаткаць і забраць Лену да нас. У Атаву пачалі з'яжджацца й канадыйскія сем’і. Івонка Сурвілла прывітала дзяцей у роднай беларускай мове, пажадала ім добрага адпачынку, вясёлых і здаровых вакацыяў у Канадзе.

Дзецы былі вельмі змучаныя. Сядзелі спакойна, гледзячы навакол, ня ведаочы, да каго яны трапяць у госьці. Івонка зь лістом у руках пачала знаёміць дзяцей зь іхнымі апекунамі. Зь мілымі і сарамлівымі ўсьмешкамі дзецы ня ведалі, як навязаць гутарку з новымі знаёмымі, бо ня ведалі ангельскае мовы. Нам было лёгка, бо з намі Лена гаварыла па-беларуску.

За дзьве гадзіны мы ўжо ў хаце. Паказалі Лене яе пакойчык і пазнаёмілі з хатай. Усё ёй спадабалася. Ад першага дня Лена пачувалася ў нас вельмі добра. Адразу ж пасябравала з нашай коткай Муркай. На другі дзень, добра выспаўшыся й адпачышы ды пасънедаўшы, паехалі мы паглядзець наш горад, Кінгстан, маючы на мэце наведаць усялякія крамы. Узяло нам больш чатырох гадзінаў усё абысыці. Вельмі спадабалася Лене гэтая экспедыцыя. Яна казала: «У вас тут усяго хапае, усяго поўна, прыгожыя вітрыны і вялікі выбар. Усе ў вас ветлыя, з усьмешкай».

Лена вельмі хутка прызывычаілася да нашай сям’і. Шмат рассказвала пра сваіх бацькоў і старэйшую сястру — наагул пра жыцьцё ў іхний вёсцы.

Лена прыгожая й вельмі інтэлігентная дзяўчынка. Любіла часам і жарт расказаць, і песеньку засыпаваць. Усё яе цікавіла, і ўсім яна была захопленая. Любіла чытаць кніжкі. Чытала яна мне беларускія казкі, прыгожай беларускай мовай з цудоўнай дыкцыяй, аж занімала маю душу — так прыгожа! Вечарамі любіла паглядзець тэлевізію, пераважна дзіцячыя праграмы. Ейнай любімай казкай была «Русалка», а таксама герой Ўолта Дыснэя.

Падабаўся ёй і наш гарод. Дзівілася, што ў нас у гародзе бегаюць чорныя й шэрыя вавёркі і нікога не баяцца. Таксама жыве ў нас пад елкай дзікі заяц.

І гэтак дні хутка міналі, а трэба ж было яшчэ шмат дзе пабываць. Вось мы кожны дзень ездзілі і хадзілі — куплялі некаторыя рэчы, а між іншым, ейную любімую ляльку «Барбі», зь якой яна гуляла кожны дзень. Ездзілі мы ў Атаву — паглядзець канадыйскую сталіцу. «Прыгожы горад!» — казала Лена. Паказалі мы ёй канадыйскія мястечкі, вёскі, фэрмы, каб пазнаёміць з тым, як тут людзі жывуць, чым займаюцца. У ўёлікі дні ездзілі на пляж пакупацца.

Не абмінулі Лену таксама канадыйскія прэса й тэлевізія. Шырака былі пададзены добрыя камэнтары пра беларускіх дзяцей з чарнобыльскай радыяцыйнай зоне Беларусі.

Час ляцеў, і не хацелася думаць, што Лена хутка паедзе да дому. Мы так да яе прывыклі і моцна палюбілі, як сваё роднае дзіця...

Вось 25 жніўня ізноў сабраліся дзеткі з апекунамі ў Атаве. Гэтым разам тварыкі ўсіх былі паважныя й сумныя. Разъвітанье было вельмі чулы́вае. Дзеці абдымалі сваіх апекуноў плачучы, дзякавалі за гасціну, а дарослыя, расчуленыя, не хавалі сълёз таксама.

Вялікае прызнаныне й падзяку складаю я і мая сям'я арганізатарам гэтай падзеі, якая дала нам магчымасць прыніць у сябе вельмі мілае дзіця. Прынесла яна нам шмат радасці й прыемнасці. Была асалодай, бо была яна жывой кветачкай з роднай Беларусі.

МАЕ ЎСПАМІНЫ ПРА ЎЛАДЫКУ МІКАЛАЯ

Прыйшлося мне пазнаёміцца з Уладыкам Мікалаем, тады айцом Міхаілам Мацукеўічам⁴, у 1958 г., калі я прыехала ў Канаду да майго будучага мужа Аляксея Грыцку. Прыйехала я 14 студзеня, якраз на наш Новы год па старым стылі.

Паколькі я ня бачылася з Аляксеем ажно 10 год, мы хацелі не адкладаючы ды як найхутчэй павянчанца ў царкве.

У наступную нядзелью пасьля літургіі мы пайшлі прасіць айца Мікала, каб ён нас павянчаў.

Уладыка Мікалай, тады а. Міхаіл, спаткаў нас з радаснай усьмешкай на твары і жартаваў іважна: «Ну, спадар Грыцук, даволі Вам ужо быць старым кавалерам, прышла пара і Вам жаніцца. Доўга Вы чакалі на сваю Вольгу, дык цяпер трэба Вас неадкладна павянчаны!»

Вянец наш адбыўся 1 лютага 1958 г. у нашым першым беларускім доме ў Таронта, пры вуліцы 1000 Дандэс.

У 1959 г. мой муж купіў дом. Нядоўга пасьля гэтага прыйшлі да нас жыць на кватэру беларусы. Жылі ў нас актыўныя сябры, якія належалі да царкоўнай рады, а таксама і сябры Згуртаванья беларусаў Канады ў Таронта.

Жылі ў нас: Янка Баран, Мікола Ганько, Мікола Арцюх, крыху пазней прыйшоў да нас на кватэру і айцец Міхаіл Мацукеўіч. У нашай хаце сабралася група беларусаў-патрыётаў, царкоўных і культурна-грамадzkіх дзеячоў у Таронта. Яны ўсе былі вельмі дзейнымі людзьмі ў разбудове нашай беларускай арганізацыі, а таксама аўтакефальтай праваслаўнай царквы ў Таронта.

Якраз у гэты час, калі ён жыў у нас, мне давялося бліжэй пазнаёміцца з будучым Уладыкам Мікалаем (тады а. Міхаілам) і спазнаць яго як асобу.

⁴ Імя Мікалай М. Мацукеўіч прыняў у 1968 г., пасьля таго як быў паstryжаны ў манахі і прыняў япіскапскі сан.

Ён быў сыцілы, ветлівы, добразычлівы, з чуйнай душой ды вялікай гуманнасцю.

Ва ўсе гэтыя гады ён стаў для нас ня толькі пастарам, але й душэўнай і маральнай падпорай у нашым асабістым жыцьці, бо быў на рэдкасць чулым і справядлівым. А яшчэ — вельмі даверлівым. Гэта, мабыць, і ёсьць якасць прыроджанага сьвятара, які натхнёны поклічам служыць Богу, нашай БАПЦ ды свайму беларускаму народу й Бацькаўшчыне.

Маліўся Уладыка Мікалай у нашай царкве съятога Кірылы Тураўскага ў Таронта шчыра й уз্বнёсла. Ніколі не съпяшаўся і не скарачаў малебен. Сваім прыгожым голасам, душэўным спакоем і малітвай натхняў нас усіх случыцца разам у малітве да Бога.

Кожную съятую Нядзелю і на ўсіх царкоўных съятах, служачы літургію, Уладыка Мікалай маліўся за ўсіх нас і за нашуу Бацькаўшчыну, наш беларускі народ. Пры заканчэнні малебену й Божай службы мы ўз্বнёсла съпявалі гімн «Магутны Божа», і гэта моцна натхняла нашыя сэрцы.

Ён аддана служыў ідзі, каб з усіх нашых выслілкаў паўсталі царква, па-сапраўднаму народная і беларуская. Ён дасканала ведаў, што гэты шлях ня будзе лёгкім, а наадварот, будзе цяжкім і няўдзячным, бо незалежную царкву трэба будзе бараніць. І ён выконваў свае абавязкі зь вялікай адданасцю і любоўю да БАПЦ і да людзей, якія вакол яе гуртаваліся. Ніколі не забываўся на сваіх парафіянаў, пастаянна наведваў беларускія асяродкі і ездзіў у Ашаву, Гамільтан, Лёндан, Кіngстан, Атаву ды далёка ў Садбуры і Манрэаль са съянцонай вадой, каб людзі не заставаліся без духоўнай апекі.

Безъ ягонай духоўнай апекі не заставаліся няшчасныя і хворыя: ён таксама пастаянна наведваў іх і маліўся за кожнага.

Ён вянчаў нашых беларусаў, хрысьціў іхніх дзяцей і ўнукоў. У цяжкія ж хвіліны жыцьця, калі прыходзіў час адыходзіць у Вечнасць камусыці з парафіянаў, ён хаваў іх зь вялікай засмучанасцю ў сваім чулым сэрцы, дзе знаходзілася месца кожнаму з нас. Бо і тыя, хто пакутаваў ад страты блізкіх, і тыя, каго Ён праводзіў у вечны шлях, былі ягонымі памочнікамі праз многія гады, яны стваралі гэтую царкву і гэты беларускі Дом на чужыне...

Наш съветлай памяці Высокапачэсны Уладыка Мікалай пакінуў па сабе вялікі, несыціральны сълед і спадчыну ў гісторыі нашай съятой БАПЦ, якую ён так моцна любіў, дбаў і бараніў на дабро нам усім.

Вечная Вам памяць, Высокапрэасъяшчэннейшы Ўладыка
Мікалай!

Памяць пра Вас застанецца ў нашых сэрцах назаўсёды.

Кінгстан, 28 студзеня 2006 г.



ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

А

Абрамчык Мікола 5, 40, 42, 51, 154, 157, 160, 190, 202, 214, 216, 220, 221, 226
Абрамчык Ніна 114
Адамовіч Антон 189, 205, 222, 230
Акула Кастусь 29, 72, 82, 157, 160, 190, 197, 198, 200
Акулевіч Рыгор 5, 159, 160
Аляксандрыў (Грыбінскі) Барыс 14, 25, 38, 66, 193, 197, 211, 212
Анішчык Аляксей 190
Апанас (Антон Мартас) 15
Арсеневіна Наталья 45, 68, 69, 137, 205, 221
Арцюх Мікола 38, 40
Арэхва Вольга 52
Арэшка Аляксей 27
Астроўскі Радаслаў 5, 15, 20, 125, 190, 192, 209, 215

Б

Бабарэка А. 222
Баброўскі Язэп 224
Багдановіч Максім 3, 14, 26, 39,

50, 54, 68, 71, 134, 172, 173, 212, 213, 222, 223

Багушэвіч Францішак 50, 134
Барановіч Генрых 38, 41
Барановіч Надзея 38
Баран Янка 40, 72, 242
Барылка Антон 16
Барылка Васіль 16
Барылка Марыя 16
Барылка Параскева 16
Беразоўскі Рыгор 143
Бруцкі Янка 38, 40
Бурбель 230

В

Вазьнясенскі, прафесар 212
Варонка Язэп 74
Васілёк Міхась 113
Васіль, уладыка (Тамашчык) 51, 73
Вітушка Міхась 125
Віцьбіч Ю. 213

Г

Гадлеўскі Вінцэнт 115
Галожын Г. 5
Галяк Леанід 216

Ганько Мікола 3, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 48, 51, 62, 72, 73, 78, 189, 190, 206, 216, 227, 242
 Гарошка Мікола 199, 200, 224, 225
 Гарун Алесь 50
 Гелда Ян 13, 110
 Герус 229
 Гімпялевіч Зінаїда 6
 Глыбінны-Сядура Ўладзімер 136, 137
 Гогаль Мікалай 43
 Готбэрг, Курт 125
 Грыневіч Янка 203, 204
 Грыцук Антон 9
 Грыцук Мікола 9, 59, 67
 Грыцук Маня 9, 24
 Грыцук Насьця 9
 Грыцук Нюра 9
 Грыцук Оля 9
 Грыцук Таня 9
 Грыцук Хрыстына 9
 Грыцук Юльян 9
 Губэрт Адольф 26, 204
 Гутар Мікалай 39
 Гэрус 229

Д

Дуброўскі Коля 27
 Дуброўскі Лёня 28
 Дуброўская Любa 28
 Дуглас-Хюм Аляксандар 126
 Дудзіцкі Ўладзімер 14, 23, 26, 67, 79

Е

Ермачэнка Іван 21

Ж

Жаўняровіч Віктар 19
 Жук-Грышкевіч Вінцэнт 31, 37, 41, 50, 71, 72, 73, 74, 155, 159, 161, 197, 201, 202, 225, 226
 Жук-Грышкевіч Раіса 38, 39, 41, 44, 71, 200, 202
 Жытко Янка 27, 38

3

Замоцін Іван 223
 Запруднік Янка 229
 Зіна, матушка 25
 Зыбайла Сяргей 20

К

Кабатц Яўген 57
 Кадняк Зінаїда 205
 Кажан Вітал' 218
 Казлоўскі Ўладзіслаў 30
 Каліноўскі Кастусь 230
 Калупацкі 212, 213
 Камароўскі Васіль 190
 Карыба Лявон 27
 Касмовіч Дзымітры 15
 Касцюковіч Віктар 40, 46, 227
 Касцюковіч Ірына 40, 46
 Касяк Іван 15, 144

Каханоўскі (Калубовіч) Аўгэн
216
Качуровскі Ігар 192, 204
Кендыш Васіль 49
Кіпель Вітаўт 14
Кіпель Зора 14
Кісэлеўскі Ўладзімер (гл. Кэйі
В. Дж.)
Колас Якуб 50, 74
Конюх Пётра 201
Кузьміч Антон 60
Кузьменка Святлана 25, 38
Купала Янка 50, 74, 172, 230,
236
Кушаль Франц 125, 209, 214
Кэйі В. Дж. 74, 151, 159, 161

Л

Лапіцкі Мікалай 15, 144
Ластоўскі Вацлаў 19, 212
Ластоўская 19
Латышонак Алег 4
Ліст Фэрэнц 128
Луцкевіч Лярон 13
Луцкевіч Юры 13
Лысанюк Надзя 36
Любачка Іван 51

М

Макмілан Д. С. 51
Масарык Томаш Гарыг 128
Мацукеўч Міхась (Мікалай) 37,
40, 73, 81, 144, 242
Мерляк Кастусь 26, 52, 199, 221

Мігай Міхал 71
Мірановіч Пётра 204
Молатаў 58
Мядзёлка Паўліна 235

Н

Найдзюк Яэсп 203
Нікіфараў Віктар 25, 204

О

Орса Аляксандар 212
Орса-Рамана Ала 200

П

Падэрэўскі Ігнацы 128
Пазняк Вольга 211
Пашкевіч Валянціна 43, 71,
159, 161
Пашкевіч Міхась 44, 46
Пеляса Ўладзімер 207
Пітушка Яэсп 143
Пляскач Багдан 49
По Эдгар Алан 173
Протас Аляксандар 51

Р

Рагуля Барыс 39, 43, 46, 50,
160, 197, 201, 227
Рагуля Людміла 39, 46
Разумова Вера 25
Разумоў Косяця 25
Рачыцкі Мечыслаў 38, 41, 72

Рачыцкая (Барановіч) Антаніна
41

Родзька Ўсевалад 13

Рыбэнтроп 58

Рыдлеўскі Лярон 190

С

Садоўскі Янка 49, 51, 52

Сажыч Барбара 46

Сажыч Вара 46

Сажыч Вера (Барбара) 229

Сажыч Язэп 46, 227

Салавей Алесь 14, 23, 26, 172,
189, 203

Салжаніцын Аляксандар 43

Самчук 211

Сільвановіч (Вярба) Мікола 5,
52

Сіповіч Часлаў 52, 215

Скарына Францішак 74

Скурат Яўхім 227

Славуціч Яр 52

Сладкоўскі Барыс 143

Солов’ёў Владимир Сергеевич
162

Сонцаў Аляксей 20

Станкевіч Станіслаў 155, 156,
197, 225, 231

Станкевіч Янка 208, 209, 210

Сумны Анатоль 190

Сурвілла Івонка 6, 46, 47

Сурвілла Янка 46, 47, 221, 222

Сьвіяневіч С. 52

Сяднёў Масей 10, 68, 210

Сянькевіч Віктар 47

Сянькоўскі Юры 197

Т

Тамашчык Уладзімер (уладыка
Васіль) 11, 40

Танк Максім 26, 68

Тумаш Вітаўт 45, 209, 232

Тур Ігнат 192

Туранак Юры 11

У

Угорчык Юрка 190

Үйлсан Гаральд 126

Урбан Павал 197

Ф

Франкель Дж. А. 52

Х

Харужы Вячаслаў 4, 82

Хмара (Сіняк) Сяргей 42, 144,
154, 156, 190, 206, 215, 216,
223

Ц

Цвірка Ўладзімер 197

Ч

Чарапук Янка 74

Чарняўскі Ўладзіслаў 45

Чарняўскі Францішак 45

Чорны Язэп 72

Чоўскі 140

Ю

Юхнавец Янка 206, 207

Ш

Шуст Мікола 229

Шыманец Уладзімер 47

Шыманец Эвэліна 47

Я

Ярашэвіч К. 201

Ясенін Сяргей 26

Э

Эльяшэвіч Зьміцер 41



ЗЬМЕСТ

Ад укладальніцы	3
<i>Івонка Сурвілла</i>	
Дзякуючы ім жыла Беларусь на чужыне	4

Вольга Грыцук
МЫ СТВАРАЛІ СВАЮ БЕЛАРУСЬ:
ЖЫЦЬЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ АЛЯКСЕЯ ГРЫЦУКА

Маладыя гады Алеся	9
Маё жыцьцё да сустрэчы з Алесем	16
Эміграцыя. Аўstryя	23
Канада	29
Як нас не ўпускалі ў Польшчу	33
Нашае жыцьцё ў Канадзе	36

УСПАМИНЫ І АРТЫКУЛЫ ПРА АЛЕСЯ ГРЫЦУКА

<i>Яўген Кабатц, Польша</i>	
Успаміны пра дзядзьку Алёшу	57
<i>Марыя Ганько</i>	
Аляксея любілі ўсе	61
<i>Мікола Ганько</i>	
Сіла духу	62
<i>Барыс Аляксандрові</i>	
Памяці беларускага пабраціма	66
<i>Райса Жук-Грышкевіч</i>	
Алесь Грыцук	71
<i>Вольга Іпатава</i>	
Праз прызму часу	76

СПАДЧЫНА АЛЕСЯ ГРЫЦУКА
Артыкулы, эсэ, урыўкі з дысэртацыі

Праз прызму гісторыі	85
Крэва	86
Гароддя	86
Роўныя з роўнымі, вольныя з вольнымі	87
Алейза Пашкевіч (Цётка) — паэт-рэвалюцыянер	90
Францішак Скарэна	96
Беларусь у X—XII стагодзьдзях	99
Рэляцый Алеся Грыцука, кіраўніка Галоўнага школьнага інспектарату па Беластоцкай акрузе ў 1943—1944 гг.	109
Агульная палітычная ситуацыя	109
Арганізацыйны перыяд беларускага школьніцтва ў Беласточчыне	111
Адзін год працы	113
Рознае	114
Історическое освещение части «Слова о полку Игореве», относящейся к борьбе Киевских и Полоцких князей	116
У 46-ю гадавіну прагалошання незалежнасці Беларусі	124
У 46-ю гадавіну Слуцкага падстанцыя	130
Новая Зямля	136
Ідэялігічныя і сацыялігічныя асновы беларускага арганізацыйнага жыцця ў Канадзе	140
Водгук на «Белую книгу» па іміграцыі, пададзены Спэцыяльнаму аб'яднанаму камітэту	
Сэнату і Палаты абышчын ад імя ЗБК	145
1. Уводзіны	145
2. «Белая книга» па іміграцыі	146
3. Нашыя меркаваныні	146
4. Гуманітарныя і ідэялігічныя аспекты	147
5. Катэгорыі імігрантаў, што маюць права быць прынятыхі	148
Высновы	149
Беларускі друк у Канадзе	151
Уводзіны	151
Частка 1. Агляд беларускіх выданняў у Канадзе, надрукаваных беларусамі альбо пра беларусаў	153
А. Газэты	154

Б. Пэрыядычныя выданыні [часопісы]	155
В. Кнігі і брашуры.	157
Частка 2. Альфабэтны сьпіс найменніёў	160
Владимір Сергеевіч Солов’ёў. Очерк творчества	162
Максім Багдановіч і станаўленне сучаснай беларускай літаратуры (Урыўкі з дысэртациі).	172
Раздзел III. Французскі сымбалізм	
і пазіцыя Максіма Багдановіча	172
Раздзел XIII. Каханыне і съмерць.	179

ЛІСТАВАНЬНЕ

ЛІСТЫ АЛЕСЯ ГРЫЦУКА

Лісты да Міколы Ганька.	189
Ліст у газэту «Бацькаўшчына»	197
Лісты да Міколы Гарошкі.	199
Ліст да Барыса Рагулі	201

ЛІСТЫ ДА АЛЕСЯ ГРЫЦУКА

Лісты ад Алеся Салаўя	203
Лісты ад Янкі Юхнаўца	206
Ліст ад Янкі Станкевіча	208
Лісты ад Масея Сяднёва	210
Лісты ад Міколы Абрамчыка	214
Лісты ад Кацуся Мерляка	219
Ліст ад Рады БНР	221
Ліст ад Янкі Сурвіллы	221
Ліст ад прафэсара Антона Адамовіча	222
Ліст ад Сяргея Хмары (Сіняка)	223
Ліст ад Міколы Гарошкі.	224
Лісты ад доктара Вінцку Жук-Грышкевіча	225
Ліст ад Язэпа Сажыча.	227
Ліст ад Янкі Запрудніка	229
Ліст ад Станіслава Станкевіча	231
Ліст ад В. Тумаша	232

АРТЫКУЛЫ ВОЛЬГІ ГРЫЦУК

Паўліна Мядзёлка — знаёмая і незнамая	235
Беларуская дзяўчынка Лена	240
Мае ўспаміны пра Ўладыку Мікалая	242
Імянны паказальнік	245

Грыцук В.

Г 75

Мы стваралі сваю Беларусь: Жыцьцё і дзейнасць Аляксея Грыцку / Вольга Грыцук. — Мінск, 2007. — 256 с. [12] с. іл.
— (Бібліятэка Бацькаўшчыны: кн. 13).

ISBN 985-

УДК

ББК 63.3 (4 Бен) 62

Навукова-папулярнае выданье
Бібліятэка Бацькаўшчыны

Кніга 13

Вольга Грыцук

Мы стваралі сваю Беларусь
Жыцьцё і дзейнасць Аляксея Грыцука

Укладанье і літаратурная апрацоўка *B. Інатава*
Камп'ютарная вёрстка *Я. Мальдзіс*
Карэктар *Г. Рабянкова*

Падпісана да друку _____. 2007 г. Фармат 84x108 $\frac{1}{32}$. Друк афсэтны.
Папера афсэтная. Гарнітура Times. Ум. друк. 13,8 арк.
Ул.-выд. 13,44 арк. Наклад 200 ас. Зак. ____.

**Міжнароднае грамадзкае аб'яднаньне
«Згуртаваньне беларусаў съвету «Бацькаўшчына»
з 2004 году выдае «Бібліятэку Бацькаўшчыны»**

У сэрыі пабачылі съвет кнігі:

«Месца выданьня — Парыж»:

Выбраныя старонкі часопіса «Моладзь» (1948—1954)

«Беларусы ў бітве за Монтэ-Касіна»:

Артыкулы, дакумэнты, аповесы

Н. Гардзіенка. «Беларусы ў Аўстраліі»: Да гісторыі дыяспары

Л. Юрэвіч. «Мэмуары на эміграцыі»:

Крыніца знаўчае дасыледаваньне

I. Варабей. «Там, дзе сэрца мae»:

Публіцыстыка, пераклады, апавяданьні

M. Ганько. «Каб съведчылі пра Беларусь»:

Жыцьцё ёй дзейнасць Міколы Ганька

«Эквівалент»: Зборнік эміграцыйнай прозы

(укладальнік Л. Юрэвіч)

Л. Юрэвіч. «Летапісны звод сусьвету Чалавека Съведамага»:

Гісторыя газетаў «Бацькаўшчына» й «Беларус» (1947—2000)

«Каханы горад»: Зборнік эміграцыйнае ваеннае прозы

(укладальнік Л. Юрэвіч)

Б. Рагуля «Беларускае студэнцтва на чужынে»:

Выдаіньне другое, выпраўленае й дапоўненае

A. Адзінец. Паваенная эміграцыя: скрыжаваньні лёсаў

Адзін Госпад, адна Вера, адзін Хрост:

Рыхтуюцца да друку кнігі:

«Урачыстасць у садзе»:

Драматургія беларускай эміграцыі XX стагодзьдзя